

Установа адукацыі
“Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”

Факультэт мастацкай культуры
Кафедра дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва

Узгоднена
Загадчык кафедры
Міцкевіч Р.Ф.Шаура
“30” 06 2025

Узгоднена
Дэкан факультета
Пагоцкая А.В.Пагоцкая
“30” 06 2025

**ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ КОМПЛЕКС
ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ**

Біяпашкоджанні музейных аб'ектаў
для спецыяльнасці: 6-05-0213-02
”Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва”

Складальнік:

Міцкевіч А.Г., дацэнт кафедры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва
Ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і
мастацтваў», кандыдат біялагічных навук, дацэнт

Разгледжана і зацверджана
на паседжанні Савета факультета
(пратакол № 11 ад 30.06.2025)

РЭЦЭНЗЕНТЫ:

Д.Б. Беламесяцэва, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута экспрыментальнай батанікі им. В.Ф. Купрэвіча НАН Беларусі, кандыдат біялагічных навук.

Т.Г.Шабашова, загадчык лабараторыі мікалогіі Інстытута экспрыментальнай батанікі ім. В.Ф. Купрэвіча Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат біялагічных навук.

РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ:

Кафедрай дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» (пратакол № 2 ад 27.09.2024);

Саветам факультэта мастацкай культуры ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» (пратакол № 11 ад 30.06.2025)

УВОДЗІНЫ

ВМК “Біяпашкоджанні музейных аб’ектаў” прызначаны для студэнтаў 2 курса спецыяльнасці для спецыяльнасці: 6-05-0213-02 ”Дэкаратаўна-прыкладное мастацтва”: ”Рэстаўрацыя твораў”. Галоўнай мэтай дысцыпліны з’яўляецца фарміраванне прафесійных кампетэнций для работы ў галіне музейнай рэстаўрацыі, азнямленне з найбольш тыповымі агентамі біяпашкоджання, агульнымі рысамі іх біялогіі. Асаблівасці біялогіі магчымых агентаў біяпашкоджання вызначаюць шляхі, якімі яны трапляюць у музей, абмяжоўваюць круг матэрыялаў, якія могуць быць пашкоджаны, час актыўнага інфіцыравання калекцый, адчувальнасць да біяцыдных сродкаў і г.д.

Праграма прадугледжвае выкананне наступных вучэбных *задач*:

- атрыманне тэарэтычных і практычных навыкаў вызначэння прыроды і крыніцы пашкоджанняў;
- набыццё тэарэтычных і практычных навыкаў правядзення агульных прафілактычных работ;
- набыццё тэарэтычных і практычных навыкаў правядзення спецыфічных прафілактычных мерапрыемстваў з калекцыямі з розных матэрыялаў;
- набыццё тэарэтычных і практычных навыкаў правядзення спецыфічных прафілактычных мерапрыемстваў адносна асобных груп і відаў агентаў біяпашкоджання;
- набыццё тэарэтычных і практычных навыкаў правядзення антысептычнай апрацоўкі прадметаў з розных матэрыялаў;
- атрыманне асноваў тэхнікі працы з некаторымі групамі біяцыдных матэрыялаў;
- атрыманне тэарэтычных і практычных навыкаў вызначэння эфектыўнасці выкарыстаных сродкаў і праведзенай апрацоўкі.

Вучэбная дысцыпліна “Біяпашкоджанні музейных аб’ектаў” дае базавыя веды для будучых рэстаўратараў музейных прадметаў дэкаратаўна-прыкладнога мастацтва ў галіне кансервацыі матэрыяльнай спадчыны і можа быць карыснай для студэнтаў некаторых іншых спецыяльнасцей, напрыклад культуралогіі і музеязнаўства. Атрыманыя веды і навыкі з’яўляюцца неабходнай часткай падрыхтоўкі студэнтаў да выканання практычных работ па кансервацыі і рэстаўрацыі аб’ектаў матэрыяльнай спадчыны. Дысцыпліна непасрэдна звязана з асноўнымі дысцыплінамі спецыяльнасці “Тэхналогія рэстаўрацыі і кансервацыі”, “Матэрыялазнаўства”, а таксама з біялогіяй, хіміяй, і г.д.

Вучэбна-метадычна карта дысцыпліны

Назва раздзела, тэмы	Колькасць аудыторных гадзін			Колькасць гадзін КСР	Форма кантролю ведаў
	Лекцыі	Практычныя заняткі	Лабараторныя заняткі		
Экалогія біяпашкоджанняў	2				
Раздел 1. Грызуны і іншыя жывелы як агенты біяпашкоджанняў					
Пацуکі, мышы, краты, кажаны. Біялогія асноўных прадстаўнікоў. Прафілактыка і барацьба (будынкі, скансэны, паркі).	2	4		2	
Раздел 2. Птушкі як агенты біяпашкоджанняў					
Галубы, вранавыя, вераб’іныя і іншыя. Біялогія асноўных прадстаўнікоў. Прафілактыка і знішчэнне.		4		2	
Раздел 3. Насекомыя ў музейным асяроддзі					
Молі, скураеды, дрэваразбуральныя насекомыя, жукі-прытворшчыкі, лускаўніца цукровая, мурашкі, тараканы, мухі, кляшчы хатняга пылу і сенаеды. Прычыны пашкоджання калекцый, прафілактычныя і знішчальныя мерапрыемствы.	2	6		2	
Раздел 4. Грыбы і іншыя мікраарганізмы як агенты біяпашкоджанняў					
Цвілевыя грыбы, дрэваразбуральныя грыбы. Бактэрыі і(акцінаміцеты як асноўная група). Біялогія, прычыны і характеристар пашкоджанняў, прафілактычныя і знішчальныя мерапрыемствы.	2	6		2	
Раздел 5. Фотасінтэзуючыя аргагізмы як агенты біяпашкоджанняў.					
Водарасці, лішайнікі, імхі. Насенныя расліны. Біялогія, прычыны і характеристар ўздзеяння на музейныя прадметы, прафілактычныя мерапрыемствы.	2	4		2	
ПРАКТИЧНЫ РАЗДЗЕЛ					
Агульныя і спецыфічныя прафілактычныя мерапрыемствы. Метады прафілактыкі і барацьбы з моллю. Прафілактыка заражэння музейных фондаў і памяшканняў скураедамі		8		2	
Разам	10	32		12	

Змест

ЭКАЛОГІЯ БІЯПАШКОДЖАННЯ	5
Аб'екты матэрыяльной спадчыны як крыніца харчавання жывых арганізмаў	7
Вільгаць як лімітуючы фактар развіцця агентаў біяпашкоджання	8
Тэмпература як экалагічны фактар біяпашкоджання	11
Актывная кіслотнасць (рН) асяроддзя, святло, выпраменяванне, аэрацыя	13
Узаемны ўплыў розных відаў арганізмаў у працэсе біяпашкоджання	15
Экалагічная небяспека некаторых груп агентаў біяпашкоджання для здароўя	15
Фактары, што вызначаюць склад і наяўнасць агентаў біяпашкоджання	19
1 Грызуны і іншыя жывелы як агенты біяпашкоджання	22
1.1.Пацуکі	22
1.2.Мышы	25
1.3 Краты	29
1.4.Кажаны	30
2 Птушкі у ролі агентаў біяпашкоджання	31
2.1. Галубы	31
2.2. Вранавыя	35
2.3. Вераб'іныя і іншыя	37
3 Насякомыя ў музейным асяроддзі	40
3.1.Молі	40
3.2. Скураеды	54
3.3.Дрэваразбуральныя насякомыя	61
3.4.Жукі-прытворшчыкі	86
3.5. Лускаўніца цукровая (цукровая рыбка)	88
3.6.Мурашки	90
3.7.Тараканы	94
3.8.Мухі	97
3.9. Кляшчы хатняга пылу і сенаеды	99
4 Грыбы і іншыя мікраарганізмы ў біяпашкоджанні матэрыяльной спадчыны	101
4.1.Грыбы цвілевыя	102
4.2.Грыбы дрэваразбуральныя	112
4.3.Міксаміцеты	119
4.4. Бактэрыі	120
5 Фотасінтэзуючыя арганізмы	122
5.1. Водарасці	123
5.2. Лішайнікі	126
5.3. Імхі	128
5.4. Насенныя расліны	130
ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ	133
Агульныя прафілактычныя мерапрыемствы	133
Спецыфічныя прафілактычныя мерапрыемствы	138
Метады прафілактыкі і барацьбы з моллю	141
Прафілактыка заражэння музейных фондаў і памяшканняў скураедамі	148
ТЭМАТЫКА І МЕТАДЫЧНЫЯ ЎКАЗАННІ ДЛЯ ЛАБАРАТОРНЫХ	159
МЕТАДЫЧНЫЯ ЎКАЗАННІ ДА САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАЎ	160
КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ, ТЭСТЫ ДЛЯ САМАПРАВЕРКІ	162
ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ	166
ТЭМЫ РЭФЕРАТАЎ	168
КРЫТЭРЫИ АЦЭНКІ ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ СТУДЭНТАЎ	169
ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМА	171

Экалогія біяпашкоджанняў

У замежнай літаратуры шырока выкарыстоўваюцца два тэрміны “biodeterioration” і “biodegradation”, якія маюць практычна адно і тое ж значэнне з біялагічнай кропкі гледжання, але абсолютна супрацьлеглае з пункту гледжання карысці гэтай з'явы для чалавека. Біяразбурэнне – з'ява, карысная для нас, напрыклад, біяразбурэнне смецця, аварыйных выкідаў нафты і т.п., а біяпашкоджанне – абсолютна непажаданая з'ява, такая як разбурэнне будаўнічых канструкцый, пашкоджанне складаных аптычных прыбораў і, у тым ліку, гістарычных помнікаў і мастацкіх твораў.

Біяпашкоджанні – гэта непажаданая для чалавека змены ў харарактарыстыках матэрыялаў, якія выкліканы жывымі арганізмамі (агентамі біяпашкоджанняў).

Мы больш падрабязна спынімся на праблеме біяпашкоджанняў менавіта твораў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, але закранём і драўляную і каменнью архітэктуру, манументальны, станковы і тэмперны жывапіс, бо з насамрэч гэта гісторыка-культурная спадчына, якая не існуе паасобку ў музейнай прасторы.

Музейны фонд больш за ўсё церпіць ад мікраарганізмаў (у першую чаргу мікрасакірчных міцэліяльных грыбоў), насякомых, грызуноў. У архітэктурных помніках сваю ролю ў пашкоджанні спадчыны адигрываюць яшчэ дрэваразбуральныя грыбы, расліны і птушкі. Статыстыка, якая ўлічвае ўсе віды біяпашкоджанняў, паказвае, што найбольшы ўрон прыносяць міцэліяльныя грыбы. Зараз вядома больш 500 відаў грыбоў, што разбураюць розныя матэрыялы.

У вывучэнні і класіфікацыі біялагічнага пашкоджання матэрыялаў аб'ектаў гістарычнай і культурнай спадчыны можна размежаваць два бакі з'явы:

- Эстэтычны (марфалагічны)
- Фізіка-хімічны (змяненне структуры матэрыялаў).

Праявы эстэтычнага пашкоджання – гэта страта колеру пігментамі, з'яўленне розных плям, маскіроўка малюнкаў і фактуры пад наростамі. Структурнае разбурэнне галоўным чынам прадстаўлена дэзінтэграцыяй слаёў, растрэскваннем, дэградацыяй вяжучых. Такі падзел, безумоўна, адносны, гэтыя віды пашкоджанняў несумненна ўзаемазвязаныя.

Пашкоджанні могуць быць прымымі і ўскоснымі. У першым выпадку від-агент біяпашкоджання выкарыстоўвае матэрыял аб'екта біяпашкоджання як крыніцу харчавання і дыхання, у другім – толькі як падложку для адгезіі, калі пашкоджанне адбываецца пад уздзеяннем прадуктаў жыццядзейнасці мікраарганізмаў – ферментаў, арганічных кіслотаў, пігентаў.

Таксама ўздзейнне на аб'ект можна падраздзяліць на непасрэднае і апасрэдаванае. Непасрэднае – музейны прадмет сам пагрызены мышамі, пашкоджаны лічынкамі молі ці шашалю. Апасрэдаванае – гнёзды птушак у музейным будынку як крыніца заражэння калекцый моллю і скураедамі.

На сённяшні момант галоўны накірунак ў галіне аховы помнікаў гісторыі і культуры і музейных калекцый ад любых відаў пашкоджанняў – рэгулярныя прафілактычныя мерапрыемствы. У выпадку заражэння паўстае неабходнасць правядзення мерапрыемстваў па знішчэнню арганізмаў, што з'яўляюцца прычынай пашкоджання. Вельмі важным з'яўлецца своечасовае выяўленне ачагоў паражэння. Наяўнасць біялагічнага пашкоджання ці яго верагоднасць можна канстатаваць як на падставе выяўлення як саміх агентаў біяпашкоджання, так і слядоў іх жыццядзейнасці. У музейнай практицы гэта могуць быць альбо следствы былой жыццядзейнасці розных арганізмаў да паступлення прадмета ў музейны фонд, ці праявы актыўнага ўздзейння на яго ў працэсе захавання альбо экспанавання. Неабходна размяжоўваць гэтыя праявы, каб прыняць неабходныя заходы ў кожным выпадку. Для гэтага патрэбна ведаць магчымых агентаў біяпашкоджання аб'ектаў культурнай спадчыны, шляхі іх уздзейння і, галоўнае, біялогію, умовы, спрыяльнія і адмоўныя для іх развіцця.

У рэшце рэшт, прадметы і помнікі, якія маюць гісторыка-культурную каштоўнасць, з пункту гледжання біялогіі з'яўляюцца экалагічнымі нішамі, што аб'ядноўваюць многія групы арганізмаў, здольныя там развівацца. Таму дазвольце коратка спыніцца на ўплыве асноўных экалагічных фактараў на працэсы біяпашкоджанняў, а таксама разгледзець проблему біяпашкоджання аб'ектаў матэрыяльнай спадчыны з кропкі гледжання магчымых наступстваў для здароўя чалавека.

Арганізмы любой экасістэмы знаходзяцца пад уплывам абіятычных фактараў. У першую чаргу, гэта наяўнасць арганічных крыніц харчавання, адпаведная вільготнасць і тэмпература, асвятленне, pH, здольнасць некаторых арганізмаў прадукаваць рэчывы, што інгібуюць развіццё іншых відаў. У выпадку адсутнасці кантролю за тэмпературай і вільготнасцю, відавы склад агентаў біяпашкоджання моцна залежыць ад кліматычнай зоны.

Фарміраванне фауны і мікрафлоры памяшканняў адбываецца ў залежнасці ад шматлікіх фактараў. Магчымасць пранікнення ў памяшканне залежыць ад структуры і размяшчэння будынка. У драўляных будынках на крайня паверхі жывёлы з акружжаючых біятопаў. У шматпавярховых будынках на крайня паверхі жывёлам пранікнуць прасцей, чым на сярэднія. Для фарміравання фауны і мікрафлоры важным з'яўлецца і ўзрост будынка (з цягам часу заселенасць пабудоваў звычайна павялічваецца).

Аб'екты матэрыяльнай спадчыны як крыніца харчавання жывых арганізмаў

Грызуны і іншыя млекакормячыя шкодзяць нерухомым і рухомым помнікам, а таксама музейнаму абсталяванню ў большай меры апасрэдавана. У надзвычай рэдкіх выпадках музейныя прадметы могуць служыць крыніцай харчавання. А вось у якасці матэрыялаў для сточвання зубоў ці пабудовы гнёздаў – выступаюць даволь часта.

Птушак таксама нельга разглядаць як патэнцыяльных “пажырацеляў” музейных прадметаў, аднак ускосная шкода таксама можа быць даволі вялікай. Гэта крыніца заражэння калекцый шкоднымі відамі насякомых і цвілевых грыбоў.

Насякомыя складаюць значную долю ў біяпашкоджанні музейных аб'ектаў. Харчовы фактар у памяшканнях складаецца з будаўнічых матэрыялаў, наяўнасці вырабаў з драўніны, натуральных тканін, наяўнасці прадуктаў харчавання чалавека, пакаёвых раслін і жывёлаў. Так, у драўніне развіваюцца ксілафагі – жукі вусачы (*Cerambycidae*), караеды (*Ipidae*), тачыльшчыкі (*Anobiidae*). Натуральныя ваўняныя тканіны забяспечваюць існаванне молей (*Tineidae*), якія з'яўляюцца кератафагамі. Існуе больш-менш вызначаная прыстасаванасць некаторых відаў, напрыклад, да парод драўніны, да віду дублення скуры і г.д.

Прадукты харчавання часцей шкодзяць жукі скураеды і мучны хрушчак *Tenebrio molitor*. Біялагічныя калекцыі – добрая ежа для жукоў-скураедаў. Ва ўмовах высокай вільготнасці развіваюцца цвілевыя грыбы, што служаць харчам для міцэтафагаў – нагахвостак (*Podura*) і сенаедаў (*Psocoptera*). Фітафагі (тлі, какцыды і інш) звязаны з пакаёвымі раслінамі і прадстаўлены ў музейных будынках слаба. У якасці сапрафагаў могуць выступаць лускаўніцы, некаторыя кляшчы і двукрылыя. Тараканы з'яўляюцца эўрыфагамі (усяденнымі). Драпежнікі памяшканняў, напрыклад, павукі – звычайна поліфагі. У іх рацыёне значную ролю адыгрываюць насякомыя, што трапляюць звонку ў цёплую пару года. У астатні час могуць доўга галадаць.

А вось з грыбамі ўсё больш складана. Існуе вызначаная відаспецыфічнасць дрэваразбуральных грыбоў да некаторых парод драўніны, а вось большасць цвілевых могуць развівацца на абсолютна розных матэрыялах. Міцэліяльныя грыбы – гетэротрофныя арганізмы, што ўтылізуюць мёртвую арганічную субстанцыю. Гэта могуць быць асновы розных твораў, такія як драўніна, палатно, пергамент, скора і г.д., кляі і вяжучыя – глютyn, казеін, жэлацін, крухмал, алеі, яечная і клеевая тэмпера, пластыфікатары – цукар, мёд. Рэстаўрацыйныя матэрыялы, як натуральныя,

так і сінтэтычныя, таксама могуць выступаць у якасці կрыніц харчавання для міцэліяльных грыбоў.

Большасць мікраміцетаў можа выкарыстоўваць розныя неарганічныя կрыніцы асноўных элементаў, акрамя вуглярода. Для нармальнага развіцця ім неабходны арганічны вуглярод і азот, а таксама біягенныя элементы, як S, P, Na, K, Mg, Zn, Ca, Fe, Cl, якія звычайна прысутнічаюць у асновах, грунтах, фарбах, лаках і г.д. Матэрыялы гістарычных аб'ектаў звычайна адрозніваюцца ад аналагічных новых у выніку старэння (хімічных змен пры акісленні, высыханні і г.д.). Алейны і тэмперны жывапіс найбольш багаты ў харчовым плане субстрат.

Уздзейнне мікраарганізмаў на матэрыялы гістарычных аб'ектаў можа адбывацца шляхам энзіматычнага распаду некаторых асобных ці ўсіх складнікаў матэрыяла; хімічнага распаду, выкліканага прадуктамі абмена грыбоў (напрыклад, арганічнымі кіслотамі), растворэння ці ініцыялізацыі працэсаў гідроліза некаторых кампанентаў пад уздзейннем метабалічнай вады, а таксама выдзялення каляровых метабалітаў, што пранікаюць у глубінку матэрыялаў (у адрозненне ад паверхненай маскіроўкі міцэліем і спорамі).

Бактэріі займаюць не такую значную нішу ў пашкоджанні музейных прадметаў, як здавалася б на першы погляд. Гэта абумоўлена тым, што тэмпературна-вільготнасы рэжым музеяў проста не дазваляе іх развіццю – бактэріям патрэбна вільгаць у стане вады. А такія ўмовы ствараюцца толькі ў выпадку аварыйных сітуаций – ці то патоп, ці то тушэнне пажару. Бактэріяльнае пашкоджанне больш харектэрна для будынкаў і іншых надворных помнікаў, дзе назіраецца з'ява капілярнага падсосу вільгаці.

Вільгаць як лімітуючы фактар развіцця агентаў біяпашкоджання

Наяўнасць կрыніцы вільгаці неабходна для жыццядзейнасці ўсіх жывых арганізмаў. Аднак вільгаць можа прысутнічаць у розным фізічным стане (вада, кандэнсат, пар, лёд) і ў рознай колькасці, ад чаго залежыць магчымасць яе засваення жывымі аргагізмамі. Па адносінах да вільготнасці сярод насекомых-насельнікаў музейных будынкаў можна выдзеліць гіграфілаў (макрыцы, нагахвосткі), мезафілаў (павукі) і ксерафілаў (скураеды і молі). Аналагічнае размеркаванне і сярод прадстаўнікоў цвілевых грыбоў.

Адносная вільготнасць паветра і сценаў ў нейкай меры можа выступаць рэгулюючым фактарам для развіцця ў музейных памяшканнях некаторых груп насекомых, напрыклад, цукровай рыбкі ці сенаedaў, некаторых дрэвагрызаў, але ўмовы спрыяльныя для захавання музейных тканін, кніг, скуры з'яўляюцца добрымі і для большасці молей, скураедаў, шашаляў.

Для жыцця жывёлаў важнымі з'яўляюцца не толькі абсолютныя паказчыкі мікрокліматычных умоваў у дадзены час, але і іх гадавы і сутачны ход. Гэта вызначае магчымасць працякання некаторых жыццёвых стадый. Акрамя непасрэднага ўплыву, мікроклімат з'яўляецца важным і як умова фарміравання ежы (напрыклад, калоній цвілевых грыбоў).

Мікраміцэты ж, наогул, здольныя да жыццядзейнасці ў шырокім дыяпазоне тэмпературы, вільготнасці і pH. У памяшканнях з парушанай гідраізаляцыяй яны здольныя развівацца пры пакаёвой тэмпературы і адноснай вільготнасці вышэй 70% як на арганічных, так і на неарганічных матэрыялах. Споры ксілатрофных відаў могуць праастаць у дыяпазоне вільготнасці 60-70%. Недастатковы ўзровень вільготнасці можа выклікаць рост стэрыльнага міцэлія. У фандасховішчах пры рэзкіх перападах тэмпературы споры могуць праастаць за кошт кандэнсацыйнай вільгаці. Пасля кароткачасовага ўвільгатнення матэрыяла рост грыбоў можа быць візуальна непрыметным, але пасля гібелі і высыхання міцэлія структура матэрыяла на гэтым участку застанецца аслабленай і са змененай афарбоўкай.

Высокая вільготнасць – галоўны фактар актыўнага росту мікраміцетаў на творах мастацтва з розных матэрыялаў (фрэскі, станковы жывапіс, жывапіс і іншыя творы на аперы, дрэве, пергамент, скура і т.д.), а таксама ў помніках архітэктуры. Прычынай пераўвільгатнення могуць быць розныя фактары. Непаторыя з іх можна папярэдзіць ці выдаліць, іншыя аб'екты ўнікальныя па сваёй прыродзе (природныя фактары, асаблівасці традыцыйных тэхналогій). Шэраг антрапагенных фактараў (памылкі пры будаўніцтве і эксплуатацыі, пашкоджанні ў выніку аварый, катастроф і ваеных дзеянняў) таксама могуць прыводзіць да празмернага накаплення вільгаці.

Прафілактыку паражэння аб'ектаў міцэліяльнымі грыбамі забяспечвае менавіта падтрыманне вільготнасці матэрыялаў на максімальна ніzkім узроўні. Напрыклад, грыбы не шкодзяць драўніну з утриманнем менш 20% вільгаці, палатно – менш 17%, а паперу – пры вільготнасці менш 9%. Аднак гэта не заўсёды магчыма і мэтазгодна забяспечваць, бо для захаванасці музейных прадметаў перасушванне часта не менш шкодна. Тым больш, што для розных матэрыялаў устаноўлены жорсткія нарматывы па рэжыму захавання. Утриманне вільгаці ў неарганічных матэрыялах ва ўмовах гіграскапічнай раўнавагі абумоўлена вільготнасцю паветра, а таксама залежыць ад тэмпературы і ад будовы матэрыяла, напрыклад, велічыні і структуры пораў.

Крыніцы ўвільгатнення гістарычных аб'ектаў можна сістэматазаваць наступным чынам: інвазійная (інфільтрацыйная) вільгаць, што выклікае небяспечнае павышэнне адноснай вільготнасці паветра ў памяшканнях,

капілярная вільгаць, што пранікае з ґрунта праз фундаменты будынкаў, і кандэнсатная вільгаць, якая асядае на халодных паверхнях пры рэзкіх зменах тэмпературы з вадзяной пары паветра.

Прычынай з'яўлення інфільтрацыйнай вільгаці могуць быць як катастроfy (ад наваднення да затушанага пажару), так і аварыйны ці проста недагледжаны стан (працечкі стрэхаў, вадаправоду, шчыліны ў вокнах, сценах) саміх гістарычных пабудоваў, а таксама музейных будынкаў і памяшканняў сховішчаў. Гэты від увільгатнення звычайна павадуе ўзнікненне значных ачагоў біяпашкоджання і катастрафічныя наступствы для захаванасці калекцый.

Капілярны падсос вільгаці з глебы часта павадуе мікробнае пашкоджанне фрэсак. Солі з вадой з глебы транспартуюцца да паверхні выявяваў, там крысталізуюцца і садзейнічаюць развіццю мікраарганізмаў. Спініць падсос вады ў старых будынках вельмі цяжка і дорага. Для многіх гістарычных будынкаў характэрна моцная засоленасць сценаў і фундамента, што павышае здольнасць да сорбцыі вады з паветра і крапку расы.

Кандэнсатная вільгаць збіраецца на халодных паверхнях, бо яны контактируюць з цёплым паветрам з высокім утрыманнем вільгаці. Гэты працэс адбываецца ў сувязі з дзённай, штогадовай ці любой іншай зменай тэмпературы, назіраецца на халодных сценах будынкаў у час праветрывання ў цёплыя вясення і летнія дні і не звязаны з вадой, што прасочваецца з фундамента. Кандэнсатная вільгаць знікае з павышэннем тэмпературы і адпаведна вільгацеёмістасці паветра. Аднак яе перыядычнае ўтворэнне спрыяе развіццю мікраарганізмаў на зашклёнай графіцы, акварэлі, жывапісе і іншых прадметах, што захоўваюцца ў сейфах.

Споры большасці грыбоў здольны выкарыстоўваць кандэнсатную вільгаць. На ранніх садыях развіцця спрыяльная для іх вільготнасць знаходзіцца ў дыяпазоне ад 75 да 95%. Некаторыя з гэтых арганізмаў адрозніваюцца ніzkімі харчовымі патрабаваннямі і здольнасцю да выдзялення зневідных ферментаў. Міцэлій здольны ўтвораць споры за 48-72 гадзіны. У сучасных музейных памяшканнях з кандыцыянерамі небяспека значна меншая. Аднак большая частка гістарычных і мастацкіх кашоўнасцей знаходзяцца ў прыватных калекцыях ці сховішчах без адпаведнага контролю за рэжымам захавання, альбо ў старых гістарычных будынках. Створэнне апрымальных умоваў захавання для калекцый часта не супадае з апрымальным тэмпературна-вільготнасным рэжымам гістарычных будынкаў, які залежыць ад узросту будынку, матэрыялаў канструкцый, характара эксплуатацыі і кліматычнай зоны.

Навільготненасць драўніны да 20-30% стварае ідэальныя ўмовы для развіцця міцэлія сапраўднага дамавога грыба *Serpula lacrymans*. Пры гэтым

крыніцы вільгаці (парушэнне гідраізалацыі фундамента, стрэхаў, дэфекты дрэнажнай сістэмы і т.д.) неабходныя толькі на пачатковых стадыях развіцця. Потым грыб сам можа рэгуляваць вільготнасць драўніны і падтрымліваць яе на аптымальным узроўні. Відавая назва грыба азначае “плачучы”, бо грыб выдзяляе шмат метабалічнай вады. Напрыклад, пры раскладзе пад уздеяннем грыба паловы цэлюлозы з 1m^3 драўніны ў працэсе дыхання можа ўтворыцца да 139 літраў вады. Прыйдзе гэтым хуткасць выпарэння значна адстае, драўніна насычаецца, лішак вады можа выдзяляцца кроплямі. Калі неабходна, грыб можа транспартаваць воду шнурамі на значныя адлегласці. Такія ўнікальныя біялагічныя асаблівасці дазволілі віду родам з Гімалаеў заняць спецыялізаваную экалагічную нішу ў драўляных пабудовах Еўропы, Японіі і Аўстраліі.

Для развіцця не такога распаўсюджанага дамавога грыба, як *Antrodia vaillantii* аптымальнай з'яўляецца вільготнасць драўніны 35-55%, а лятальнай – 80%.

Для большасці відаў грыбоў харктэрна павышаная ўстойлівасць да нізкай вільготнасці ў прысутнасці высокіх канцэнтрацый харчовых рэчываў, што звязана з павелічэннем прадукцыі метабалічнай вады ў працэсе дыхання. Кампаненты жывапісу на палатне звычайна бываюць пашкоджаны пры адноснай вільготнасці паветра вышэй 80%. Аднак у месцах, дзе выпарэнне вады абмежавана, вераготнасць пашеоджання ўзнастаете і пры больш нізкай вільготнасці. Шмат відаў актынаміцтваў і дэйтэраміцтваў, асабліва прадстаўнікоў рода *Aspergillus*, з'яўляюцца ксерофітамі, іх разбуразальная актыўнасць харктэрна і для летніх засушлівых перыядоў.

Тэмпература як экалагічны фактар біяпашкоджанняў аб'ектаў матэрыяльнай культуры

Менавіта спрыяльны тэмпературны рэжым абумовіў прыцягальнасць музейных будынкаў для многіх відаў жывёл. Шмат з відаў цеплалюбівія, з'яўляюцца адвентыўнымі, трапічнымі у пабудовы з іншых рэгіёнаў. Звонку памяшканняў у Сярэдняй паласе яны не могуць існаваць. Гэта рыжы і чорны тараканы, цукровая рыбка, фараонавая мурашка.

У сваю чаргу, канструктыўныя асаблівасці і тып сістэмы ацяплення будынкаў упłyваюць на дынаміку тэмпературна-вільготнасных умоваў. Цэнтральнае ацяпленне неспрыяльна для развіцця тачыльшчыка *Anobium pertinax*, якому неабходны адмоўныя тэмпературы для праходжання дыяпаўзы, але спрыяльна для скураедаў. Сухасць і цяпло спрыяюць і адзежнай молі. Фараонава мурашка жыве толькі ў пастаянна ацяпляльных будынках каля крыніцы цяпла. Цёплы і сухі мікрклімат памяшканняў

паспрыяў выцясненню чорнага таракана прусаком. Тым не менш, гэтыя цеплакроўныя жывелы здольныя жыць і нават паспяхова размнажацца ва ўмовах халадзільных камер для захоўвання і транспартавання мясных туш. Вільготныя і ѿптычныя памяшканні неабходныя для лускаўніцы цукровай.

Міцэліяльныя грыбы у прыродных умовах развіваюцца ў эканішах з рознымі тэмпературнымі ўмовамі. Максімальная тэмпература развіцця грыбоў $+45^{\circ}\text{C}$, а мінімальная – 0°C і ніжэй. Арганізмы, оптымум росту і развіцця якіх знаходзіцца ў межах ад 0 да $+18^{\circ}\text{C}$ называюцца псіхрафіламі. Шматлікія прадстаўнікі гэтай групы развіваюцца ў асенне-зімовы перыяд. Згодна літаратурным крыніцам, шмат выдзеленых з паліхромнай скульптуры і жывапісу відаў акцінаміцетаў і мікраміцетаў, найбольш актыўна развіваюцца пры $+16\text{--}+18^{\circ}\text{C}$. У нашай кліматычнай зоне найбольш шкодзячы гістарычным помнікам прадстаўнікі групы мезафілаў з оптымумам развіцця ў межах $+20\text{--}+40^{\circ}\text{C}$. У склад гэтай групы ўваходзяць і грыбы, небяспечныя для людзей і іншых цеплакроўных.

Звесткі аб біяпашкоджаннях аб'ектаў матэрыяльнай спадчыны тэрмафільнымі грыбамі (з оптымумам развіцця вышэй $+40^{\circ}\text{C}$) у навуковай літаратары адсутнічаюць (бо гэтую групу ў асноўным складаюць прадстаўнікі мікрафлоры гейзераў). Аднак вядома каля 67 відаў і штамаў грыбоў, здольных расці пры тэмпературы $+50^{\circ}\text{C}$ і вышэй. Сярод прадстаўнікоў рода *Aspergillus* ў шырокіх тэмпературных межах здольныя расці указаныя як агенты біяпашкоджання гісторыка-культурнай спадчыны віды *Aspergillus candidus* і *Aspergillus fumigatus* (тэмпературны мінімум складае $+10\text{--}+15^{\circ}\text{C}$, а максімум – $+50\text{--}+55^{\circ}\text{C}$).

Кожны від і нават штам мае свае тэмпературныя межы, пры якіх можа развівацца. Напрыклад, оптымум тэмпературы для роста грыбніцы *Gloeophyllum sepiarium* складае $+36^{\circ}\text{C}$, а для праастання спор – $+30\text{--}+34^{\circ}\text{C}$. Пры гэтым аптымальнага развіцця грыбы дасягаюць пры сярэдніх тэмпературах, тады як пры набліжэнні да верхняй і ніжняй межаў развіццё моцна замаруджваецца. Пры адначасовай змене аптымальнай вільготнасці від пачынаюць замяшчаць іншыя. Так, павелічэнне вільготнасці пры паніжаных тэмпературах унутры памяшканняў павадуе павелічэнне прысутнасці спор грыбоў рода *Penicillium*, тады як пры павышэнні тэмпературы ўзрастает прысутнасць грыбоў рода *Aspergillus*. Дрэваразбуральныя грыбы таксама з'яўляюцца мезафіламі і маюць эмпературны оптымум роста $+20\text{--}+30^{\circ}\text{C}$. Аптымальная тэмпература для найбольш распаўсюджанага ў будынках сапраўднага дамавога грыба *Serpula lacrymans* складае прыкладна $+23^{\circ}\text{C}$, максімальная – каля $+25^{\circ}\text{C}$, грыб хутка гіне пры $+40^{\circ}\text{C}$. Для белага дамавога грыба *Antrodia vaillantii* аптымальная для развіцця з'яўляецца тэмпература $+28^{\circ}\text{C}$, а лятальнай $+80^{\circ}\text{C}$. Вядома, што

пры аптымальных для іх роста тэмпературах, грыбы надзвычай талерантныя да надзвычай нізкай ці высокай вільготнасці, і, наадварот, пры аптымальнай вільготнасці мікраарганізмы талерантныя да экстрэмальных зменаў тэмпературы. Напрыклад, міцэлій *Lentinus lepideus* выносіць сухі жар да +100 °C, хаця ўвільготненае паветра выклікае адміранне грыбніцы яшчэ пры +55 °C.

Актыўная кіслотнасць (рН) асяроддзя, святло, выпраменяванне, аэрацыя ў развіцці біяпашкоджанняў

Асноўнымі абіятычнымі фактарамі, што лімітуюць працэс развіцця біяпашкоджанняў на гістарычных аб'ектах, з'яўляюцца вільготнасць і тэмпература. Важную ролю адыгрываюць таксама фізіка-хімічныя ўласцівасці субстрата (саміх аб'ектаў), у тым ліку актыўная кіслотнасць (рН) асяроддзя. Ад уздзеяння рН асяроддзя залежыць актыўнасць ферментаў, утварэнне вітамінаў, пігментаў, таксінаў, антыбіётыкаў і г.д. Для большасці грыбоў аптымальны пакзык рН ніжэй 7 (у межах 5,0 – 6,0), што адпавядае слабакіслай рэакцыі асяроддзя. Некаторыя віды грыбоў, напрыклад, дрэваразбуральных і іншых, што выдзяляюць арганічныя кіслоты, прыстасаваны да субстратаў з больш кіслай рэакцыяй. У некаторых відаў грыбоў рода *Boletus* оптымум рН знаходзіцца ў межах 3.

Сонечная радыяцыя таксама істотна ўплывае на працэсы жыццядзейнасці грыбоў, хаця ўздзеянне розных участкаў спектра неаднолькавае. Ультрафіялетавыя промні выказваюць мутагенные эффекты, бачнае святло ўплывае на фотаахоўныя і фотахімічныя працэсы. Большаясь відаў растуць прыкладна з аднолькавай інтэнсіўнасцю на свяtle і ў цемры, аднак пад уплывам яркага святла ў некаторых грыбоў, асабліва з бескаляровымі абалонкамі (напрыклад, прадстаўнікоў рода *Trichoderma*, *Penicillium*), назіраецца прыгнечданне роста міцэлія і прарастання спор.

Святло ўздзейнічае і на фарміраванне органаў пладанашэння. Поўная адсутнасць святла ў адных грыбоў (*Lentinus*, *Coprinus* і інш.) выклікае стэрильнасць грыбніцы, тады як у іншых (*Aspergillus*, *Schizophyllum* і інш.) спараносныя органы могуць развівацца і ў цемры. Пры адсутнасці святла ў некаторых грыбоў утвараюцца светлаафарбаваныя гіпертрафіраваныя плодовыя целы.

Пад уздзеяннем святла ў міцэліі і спорах некаторых грыбоў утвараюцца пігменты. Пігментацыя абалонак спор павышае іх устойлівасць да дзеяння прамых сонечных промняў пры перамяшчэнні паветрам. Святло не з'яўляецца неабходнай умовай для сінтэза ў грыбоў усіх пігментаў. Пігменты грыбоў маюць самую розную афарбоўку – жоўтую, карычневую, чырвоную,

чорную, зялёную, фіялетаву ї т.д. Грыбы ўтрымліваюць шмат пігментаў хіонавай прыроды. Значная колькасць розных тыпаў хіонаў утрымліваецца ў недасканалых грыбоў (*Penicillium*, *Alternaria*, *Aspergillus* і інш.).

Хіоны валодаюць антыбіятычным і таксічным уздзейннем, афарбаваны ў фіялетавы ці амаль чорны колер. Яны выклікаюць афарбаванасць не толькі міцэлія і прадовых целаў, але і харчовага асяроддзя, на якім растуць грыбы. Шмат якія грыбы ўтрымліваюць цёмныя пігменты – меланіны, высокапалімерныя злучэнні, што ўтвараюцца пры ферментатыўным акісленні фенолоў. Меланінавыя ферменты прыдаюць шэрагу відаў грыбоў устойлівасць да экстремальных умоваў існавання.

З промняў сонечнага спектра найбольыш моцны ўплыў аказваюць ультрафіялетавыя, якія могуць выклікаць мутацыі, а пры высокіх дозах апраменявання – цалкам інгібіраваць жыццядзейнасць грыбоў. Ёсць звесткі аб большай інтэнсіўнасці дзеяння на некаторыя грыбы сіне-фіялетавых промняў. У *Aspergillus clavatus* пры гэтым фарміруюцца падоўжаныя канідывяносцы, а пад уздзейннем чырвоных промняў памер канідывяносцаў рэзка змяншаецца.

Ступень і якасць асветленасці моцна ўпłyвае і на хуткасць вызвалення спораў з плодовых целаў. Даказана прыгнечванне інфракцырвонымі промнямі росту і некаторых дрэваразбуральных грыбоў (*Serpula lacrymans* і *Coniophora ruteana*). Іанізуючае выпраменяванне моцна ўпłyвае на грыбы, хаця цёмнаафарбаваныя выдзяляюцца рэзістэнтнасцю. Існуе практика выкарыстання іанізуючана выпраменявання для аховы матэрыялаў ад мікадэструктараў, у тым ліку мастацкіх каштоўнасцей і археалагічных помнікаў.

Неабходная колькасць кісларода, якая патрэбная для нармальнага развіцця, можа розніцца нават для грыбоў аднаго рода. Сярод грыбоў адсутнічаюць аблігатныя анаэробы. Да недахопу кісларода надзвычай адчувальныя дамавыя грыбы. Напрыклад, у *Serpula lacrymans* і *Coniophora ruteana* дапушчальны мінімум парцыяльнага ціску кіслароду знаходзіцца ў межах 2,7 кПа (21 мм рт. ст.). Дрэваразбуральная грыбы з рода *Trametes* менш адчувальныя да недахопу кісларода і нармальная развіваюцца нават пры 0,9 – 1 кПа (7 – 8 мм рт. ст.).

Развіццю грыбоў садзейнічае наяўнасць забруджання, асабліва пылу. Хімічныя забруджанні паветра, ствараюць дадатковыя ўмовы для адгезіі спор і ўнікнення іх у субстрат, а таксама самі па сабе з'яўляюцца дадатковай кропніцай харчавання, што актуальна для музею і помнікаў на ўрбанізаваных тэрыторыях.

Узаемны ўплыў розных відаў арганізмаў у працэсе біяпашкоджання

Асноўным шляхам засялення паверхняў гістарычных аб'ектаў міцэліяльнымі грыбамі з'яўляецца фізічны транспарт. У асейшым пласці пылу заўсёды знаходзіцца шмат спор і абрывкаў міцэлія, якія могуць значна разніцца па патрабаваннях да умоў існавання і развіцця. У выпадку рэзкага ўвільгатнення праастаюць споры розных відаў. Аднак хутка назіраецца элімінацыя большасці з іх, выжываюць толькі калоніі, здольныя да ўтылізацыі матэрыялаў гістарычнага аб'екта.

У дадзенай сітуацыі неабходна ўлічваць і складанае сінэкалагічнае ўзаемадзеянне паміж рознымі кампанентамі мікабіёты. Ужо ў восьмідзесятых гадах мінулага стагоддзя пры вывучэнні біяпашкоджання жывапісу А.Стржэльчык адзначала падаўленне прадстаўнікамі роду *Actinomyces* Harz (1877) развіцця іншых відаў міцэліяльных грыбоў.

У дэструкцыі цэлюлоза- і лігнінутрымліваючых субстратаў галоўным фактарам з'яўляецца міцэлій вышэйшых базідыйальных грыбоў, прадукуючыя магутныя комплексы акісяльных і гідралітычных экзаферментаў. Мікраміцэты, ў сваю чаргу, прадукуюць шырокі спектр біялагічна актыўных злучэнняў, якія здольныя рэгуляваць развіццё базідыёміцэтаў. Толькі частка відаў мікраміцэтаў з'яўляецца антаганістамі, некаторыя ўскосна здольныя рэгуляваць функцыянальную актыўнасць міцэлія базідыйальных грыбоў выдзяленнем у знешніе асяроддзе араматычных кампанентаў.

Змены складу грыбных асацыяций ў межах вызначанага гістарычнага аб'екта залежаць ад змены экалагічных умоваў і з'яўлення штамаў з новымі дэструктыўнымі ўласцівасцямі.

Экалагічная небяспека некаторых груп агентаў біяпашкоджання для здароўя людзей.

Усе мы ведаем, што грызуны нездарма так названыя, бо асноўная бачная шкода ад іх – пагрызеныя сцены, столь, падлога, мэбля, харчовыя запасы ў кладоўках і не толькі. Аднак не заўсёды акцэнтуеца ўвага на іх схільнасці прагрызаці электраправодку, сілавыя кабелі, палімерныя шлангі сістэм газазабеспячэння і падачы вады. Восенню рэзка павялічваецца прысутнасць пацукоў і мышэй у жыллі чалавека, а разам з імі – і проблем са здароўем. А наступстваў укуса пацукоў і іншых грызуноў штогод у свеце гіне каля 1000 чалавек, а яшчэ больш – пакутуюць ад хвароб, пераносчыкамі якіх тэя з'яўляюцца. Век назад гэты спіс узначальвалі бубонная чума і тыф, што забралі мільёны жыццяў.

Зараз жа асноўнымі з'яўляюцца чатыры хваробы. Лептаспіroz – вострае інфекцыйнае захворванне, якое можа прывесці да спынення функцыянування

нырак і смерці. Лёгачны сіндром хантавіруса – захворванне дыхальных шляхоў, якое выклікае вірус са слюны большасці грызуноў, праяўляеца накапленнем вільгаці ў легкіх, развіццём пнеўманіі і пры адсутнасці спецыяльнага лячэнні – смертнасць сярод дзяцей у 100%, а сярод дарослых – у 80 % выпадкаў. Тулярэмія – агульная параза лімфатычных вузлоў, агульная ліхарадка, высокая тэмпература. Гепатыты В і С – параза клетак печані з-за іх перараджэння пад уздзеянем віруса, што можа прывесці да смерці ці інваліднасці.

Галубы і іншыя птушкі ў населеных пунктах з задавальненнем прымаюць ежу ад людзей. Аднак пры блізкіх контактах з галубамі неабходна памятаць, што пры ўдыханні пылу ад птушак можа ўзнікнуць алергічная рэакцыя, прычым і як самастойнае захворванне, і як наступства заражэння патагеннымі мікробамі і вірусамі з гэтага пылу. Найбольшую небяспеку ўяўляюць вірусы хваробы Ньюкасла, энцэфаліта; з бактэрыяльных – арнітоз, сальманелёз, туберкулёз, рожа, лістэрыйёз, тулярэмія, прасцейшыя выклікаюць токсаплазмоз. Найбольшую небяспеку ўяўляе безумоўна птушыны грып, упершыню пра які загаварылі ў 2004 годзе.

Пылавыя кляшчы зараз таксама ў спісе значнай небяспекі для здароў'я. Хаця небяспеку нясуць не самі кляшчы, і нават не прадукты іх жыццядзейнасці, а рэчывы з іх экскрэментаў. Напрыклад, ферменты Der p1 і Der f1, з дапамогай якіх насякомыя засвойваюць чалавечы эпідерміс. Менавіта гэтыя бялкі і з'яўляюцца самымі моцнымі алергенамі, хіцінавыя абалонкі мёртвых і праліняўших насякомых таксама раздражняюць слізістую абалонку. Медыкі размяжаюць алергію на трох тыпах: дыхальную, контактную і харчовую. Кляшчы хатняга пылу выклікаюць усе трох віды алергій.

Тараканы з'яўляюцца пераносчыкамі і распаўсюджваюць значную колькасць кішэчных вірусаў – дызентэрю, халеру, тыф і інш.

Пакаёвыя мухі таксама пераносяць тыф, халеру, дызентэрю, тулярэмію, а таксама сап, бруцэллёз, сібірскую язву, поліміеліт, гельмінтозы.

Мухі-жыгалкі (крывасмокі) таксама пераносяць такія небяспечныя захвранні як сібірская язва, сепсіс, тулярэмія, трываласамоз і інш.

Аднак далёка не кожны звяртае ўвагу на тое, што грыбы, у першую чаргу цвілевыя, гэта найбольш значны фактар экалагічнай небяспекі для персанала і наведвальнікаў музею. Як асноўнымі небяспечнымі для здароў'я людзей разглядаюць грыбы, якія могуць валодаць: 1) патагеннымі; 2) таксігеннымі; 3) алергеннымі ўласцівасцямі. Найбольш часта алергія выклікаюць цёмнаафарбаваныя грыбы. У гарадскім асяроддзі адзначаецца накапленне небяспечных для чалавека відаў.

Небяспечныя для чалавека ўласцівасці грыбоў, такія, як утварэнне мікатаксінаў, што труцяць людзей і жывёл, былі вядомыя здаўна. З сярэдзіны XX века было актыўна пачата вывучэнне грыбоў, выклікаючых першасныя і апартуністычныя мікозы, а таксама алергічныя рэакцыі. Некаторыя віды могуць валодаць некалькімі небяспечнымі для чалавека ўласцівасцямі. Напрыклад, *Aspergillus flavus* Link (1809) можа праяўляці і патагенныя, і таксікагенныя, і алергенныя ўласцівасці. Патэнцыяльна патагенныі з'яўляюцца грыбы, якія значны час могуць захоўвацца і развівацца ў знешнім асяроддзі і выклікаць “другасныя” мікозы чалавека. Гэта грыбковыя інфекцыі, якія часцей могуць развівацца ў людзей, якія ўжо маюць сур'ёзнае першаснае захворванне альбо сур'ёзныя формы імунаадэфіцыту. Большаясць патэнцыяльных узбуджальнікаў другасных мікозаў, трапіўшы ў арганізм здаровых людзей не знаходзіць для сябе ўмоваў ці не вытрымліваюць ахойных рэакцый арганізма чалавека і інфекцыя не развіваецца.

Распаўсюджанне апартуністычных грыбоў ў асяроддзі існавання чалавека ў асноўным ацэнываецца па іх наяўнасці ў “унутраным асяроддзі”, у памяшканнях, дзе людзі праводзяць больш за ўсё часу. Найбольшая колькасць даследаванняў па вызначенню колькаснага складу небяспечных для чалавека грыбоў у памяшканнях была праведзена ў ЗША пры пошуку крыніцы захворвання пад назвай “сіндром хворых будынкаў”. На розных кантынентах ў паветры памяшканняў дамінуюць адны і тыя ж групы грыбоў, менавіта віды родаў *Cladosporium*, *Aspergillus*, *Penicillium*, *Alternaria*.

У памяшканнях доля больш цеплалюбівых відаў, у першую чаргу рода *Aspergillus*, звычайна заметна павялічваецца ў параўнанні са знешнім асяроддзем, нават у трапічных і субтрапічных рэгіёнах. Канцэнтрацыя такіх відаў, як *A. niger*, *A. versicolor*, *A. sydowii*, *A. japonicus* таксама звычайна большая ўнутры памяшканняў. У лік найбольш шкодных для здароўя мікраскапічных грыбоў уваходзяць таксама прадстаўнікі рода *Aspergillus*, напрыклад, *A. fumigatus*, *A. flavus*, *A. niger* і іншыя віды з выражанымі тэрматалерантнымі ўласцівасцямі.

Больш 20 родаў уключаюць прадстаўнікоў, што з'яўляюцца узбуджальнікамі ці ўдзельнікамі развіцця грыбных хвароб. Напрыклад, *Scopulariopsis brevicaulis* паражае скuru, валасы, ныркі; *Cladosporium herbarum* выклікае таксікозы ў цеплакроўных, а прадстаўнікі рода *Cephalosporium* – цэфаласпарыёз. Найбольшая роля тут належыць грыбам родам *Penicillium* і *Aspergillus*. Яны вядомыя як узбуджальнікі захворванняў лёгкіх, якія часта распаўсюджваюцца на іншыя органы. Напрыклад, у памяшканнях сховішчаў кніг 12% ад агульнай колькасці выдзеленых культур складаюць віды рода *Aspergillus*. Прадстаўнікі груп *A. flavus*, *A. niger*, *A. glaucus*, *A. nidulans*, *A. fumigatus* надзвычай небяспечныя для чалавека.

Часцей за ўсё інфекцыі лёгкіх і іншых органаў выклікае *A. fumigatus*. У ліку лёгачных інфекцый вядома смяротная інфекцыя *A. restrictus*. Другой па значэнні з'яўляецца група *A. flavus*, якая не лічыцца сур'ёзным узбуджальнікам лёгачных інфекцый, аднак грыб можа развівацца ў бронхах, а дзякуючы велізарнай энергіі размнажэння і незвычайнай распаўсюджанасці пры пасевах часта выдзяляецца з іншых пашкоджаных органаў. Групы *A. nidulans*, *A. flavipes*, *A. versicolor*, *A. terreus*, *A. niger*, *A. alutaceus* нярэдка ўпамінаюцца ў медыцынскай мікалогіі як узбуджальнікі ці ўдзельнікі больш ці менш даследаваных грыбных хвароб. Вядомы міцетомы, якія выклікаюцца *A. amstelodami*, *A. nidulans*, *A. glaucus*. Падскурныя гранулёмы і нагнаенні можа выклікаць *A. terreus*. Захворванні-аспергіллёзы не заўсёды праяўляюцца ў іх тыпічнай форме, а могуць абмяжоўвацца алергічнымі з'явамі, прычыны якіх складана выявіць. Некаторыя дэрматолагі схіляюцца да думкі, што за себарэйныя і іншыя скурныя захворванні, дзе прысутнічае *A. niger*, адказваюць цэлыя групы грыбоў рознага сістэматычнага пахождання. Шматразовы была адзначана прысутнасць *A. flavus*, *A. niger*, *Penicillium verrucosum*, *Scopulariopsis brevicaulis*, грыбоў з роду Мусор і іншых пры захворваннях рагавіцы вока. *Penicillium brevi-compartitum* паражает дыхальныя шляхі.

Уплыў грыбных метабалітаў на здароўе людзей

Праблему ўплыву мікраскапічных грыбоў на здароўе чалавека звязваюць не толькі з дзеяннем грыбных спор і фрагментаў міцэлія як алергенаў ці ўзбуджальнікаў мікозаў, але і негатыўным уздзеяннем грыбных метабалітаў. І гэта не толькі метабаліты грыбоў у ежы, якія выклікаюць мікатаксікозы, але і прадуктамі грыбамі лятучымі арганічныя злучэнні. Падобныя злучэнні могуць прысутнічаць ў грыбных спорах і, адпаведна, ў аэразолях і пыле. Даследаванні апошніх год паказваюць, што найбольшая таксічнасць злучэнняў назіраецца пры паступленні іх у арганізм шляхам інгаляцыі. Мікатаксіны, што былі ўдыхнутыя прыкладна ў 40 разоў больш таксічныя, чым тыя, што трапілі з ежай.

Музейныя памяшканні для грыбоў – гэта змененае, парушанае асяроддзе існавання. Тэарэтычна тут можна чакаць павелічэнне колькасці грыбоў, здольных да ўтварэння таксінаў, бо пры неспрыяльных умовах мікатаксіны садзейнічаюць выжыванню асобных відаў ва ўмовах канкурэнцыі. Яшчэ не распрацаваны дакладны стандарт для вызначэння ліміта ўтрымання грыбоў і прадуктамі алергенаў і мікатаксінаў у закрытых памяшканнях. Таму інтэнсіўны рост мікраскапічных грыбоў у памяшканнях, а некаторых выпадках і ў зневіні асяроддзі патрэбна разглядаць як фактар рызыкі. Да пачатку рэстаўрацыйных і рамонтных работ

заўсёды павінна разглядацца магчымасць небяспекі старых, значна кантамініраваных будынкаў і аб'ектаў для здароўя людзей.

Аднак прысутнасць відаў, вядомых як прадуцэнты мікатааксінаў не азначае, што апошняя абавязкова ўтвараліся. З іншага боку, вядома, што мікатааксіны могуць захоўвацца доўга пасля адмірання грыбоў-прадуцэнтаў. Магчымасць выпрацоўваць дадзеная злучэнні надзвычай розніцца нават у штамаў аднаго віду. Напрыклад, 1/3 частка штамаў *S. chartarum* не прадукуе харктэрны для гэтага віду сатратаксін. Акрамя таго, працэс утварэння мікатааксінаў залежыць яшчэ і ад экалагічных фактараў асяроддзя існавання грыбоў: тыпа субстрата, вільготнасці, тэмпературы, утримання кісларода і вуглякілага газу, уплыву іншых мікраарганізмаў і г. д. Але устаноўленая для шмат якіх выдзеленых з антрапагенных экасістэмаў штамаў магчымасць прадукаваць значныя колькасці мікатааксінаў дае магчымасць мець на ўвазе павышаную небяспеку гэтых відаў для наведвальнікаў і работнікаў музейных аб'ектаў.

Звесткі аб непасрэдным адмоўным уплыве на здароўе чалавека лятучых арганічных злучэнняў *Serpula lacrimans* пакуль адсутнічаюць, аднак вядома, што ў адчувальных людзей яны могуць выклікаць галавакружэнне, моцныя галаўныя болі, санлівасць, дэпрэсію і рвоту. У асабліва адчувальных людзей працяглае знаходжанне ў загрыбленым памяшканні можа выклікаць неўрозы, анемію і парушэнні стрававання. Пладовыя целы дамавога грыба значна павышаюць ступень запыленасці помнікаў і паветра (да 4 млн. спораў в 1м³ паветра). Споры актыўна трапляюць у органы дыхання, асядаюць на скуры. Гэта можа павадаваць і праблемы алергічнага харктару ў адчувальных людзей.

У асяроддзі прафесійных рэстаўратараў-кансерватараў назіраецца сур'ёзнае стаўленне да праблемы грыбнога біяпашкоджання. У першую чаргу звязанае са шматлікімі смяртэльнімі выпадкамі, што датычылі да так званых “праклёнаў” Тутанхамона ў Егіпце і Ягелонаў у Польшчы. Цвілевыя таксінутвараючыя грыбы прызнаны прычынай шэрагу смярцей удзельнікаў раскрыцця і даследавання старожытных пахаванняў.

Фактары, што вызначаюць склад і наяўнасць агентаў біяпашкоджання ў памяшканнях

Фауна музейных памяшканняў розніцца па форме і ступені сувязі з чалавекам і вызначаецца экалагічнымі фактарамі. Не ўсе віды з'яўляюцца аблігатнымі сінантропамі. Большасць з іх селіцца з-за наяўнасці прыдатнага мікраклімата і харчу. Таму можна выдзеліць 1) жывёл, якія знаходзяць прыдатнае асяроддзе; 2) паразіты чалавека; 3) паразіты хатніх жывёл і

пакаёвых раслін. Па “вернасці” памяшканням можна выдзеліць 1) аблігатных насельнікаў (тараканы, лускаўніцы, фааонавыя мурашкі); 2) факультатыўных (скураеды, тачыльшчыкі, павукі); 3) выпадковых наведвальнікаў.

Важную ролю ў жыцці бесхрыбетных адигрываюць схованкі, неабходныя для фарміравання неабходнага мікроклімату, для аховы ад знішчэння чалавекам, для падтрымання харчовай базы ў выглядзе цвілевых грыбоў, хатняга пылу і г. д. Гэта могуць быць шчыліны за плінтусам, у падлозе, на сценах, каробкі, кнігі і г. д.

Усе экалагічныя фактары неаднародна размеркаваны нават у межах аднаго памяшкання. Санітарныя пакоі вызначаюцца высокай вільготнасцю, тут звычайна жывуць цукровыя лускаўніцы, а таксама павукі, якія імі харчуюцца. У сховішчах паветра больш сухое, тут жывуць фізіялагічныя ксерафілы. У мягкой мэблі селяцца кляшчы хатняга пылу, у кнігасховішчах з падвышанай вільготнасцю водяцца сенаеды і іх драпежнік – ілжэскарпіён.

Асаблівія комплексы насельнікаў засяляюць кветкавыя гаршкі. Там і фітафагі пакаёвых раслін, і жыхары глебы нагахвосткі, якія харчуюцца цвілевымі грыбамі. Адрозным біятопам з'яўляюцца скляпенні з адносна ўстойлівай нізкай тэмпературай, высокай адноснай вільготнасцю паветра, нізкай асветленасцю – практычна аналагі пячораў і нор. Там жывуць слімакі (*Limax maximus*), жукі-чарнацелкі, павукі, макрыцы, стафініліды і інш.

Паддашы і верхнія паверхі – у першую чаргу месцы для зімоўкі золатавочкі (*Chrysopa*), богавых каровак, матылькоў крапіўніцы (*Vanessa urticae*) і дзённага павінага вока (*Vanessa io*). У драўніне развіваюцца жукі-тачыльшчыкі і вусачы.

Асноўнымі фактарамі ўзнікнення мікалагічных біяпашкоджанняў з'яўляецца занос грыбоў са знежняга асяроддзя і экалагічныя ўмовы памяшканняў, што спрыяюць развіццю грыбоў. Занос грыбоў са знежняга асяроддзя (з адчыненых вокаў і дзвярэй, пры вентыляцыі, ацяпленні і г.д.) з'яўляецца адным з фактараў фарміравання “мікалагічнага асяроддзя” ў памяшканнях. Утриманне мікраскапічных грыбоў у паветры памяшканняў даволі добра ілюструе дынаміку грыбоў у знежнім асяроддзі за кошт заносу грыбных спораў. Гэта з'ява менш выражана ў зімовы перыяд, і добра праяўляецца вясной, летам і восенню. Асабліва ясна гэта выяўляецца для эпіфітных грыбоў, такіх як *Alternaria* Nees (1816) и *Cladosporium* Link (1816), колькасць якіх да восені значна ўзрастае. Сезонныя змены ў знежнім асяроддзі найменш за ўсё ўплываюць на пастаянна прысутнічых у паветры памяшканняў грыбоў родаў *Aspergillus* P. Micheli ex Link (1809), *Penicillium* Link (1809). Змены ў колькасці спораў гэтых відаў у большай ступені звязаны з экалагічнымі ўмовамі саміх памяшканняў.

Утрыманне небяспечных відаў мікраскапічных грыбоў, у першую чаргу відаў рода *Aspergillus* (*A. flavus*, *A. fumigatus*) у паветры памяшканняў можа быць вельмі высокім. Адна галоўка *Aspergillus fumigatus* дае 65 тысяч канідый, з адной споры за 24 гадзіны можа вырасці каля 65 тыс. канідый аспергілла, у выніку 65x106 спораў.

Стратыфікацыя спораў у паветры памяшканняў мае свае асаблівасці. Максімум утрымання спораў звычайна выяўляецца каля падлогі (на вышыні 0,25 м), дзе дамінуюць віды рода *Cladodsporium* з буйнымі, меланізаванымі і цяжкімі спорамі. Параўнальна менш спораў у сярэдзіне памяшкання на вышыні 1,25 мм, дзе дамінуюць віды рода *Penicillium* з маленъкімі спорамі (2-2,5 мкм), ў найбольш цёплым пласці паветра пераважаюць віды *Aspergillus*, якія таксама маюць дробныя споры. У апошнія гады таксама атрыманы дадзеныя аб распаўсюджанні і накапленні некаторых відаў грыбоў у памяшканнях, дзе ўтрымліваюцца жывёлы. У адносінах да аб'ектаў гісторыі і культуры гэта ў першую чаргу этнаграфічныя экспазіцыі музеёў-скансэнду, дзе для “ажыўлкеня” экспазіцыі могуць утрымлівацца хатнія жывёлы і птушка. Мажліва, актыўнае накапленне цвілей звязана з выкарыстаннем розных раслінных падсцілак для жывелы.

Стымуляцыя развіцця занесеных звонку спораў асобных груп грыбоў можа залежаць ад тэмпературна-вільготнаснага рэжыму, наяўнасці падыходзячых арганічных субстратаў, паветраабмену і г.д. Накапленне цвілевых грыбоў у памяшканні можа вызначацца тым, што паветра знутры памяшканняў звычайна больш статычнае, на яго не ўздзейнічае ўльтрафіялетавае выпраменяньне, ён менш высушваецца і замяняецца іншымі паветранымі масамі. Многія экалагічныя небяспечныя грыбы з'яўляюцца эўрытопнымі відамі, маюць шырокі дыяпазон талерантнасці і магчымасць утылізуваць розныя субстраты.

Стварэнне найбольш камфортных для чалавека і музейных прадметаў умоваў (тэмпература, узровень вільгаці, склад паветра, ствараемы асяпленнем, кандыцыяніраваннем, вентыляцыяй і т.д.) не заўсёды можа быць мікалагічна бяспечна.

1. Грызуны

Грызуны займаюць не самую значную долю ў аб'ёме біяпашкоджанняў, але іх дзейнасць бывае заўажнай у першую чаргу.

У музейных будынках могуць гняздзіцца дамавая (*Mus musculus*), палявая (*Apodemus agrarius*), лясная (*A. silvaticus*) мышы (апошнія два віды часцей толькі зімуюць у будынках) і пацукі (*Rattus norvegicus*, *R. rattus*).

1.1. Пацукі

Пацук шэры (*Rattus norvegicus*) – у літаратуры яго называюць шэрым пацуком, пасюком, бурым, чырвоным і амбарным пацуком. Шэры пацук тут пераважае, хаця назва і не з'яўляецца дакладнай. Афарбоўка поўсці не шэрая, а карычнева-бурая. Зрэдку сустракаюцца пацукі чорнай афарбоўкі. Адамашненая (лабараторная) пацукі белыя, стракатыя. Даўжыня хваста складае каля 80% даўжыні цела. Вуха адносна кароткае – палова даўжыні ступні. Арэал амаль касмапалітны. Падобна, што яшчэ пакуль адсутнічае ў Антарктыдзе і на некаторых астравах высокай Арктыкі. Радзіма – паўднёвыя рэгіёны Усходняй Азіі (Індакітай, усходняя правінцыі Кітая, Карэйскі паўвостраў і паўднёвыя раёны Прыморскага края).



Мал. 1.1.1.- Пацук шэры *Rattus norvegicus*

Адтуль, часцей разам з чалавекам і ў асноўным водным транспартам (нават на падводных лодках), рассялілася па ўсім свеце. Не любяць карыстацца хіба толькі чыгуначным транспартам. Выключэнне складаюць метрапалітэны. Вагонамі метро яны не катыстаюцца, а ў стваалах метро пасяляюцца ахвотна і перасяляюцца пешым ходам на значныя адлегласці.

Харчаванне пацуга вельмі разнастайнае. У прыродных біятопах жыве толькі па берагах вадаёмаў у норах. Харчуецца берагавымі раслінамі і малюскамі, жывеламі, насекомымі. Часта і ахвотна плавае, нырае. Пад вадой

нават ловяць дабычу: малюскаў, плавунцоў і дробную рыбу. Жывельны корм любяць больш расліннага. У антрапагенных біятонах харчуюцца ўсімі тымі прадуктамі, што і людзі, але больш за ўсё любяць сырэя рыбу і мяса. У халадзільніках, дзе захоўваюцца мясныя туши (пры -17°C), яны харчуюцца адным мясам, прычым інтэнсіўна размнажаюцца і вельмі хутка растуць.

Асцярожнасць (надзвычай падазорныя адносіны да ўсяго, што прапаноўвае чалавек) – асаблівасць шэрага пацука. Арганізацыі, якія праводзяць дэратызацыю (вызваленне пабудоваў ад пацукоў) часта ігнарыруюць гэтую важную экалагічную асаблівасць. Ва ўсіх гарадах апрацоўку праводзяць, затрымліваючыся на аб'екце 2-3 дні. За гэтыя тэрмін вылаўліваецца (ці атручваецца) толькі нязначная частка папуляцыі. Такая дэратызацыя праводзіцца дзесяцігоддзямі, а пажаданых вынікаў не дае.

Пацук чорны (*Rattus rattus*) – сярэдніх памераў, 15-19 см. Хвост звычайна ці роўны даўжыні цела, ці даўжэйшы за яго (да 133%). Даўжыня вуха складае 2/3 даўжыні ступні (надзейная прыкмета для адрознення ад шэрага пацука). Афарбоўка поўсці трох тыпаў: чорная (хутчэй дымчатабурая), як у шэрага пацука і рыжаватая. Гэтыя варыяцыі звязаны з рассяленнем. Можа суіснаваць у пабудовах з шэрым. Але тады раздзяляюцца месцы пражывання – шэры пацук займае паграбы і ніжнія паверхі, а чорны пасяляеца на гарышчах. Шэры пацук мацнейшы і больш агрэсіўны, чым чорны і пры сумесным пражыванні ў рэшце рэшт выцясняе апошняга. У дзікай прыродзе шэры пацук яўляе сабой напаўводную жывёлу. Чорныя пацуکі добра і ахвотна лазяць па дрэвах, карабельных снасцях, сценах. У прыродзе часта пасяляеца ў дуплах.




Мал. 1.1.2.- Пацук чорны *Rattus rattus*

Большасць біялагічных асаблівасцяў пацукоў адпавядае такім мышэй, але пацуکі разумнейшыя і надзвычай падазронныя істоты, што вельмі

ўскладняе барацьбу з імі традыцыйнымі сродкамі. Шкода ад пацукоў таксама падобна з шкодай ад мышэй, аднак велічыня і агрэсіўнасць пацукоў дазваляе ім, акрамя таго, нападаць на дробных хатніх жывёл.

Аб здольнасці пацукоў пранікаць у нават добра ізаляваныя памяшканні сведчыць наступнае:

- Маладыя пацуکі праходзяць у адтуліны дыяметрам ад 12,5мм, мышы – ад 6мм;
- Залазяць ці перабягаюць па нацягнутых гарызантальна дратах і вяроўках дыяметрам ад 2-3мм;
- Пралазяць па трубах дыяметрам ад 40 да 120мм;
- Пацуکі скачуць на вышыню да аднаго метра;
- Пацуکі падаюць без пашкоджання з вышыні 15м;
- Пацуکі пераплываюць вадзяныя перашкоды шырынёй да 800 м, плаваюць у каналізацыйных трубах пад напорам вады.



Мал. 1.1.3.- Параўнальныя форма і памеры асноўных відаў сінантропных грызуноў

Наяўнасць пацукоў і іншых грызуноў у музейных памяшканнях можна выявіць убачыўшы іх саміх, але часцей – па слядах жыццядзейнасці – экспериментах, пагрызеных паковачных матэрыялах, кнігах, драўляных, скураных і тэкстыльных прадметах, шпалерах і нават цеплаізаляцыйных плітах. Пацуکі могуць да таго ж перагрызаць электрычныя правады і кабелі, прадметы з волава, алюмінія і нават будаўнічыя блокі. Грызучая дзейнасць у адносінах музейных прадметаў часцей за ўсё выклікана неабходнасцю пастаянна сточваць зубы ці выкарыстаннем іх як крыніцы матэрыялу для гнязда. Аднак у выпадках выкарыстання музейных будынкаў ці прадметаў для захоўвання патэнцыяльнай ежы (напрыклад, зерня ў клеці), пашкоджанні выкліканы менавіта гэтым і значна большыя па памерах.

1.2. Мышы

Мышы – дробныя грызуны з сямейства мышынья.

У нас сустракаюцца прадстаўнікі трох родаў:

- Лясныя мышы (*Apodemus*);
- Мыш - малютка (*Micromys*);
- Проста мышы (*Mus*).

Віды першага роду (уласна лясная мыш, жаўтагорлая мыш, палявая мыш) з'яўляюцца ў жыллё чалавека нячаста і ненадоўга, і толькі зімой. Адзіны прадстаўнік другога роду мыш-малютка наогул не заходзіць у пабудовы чалавека. Трэці род прадстаўлены відам хатняя мыш (*Mus musculus*), які, наадварот, сустракаецца амаль толькі па суседстве з чалавекам. Аднак якія б мышы ні залезлі ў наш дом, шкоду пакідаюць пасля сябе аднолькавую. Яны ядуць прадукты, пакідаюць пасля сябе памёт, грызуць элементы канструкцыі дома і прадметы інтэр'еру, музейныя прадметы, разносяць інфекцыі, насычаюць паветра непрыемным пахам, парушаюць наш спакой шамаценнем і піскам. Усе мышыныя маюць і шэраг агульных біялагічных асаблівасцяў. Яны актыўныя круглых год і круглыя суткі (але ўначы паводзяць сябе больш актыўна). Нягледзячы на здольнасць грызці практична што заўгодна, жаваць і глынаць яны могуць толькі адносна мяккую ежу (гэтак жа, як мы), якая абавязкова павінна ўтрымліваць прадукты жывёльнага паходжання. Ім неабходная пітная вада або насычаная вадой ежа. Мышыныя жывуць калоніямі, у якіх прадстаўнікі ведаюць адзін аднаго і займаюць пэўны іерархічнае становішча.

Патэнцыйна мышы здольныя размножвацца круглы год, але ў рэальнасці гэта звычайна датычыць толькі да дамовай мышы. Працягласць цяжарнасці 3 тыдні, лактацыі каля чатырох. У гняздзе 6–10 голых і сляпых мышанятаў, за якімі займаецца толькі іх маці. У 3–4 месяцы маладыя мышы становяцца палаваспелымі. Колькасць тых відаў мышэй, якія, у адрозненне ад дамовай, не маюць цеснай сувязі з чалавекам, схільна да моцных ваганняў год ад году.

Хатняя мыш (*Mus musculus*) Даўжыня цела хатняй мышы ад 6,5 да 9,5 см. Хвост складае не менш 90% даўжыні цела і пакрыты рагавымі лушпайкамі і рэдкімі кароткімі валаскамі. Вага ад 12 да 30г. Вуши акруглыя і параўналінна невялікія. У афарбоўцы пераважаюць цёмныя буравата-шэрыя адценні, живот ад шэрага да белага колеру. Сярод адамашненых сустракаюцца белыя, чорныя, жоўтыя, шэра-блакітныя і стракатыя формы.

Гэта амаль касмапалітны від, які сустракаецца паўсюдна, акрамя Крайній Поўначы і Антарктыды (але з упэўненасцю гэта сцвярджаць ужо нельга). Мяркуеца, што радзімай дадзенага віду з'яўдяеца ці то Паўночная

Індыя, ці то Паўночная Афрыка, ці Пярэдняя Азія, дзе яна вядома і зараз у прыродзе і ў выкапневым стане. Хатняя мыш разам з чалавекам распаўсюдзілася па ўсім свеце і з'яўляецца адным з самых шматлікіх відаў млекакормячых. Гэта фактычна сіантропны від, цесна звязаны з чалавекам і антрапагеннымі ландшафтамі. У памяшканнях гнёзды робяць у самых звішных вуглах, у падполлях, на гарышчах. Для пабудовы гнязда выкарыстоўваюць любыя даступныя матэрыялы – паперу, тканіны, воўну, пер’е, штучныя валокны. У гняздзе старанна падтрымліваюць чысціню. Пры забруджанні, заражэнні падсцілкі паразітамі мышы перасяляюцца ў іншае гняздо.



Мал. 1.2.1.- Хатняя мыш (*Mus musculus*)

У прыродзе гэта сумерачныя і начныя жывёлы, але пры суседстве з людзьмі падстройваюць свій сутачны рэжым пад іх дзейнасць. Пры перамяшчэнні звычайна прытрымліваюцца вызначаных пастаянных маршрутаў, ствараючы добра прыкметныя дарожкі з кучкамі памёту і пылу, змацаванымі мачой. Гэта вельмы жвавыя і спрытныя істоты, добра бегаюць (з хуткасцю да 12–13 км/г), лазяць, скачаюць і добра плаваюць.

У прыродзе харчуюцца ў асноўным насеннем розных дзікіх і культурных раслін. У рацыён таксама ўваходзяць насякомыя, іх лічынкі і падаль. Каля чалавека мышы харчуюцца практычна любымі даступнымі кармамі, аж да мыла, свечак, кляёў і г.д. Аднолькава ахвотна ядуць зерне, мяса, малочныя прадукты. Пры наяўнасці вялікай колькасці корму робяць запасы.

Пры спрыяльных умовах мыш размнажаеца круглы год. За год самка можа прынесці да 14 прыплодаў, па 3–12 голых і сліпых мышанят у кожным. К 10 дню жыцця яны ўжо пакрываюцца поўсюду, у двухтыднёвым узросце у іх расплодчыя вочы, а ў трохтыднёвым узросце становяцца самастойнымі і расселяюцца. Самцы для прываблівання самак выдаюць ультрагукавыя крыкі ў дыяпазоне 30–110 кГц. Сваёй складанасцю яны напамінаюць спевы птушак.

Хатняя мыш – жаданая здабыча для мноства драпежнікаў – кошак, лісіц, куных, мангустаў, буйных яшчараў, змеяў, птушак. Асноўнымі

канкурэнтамі мышэй з'яўляюцца пацуکі, якія часта іх забіваюць і часткова з'ядаюць трупы. У сваю чаргу мышы таксама зредку могуць выступаць у ролі драпежнікаў. Выпадкова завезеныя ў XIX стагоддзі на паўднёва-атлантычны востраў Гоф прыжыліся і расплодзіліся там. Групамі нападаюць на птушанят, нават такіх рэдкіх і буйных відаў, як альбатрос Трыстана і атлантычны тайфуннік.

У прыродзе працягласць жыцця мышы не перавышае 12–18 месяцаў, аднак каля чалавека, асабліва ў няволі, яна працягваецца да 2–3 год. Пры вельмі вострым слусе, зрок у мышэй даволі слабы (далъназоркія). Пры слабым асвятленні добра арыентуюцца з дапамогаю вібрисаў. Роля абанияня вельмі высокая – ад пошуку корму, арыентацыі ў просторы да распознавання сародзічаў. Пры моцным сполаху ў мачу мышэй выдзяляеца рэчыва, пах якога выклікае страх і бегства іншых. Гэты сігнал трывогі захоўваецца да чатырох сутак, інфармуючы аб небяспечы. Мышиная мача вельмі канцэнтрыраваная, з-за яе ў памяшканнях, дзе водяцца мышы, з'яўляеца спецыфічны “мышины” пах.

Асноўная шкода ад мышэй – у паяданні і забруджванні прадуктаў харчавання і кармоў для жывел, порча мэблі, электраправодкі, адзення, кніг і іншых аб'ектаў матэрыяльнай культуры, аб якія яны точаць зубы. Дамовыя мышы з'яўляюцца пераносчыкамі многіх інфекцый, небяспечных для чалавека – псеўдатуберкулёза, рыккетсіёза, лептаспірозаў, эрызеплоіда, тулярэміі, чумы. Некаторыя інфекцыі перадаюцца праз іх мачу, кал, другія – праз кровасасучых насякомых. Даследаванні апошніх год паказалі, што вірус ММТВ (пухліны малочных залоз мышэй), падобна, здольны выклікаць рак грудзей ў чалавека. Мяркуеца, што менавіта барацьба з гэтымі грызунаў стала асноўнай прычынай адамашнівання кошкі.

Мыш палявая (*Apodemus agrarius*) буйнейшая за дамовую мыш. Даўжыня цела 10–12 см, хвост 6–9 см. Поўсць зверху і з бакоў рыжавата-карычневая (у маладых мяккая, у дарослых – з жорсткімі асцямі). Уздоўж сярэдзіны спіны ад патыліца да асновы хваста цягнецца рэзка ачэрчаная чорная палоска.



Мал 1.2.2. - Мыш палявая *Apodemus agrarius*

У пабудовах гэты від мышэй селіцца рэдка і ў невялікай колькасці. У пасевах азімых і прапашчных культур таксама не надта распаўсюджана. Пазбягае хвойных лясоў. Жыве ў сваіх ці

чужых норах. Харчуецца насеннем і зяленымі часткамі раслін, любіць насякомых. Самка за лета прыводзіць да 3 памётаў па 3-9 мышанят у кожным. Мяркуеца, што палявыя мышы перадаюць вірусны нефрозанефрыт, ліхарадку Q і адну з формаў лептаспірозаў.

Мыш лясная (*Apodemus sylvaticus*). Да нядаўняга часу аб'ядноўвалі ў адзін від з еўрапейскай мышшу. Даўжыня цела за 100 мм; хвост прыблізна роўны даўжыні цела, даўжыня ступні менш 23мм. Поўсць на спінным бауку

мяккая. Афарбоўка цела даволі цёмная бура-шэрая. Жоўтая пляма на грудзях паміж пярэднімі лапамі адсутнічае. Гэта звычайны жыхар змешаных і шырокалістевых лясоў, дзе любіць вырубкі, просекі, падлесак, зараснікі кустоў. Добра лазіць па дрэвах. Селіцца ў жылых і гаспадарчых пабудовах, асабліва часта ўзімку.



Мал 1.2.3. - Мыш лясная *A. sylvaticus*

Мыш жаўтагорлая (*Apodemus flavicollis*) – від грызуноў сямейства мышыных, падобная на еўрапейскую лясную мыш (*Apodemus sylvaticus*), з якой яе доўга блыталі. Была прызнана асобным відам ў 1894 годзе. Яна адрозніваецца паласой жоўтай поўсці вакол шыі, у яе вушы большай велічыні і сама яна, як правіла, трохі буйней. Дасягае ў даўжыню 10 см. Можа залазіць на дрэвы і часам зімую ў памяшканнях. Сустракаецца пераважна ў паўднёвой частцы Еўропы, але часам трапляецца на поўначы, у прыватнасці яна жыве ў Скандинавіі і Вялікабрытаніі. Жаўтагорлая мыш з'яўляецца адным з асноўных разносчыкаў клешчавога энцефаліту.



Мал 1.2.4. - Мыш жаўтагорлая *A. flavicollis*

1.3. Краты

Краты – млекакормячыя сямейства Кротовых атрада Насякомаедных. Найбольш распаўсюджаны звычайны крот – высокаспецыялізаваная рыючая жывёла, якая рэдка выходзіць на паверхню зямлі. Паблізу паверхні мяккай глебы крот рухаецца, лёгка рассоўваючы грунт, а пры пракладанні хадоў у цвёрдым грунце ён вымушаны выкідаць лішнюю глебу на паверхню. Так утвораюцца кратавіны – купкі зямлі, якія паказваюць на прысутнасць краты. Раслінную ежу ён не есць, а харчуецца глебавымі бесхрыбетнымі (у асноўным дажджавымі чарвякамі). Крот актыўны круглы год і круглыя суткі. Размнажаецца ў цёплы час года. Шлюбны перыяд бывае 1 раз у год і пачынаецца ранняй вясной. Цяжарнасць доўжыцца 40 дзён і ў выніку нараджаюцца 2 - 9 дзіцянят, маленкія краты праз 1,5 месяцы не адрозніваюцца ад бацькоў ні па памерах, ні па актыўнасці. Жывуць краты ў сярэднім 4-5 гадоў. Краты – адзіночныя тэртыярныя жывёлы.

Самым вядомым з'яўляецца **еўрапейскі звычайны крот** (*Talpa europea*). У яго валькаватае цела даўжынёй да 18 см і кароткі хвост, густа пакрыты вібрисамі. Пяціпалыя кісці пярэдніх лап расшыраны і вывернуты «далонямі» вонкі, на пальцах моцныя кіпцюры. Гэта дакладны капальны інструмент, які дазваляе крату прарывати шматмятровыя ходы ў глебе. З густой аксамітнай поўсці не выступаюць асцявыя валасы і адсутнічае ворс. У выніку шарсцінкі аднолькава добра нахіляюцца як ў бок галавы, так і ў бок хваста, дазваляючы аднолькава добра даваць пяпэдні і задні ход. Акрамя гэтага, краты, капаючы свае бясконцыя хады, пашкоджваюць карані розных раслін.

Чакаць, што краты лёгка згадаюцца і сыдуць, не варта, аднак пры прафесійным падыходзе вырашыць праблему можна. Неабходна адразу вызначыцца з метадамі, якімі будзем выганяць кратоў. Часта справа абмяжоўваецца ўстаноўкай ультрагукавых адпaloхвальнікаў, якіх нібыта баяцца краты (што не заўсёды падцвярджаецца, часта больш эфектыўнымі з'яўляюцца самаробныя шумавыя прыспасобы), пасыпанне газона адпaloхваючымі хімікатамі (самыя распаўсюджаныя з пахам часнаку), часта таксама не прыносяць жаданага выніку (хутчэй – вынік кароткачасовы, краты



Мал. 1.3.1. - Еўрапейскі звычайны крот
Talpa europea

хутка вяртаюцца). Маюцца звесткі аб эфектыўнасці засыпання ў норы шарыкаў ад молі і заліўкі керасіну ці нашатырнага спірту (лепш у гумовых шарыках для надзімання). І на гэтым барацьба з кратом звычайна закончваецца. Атрута, бітае шкло, краталоўкі – арсенал забойчых метадаў, тады як да біялагічных можна аднесці кветнікі з выкарыстаннем імператарскага рабчыка, аднак звесткі пра выніковасць яго выкарыстання супярэчлівія.

1.4. Кажаны

Лягучыя мышы (кажаны) – дробныя млекакормячыя атрада рукакрылых. На Беларусі сустракаюцца 20 відаў, найбольш пашыраны вячэрніца рыжая, начніца вадзяная, начніца вусатая, вушан звычайны, нетапыр-карлік і кажан двухколерны. Селяцца ў пячорах, дуплах дрэў, на гарышчах. Утвараюць калоніі.

Часцей за ўсё ў нашай мясцовасці ў пабудовах пасяляеца двухкаляровы кажан, які ўлетку для дзённага адпачынку любіць выкарыстоўваць драўляныя сельскія пабудовы, а на зімоўку можа збірацца і ў больш капітальных будынках.

Размнажаеца 1 раз на год, прыносячы па два бездапаможных мышаняці, якіх маці першы час носіць на сабе, а потым пакідае на час палівання.

Мал. 1.4.1. – Маркі “Кажаны Беларусі”



Кажаны вельмі карысныя жывелы, так як палююць на шкодных і насякомых. Акрамя таго, яны абсолютна бяспекодныя для чалавека – не пераносяць небяспечныя хваробы, не грызуць сцены і мэблі, не з'ядаюць прадукты і кармы свойскай жывелы. І нават не кусаюцца, калі не чапаць. Але, з іншага боку, калі выбіраюць жыллё чалавека ў якасці свайго жылля, то шкоду ад іх можна разглядаць аналагічна як ад птушак на паддашы.


Ультрагукаўшчына адпалохвальнікі вельмі выніковыя у адносінах менавіта кажаноў, бо перашкаджаюць ім выкарыстоўваць сістэму арыентавання, заснаваную на адбіцці ультрагука, які выдаюць самі жывёлы, ад навакольных прадметаў.

2. Птушкі

У памяшканнях будынкаў архітэктурных помнікаў і музейных будынкаў могуць віць гнёзды голуб і іншыя распаўсюджаныя птушкі, такія як вераб’і (*Passer domesticus*), шпакі (*Sturnus vulgaris*), плісаўкі (*Motacilla alba*), ластаўкі гарадская і вясковая (*Delichon urbica*, *Hirundo rustica*), галкі (*Coloeus monedula*), вароны (*Corvus cornix*, *C. corone*), сарокі (*Pica pica*), гракі (*Corvus frugilegus*), некаторыя віды сініц (*Parus major*, *P. caeruleus* і інш.), адпаведна могуць трапляцца і драпежнікі, такія як совы (сплюшка – *Otus scops*, дамовы сыч – *Athene noctua*, вушастая сава – *Asio otus*), саракапуты (жулан – *Lanus collurio*), каршуны (чорны – *Milvus migrans*, чырвоны – *M. milvus*) і іншыя. У адносінах насякомаядных відаў (гэта ж датычыць кожаноў) можна адзначыць іх некаторую карысць з пункту гледжання знішчэння шкоднай энтамафуны музейных памяшканняў, а драпежных – з пункту гледжання рэгуляцыі колькасці грызуноў, але наяўнасць гнёздаў, з іншага боку, з’яўляецца і крыніцай развіцця патэнцыйна небяспечных для музейных калекцый відаў молей і скураедаў. Таксама неабходна адзначыць, што экспрэмэнты птушак псуюць зневіні выгляд і забруджаюць музейныя прадметы і памяшканні.

2.1. Галубы

На паддашах, у tym ліку музейных будынкаў, часта гняздзіцца голуб шызы *Columba livia*.



Мал. 2.1.1. – Шызы голуб на паддашы Нясвіжскага палацу

У натуральным асяроддзі птушка засяляе скалістыя марскія ўзбярэжжы, горы і абрывы побач з адкрытымі прасторамі. Сілкуеца насеннем, гняздуеца калоніямі на выступах скал і ў пячорах да 3 раз у год. У гняздзе 2 яйкі. Маленькіх птушанят бацькі кормяць сыраподобнымі вылучэннямі сценак валля («Галубіным малаком»). Птушаняты пакідаюць гняздо ў месячным узросце.

Паблізу чалавека галубы гняздуюцца ў яго пабудовах, якія замяняюць ім скалы і пячоры, пры штучным асвятленні размнажаюцца цэлы год, а

кормяцца на сельскагаспадарчых угоддзях, зернятоках, элеватарах, складах харчовых прадуктаў, звалках харчовых адходаў. Важная крыніца харчавання – спецыяльны падкорм. Галубы пры блізкім кантакце з чалавекам цалкам перастаюць яго баяцца, калі іх не крыўдзіць. Вядуць аселы лад жыцця, але здольныя штодня вылятаць да месцаў кармлення на адлегласць да 20 км. Гэта адзін з асноўных відаў птушак, небяспечных на аэрадромах.



Мал. 2.1.2. Галуба на скульптуры (Фларэнцыя, Прага)


Галубіныя гнёзды з'яўляюцца крыніцай рассялення ў будынках багатай энтамафаўны, а сама птушка – пераносчыкам некаторых небяспечных для чалавека хвароб. Напрыклад, у 1981г пры даследаванні ў Гамбургу 20 галубіных гнёздаў было выяўлена 63 віды насякомых. Многія з іх належалі да патэнцыяльна небяспечных для музейных прадметаў відаў молей і скураедаў. Экскрэмэнты птушак ствараюць добыя ўмовы для развіцця многіх мікраскапічных грыбоў – агентаў біяпашкоджання шырокага спектра матэрываў.



Мал. 2.1.3. – Галубы каля музейнага будынку г.Бардэйнаў (Славакія) і у Празе

Такім чынам, галубы ўяўляюць рэальную пагрозу для помнікаў архітэктуры. Колькасць галубоў у буйных гарадах свету вылічаецца дзесяткамі тысяч, галубы гняздуюцца да сямі раз у год, у залежнасці ад колькасці корму (сытыя птушкі размнажаюцца лепш). Кожны голуб пакідае на асфальце і фасадах будынкаў 10-12 кг памёту, які, падобна кіслаце, раз'ядзе паверхню.

Акрамя гэтага, птушкі збіраюць зерне і насенне з фасадаў старадаўніх будынкаў, а дзюбы ў іх такія моцныя, што здольны разбурыць нават мармур. Менавіта з-за гэтага людзі і пачалі з імі змагацца. Спачатку практикаваўся адлоў сеткамі і накірунак на перасяленне птушак. Аднак метад гэты неэфектыўны і негуманны. У апошні час у многіх краінах птушкам даюць корм, начынены супрацьзачатковымі сродкамі. Лекавы прэпарат правераны і не дзейнічае на людзей і іншых жывёл. Гэтым спосабам карыстаюцца ў Францыі, Італіі і ЗША. У Парыжы таксама будуюць спецыяльныя галубятні, якія дапамагаюць кантроліраваць папуляцыю птушак. Там птушкі знаходзяцца пад наглядам, ім пакідаюць толькі адзін выгадак за год, а «лішнія» яйкі знішччаюць. Птушак кормяць, а галубятні чысцяцца раз у два дні. Пры гэтым жыхарам Парыжа забаронена карміць галубоў на вуліцах горада.




Мал. 2.1.4. – Галубы і чайкі сярод турыстаў у Венецыі

Аналагічная забарона існуе ў Рыме, Венецыі, Лондане, Мюнхене і Ганконгу. Прыйчым, калі ў Еўропе за парушэнне забароны належыць штраф, то ў Ганконгу – высяленне з кватэры. Аднак гэта не так лёгка рэалізаваць. Напрыклад, у Венецыі абурыліся турысты і некаторыя жыхары: бо кармленне галубоў лічыцца абавязковым венецыянскім рытуалам, падобна прагулцы па каналах на гандоле. Аднак большасць мясцовых жыхароў маюць намер працягнуць «Галубіную вайну», бо кожны венецыянец з-за гэтих птушак траціць каля 300 еўра ў год, якія ідуць на ачыстку забруджаных помнікаў і плошчаў.

У Англіі ў барацьбе з галубамі выкарыстоўваюць драпежных птушак. Спецыяльна навучаныя ястрабы адпужваюць зграі галубоў і тым самым адчуваюць іх вяртацца на пэўнае месца, а ў галубоў выпрацоўваецца рэфлекс небяспекі. Зрэшты, гэты метад выклікае пратэст у некаторых эколагаў, аднак у некаторай ступені дазваляе аднавіць біялагічную раўнавагу.

У Маскве з аналагічнай мэтай выкарыстоўваюць сокалаў, але толькі на тэрыторыі Крамля. У маскоўскіх арнітолагаў трывогу выклікаюць не галубы, а шэрыя вароны. Для барацьбы з імі збіраюцца разводзіць соваў, пустальгу, ястрабацецяравятніка і іншых драпежных птушак.



Мал. 2.1.5. – Вушастая сава ў Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і быту

У Іспаніі і Італіі існуе забарона на раскіданне рысу над галовамі маладых пры выхадзе з сабора. Гэтая традыцыя, закліканая забяспечыць пары шчаслівае і багатае жыццё, існавала даўно. Аднак рыс прыцягвае дадатковыя зграі галубоў, таму муніцыпалітэты ў загадным парадку рабяць замяняць рыс на папяровае канфеці.

Таксама для абароны помнікаў архітэктуры ў гарадах Італіі і Чэхіі выкарыстоўваюць спецыяльную сетку або краты, якія праста механічна перашкаджаюць птушкам прыземляцца на помнікі.



Мал. 2.1.6. – Драцяны “німб” над галавой антычнай скульптуры (Фларэнцыя)

2.2. Вранавыя

Шэрая варона. Corvus corone.

У натуральным асяроддзі варона праводзіць гнездавы сезон у поймах рэк, дзе аснову яе харчавання складаюць выкіды ракі і змесціва гнёздаў прыбярэжных птушак, а на зіму яна адкачоўвае паўднёвей, пры міграцыях таксама прытрымліваючыся берагоў вялікіх рэк і мораў. У густым лесе варона не сустракаецца. У населеных пунктах аснову харчавання вароны складаюць харчовыя адходы. У гэтых умовах дарослыя асобіны аселяя, а зімуючыя маладыя ўяўляюць сабой птушак, якія нарадзіліся ў іншых месцах.



Мал. 2.2.1. – Шэрая варона на архітэктурным помніку

Гняздуецца варона ізаляванымі парамі, а ў астатні час трymаецца зграйамі, пры гэтым узрастаете колькасць крумкачоў на сельскагаспадарчых угоддзях. Гняздуецца 1 раз у год на дрэвах, або, радзей, на пабудовах чалавека. У кладцы 3-5 яек, тып развіцця птушанятны. Ва ўзросце 4 тыдняў птушаняты выходзяць з гнёздаў, а праз некалькі дзён становяцца здольнымі да палёту. Пры птушанятах бацькі вельмі агрэсіўныя і могуць нападаць нават на людзей. Маладняк становіцца самастойным у жніўні. Шкода ад крумкачоў разнастайная. Яны забруджаюць і псуюць пабудовы, раскідваюць змесціва смеццевых скрыняў, знішчаюць гнёзды дробных пеўчых птушак, забіваюць маладняк хатніх птушак і дзічыны, выклікаюць сваімі гнёздамі кароткія замыканні на ЛЭП, кідаюць з вышыні камяні на шкло аўтамабіляў і будынкаў, ствараюць перашкоды руху паветраных судоў, псуюць ўраджай сельскагаспадарчай прадукцыі і знішчаюць пасевы.

Сродкі абароны ад варон і іншых птушак:

Супрацьпрысадныя прылады выкарыстоўваюць на абмежаваных па плошчы ўпадабаных месцах знаходжання птушак (карнізы, адлівы, канькі дахаў). Бяякустычныя прыборы надзвычай эфектыўныя ў выпадках, калі трэба перашкодзіць птушкам карміцца, гнездавацца, адпачываць або гуляць. У выпадку сумеснага знаходжання варон і галубоў, ўздзейнне прыбораў на варон прыводзіць да паляпшэння адпужваючага эффекту ў дачыненні да галубоў.

Вадзяныя адпужвальнікі выкарыстоўваюць на невялікіх участках з гарызантальнай паверхняй, на якіх па якой-небудзь прычыне не могуць быць ужытыя супрацьпрысадныя прылады.

Візуальныя сродкі абароны (шары і падвескі з вачыма драпежніка, стужкі) можна ўжываць як асобна, так і ў комплексе з біяакустычнымі адпaloхвальнікамі для ўзмацнення іх уздзеяння на птушак.



Мал. 2.2.2. – Супрацьпрысаднае прыстасаванне

Грак Corvus frugilegus.



У адрозненне ад вароны, з'яўляецца выхадцам з лесастэпу. У гнездавы перыяд ён можа пракарміцца толькі ў сельскагаспадарчых угоддзях, таму ў буйных гарадах сустракаецца толькі пралётам, і то ў невялікай колькасці. У сярэдній паласе сустракаецца з сакавіка па каstryчнік, на поўдні і зімуе. Імкнецца да грамадскага жыцця, нават гняздуецца калоніямі. Грак шмат менш вынаходлівая, драпежная і агрэсіўная птушка, чым варона. Шкода ад яго зводзіцца да сапсанавых пасеваў і ўраджаю, пагрозе ЛЭП і самалетам, непрыемных крыкаў. У астатнім падобны да вароны.

Мал. 2.2.3. – Грак

Галка Corvus monedula.

Падобна граку, птушка лесастэпавага паходжання, але ў вялікай колькасці гняздуецца і зімуе ў гарадах, асабліва невялікіх. Гняздуецца не адкрыта, а ў дуплах, гарышчах або комінах. Шкода ад яе зводзіцца таксама да сапсанавых пасеваў і ўраджаю, і сутыкнення з паветранымі судамі. Сродкі абароны ад галак і гракоў тыя ж, што і ад варонаў.

Мал. 2.2.4. – Галка



Сарока

У сарокі больш моцна выражаны ўсе характэрныя рысы вранавых. Яна вельмі хутка прывыкае да чалавека. Вельмі цікаўная, хітрая і нахабная птушка. Вароны крадуць і хаваюць толькі бліскучыя рэчы, а сарокі – усе, што могуць сцягнуць і знесці.



Мал. 2.2.5. – Сарока

2.3. Вераб'іныя і іншыя

Дразды. *Turdus*. Гэта лясныя птушкі, масай 60–150. Падчас міграцый і зімовак могуць наведваць населенныя пункты і сельскагаспадарчыя ўгоддзі. Улетку наведваюць сады і агароды, якія мяжуюць з лесам і могуць наносіць шкоду ўраджаю. Сілкуюцца чарвякамі і слімакамі, насекомымі і дробнымі жабамі і яшчаркамі; ў другой палове лета, восенню і зімой – ягадамі і садавінай. Гняздуюцца 1–2 разы ў год. Адкрытыя гнязды размяшчаюцца на дрэвах і кустах, радзей на зямлі, звычайна добра накрытыя. У кладцы каля 5 яек. Наседжуюць птушанят доўжынца 2 тыдні. Пасля двух тыдняў ў гняздзе птушаняты некалькі дзён жывуць на зямлі, яшчэ не ўмеючы лётаць. У сярэдняй паласе шкодзіць ў садах і агародах дрозд-рабіннік (*Turdus pilaris*), у меншай ступені чорны дрозд (*Turdus merula*) і яшчэ менш астатнія віды (пейчы дрозд (*Turdus philamelos*), белабровік (*Turdus oiscioorus*)).

Верабіннік часта застаецца на зімоўку і пры гэтым трymаецца зграямі, астатнія віды пералётныя і прысутнічаюць з красавіка па каstryчнік.

Дамавы верабей. *Passer domesticus*. Гэты выхадцец з Міжземнамор'я, распаўсюдзіўся далёка на поўнач услед за чалавекам. Сілкуецца насеннем, але птушанят выкормлівае насекомымі, аднак паблізу чалавека практична ўсяедны.



Мал. 2.3.1. – Дамавы верабей

Трымаецца зграямі, гняздуюцца да 3 раз у год часцей за ўсё ў пабудовах чалавека, але таксама ў штучных гняздоўях для іншых птушак). У кладцы каля 5 яек. У двухтыднёвым ўзросце птушаняты пакідаюць гняздо, дрэнна лётаюць і іх яшчэ некалькі дзён дакормліваюць бацькі.

Палявы верабей. *Passer montanus*. У параўнанні з дамавым вераб'ём, палявы мае патрэбу ў большай колькасці натуральных кармоў і таму радзей сустракаецца ў горадзе. Адпаведна і менш пранікае ў памяшканні. Вераб'i наносяць шкоду, з'ядаючы ўраджай сельскагаспадарчых культур, раскідваючы і забруджваючы прадукты ў крамах і складах.

Акрамя вышэйпералічаных біякустычных, супрацьпрысадных і вузуальных сродкаў выкарыстоўваюцца ультразвукавыя прыборы для абароны ўнутры памяшканняў і паласавыя заслоны пры неабходнасці прадухіліць пранікненне птушак ў памяшканне праз дзвёры, не парушаючы рух людзей і тэхнікі.

Вялікая сініца *Parus major*. Лясная птушка: сілкуеца насякомымі, у tym ліку нерухомымі фазамі развіцця (яйкі, лялячкі), якіх здабывае ў асноўным на дрэвах. У негнездавы час есць насенне, трупы буйных жывёл. У населеных пунктах у гэты час наведвае кармушки, корміцца харчовымі адыходамі на звалках, пранікае ў памяшканні харчовай прамысловасці, крамы і склады, дзе раскідае і забруджвае прадукцыю. У адрозненне ад вераб'ёў, сініца наведвае памяшканні не надоўга. Гняздуеца 2 разы ў год у дуплах і штучных гняздоўках. У кладцы 6–12 яек. Птушаняты пакідаюць гняздо праз 3 тыдні здольнымі да палёту. Дарослыя асобіны аселяя, маладыя вандруюць і не застаюцца зімой на месцы свайго нараджэння. Сродкі абароны ад сініц тыя ж, што і з вераб'ямі.



Мал. 2.3.2. – Сініца ў экспазіцыі БДМНАБ

Звычайны шпак *Sturnus vulgaris* Круглы год вядзе стайны лад жыцця. Сілкуеца глебавымі бесхрыбтовымі, чым прыносіць карысць, а ў негнездавы час ў значнай колькасці есць ягады і садавіну, чым прычыняе шкоду. Паядае харчовыя адходы, наведвае звалкі і крадзе корм з кармушак ў сельскагаспадарчых жывёл. Чым бліжэй да месцаў зімовак (паўднёвая Еўропа), tym буйнейшыя зграі шпакоў і tym больш ад іх шкоды.



Мал. 2.3.3. – Шпакі

Адзін з асноўных відаў птушак, надзвычай небяспечных на аэрадромах. Аддае перавагу адкрытай прасторы. Гняздуецца 1 раз у год у дуплах і штучных гнёздах. У кладцы каля 4 яек. Птушаняты пакідаюць гняздо ў 3-х тыднёвым узросце ўжо здольнымі да палёту. Масавы вылет маладняку прыпадае на канец мая – пачатак чэрвеня, і неўзабаве пасля гэтага шпакі распачынаюць вандроўкі. На поўдні краіны могуць зімаваць. Сродкі абароны ад шпакоў тыя ж, што былі пералічаны вышэй.

Вясковая ластаўка *Hirundo rustica* харчуецца адносна буйнымі насякомымі, што актыўна лётаюць, якіх здабывае ў прыземных пластах паветра, найбольш звычайнай ў сельскай мясцовасці, дзе шмат насякомых-крайвасмокаў (паразітаў жывёлы). Гняздуецца на пабудовах чалавека пад навесамі, якія абараняюць ад дажджу, у злепленых з гліны гнёздах, або ўнутры памяшканняў, два разы на год. У кладцы каля 4 яек, птушаняты пакідаюць гняздо ў 3-х тыднёвым узросце ўжо здольнымі да палёту. На радзіме знаходзіцца з канца красавіка па верасень. Ластаўкі могуць прычыняць непакой сваім крыкамі, выкідваннем непадалёк ад гнёздаў памётам птушанят і самімі гнёздамі, якія псуюць знешні выгляд архітэктурных збудаванняў.



Мал. 2.3.4. – Вясковая ластаўка

Гарадская ластаўка *Delichon urbica* харчуецца дробнымі насякомымі, што пасіўна пераносіцца струменямі паветра, на значнай вышыні. Унутры памяшканняў не гняздуецца.

Для абароны ад гэтых птушак выкарыстоўваюцца перш за ўсё электронныя лічбавыя біяакустычныя адпалохвальнікі, з запісанымі рэальнымі крыкамі трывогі і бедства, а таксама крыкі драпежных птушак. Такія прыборы прыпраноўвае адзін з сусветных лідэраў у гэтай галіне фірма "Bird Gard LLC". Лазерныя адпалохвальнікі з промнем зялёна-голубага колеру ў Расею і краіны СНД пастаўляе ТАА "Ладдзя".

Мал. 2.3.5. – Гарадская ластаўка на марцы



3. Насякомыя ў музейным асяроддзі

Асноўнымі шкоднікамі музейных калекцый з арганічных матэрыялаў з'яўляюцца молі-кератафагі, скураеды, жукі-дрэваточцы, лускаўніца звычайная (цукровая рыбка), тады як хутчэй да апасрэдаваных шкоднікаў можна залічыць мух, тараканаў і некаторых мурашак. Наяўнасць біялагічнага пашкоджання ці яго верагоднасць можна канстатаваць на падставе выявлення саміх насякомых, іх лічынак, кукалак, слядоў жыццядзейнасці.

3.1. Молі-кератафагі і інш. матылі

У музейных калекцыях на тэрыторыі Беларусі можна выявіць прыкладна дзесятак молей-кератафагаў, у межах геаграфічнай зоны распаўсюджання. Але могуць трапіць з матэрыяламі выставак і новых паступленняў практична любая віды, у тым ліку паўднёвый (як гэта назіраецца ў музеях Мсквы і Санкт-Пецярбурга). Сапраўдных молей-кератафагаў часта аб'ядноўваюць і блытаюць са знешне падобнымі матылькамі-шкоднікамі харчовых запасаў і выпадковымі проста раслінайднымі відамі, такімі як таполевая моль. Дакладна вызначыць від молі можа толькі спецыяліст-энтамолаг.

Сапраўдныя молі-кератафагі, нараўне са скураедамі, – асноўныя шкоднікі матэрыялаў жывёльнага пашкоджання. Яны часта сустракаюцца ў жылых дамах, на складах, а таксама ў музеях. Вусені молей звычайна пашкоджаюць футра, поўсць, волас, пяро, рог, г.зн. матэрыялы, якія змяшчаюць бялок кератын. Яны руйнуюць запасы сыравіны, фетравыя і лямцевыя пракладкі ў прыборах, цепла- і гукаізалацію з лямцу, заалагічныя і этнаграфічныя калекцыі, адзенне, вырабы з рога. Могуць сустракацца ў скуранных вокладках кніг, у мучной праклейцы.



Прагрызены
поліэтыленавы пакет



Пашкоджанне моллю верхняга
слою ворсу на сукне




Скразныя прагрызы
сукна лічынкамі молі

Мал. 3.1.1 - Пашкоджанні лічынкамі молі

Матылькі сапраўдных молей-кератафагаў не харчуюцца і выконваюць толькі функцыі рассялення, размнажэння і адшукваюць харчовы субстрат для

вусеняў. Матылькі некаторых відаў у цёплы час года могуць вылітаць у прыроду і даваць адно пакаленне паблізу ад жылля, увесень жа матылі зноў мігруюць у памяшканне. Цэлы шэраг відаў пастаянна жыве ў гнёздах птушак, у норах грызуноў, на падалі. Пастаянна жывуць у гнёздах ластавак, вераб'ёў, шпакоў, а таксама ў дуплах дрэў шубная моль (*Tinea pellionella* L.), галубіная (*Tinea columbariella* Wck.), норавая (*Niditinea fuscipunctella* Hw.), футравая (*Monopis rusticella* Hb.) – небяспечныя шкоднікі музейных калекцый.



Мал. 3.1.2. - Цыкл развіцця молей-кератафагаў

Даволі часта молей выяўляюць у норах і гнёздах млекакормячых, гнёздах мышэй і грамадскіх насякомых (мурашак, пчол). Натуральнымі рэзервацыямі молей і сталымі крыніцамі заражэння імі музеяў, бібліятэк, архіваў з'яўляюцца жывёлагадоўчыя і зверагадоўчыя фермы, птушкафермы, галубятні, будкі сабак, сметнікі. З прыродных ачагоў молі лёгка пераходзяць на прыдатныя для іх харчавання матэрыялы ў розных памяшканнях, залітаючы туды праз адчыненыя вокны, форточки і дзвёры, асабліва з птушыных гнёздаў, уладкованых дзе-небудзь пад дахам на гарышчы.

Матылькі молей вельмі рухомыя ў змроку і першай палове ночы, баяцца святла. Днём яны звычайна хаваюцца ў прыщемненых месцах (па кутах, у шчылінах мэблі, сцен, у складках адзення і г.д.). Але нярэдка матылькі з'яўляюцца і ў дзённы час. У ціхае цёплае надвор'е яны лёгка пераадольваюць адлегласці ў некалькі дзесяткаў метраў і заражаюць

памяшкання, залятаючы з вуліцы. Праз некалькі гадзін пасля спарвання самкі пачынаюць адкладаць яйкі, паспяваючы за 7–10 дзён адкладці да 100–120 штук. Адклаўшы ўсе яйкі, матылі могуць жыць яшчэ на працягу тыдня. Такім чынам, працягласць жыцця дарослых самак у сярэднім роўная дзвум тыдням. Неспарыўшыся самкі жывуць да месяца.



Мал. 3.1.3. – Вусень і матылек молі.

Частыя галадоўкі, непрыдатны корм у перыяд развіцця вусеняў зніжаюць пладавітасць матылькоў. Пасля працяглага галадання выводзяцца матылькі, якія вонкава адрозніваюцца ад нармальных толькі меншымі памерамі. Яны адкладаюць яйкі звычайнай величыні, але іх колькасць у сярэднім складае 70–80% ад нармальнай пладавітасці. Як правіла, матылі адкладаюць яйкі паасобку на харчовы субстрат, засоўваючы іх паміж валокнамі тканіны або футра; радзей – проста губляюць побач. Яйкі малочна-белага колеру, авальныя, даўжынёй 0,7 мм, цяжка адрознія няўзброеным вокам. На 2-3 суткі пасля адкладкі яны некалькі цямнеюць, а іх змесціва з празрыстага становіща мутным.




Мал. 3.1.4. – Кладка яек моллю

Развіццё яек адбываецца на працягу 4–21 сутак у залежнасці ад тэмпературы. Пры пакаёвай тэмпературе яно звычайна складае 6–7 дзён. Зімаваць на стадыі яйка молі не могуць. Завяршыўшы развіццё ўнутры яйца, вусені прагрызае яго абалонку, выходзіць вонкі і адразу прыступае да сілкавання, калі харчовы субстрат знаходзіцца ў непасрэднай блізасці. Вусені молей белыя, са светла- або цёмна-карычневай галавой, не маюць густога валасянога покрыва. Па форме яны не адрозніваюцца ад вусеняў буйных матылёў. Акрамя трох пар грудных ног, яны маюць брушныя ножкі, якія адсутнічаюць у лічынак жукоў.

Толькі выйшаўшыя з яйкаў вусені маюць даўжыню ўсяго толькі каля 1,5 мм. Рост іх ажыццяўляецца з дапамогай лінек, калі старая скурка, якая стала цеснай, скідаецца, і вусені інтэнсіўна расце на працягу некалькіх гадзін да зацвярдзення новага покрыва. Вусені большасці відаў молей за сваё жыццё ліняюць 6-8 разоў. Вусені молей вядуць тайны лад жыцця. У залежнасці ад віду молі будуюць з шаўковых нітак, рэшткаў ежы і экскрэментаў пераносныя чэхліі ці "стационарныя" коканы; пракладваюць хады і галерэі ў пажыўным субстраце або на яго паверхні.

Перад лінькай вусені перастаюць харчавацца, становяцца вельмі рухомымі і пачынаюць шукаць для лінькі зацішныя месцы, часцяком распаўзаючыся з месцаў харчавання на нехарчовыя субстраты, сценкі шафаў і да т.п. Ліняючыя вусені ўладкоўваюць сабе з шаўковых нітак ліначныя чэхлікі. У адзежнай молі яны лёгкія, празрыстыя. Часам вусені ўплятае ў сценкі чэхліка часцінкі ежы. Звонку гэты ліначны чэхлік можна прыняць за забруджаны камячок пераблытанага футра. Знутры ён падоўжана-авальны, адкрыты з абодвух бакоў. Пасля лінькі вусені пакідае чэхлік. Пры аглядзе пустога чэхліка каля адной з яго адтулін можна знайсці пустую галаўную

капсулу, а каля другога – скамечаную ліначную скурку. Часам вусені яе з'ядае. Вусені, якія жывуць у трубчастых хадах, могуць толькі патаўшчаць іх сценкі ў tym месцы, дзе будзе адбывацца лінька, альбо падаўжаць ліначны чэхлік, ператвараючы яго ў новы трубчаты ход.



Мал. 3.1.5. – Ліначны чэхлік

У пошуках ежы вусені молей могуць прапаўзіці вялікую адлегласць, прагрызаючы пры гэтым баваўняныя і ліняныя тканіны, кардон, паперу, сінтэтычныя матэрыялы, але развівацца ў іх не могуць. Вядомыя выпадкі прогрызання молями металічнай абалонкі кабеля таўшчынёй 2 мм, лямцевая

моль (*Tinea coacticella* Zag. = *Tinea pallescentella* Stt.) здольна прагрызаць пяцісантыметровы слой тынкоўкі. Падобныя пашкоджанні расцэнъваюцца як нехарчовыя або выпадковыя. Да нехарчовых ставяцца таксама пашкоджанні, прычыненыя вусенямі пры будаўніцтве павуцінавых хадоў і лічынкавых чэхлікаў, бо іх сценкі яны інкрустуюцца адгрызеннымі кавалачкамі матэрыялаў. Часта вусені молей пашкоджваюць тканіны змешанага складу (воўна з сінтэтыкай), ядуць іх больш інтэнсіўна, чым чыста ваўняныя, так як сінтэтычныя ніткі не засвойваюцца і пажыўнасць такой тканіны ніжэй.



Мал. 3.1.6 - Трубчаты ходы молі з уплеценымі валокнамі тканіны



Мал. 3.1.7 - Трубчатыя ходы молі з уплеченымі экскрементамі



Мал. 3.1.8 - Рух лічынкі молі ў трубчатым павуціністым ходзе

Працягласць развіцця аднаго пакалення молей ў звычайных пакаёвых умовах (18–22 °C) складае ў залежнасці ад віду ад 40–50 да 300 сутак. Мэблевая моль (*Tineola furciferella* Zag.) пры 23 °C развіваецца амаль утрай хутчэй, чым пры 15 °C. Пры занадта высокіх або нізкіх тэмпературах вусені развіваюцца вельмі нераўнамерна і звычайна гінуць яшчэ на ранніх узростах. Найбольш спрыяльны тэмпературый для развіцця адзежнай, мэблевай і

шубнай молей з'яўляеца 23–25 °C. Для молей, якія жывуць круглы год у птушыных гнёздах, тэмпературны оптымум значна ніжэйшы.


Стайлленне вусеняў молей да вільготнасці таксама рознае. Большасць "хатніх" відаў молей адмоўна ставіцца да высокай вільготнасці. Асабліва адчувальныя вусені першых узростаў. Насельнікі халодных памяшканняў (напрыклад, футравая моль) вільгацелюбівыя. Наяўнасць пераноснага чэхліка ў вусеняў шубнай молі, якая аддае перавагу сярэдняй вільготнасці, з'яўляеца фактарам, якая згладжвае ўплыў рэзкіх змяненняў вільготнасці навакольнага асяроддзя. Паводзіны і працягласць развіцця вусеняў молей істотна залежаць не толькі ад фізічных фактараў (тэмпературы, вільготнасці), але і ад колькасці і якасці даступнай ежы. Пры гэтым важнае значэнне мае іх узрост. Толькі што выйшаўшыя з яйкаў вусені больш патрабавальныя да ежы, чым вусені старэйшых узростаў. Так, вусені 1 ўзросту шубнай молі гінуць, калі трапляюць на грубы, не падыходзячы для іх развіцця харчовы матэрыял, напрыклад, лямец.

Вусені молей першага ўзросту могуць абыходзіцца без ежы каля тыдня. Пры гэтым яны здзяйсняюць часам працяглыя пошуки дастатковай колькасці ежы, пранікаючы ў шчыльна зачыненую шафу, куфры, унутр розных негерметычных упаковак. Скончыўшы харчаванне, вусені шукаюць месца для акуклівання, збіраючы часціцы пажыўнага субстрата і дзе-небудзь у складках матэрыялу або ў шчылінах плятуць сабе шчыльныя або больш друзлыя, як у адзежнай молі, коканы. Даўжыня дарослых вусеняў апошняга ўзросту перад акукліваннем можа дасягаць 1,2 см.

У залежнасці ад віду молі, вусені акукляюцца альбо непасрэдна на пажыўным субстраце, ўшчыльняючы перад гэтым сценкі ў канцы ходу або галерэі, альбо сыходзяць далёка ад месцаў харчавання. Часам вусеням перад акукліваннем даводзіцца пераадольваць рознага роду перашкоды, прагрызаючы іх. У адпаведным месцы вусені будуюць кокан, затым лініяюць апошні раз і ператвараюцца ў кукалак. Кукалкі не харчуюцца і ўвесь час знаходзяцца ўнутры коканаў. Стадыя кукалкі доўжыцца 1–2 тыдні пры тэмпературы 25 °C. У адзежнай молі яна можа быць больш за 3 тыдні. Кукалкі молей перад выхадам з іх матылькоў высоўваюцца з коканаў, палягчаючы гэтым выхад матылькоў. Пасля іх вылету на заражаных моллю рэчах і побач можна ўбачыць молевыя чэхлікі, з цёмна-жоўтымі пустымі абалонкамі кукалак.

Колькасць пакаленняў молі, якое паспявае развіцца за год, розная, залежыць ад віду молі і спалучэння знешніх фактараў, але не больш чатырох. Большасць распаўсюджаных відаў молей, асабліва ў месцах са зменай тэмпературай (гнёзды птушак, адрыны, стайні), дае 1–2 пакаленні ў год. Першае пакаленне развіваецца з сярэдзіны траўня да сярэдзіны верасня –

пачатку кастрычніка. Зімуюць пры гэтым вусені старэйшых узростаў, якія вясной працягваюць харчавацца, акукуляюцца і ўпачатку лета з'яўляюцца матылі. Паміж перыядамі лёта матылькі адсутнічаюць, бо жывуць параўнальна мала, ледзь больш двух тыдняў. Таму адсутнасць у памяшканні матылькоў зусім не сведчыць аб гібелі молі.




Мал. 3.1.9 – Розніца ў памерах і афарбоўцы розных відаў молі

Як і ва ўсіх матылькоў, цела і крылы молі густа пакрытыя лускавінкамі, а ўсе троі галоўных аддзелы (галава, грудзі, брушка) ясна выяўленыя і лёгка адрозныя. Галава густа пакрыта доўгімі ўскудлачаны валасінкамі. Ротавыя органы недаразвітые. Вялікая частка паверхні галавы занятая буйнымі, круглявымі, складанымі фасетковымі вачыма, аточанымі цёмнымі вейчыкамі. Вусікі тонкія даўжыня вусікаў роўная прыкладна 2/3–4/5 даўжыні пярэдняга крыла. Крылы падоўжаныя, ланцетападобныя, звычайна завостраныя на канцы. Даўжыня пярэдняга крыла ў 3–4 разы больш яго шырыні. Махры з валасінкамі, якія выступаюць за край крыла, ёсць на пярэдніх і задніх крылах, на апошніх яна больш доўгая.


Размах пярэдніх крылаў самцоў ў розных відаў вагаецца ў межах ад 8 да 20 мм, самак – ад 9 да 24 мм. Самыя буйныя матылькі ў лямцевай молі. Самцы гэтага віду дасягаюць у размаху крылаў 20 мм, самкі – 24 мм. У большасці відаў на пярэдніх крылах маецца малюнак (кропкавы, плямісты). Тып малюнка мае вялікае значэнне для распознання відаў і родаў молей. Ніжэй прыводзіцца апісанне асаблівасцяў біялогіі і марфалогіі молей-кератафагаў, зарэгістраваных у якасці шкоднікаў музейных калекцый.

Найбольш распаўсюджаныя **адзежная** (*Tineola biselliella*) і **мэблевая** (*Tineola furciferella*) молі выяўляюцца сплеценымі на паверхні харчовага субстрата (воўны, войлаку, пер’я, футраных вырабаў, скury, нават пергаменту), трубчатымі павуціністымі ходамі, з характэрнымі экскрэментаўмі ў выглядзе груп шарыкаў. Прагрызы ў матэрывале выглядаюць як акруглыя ці авальныя адтуліны са стончанымі гладкімі краямі. Наяўнасць

лічынак молі пры аглядах выяўляеца ў першую чаргу за аблагамі рукавоў, пад каўнярамі, у складках, швах, на загібах, у клубках, унутраных паверхнях сувояў і г.д.



**Мал. 3.1.10 - Адзежная моль
(*Tineola biselliella*)**



**Мал. 3.1.11 - Мэблявая моль
(*Tineola furciferella*)**

У **адзежнай молі** матылькі невялікія, размах крылаў каля 1 см, афарбоўка ад светла-саламянай з залацістым бляскам да цёмна-жоўтай. Малюнак на крылах адсутнічае, але пярэдні край крыла больш цёмны, бураваты. Вусені гэтага віду молі ў музейных калекцыях шкодзяць розныя прадметы з воўны, футра, рогу, чучалы птушак, жывёл, калекцыі насякомых. Яны звычайна харчуюцца на адным месцы, выядаючы на паверхні харчовага матэрыва значную па плошчы пляцоўку. Выедзеныя у паверхні тоўстых матэрываў ходы – паглыбленні звычайна бываюць пакрытыя зверху шаўкавістым полагам з умацаванымі да яго рэшткамі харчу і экскрементамі. Колькасць лінек у гэтага віда можа дасягаць 25 разоў. Акукліваюцца на месцы. Верхняя тэмпературная мяжа складае +33 °C, вусені значна лепш пераносяць паніжэнне вільготнасці, чым павышэнне больш 60–70%. У сухой атмасферы харчаванне адбываецца больш інтэнсіўна. У звычайных пакаёвых умовах развіццё аднаго пакалення працягваецца 9–16 месяцаў, але можа дасягаць 2–3 год у залежнасці ад умоў. Матылькі з кукалак выходзяць звычайна восенню. Адна самка адкладвае ад 60 да 100 яек.

Мэблявая моль вельмі падобная на адзежную і магчыма з'яўляеца яе біялагічным падвідам. Часта сустракаеца і з'яўляеца найбольш небяспечным і масавым шкоднікам вырабаў з футра, пяра, воўны, скury ў музеях. Матылькі больш буйныя (размах крылаў да 1,8 см) і больш цёмнай карычневата-жоўтай з чырванаватым адлівам афарбоўкі. Самка адкладвае да 300 яек, якія развіваюцца пры тэмпературе ад 10 да 27°C. Вусені плятуць трубчатыя ходы, па меры развіцця ўвесе час іх надстройваюць, у канцы развіцця даўжыня хода можа перавышаць 10 см. Ліняюць 6–8 разоў, пераносяць паніжэнне тэмпературы да 0 °C на працягу 3–5 сутак. Перад акукліваннем пакідаюць харчовы субстрат, хаваюцца ў шчыліны. Развіццё адбываецца хутка, у сярэдняй паласе за год звачайна паспяваюць развіцца трох пакаленін, лёт можна назіраць студзені-лютым, маі, жніўні-верасні.

Такім чынам, мэблевая моль з'яўляецца найбольш шкоднай. Акрамя таго, яна шкодзіць і больш шырокі круг матэрыялаў – ад ваўняных да скуры, пергаментаў і пераплётаў старадрукаў.

Нягледзячы на тое, што вырабленая скура не з'яўляецца спрыяльным субстратам для развіцця молей, вусені мэблевай молі ахвотна пашкоджаюць старыя, мяккія, з разлахмачанай бахтармой скуры расліннага дублення, асабліва са слядамі натуральных кляёў, якія ўжываліся пры рэстаўрацыі прадметаў са скуры. Асабліва вялікая рызыка пашкоджання скуранных вырабаў у выпадку, калі паблізу знаходзяцца звыклыя для молі харчовыя матэрыялы – футра, поўсць. Выпадкі моцнага пашкоджання моллю вокладак старадаўніх кніг і пергаментаў, апісаныя ў літаратуры, відавочна, былі выкліканыя, менавіта гэтым відам молі. Від больш цеплалюбівых, чым першы.

Вусені мэблевай молі плятуць на паверхні харчовага субстрату трубчастыя хады, уплятаючы ў іх сценкі рэшткі ежы і экскрэмэнты. Па меры росту і харчавання вусені ўвесь час надбудоўваюць ход, да канца развіцця даўжыні яго можа перавышаць 10 см. Вусені ліняюць 6–8 разоў, вытрымліваюць паніжэнне тэмпературы да 0 °C на працягу 3–5 сутак. Перад акукліваннем вусені пакідаюць харчовы субстрат, прагрызаюць абіўку мэблі, сыходзяць акуклівацца ў шчыліны падлогі, за плінтусы, часам – у драўляныя рамы мяккай мэблі. Развіццё адбываецца хутка. Часцей за ўсё ў сярэдняй паласе за год паспявае развіцца з пакаленні і лёт матылькоў можна назіраць у студзені-лютым, маі і жніўні-верасні.

Неабходна таксама ўлічваць, што пры некаторых умовах (звычайна пры адсутнасці дастатковай колькасці падыходзячай для развіцця ежы) вусені абодвух відаў могуць ці заўчасна акуклівацца (старэйшыя), ці пераходзіць у стан фізілагічнага пакою (усені сярэдніх узростаў), сплятаючы сабе спецыяльны кокан. Гэты стан можа доўжыцца некалькі месяцаў і з'яўляецца зварачальным. Ён спыняецца са з'яўленнем падыходзячай ежы. Гэтую асаблівасць паводзінаў вусеняў адзежнай і мэблевай молей трэба ўлічваць пры правядзенні знішчальных мерапрыемстваў.

На долю адзежнай молі прыпадае больш за палову ўсіх выпадкаў выяўлення молей-кератафагаў у музеях нашай краіны (прыкладна 53 %), на долю мэблевай – толькі 23 %. Мэблевая моль больш цеплалюбівая, чым адзежная. У той час, як адзежная сустракаецца на поўначы Еўрапейскай часткі аж да Архангельска, мэблевая не выяўлена пры энтамалагічных абледаваннях музеяў паўночнай Санкт-Пецярбурга. Паколькі дакладнае распазнаванне адзежнай і мэблевай молі для неспецыяліста наўрад цімагчыма, ва ўсіх выпадках варта праводзіць меры барацьбы і прафілактыкі, разлічаныя на найбольш шкодны від, то ёсць – мэблевую моль.

Паўсюдна ў жыллі чалавека і, адпаведна, музейных калекцыях, сустракаюцца таксама **футравая** (*Tinea pellionella*) і **лямцевая** (*Tinea coacticella*) молі, у гнёздах – **галубіная моль** (*Tinea columbariella*).

Пярэдняя крылы матылька шубнай молі на светла-жоўтым да шэравата-жоўтага фоне маюць 3–4 чорна-карычневыя крапкі ці плямкі. Аснова пярэдняга края крыла з цемнымі лускавінкамі. Вусені пастаянна жывуць у пераносных трубкападобных чэхліках цыліндрычнай формы, расшыраных пасярэдзіне, каб мець магчымасць вольна разварочвацца. Калі вусені паслядоўна харчуецца на рознакалярова афарбаваных субстратах, то на чэхліку можна назіраць свайго роду “раставыя кольцы”. Пасля лінъкі вусені плятуць сабе новы чэхлік, значна большага памеру, альбо падаўжаюць і пашыраюць стары.



Мал. 3.1.12 - Футравая моль
(*Tinea pellionella*)



Мал. 3.1.13 - Пераносныя чэхлікі
футравай молі

Скончыўшы харчаванне (у канцы верасня-пачатку кастрычніка), вусені апошняга ўзросту ўзбіраюцца на ніжнюю паверхню гарызантальных перакрыццяў (столь, ніжнія бакі карнізаў, паліц, стэлажоў, вечкі гардэробаў, куфраў і да т.п.) і прымацоўваюць там свае чэхлікі, як правіла, у адвесным стане. Яны могуць распаўзуцца з куфраў, шафаў настолькі, што нават суседніх пакояў. У такім стане вусені знаходзяцца да вясны. Яны вытрымліваюць кароткачасовае паніжэнне тэмпературы да – 16 °C. У пачатку - сярэдзіне красавіка перазімавалыя вусені акукляюцца. Праз 10–15 дзён з'яўляюцца матылькі, якія пасля спарвання адкладаюць у сярэднім 80–120 яек. Лёт матылькоў расцягнуты і доўжыцца да канца мая або сярэдзіны чэрвеня. Звычайна дае 1 пакаленне ў год. У прыродзе шубная моль знайдзена ў гнёздах 12 відаў птушак. На долю гэтага віду молі прыпадае прыкладна 20 % выпадкаў выяўлення ў музеях молей-кератафагаў. Яна часта пашкоджвае мэблю, футра з аўчыны, пяро пудзілаў, ляменц.

Лямцевая моль (*Tinea coacticella* Zag.=*Tinea pallescentella* Stt.) – у асноўным шкоднік тэхнічнага лямцу і фетра. Пярэдняя крылы афарбаваны ад светла – да цёмна-залаціста-шэрага колеру, з 2 буйнымі карычнева-чорнымі плямамі і такога ж колеру буйным штрыхом ля асновы крыла і мноствам

дробных плямак і рысак. Размах крылаў каля 2 см. Вусені вельмі цепла- і вільгацелюбівыя. Аптымальная тэмпература – 27–27 °С. Жывуць заўсёды на вільготным субстраце, так як вусені меншага ўзросту не ў стане пераварваць кератын воўны і харчуюцца жывым міцэліем цвілевых грыбоў. У гэты час яны патрабуюць вельмі высокую вільготнасць (90–100 %). Больш дарослыя да вільготнасці ставяцца індывіферэнтна. Спачатку вусені плятуць пераносныя чэхлікі, а пасля першай лінікі чэхлік прымадоўваецца да субстрата і ператвараецца ў кароткую галерэю, дзе яны могуць вельмі хутка перамяшчацца.



Мал. 3.1.14 - Лямцевая моль
Tinea coacticella



Мал. 3.1.15 - Галубинная моль
Tinea columbariella

Паколькі вусені лямцевай молі (у адрозненне ад адзежнай, мэблевай і футравай) не баяцца вільгаці, яны ахвотна селяцца ў лямцевым ацяпляльніку труб вадзянога ацяплення і падобных месцах. У такіх выпадках перад акукліваннем ім даводзіцца пераадольваць і рознага роду перашкоды. Так, вусені, якія развіліся ў лямцы уцяпляльнай абкладкі труб, перад акукліваннем лёгка перагрызаюць слой вапнавай штукатуркі да 30 мм таўшчынёй, акукліваюцца ў верхнім слоі.

У прыродзе ў Беларусі развівацца не можа, так як гэты від завезены з Манголіі, аднак у некаторых памяшканнях са стабільным ацяпленнем пры аптымальных тэмпературы і вільготнасці можа даваць да 4 генерацый у год.

А вось галубіная і норная (*Nidintinea fuscipunctella*) молі звычайнія як у прыродных умовах, так і экалагічных нішах антрапагеннага паходжання (галубятні, птушкафабрыкі, стайні, жылія і музейныя памяшканні).

Галубінная моль (*Tinea columbariella* Wk.). Вусені галубінай молі ў прыродзе жывуць пераважна ў гнёздах птушак, а таксама ў галубятнях і птушкафермах. Матылькі часам масава лётаюць, асабліва ў месцах пражывання галубоў (званіцы, цэрквы і да т.п.). Размах крылаў матылькоў ад 8 да 15 мм. Пярэднія крылы шаравата-карычневай афарбоўкі, з серабрыстымі бліскамі, з адной чарнаватай плямай прыкладна пасярэдзіне крыла.

Вусені галубінай молі, як і вусені шубнай молі, жывуць у пераносных, вераценападобных, сплошчаных чэхліках з адтулінамі на абодвух канцах. Чэхлікі шчыльныя, пергаментападобныя і звычайна бялёса-шэрыя.

Скончыўшы харчаванне, вусені ўзбіраюцца на ніжнія паверхні гарызантальных перакрыццяў (столі, ніжнія паверхні карнізаў) і прымкаючаюць там свае чэхлікі ў адвесным стане. Акукляюцца ў тым жа чэхліку або, часцей, пакідаюць стары чэхлік і будуюць новы. Праз 8–15 дзён выходзяць матылькі. Вядома 1–2 пакаленні ў год. Зімуюць вусені старэйших узростаў. Па літаратурных дадзеных, вусені галубінай молі ў не надта суровыя зімы застаюцца актыўнымі ў гнёздах птушак на працягу ўсёй зімы. У прыродзе галубіная моль знойдзена ў гнёздах 10 відаў птушак. Пранікаючы ў музейныя памяшканні, галубіная моль можа лёгка размножыцца і стаць небяспечным шкоднікам вырабаў з пяра, воўны і футра. У музеях нашай кліматычнай зоны сустракаецца прыкладна з той жа частатой, што і шубная моль.

Норавая моль (*Niditinea fuscipunctella Hw.*) Даволі звычайная і шырока распаўсюджаная. У прыродзе від насяляе гнёзды птушак, норы грызуноў, трупы птушак і звяроў, ахвотна засяляе галубятні, птушкафермы, стайні, розныя надворныя пабудовы і дамы. Афарбоўка пярэдніх крылаў матылькоў светла-і цёмна-карыйчневая з залацістым бліскам. Малюнак крыла складаецца з 5–6 чарнаватых плям і шматлікіх крапак і разводаў, даволі смутны. Размах крылаў матылькоў 12–19 мм. Вусені жывуць на воўне, футры, пяры, шчацінні, розе і вырабах з іх, а таксама на рэштках насякомых. У пажыўным субстраце робяць разгалінаваныя хады. Зімуюць вусені старэйших узростаў. За год развіваецца 2 пакаленні. Лёт матылькоў абодвух пакаленняў моцна расцягнуць. Норавая моль, трапляючы ў музейныя памяшканні, становіцца небяспечным шкоднікам грубаваўняных вырабаў, аўчыны, пяра. Асабліва шкодзяць лямцевыя абіўкі дзвярэй, труб паравога ацяплення, лямцевыя пракладкі сцен і столяў

Поўсцевая моль (*Monopis rusticella Hb.*). Усе віды роду Манопіс таксама жывуць у прыродзе ў гнёздах птушак, у месцах скапленняў лягушак мышэй. Вусені сілкуюцца пёрамі, поўсцю і іншымі рэшткамі жывёльнага паходжання. Пры спрыяльных умовах многія віды могуць пасяліцца ў жылых і халодных памяшканнях і становіцца небяспечнымі шкоднікамі лямца, футра, скуры, фетру. З моляў дадзенага роду у якасці шкодніка музейных калекцый зарэгістраваная пакуль толькі поўсцевая моль. Матылькі маюць размах крылаў ад 13 да 21 мм. Гэты від добра вылучаецца кантрастным жоўтым колерам калматай галавы. Пярэднія крылы бліскучыя, шаравата-карыйчневай афарбоўкі, з шматлікімі вельмі дробнымі цёмнымі крапкамі і рыскамі. Прыкладна пасярэдзіне крыла маецца добра прыкметнае на прасвет празрыстая плямка.



Мал. 3.1.16 – Поўсцевая моль *Monopis rusticella*

Вусені часта сустракаюцца ў халодных памяшканнях (складах, адрынах, стайніх) на розных астатках жывёльнага паходжання. Яны плятуць шаўковыя трубчастыя хады як на паверхні, так і ўнутры пажыўнага субстрата. Зімуюць таксама вусені старэйшых узростаў. За год можа развіцца 2 пакаленні. Лёт матылькоў першага пакалення моцна расцягнуты і назіраецца з канца мая да канца чэрвеня. Лёт матылькоў другога пакалення – з другой паловы верасня да канца кастрычніка. Пранікаючы ў музеі, футравая моль пасяляеца на лямцевых абіўках дзвярэй, абкладках труб паравога асяплення, моцна псуе тэхнічны фетр, мех, скруту і вырабы з іх.

Часамі ў музеях сустракаюцца іншыя прадстаўнікі роду, вонкава вельмі падобныя на футравую моль з некаторымі адрозненнямі ў дэталях афарбоўкі і жылкавання крылаў, будовы ротавага і палавога апарата матылькоў. Біялогія і геаграфічнае распаўсюджванне гэтых відаў вывучаны мала. У музеях яны пашкоджаюць розныя вырабы з воўны (лямец, дываны, шынэльнае сукно), футра і пяро, пудзілы птушкаў. Цікавую асаблівасць маюць пашкоджанні, выкліканыя вусенямі молі *T. bothniella*. Напрыклад, пры харчаванні на сукне яны аб'ядаюць аснову валокнаў ворса, пры гэтым зверху застаецца як бы покрыва з іх кончыкаў, таму пашкоджанне адразу не прыкметна. *T.bothniella* і *T.ignotella* былі выяўленыя пры энтамалагічных абследаваннях музею цэнтра Еўрапейскай часткі былога СССР. *T.translucens* больш цеплалюбівыя, сустракаюцца не толькі ў цэнтры, але і на поўдні Еўрапейскай часткі.

Матылі, якія сустракаюцца ў музеях, але не адносяцца да моляў-кератафагаў

Паўднёвая свірневая агнёўка (*Plodia interpunctella*) у музейных памяшканнях сустракаецца даволі часта. Матылі большыя за матылём мэблевай молі, размах крылаў 13–20 мм. Асноўная трэціна крыла белавата-жоўтая, астатняя чырвона-карычневая з фіялетавым адлівам, на крыле ёсьць 2 папярэчныя цёмна-бурыя перавязі са свінцова-шэрым бляскам. Вусені развіваюцца ў сухафруктах, арэхах, сланечнікавых семках, гаросе, крупах, макаронах, муцэ, сушаных грыбах, кандытарскіх вырабах (асабліва любяць

шакалад), какаве, лекавых травах, прыправах, сухім корме для жывёл і г.д. Таму яны могуць пашкоджваць ў музеях прадметы, якія адносяцца да дадзенага пераліку.

У насенні гусеніцы звычайна выядоюць толькі зародак. Самка жыве 24–30 дзён. Матылёк адкладае 60–300 яек. Вусень бела-ружовай або зялёной афарбоўкі. Жыццёвы цыкл – ад 27 да 305 дзён. Пры тэмпературэ ніжэй 8 °C вусені не развіваюцца.

Меры барацьбы. Моцнае праграванне або прамарожванне заражаных прадуктаў ці прадметаў. Захоўванне пры нізкіх тэмпературах. Пры моцным заражэнні праводзіцца хімічная вільготная дезінсекцыя памяшканняў прэпаратамі тыпу Каратэ 5 %, а Фастак 10 % – фумігацыя памяшканняў.



Мал. 3.1.17 – Паўднёвая свірнавая агнёўка *Plodia interpunctella*

Таполевая моль (індыйская моль) (*Lithocolletis populifoliella*) – яе матылькі, як і іншых матылёў, у якіх вусені раслінаедныя і не могуць нанесці шкоды музейным прадметам, часцяком залятаюць у фондавыя памяшканні. Гэта вельмі маленькая матылька (размах крылаў 7–8 мм і 5 мм ў даўжыню), са стракатымі крыламі, якія ў спакой трываюць складзенымі стрэхападобна. Вусені харчуюцца лісцем таполі і асіны. У перыяд масавага лёту могуць залятаць на святло ці заносіцца скразняком. Вядомыя выпадкі масавага залета таполевай моль ў сховішчы праз паветразаборнікі сістэмы прымусовай вентыляцыі. Матылі рассаджваюцца на столі, хутка поўзаюць па розных паверхнях. Пасля гібелі гэтая маса загінуўшых матылёў становіцца асяроддзем для развою вусеняў молей-кератафагаў і лічынак скураедаў. Часта таполевая моль залятае ў музейныя будынкі на зімоўку, дзе з-за павышанай тэмпературэ актывізуюцца раней звычайнага – у лютым-сакавіку ў сховішчах можа з'явіцца плойма дробнай “молі”, якая акрамя дробнага памеру адрозніваецца ад сапраўднай імкненнем да крыніц святла.



Мал. 3.1.18. - Таполевая моль *Lithocolletis populifoliella*

Акрамя тэтих матылёў, у музеі могуць залітаць і іншыя шкоднікі сельскагаспадарчых культур, сярод якіх сланечнікавая агнёўка; ваксовая моль, мучная агнёўка, пярговая, ці млынавая моль і інш.



Мал. 3.1.19 – Ваксовая
моль
Galeria melonella



Мал. 3.1.20 – Мучная
агнёўка
Pyralis farinalis



Мал. 3.1.21 – Пярговая,
млынавая моль
Ephestia kuehniella

3.2. Скураеды

Многія віды гэтага сямейства жукоў валодаюць схільнасцю да сінантрапізацыі. Гэтаму спрыяе наяўнасць прыдатнай для іх ежы і спрыяльны мікраклімат у ацяпляемых памяшканнях. У сувязі з развіццём гандлёвых здносін і інтэнсіфікацыяй культурнага абмену шкодныя віды завозяцца з іншых рэгіёнаў і хутка акліматызуюцца ў новых месцах пасялення.

Гэта адна з найбольш шкодных і шырока распаўсюджаных у музейных калекцыях, архівах, бібліятэках групп насекомых. Найбольш пашыраны 6 відаў: стракаты (*Anthrenus picturatus*), норычнікавы (*A. schrophulariae*), музейны (*A. museum*), дывановы (*Attagenus unicolor*), буры (*A. simulans*) і скураед Смірнова (*A. smirnovi*).

Для скураедаў як крыніца харчавання характэрны шырокі спектр музейных матэрыялаў: ваўняны тэкстыль, футра, скора, рог, шоўк, розныя віды паперы, жывельныя і раслінныя кляі, многія сінтэтычныя матэрыялы. Найбольш прывабнымі з'яўляюцца ваўняныя, мехавыя і пер'евыя вырабы,

скуры хромавага і хромтаніднага дублення. У наступную чаргу шкодзяць аксаміту і некоторым іншым відам скур. Баваўняная, ільняная тканіны, нейлон, поліпропілен, поліэтылен, капрон, ледэрны, газетная, кандэнсатарная папера, кардон, пластмасы, тытунёвыя вырабы, кабелі іг.д. могуць быць пашкоджаны лічынкамі толькі ў працэсе пошуку імі прыдатных харчовых матэрыялаў ці месцаў для акуклівання. Найбольшай устойлівасцю да пашкоджання скураедамі валодаюць матэрыялы з павышанай кіслотнасцю. Добрым атрактантам для лічынак скураедаў з'яўляецца рэстаўрацыйны мучны клей.



Мал. 3.2.1 – Трупы галубоу на паддашы палаца ў Нясыіжы, што сталі крыніцай заражэння музейных калекцый вяндлінным скураедам

Характар пашкоджання матэрыялаў падобны з моллю, аднак у скураедаў адсутнічаюць павуціністыя чэхлікі і характэрныя экскрэмэнты. Звычайна знаходзяць толькі ліначныя шкуркі лічынак, якія разлятаюцца нават пры лёгкім руху паветра. Пылападобныя дробныя экскрэмэнты лічынак звычайна застаюцца незаўажанымі.



Мал. 3.2.2 – Пашкоджаны скураедамі фрагмента этнаграфічнага казуха.

Знешні від пашкоджанняў вызначаеца асаблівасцямі структуры паверхні матэрыялу. Напрыклад, на фетры спачатку з'ядаюць валакністы паверхневы слой, а потым пачынаюць уядацца ў аснову, а даматканыя

ваўняныя тканіны лічынкі расцягваюць на паасобныя валокны, у футры “выстрыгаюцца” паасобныя участкі. Наогул, большасць скураедаў выбіраюць перш за ўсё варсістыя, валасістыя ці рыхлавалакністыя матэрыйялы.

Лічынкі скураедаў здольныя працяглы час абыходзіцца без ежы: з роду *Anthrenus* – да месяца, а скураеды Смірнова – некалькі месяцаў. Пры адсутнасці выбару лічынкі скураедаў могуць харчавацца нехарактэрнымі для іх матэрыйяламі.

Найбольшай устойлівасцю да скураедаў валодаюць матэрыйялы з падвышанай кіслотнасцю. Сярод сінтэтычных матэрыйялаў, перспектывных для выкарыстання ў музеях, не пашкоджваюцца лічынкамі скураедаў антыфрыкцыйная тканіна нафтлен і вогнетрывалая тканіна арымід. Электрафлакіраваныя матэрыйялы, якія імітуюць аксаміт і замшападобныя, выкарыстоўваюцца лічынкамі скураедаў як асяроддзе пражывання і пашкоджваюцца імі ў нязначнай ступені. Нітраафарбоўка змяншае ўстойлівасць скуры ўсіх способаў вырабу. Добрым атрактантам для лічынак скураедаў з'яўляецца рэстаўрацыйны клей з пшанічнай муکі. Усё вышэйсказанае варта ўлічваць пры арганізацыі энтамалагічнага нагляду за станам музейных фондаў і пры захоўванні калекцый.

Цыкл развіцця скураедаў уключае яйцо, лічынак некалькіх узростаў, кукалку і дарослае насякомае – жука. У скураедаў з родаў *Anthrenus* і *Attagenus* стадыя дарослага насякомага значна карацей па часе, чым лічынкавая. Большаясь скураедаў з гэтых родаў у дарослым стане харчуюцца на кветках раслін ці не харчуюцца наогул. Жукі норычнікавага, стракатага, музейнага і дывановага скураеда вельмі любяць кветкі раслін з сямейства ружакветных (глог, верабіна, шыпшина і г.д.) ці парасонавых, такіх як сныць.

У перыяд размнажэння жукі ляжаць на святло, таму ў перыяд лёту (красавік-чэрвень) у заражаных памяшканнях іх можна выявіць на падваконніках і плафонах. Лічынкі ж маюць выражаную адмоўную рэакцыю на святло. Колькасць лінек і агульная працягласць развіцця лічынак залежаць ад якасці харчавання, тэмпературы і вільготнасці. Найбольш спрыяльныя тэмпературныя ўмовы ляжаць у межах 20–30 °C, а дыяпазон вільготнасці больш шырокі ад 40 да 90 %. Пагаршэнне ўмоваў цягне павелічэнне працягласці развіцця. Для некаторых відаў характэрны нават стан адноснага спакою ў неспрыяльных умовах. Пратягласць фазы кукалкі ад 4 да 20 дзен. Маладыя жукі на працягу некалькіх дзён застаюцца ляжаць у апошній лінічнай скурцы або ў куколачнай камеры.

Большаясь відаў скураедаў дае адно пакаленне ў год. Толькі ў паўднёвых раёнах некаторыя віды могуць даць два пакаленні ў год. У асобных прадстаўнікоў сямейства (напрыклад, норычнікавага скураеда) нават

пры спрыяльных умовах развіццё працягваеца адзін-два гады. Цікава, што нават у межах нашчадкаў адной пары жукоў частка асобін можа завяршаць сваё развіццё праз год, а частка – праз два гады.

У ацяпляемых памяшканнях многія віды скураедаў даюць ад 1 да 4-х пакаленняў у год. Высокая ўстойлівасць скураедаў да дзеяння неспрыяльных фактараў асяроддзя, параўнальна высокая пладавітасць жукоў ў спалучэнні з ніzkай смяротнасцю лічынак служаць прычынай таго, што іх колькасць павялічваеца з вельмі вялікай хуткасцю, асабліва ў сховішчах, дзе размнажэнне гэтых шкоднікаў часта прымае катастраfичныя памеры.

У кожнай мікрапапуляцыі лічынак скураедаў маецца невялікая группа расселяльнікаў-мігрантаў (2–4 % ад агульнага ліку асобін), якія нават пасля працяглага галадання – да 2,5 тыдняў не затрымліваюцца на прыдатных ўежу першых сустрэтых імі матэрыялах. Гэтыя лічынкі абумоўліваюць пашырэнне лакальнага ачагу заражэння і спрыяюць расселенню скураедаў па ўсім музеі.

Харчовая пластычнасць, масавасць відаў скураедаў у прыродзе, мікраклімат памяшканняў спрыяюць заражэнню музейных фондаў скураедамі. Насякомыя могуць пранікаць у музеі з гарышчаў і падвалных памяшканняў, з птушыных і грызуноўых гнёздаў, пры масавым выкарыстанні ў азеляненні прылеглай да музея тэрыторыі раслін з сямействаў ружакветных і парасонавых.

Ступень шкоднасці скураедаў у музеях ўстаноўлена не да канца. Шматлікія пашкоджанні скураедамі прыпісваюць молі. Акрамя таго, толькі ў апошнія дзесяцігоддзі яны сталі найбольш распаўсюджанымі сіантропнымі насякомымі. Характар пашкоджанняў матэрыялаў моллю і скураедамі вельмі падобны. Аднак, пры пашкоджаннях моллю назіраюцца павуцінныя хады, павуціністыя чэхлікі або характэрныя экскрэмэнты ў выглядзе групп шарыкаў. У месцах дзеянісці скураедаў звычайна знаходзяць ліначныя скуркі лічынак, якія разлятаюцца пры найменшым руху паветра. Пылападобныя дробныя экскрэмэнты лічынак часцей за ўсё застаюцца незадўажанымі.

Скураед Смірнова (*Attagenus smirnovi* Zhant.) ўпершыню быў знайдзены ў 1961 годзе ў Маскве. Пасля быў выяўлены ў Архангельску, Санкт-Пецярбурзе, Свярдлоўску, Іркуцку, Якуцку ў ацяпляемых памяшканнях. Завезены, падобна, з Кеніі, дзе насяляе гнёзды птушак і лятучых мышэй. Працягласць цыклу развіцця ад яйка да імага залежыць ад тэмпературы, адноснай вільготнасці паветра.



Мал.3.2.3 – Скураед Смірнова (*Attagenus smirnovi* Zhant.)


Мінімальная працягласць развіцця пры тэмпературы 24 °C і адноснай вільготнасці паветра 70 %, а таксама пры ўтрыманні на паўнавартасным харчовым субстраце складае ў сярэднім 145 сутак. Пры развіцці ў фондаховішчах музеяў нярэдка дае толькі адно пакаленне ў год. Вызначальным фактарам існавання лічынак з'яўляецца тэмпература. Неспрыяльная тэмпература ніжэй +15 °C і больш за 27 °C, а таксама адносная вільготнасць паветра каля 90 %. Яйка – авоід белага колеру, з інкубацыйным перыядам 10–14 дзён.

Лічынка мае падоўжанае, звужаеное на канцы цела жоўта-карычневай афарбоўкі з пучком доўгіх простых валасоў на канцы. Характэрна шырокая зменлівасць ў часе развіцця ў залежнасці ад тэмпературы, вільготнасці і наяўнасці ежы: ад чатырох месяцаў да года. У апошнім выпадку лічынка мае да 11–12 лінек. З павелічэннем часу развіцця павялічваецца колькасць лічынковых узростаў. Максімальная колькасць – 17 узростаў – адзначана ў лічынак, з якіх затым развіваюцца самкі. Умовы ўтрымання адлюстроўваюцца на памерах лічынак. Лічынкі аднаго і таго ж памеру могуць адрознівацца аднаго на некалькі узростаў.

Характэрныя харчовыя паводзіны: найбольшай шкоднаснасцю адрозніваюцца лічынкі сярэдніх і старэйшых узростаў. Імі добра паядаюцца мяса, пшанічныя сухары, ваўняны тэкстыль, футра, кандэнсатарная і мікалентная паперы. Лічынкі ўмерана пашкоджваюць такія матэрыялы, як хромавыя і хромтанідныя скоры, шоўк, газетную і мелаваную паперы, не пашкоджваюць баваўняную і ільняную тканіны, кардон з ПВА, ламініраваныя газеты і сінтэтычныя тканіны: антыфрыкцыйны "нафтлен" і вогнетрывалы "арымід". Лічынкі аддаюць перавагу густым валасістым, рыхлавалакністым і іншым матэрыялам з выяўленым рэльефам паверхні, выбіраючы цёмныя і прыцемненые месцы. Лічынкі здольныя да працяглага галадання: у 7–8 ўзросце ажно да 317 дзён. Пры адсутнасці ежы лічынкі першага ўзросту гінуць на 9–10 суткі. Кукалка свабодная, адкрытая, цалкам скідаючая лічынковую скурку. Працягласць яе развіцця ад 7 да 14 сутак.

Імага. Жукі даўжынёй ад 2 да 3,5 мм, карычневага колеру. Галава і пярэднеспінка – чорныя. Самкі, як правіла, буйней самцоў. З'яўленне жукоў ў асяпляемых памяшканнях назіраецца напрыканцы сакавіка. Найбольшы лёт у траўні-чэрвені. Пры вялікай колькасці і працягласці заражэння памяшкання вылет асобных жукоў можа адбывацца ў зімовыя месяцы. Жукі – факультатыўныя афагі, гэта азначае, што для адкладкі паўнавартасных яек яны не маюць патрэбы ў дадатковым харчаванні на кветках раслін. Валодаюць станоўчым фотатаксісам. Самкі звычайна адкладаюць яйкі на матэрыйялы з выяўленай структурай паверхні. Пладавітасць самак – ад 30 да 93 яек. Адкладка яек доўжыцца ад аднаго да двух тыдняў і адбываецца ў некалькі прыёмаў: ад 2 да 5 разоў. Самцы рэагуюць на пахі, што выдзяляюцца некранутымі самкамі, што дазваляе казаць аб існаванні ў гэтага віду скураедаў ферамоннай сувязі. Сяродня працягласць жыцця жукоў складае 22 дні.

Стракаты скураед (*Anthrenus picturatus* Sols.) у апошні час з усёй колькасці скураедаў роду *Anthrenus*, выяўленых у музеях і кнігасховішчах, складае каля 85 %. Генерацыя аднагадовая, зімуюць жукі ў апошняй ліначнай скурцы лічынак. Пры неспрыяльных умовах і пры ўтрыманні лічынак толькі на ваўнянай тканіне без дадання іншых відаў ежы цыкл развіцця быў завершаны толькі за 3,5 гады. Пры гэтым было адзначана, што шэраг асобін аднаго пакалення завяршылі сваё развіццё за 1,5 і 2 гады, а гэта сведчыць аб магчымасцях выжывання віду ў неспрыяльных умовах.



Мал 3.2.4 – *Anthrenus picturatus*, імага і лічынка

Самка адкладвае да 26 штук яек. Інкубацыйны перыяд пры 25°C доўжыцца 8–10 дзён. Лічынкі пры 25°C і на багатым харчовым субстраце развіваюцца на працягу 3–4 месяцаў, ліняюць за гэты час 5–6 разоў. Фаза кукалкі не перавышае 10–12 дзён. З'яўленне жукоў ў зімовыя месяцы дае падставу лічынкам, што шкоднік ва ўмовах музеяў можа завяршыць свой цыкл развіцця. Аднак, для адкладкі паўнавартасных яек жукам неабходна праісці дадатковае харчаванне на кветках з сямейства ружакветных або парасонавых ці некаторых іншых.

Шкодная стадыя – лічынка – мае падоўжана-авальнае цела, пакрытае цёмна-бурымі або чорнымі валасінкамі. Лічынкі пераносяць адсутнасць ежы да трох тыдняў, пасля чаго гінуць. Велічыня лічынак і пігментацыя іх пакроваў не з'яўляюцца прыкметамі, па якіх можна вызначыць узрост асобіны, а такім чынам, і тэрміны заражэння калекцый гэтымі насякомымі. Лічынкі не пашкоджаюць сучасныя скуры, пераплётны кардон, газетную, кандэнсатарную і чайнную паперы, баваўняную тканіну. Слаба пашкоджаюць шаўковыя і лъняныя тканіны, скуры чырвонадубленыя. Рэстаўрацыйны клей з пшанічнай муکі прыкметна зніжае ўстойлівасць матэрываў да пашкоджання лічынкамі стракатага скураеда. Ахвотна пашкоджаюць ваўняны тэкстыль, футра, вырабы з рогу, пёраў, скуры хромавай і хромтаніднай вырабкі, а таксама рэшткі сушанага мяса, невырабленую скuru і інш. Памеры жука не перавышаюць 5 мм. Цела пакрыта авальнымі ці трохкутнымі лускавінкамі белага, жоўтага, чорнага, шэрага колераў. Белыя лускавінкі ўтвараюць ў першай палове надкрылаў вялікую пляму, якая нагадвае па форме апярэнне стралы. Прыроднымі рэзервацыямі жукоў з'яўляюцца гнёзды птушак, часам – норы млекакормячых. Палавыя атTRACTАНТЫ не выяўленыя. Харчовыми атTRACTАНТАМ для стракатага скураеда з'яўляецца пах кветак з сямейства парасонавых: маркоўніку *Anthriscus sp.* і сніткі *Aegopodium podagraria*. АтTRACTЫЎНАСЦЮ для жукоў валодаюць таксама гексанавая і хларафармовая выцяжкі кветак сніткі.

Музейны жук або скураед музейны (*Anthrenus museorum*) адразніваецца кароткім круглявым целам даўжынёй 2–3,5 мм. Малюнак на надкрылках жука ўтвараюць густа размешчаныя дробныя лускавінкі, якія групуюцца на чорным фоне ў трох вузкія жаўтлявыя перавязі. Распаўсюджаны ў Еўразіі і Паўночнай Амерыцы. Жукі сустракаюцца на кветках, лічынкі на сухіх трупах жывёл, пашкоджаюць заалагічныя калекцыі, прадукты жывёльнага паходжання (поўсць, футра і інш.)




Мал. 3.2.5 – *Anthrenus museorum*, імага і лічынка

3.3. Дрэваразбуральныя насякомыя

Насякомых-шкоднікаў драўніны існуе мноства відаў, якія падзяляюцца на фізіялагічных шкоднікаў і тэхнічных шкоднікаў. Першая група жыве на жывых раслінах, а другая – на драўніне будаўнічых матэрыялаў. Тэхнічных шкоднікаў вельмі шмат, але сярод іх ёсць тыя, якія сустракаюцца найбольш часта і патрабуюць да сябе большай увагі. Насякомых, якія на якой-небудзь жыццёвой стадыі харчуюцца драўнінай, лагічна аб'яднаць па дадзенай прыкмете ў адну группу. Найчасцей старую драўніну ў музеях буравяць лічынкі жукоў-тачыльшчыкаў, 75 % пашкоджанняў музейных фондаў належыць мэблеваму тачыльшчыку (*Anobium punctatum*). Акрамя прыкладна 12 відаў тачыльшчыкаў, на драўніне музейных предметаў выявляюцца яшчэ каля 7 відаў вусачоў, 4 віды даўганосікаў-трухлякоў, 3 віды дрэвагрызы, некаторыя златкі, рагахвосты, караеды і інш.

Жыццёвы цыкл дрэваразбуральных насякомых можа адразнівацца працягласцю, але заўседы складаецца з чатырох стадый. Спачатку самка адкладвае яйкі – да 80 адначасова ў шчыліны і розныя адтуліны. Праз 3–5 тыдняў з іх выходзяць лічынкі, якія адразу ж пачынаюць буравіць драўніну. Перамяшчаючыся ў масіве драўніны ў сяржднім 3–4 гады, лічынка разбурае каля 50 mm^3 драўніны ў год. Пасля лічынка робіць камеру каля паверхні і ператвараецца ў кукалку. Праз 6–8 тыдняў дарослы жук пакідае драўніну ў пошуках пары. Пасля спарвання жыццёвы цыкл паўтараецца. Схематычна гэта можна ўяўіць наступным чынам.



Малюнак 3. 3.1. – Жыццёвы цыкл дрэваразбуральных насякомых

Большасць жукоў, населяючых драўніну як субстрат, мае падоўжаную форму цела (вусачы, тачыльшчыкі Anobiidae, капюшоннікі Bostrichidae, дрэвагрызы Lyctidae, златкі Buprestidae, вузкацелкі Colydiidae і інш) (мал. 2).

Дарэчы, большасць гэтых жукоў паядае не саму драўніну, а розныя грыбы, якія разбураюць драўніну. А тыя жукі, якія ўсё ж такі ядуць менавіта драўніну, засвойваюць не саму клятчатку (цэллюлозу), а розныя вуглеводы (цукры), якія ўтрымліваюцца ў свежай драўніне. У выпадку выкарыстання

мертвай драўніны, у кішэчніку жукоў ёсць асобыя камеры, населенныя ізноў жа грыбамі ці бактэрыямі, якія перапрацоўваюць драўніну. А жук засвойвае прадукты іх жыццядзейнасці.



Bostrichidae
Капюшоннікі



Lyctidae
Дрэвагрызы



Anobiidae
Тачыльшчыкі



Buprestidae
Златкі



Pythidae
Трухлякі

Малюнак 3. 3.2. – Тыповыя прадстаўнікі жукоў, спажываючых драўніну.

Аналагічна адбываецца і ў жывучых у драўніне даўгносікаў, і ў караедаў. Некаторыя віды тачыльшчыкаў ядуць і сухую драўніну (як звычайны тачыльшчык), але большасць выбірае вільготную, заселеную грыбамі (тачыльшчыкі родаў *Priobium*, *Hadrobregmus*), а некаторыя – проста здаровую драўніну жывых дрэваў.

Тачыльшчыкі

Тачыльшчыкі (віды-шкоднікі музейных помнікаў і калекцый) – гэта маленькая жучкі 4–8 мм даўжынёй, цемна-бурага, чорнага ці чырванаватага колеру з больш-менш цыліндрычным тулавам. Галава можа ўцягвацца ў першы грудны сегмент, спинная частка якога – пярэднеспінка – навісае над галавой у выглядзе капюшона, што стварае харктэрны воблік жукоў.

Самі жукі нічым не харчуюцца. Яны выконваюць толькі функцыі рассялення і размнажэння. Самкі адкладваюць у трэшчыні, шчыліны, розныя адтуліны на паверхні дрэва пару дзесяткаў вельмі маленьких белых яек. Эмбрыйнальнае развіцце (у яйку) цягнецца ад некалькіх дзён да месяца. Маладыя лічынкі маленькая, адразу ж пачынаюць угрызацца ў драўніну і жывуць у ёй да акуклівання, не выходзявы на паверхню. Падчас росту і развіцця лічынкі шматразова ліняюць. Лінька – гэта змена ўзросту лічынкі, а іх у лічынак тачыльшчыкаў некалькі.

Дарослыя лічынкі даўжынёй 5–10 мм (у залежнасці ад віда), белыя мясістая загнутай формы чарвячкі з патоўшчанымі груднымі членікамі і трымя парамі грудных ножак, з папярэчнымі радамі дробных цёмных шыпікаў на спинным баку большасці членікаў.

Пасля заканчэння развіцця лічынка падыходзіць да паверхні драўніны, трошкі пашырае ход і звычайна склейвае люльку-кокан з буравой муکі, дзе ператвараецца ў нерухомую кукалку, спачатку белую, а потым яна паступова цямнее да колера жука. Фаза кукалкі працягваецца 2–3 тыдні, потым з'яўляецца жук, які яўчэ некалькі дзен “даспявае” ў люльцы. Пасля гэтага жук прагрызае круглую лётную адтуліну і выходзіць, выпіхаючы пры гэтым кучку буравой муکі. Летныя адтуліны неаднародныя па памерах, яны вар’іруюць па дыяметры ў вызначаных для кожнага віда межах. У большасці дрэваразбуральных тачыльшчыкаў нашай кліматычнай зоны развіццё складае некалькі год за кошт павольнага развіцця лічынак.

Лічынкі некоторых тачыльшчыкаў точаць не толькі драўніну, але здольныя жыць за кошт любой расліннай, а бывае і жывёльнай ежы. Вядомыя выпадкі, калі яны развіваліся ў некалькіх пакаленнях, харчуючыся толькі опіумам ці сушаным мясам.

Сакрэт прыстасоўваемасці тачыльшчыкаў быў разгаданы пры вывучэнні асаблівасцей іх страўнікавай сістэмы. Лічынкі гэтых жукоў валодаюць надзвычай багатым наборам кішэчных ферментаў, з дапамогаю якіх могуць пераварваць не толькі вугляводы, бялкі і крухмал, але і такія ўстройлівія кампаненты драўніны, як клятчатку. Акрамя таго, у іх целе ёсць спецыяльныя ўтварэнні – міцэтомы – дзе развіваюцца сімбіятычныя мікраарганізмы, якія забяспечваюць лічынку дэфіцитнымі азотутрымліваючымі рэчывамі. Сімбіятычныя мікраарганізмы перадаюцца з пакалення ў пакаленне – паверхня яйка ўжо пакрыта імі, пры вылупленні лічынка, калі прагрызае яго абalonку, ужо атрымлівае набор сімбіёнтаў для свайго страўніка.

Лічыначныя ходы ў тоўшчы драўніны паступова пашыраюцца і, забітая буравой мукою, размяшчаюцца пераважна ўздоўж валокнаў драўніны. Пры значнай колькасці лічынак драўніна ператвараецца ў пылападобную масу. Некранутым застаецца толькі верхні слой драўніны, у якім можна назіраць круглыя лётныя адтуліны жукоў.

Найбольш небяспечнымі і часта сустракаемымі ў музеях з гэтай групы насякомых з'яўляюцца: мэбліавы тачыльшчык (*Anobium punctatum* Deg., syn. – *A. domesticum* Geoffr., *A. striatum* L.); дамовы тачыльшчык (*Anobium pertinax* L.); грэбневусы тачыльшчык (*Ptilinus pectinicornis* L.); мяккі тачыльшчык (*Ernobius mollis* L.); стракаты тачыльшчык (*Xestobium rufovillosum* Deg.); хлебны тачыльшчык (*Stegobium paniceum* L.). Апошні тачыльшчык часта разбурае клееняя лесаматэрыяля, а ў этнографічных калекцыях – бандарныя вырабы, дзе трymаліся мука, зерне і цеста.

Мэблявы тачыльшчык (*Anobium punctatum*) – цёмна-буры жучок даўжынёй 3–5 мм, з пярэднеспінкай у выглядзе вострага горбіка над галавой, з надкрыллямі ў крапковых барознах.



Малюнак 3.3.3. – Жукі мэблевага тачыльшчыка (*Anobium punctatum*)

Жукі вядуць начны вобраз жыцця і не ляцяць на свято. Лёт тачыльшчыкаў (з'яўленне маладых жукоў) расцягнуты, але масавы лёт мае больш вызначаныя часовыя межы. Звычайна жукі мэблевага тачыльшчыка з'яўляюцца ў памяшканнях не раней красавіка, а масавы лёт адбываецца ў маі-чэрвені, у больш халодных памяшканнях можа адцягвацца аж на ліпень. Апошня жукі могуць з'яўляцца да верасня. У мэблевага тачыльшчыка зімуюць толькі лічынкі. З кастрычніка па люты вылет адсутнічае.

Лічынка гэтага жука без упору не можа прагрызіці драўніну, таму яйкі адкладваюцца толькі ў шчыліны і розныя адтуліны ў зацененых месцах. Эмбрыянальны перыяд доўжыцца каля месяца і сканчаецца заўсёды да зімы. Маленечкая белая лічынка (менш 1 мм) адразу ўгрываецца ў драўніну і да заканчэння развіцця на паверхню не выходзіць. Цалкам развітая лічынка дасягае 5–6 мм. За час развіцця разбураеца даволі вялікі аб'ём драўніны, лічынка прагрызае зблытаны ход даўжынёй да 50 см. Акукліванне адбываецца ў "калысцы" паблізу паверхні драўніны вясной або ў пачатку лета. Такім чынам, у мэблевага тачыльшчыка зімуюць заўсёды лічынкі. Дыяметр лётных адтулін 1–2 мм.

Фізічныя ўласцівасці драўніны (напрыклад, нізкая цеплаправоднасць, добра абараняюць лічынкі тачыльшчыкаў ад неспрыяльных умоваў асяроддзя). Найбольш спрыяльнымі для развіцця яек з'яўляюцца тэмпература 15–16 °C і адносная вільготнасць паветра 70–80 % (адпавядае 15–18 % вільготнасці драўніны), для лічынкі аптымальнымі ўмовамі з'яўляюцца тэмпература 22–23 °C пры вільготнасці драўніны 18–20 %. Экстремальнымі ўмовамі для іх з'яўляюцца 45 % вільготнасці паветра, ніжэй якой маладыя лічынкі не могуць прагрызіці абалонку яйца, і тэмпература 30 °C, вышэй якой

эмбрыён у яйку гіне. Гэтая тэмпература з'яўляецца крытычнай і для жукоў мэблевага тачыльшчыка: у іх пачынаецца цеплавое здранцвенне, а праз некалькі дзён самкі становяцца няздольнымі да адкладкі яек; цеплавое здранцвенне ў маладых лічынак надыходзіць пры 40°C . Лічынкі надзвычай устойлівія да неспрыяльных умоваў: на іх не ўплывае рэзкая змена тэмпературы з -5 да $+22^{\circ}\text{C}$, пры 0°C яны пераходзяць у анабіёз, але не гінуць. У зімовы перыяд нават спрыяльным з'яўляецца зніжэнне тэмпературы да $+5 - +7^{\circ}\text{C}$, у супраціўным выпадку развіццё зацягваецца. Пры рэзкай змене тэмпературы ў зімовы перыяд ад пакаёвай да $-13 - -14^{\circ}\text{C}$ гіне 80% і больш неабароненых лічынак, а ў глыбіні драўніны – да 50% ; для гібелі 80% лічынак у драўніне патрабуецца ўжо тэмпература $-16 - -17^{\circ}\text{C}$. Пры паступовым зніжэнні тэмпературы лічынкі добра адаптуюцца і іх устойлівасць да марозаў павышаецца, асабліва гэта датычыць лічынак старэйшых узростаў. Знішчыць папуляцыю можа толькі працяглае моцнае замарожванне (да $-25 - -30^{\circ}\text{C}$), што недапушчальна у адносінах да музейных прадметаў.



Малюнак 3.3.4 – Зашпакляваныя лётныя адтуліны мэблевага тачыльшчыка



Малюнак 3.3.5 – Разбураная мэблевым тачыльшчыкам дошка абраза.

Найбольш кароткі цыкл развіцця мэблевага тачыльшчыка – 2–4 гады назіраўся ў драўніне сухастойных яблыні і таполі чорнай; у астатніх лісцевых – вязе, алешыне, бярозе, ляшчыне, вішні, сліве, асіне, ліпе, – за выключэннем некаторых паўднёвых парод, генерацыя пераважна 3–5-гадовая. А ў некаторых выпадках у хвойных пародах можа зацягвацца да 6–7 год.

Мэблевы тачыльшчык вылучаецца сваёй шырокай поліфагіяй (шматяднасцю), засяляе драўніну і хвойных (сасна, елка, піхта) і лісцевых парод (ліпа, клен, бяроза, бук, каштан, вяз, ляшчына, вольха, дуб і інш.), але больш любіць усё ж лісцевыя пароды. Ёсць звесткі, што пры аптымальнай вільготнасці паветра найбольш энергічна заражаецца алешына шэрая і чорная, фанера са шпону лісцевых парод, тарныя яловыя дошчачкі (з паверхневай сінявой); трохі павольней – асіна, вяз, ліпа, клёны вастралістны і ясенелістны. Акрамя драўніны, лічынкі могуць развівацца ў кардоне і

папяровай масе кніг, а таксама фанеры. Вельмі спрыяльным для развіцця з'яўляецца наяўнасць арганічных дадаткаў, такіх як жывёльны клей у ляўкасе і фанеры.

Не заражаюцца бамбук, в'етнамскае “чырвонае” дрэва, ядро сасны (што абумоўлена прысутнасцю фенольных злучэнняў). Не надта паражаютца ясень, шаўкоўніца, валоскі арэх, ціс і ядро дуба.

Развіцце ў драўніне дрэваафарбоўваючых грыбоў (такіх як грыбы сіявы, стракатай гнілі) спрыяе развіццю лічынак (на 1–2 гады скарачаеца цыкл развіцця), а бурая гніль, выкліканая дамавымі грыбамі, абядняе склад драўніны, таму ў такіх месцах ён не жыве.

Мэбліавы тачыльшчык амаль адноўкава паражает як новую, так і старую (вытрыманую) драўніну. Выключэнне складае толькі надзвычай доўга вытрыманая (250–300 год) драўніна, якая заражаетца толькі ў месцах наяўнасці ляўкаса. Часта ачагі развіцця мэбліавага тачыльшчыка ў вельмі старых пабудовах і мэблі гаснуць самі па сабе, падобна, што ў драўніне 250–300 гадовай вытрымкі папуляцыя сама па сабе паступова вымірае. Фізіялагічна сухая драўніна і драўніна пасля прамысловай сушкі не бывае пашкоджана тачыльшчыкам да той пары, пакуль не ўзновіцца яе гіграскапічнасць. У сухіх памяшканнях папуляцыя вымірае на працягу некалькіх год.

Цікава, што за мэблевым шашалем замацавалася дзве мянушки, звязаныя з яго паводзінамі: «гадзіншчык» або «гадзіннік смерці». Гэты жук выдае гукі, падобныя на ціканне гадзінніка. І хоць у народзе існуе забабона, што гэты гук паведамляе аб блізкай смерці каго-небудзь з жыхароў дома, на самой справе, «ціканне» выдаюць дарослыя асобіны, заклікаючы да сябе партнёра: яны б'юцца сваім грудным шчытком аб сценкі лятковага ходу .

У халодных памяшканнях у драўляных прадметах селяцца іншыя тачыльшчыкі, для якіх прамярзанне ўзімку з'яўляецца спрыяльным фактарам. Перш за ўсё гэта **дамовы тачыльшчык** (*Anobium pernitas*), які засяляе ніжня вянкі драўляных пабудоваў на вышыню, не большую за 1,5 – 2,5 м ад зямлі, часцей з паўночнага боку. На паўднёвым баку, калі пабудова адкрыта сонечным прамяням, не селицца.

Гэты від больш адчувальны да недахопу вільгаці і селіцца ў вільготных ці слаба праветрываемых памяшканнях, у драўніне і хвойных, і лісцевых парод. Паражэнне драўніны гэтым відам тачыльшчыка звычайна суправаджаецца развіццем грыбнога паражэння.

У адрозненне ад мэблевага шашалю, дамавы аддае перавагу хвойнай драўніне, і часцей за ўсё ён выяўляецца ў вясковых лазнях. Акрамя лазняў яго можна сустрэць на гарышчах – на канцах бэлек, якія перыядычна становяцца вільготнымі ад працякаючай вады, у кухні, пад вокнамі і іншых

вільготных кутах. Свежая драўніна жука, як правіла, не цікавіць. Даўжыня гэтага тачыльшчыка складае ад 5 да 7 мм, у яго практычна чорнае цела з двумя залацістымі плямкамі валасінак. Даведацца аб прысутнасці такога «суседа» у доме можна таксама па наяўнасці лётных адтулін і высыпаючайся з іх трухі.



Малюнак 3.3.6 – Жукі дамовага тачыльшчыка (*Anobium pernitas*)

Першыя жукі з'яўляюцца ў канцы сакавіка – гэта маладыя перазімаваўшыя жукі. Затым лёт быццам згасае і працягваецца ўжо ў траўні з пікам ў сярэдзіне чэрвеня. Дыяметр лётных адтулін – 1,8–2,8 мм.

Жукі актыўныя ў 8–9 гадзін вечара. Самка выбірае для адкладкі яек драўніну з высокай вільготнасцю, але не абавязкова з відавочнай бурай гніллю, хоць у наступным у месцах развіцця дамавога тачыльшчыка бурая гніль прысутнічае хоць бы ў невялікай колькасці. Эмбрыянальнае развіццё доўжыцца 3–4 тыдні. Маладыя лічынкі аддаюць перавагу драўніне з грыбным паражэннем. Аптымальная тэмпература для развіцця лічынак, відаць, каля 25 °C. Цеплавое здрэнцвенне надыходзіць пры 39 °C, гібель 100% лічынак – пры 48 °C – пры непасрэдным уздзеянні тэмпературы на лічынак. Для нармальнага развіцця лічынкам патрабуецца ў зімовы перыяд паніжэнне тэмпературы да адмоўнай, таму дамовы тачыльшчык ўнутры ацяпляемых памяшканняў не жыве. Ён патрабавальны да вільготнасці драўніны, таму развіваецца ў месцах контактнага перыядычнага ўвільгатнення. Дарослая лічынка дасягае даўжыні 0,7–0,9 мм.

Акукліваюцца лічынкі або ўвесень – пры гэтым зімуюць маладыя жукі, не выходзячы на паверхню, – ці вясной. У літаратуры неаднаразова ўказвалася на аднагодовую генерацыю дамавога шашалія, што наўрад ці можа адпавядаць рэчаіснасці. Самы кароткі тэрмін развіцця гэтага тачыльшчыка ў хвойных пародах – 2,5 гады, але з-за зімоўкі жукоў генерацыя атрымліваецца трохгадовай. Пры летніх тэмпературах ніжэй аптымальных развіццё зацягваецца, магчыма, да 6–7 гадоў (сапраўды тэрміны не вызначаны). Дамовы тачыльшчык аддае перавагу драўніне хваёвых парод, можа

развівацца і ў лісцевых, але развіццё лічынак у лісцевых пародах моцна зацягваеца.

Грабавы тачыльшчык (*P. carpini* Hbst.) гэтак жа, як і дамовы, пасяляеца ў месцах перыядычнага контактнага ўвільгатнення. Назва звязана з частым пашкоджаннем драўніны граба. Гэта чырванавата-бурага колеру жук даўжынёй 5–7 мм, без вострага горбіка над галавой, без якіх-небудзь плям, з выразнымі крапавымі баразёнкамі на надкрылах, верх у дробных прыпаднітых валасінках, бачных у моцную лупу. Па апошній прыкмеце ён адрозніваеца ад вельмі на яго падобнага паўночнага тачыльшчыка. Жукі выходяць з кукалаў раней канца траўня, а лёт іх пачынаеца ў канцы чэрвеня-пачатку ліпеня і доўжыща да жніўня. Час лёту жукоў – 9–10 гадзін вечара, днём яны хаваюцца па шчылінах. Дыяметр лётных адтулін – 2–2,8 мм, купкі свідравой муکі маленькія. Эмбрыянальнае развіццё доўжыща 2–3 тыдні. Маладыя лічынкі вельмі рухомыя і самі могуць знайсці месца, каб усвідравацца ў драўніну. Цалкам развітая лічынка дасягае 7–8 мм даўжыні. Зімуюць заўсёды лічынкі. У час зімоўкі лічынкам патрабуеца паніжэнне тэмпературы, але неабязкова да адмоўных велічынь.

Для пачатку развіцця лічынкам грабавага тачыльшчыка неабходна разбурэнне драўніны дрэваразбуральнымі грыбамі, пераважна бурай гнілі. Драўніна з белай гніллю менш прывабная для іх. Самка любіць адкладаць яйкі ў жывы міцэлій грыба, які служыць лічынкам для дадатковага харчавання. Верагодна, павышаныя водапранікальнасць і водапаглынанне такай драўніны паляпшаюць ўмовы пасялення лічынак. Уплыў грыбоў-дэструктараў драўніны і лічынак, верагодна, ўзаемны: лічынкі старэйшых узростаў дапамагаюць сваімі хадамі больш глубокаму і хуткаму пранікненню грыба ў драўніну.

У сярэдній паласе грабавы тачыльшчык селіцца ў самых ніжніх вянках пабудоў, у дошках чорнавой падлогі, на канцах бэлек і лагаў ў падвалах – у тых месцах, дзе няма праветрывання, г.зн. досьць вільготна для развіцця грыбоў бурай гнілі, і няма моцнага прамарожвання – тэмпература ў зімовы час трymаеца каля 0 °C.

У халодных памяшканнях як разбуральнік драўлянай асновы тэмпернага жывапісу сустракаеца яшчэ **чырвананогі тачыльшчык** (*Hemicoelus rufipes*). Аднак яго развіццё ніколі не звязана з грыбным паражэннем драўніны. Нягледзячы на свой адносна буйны памер (удвая большы за мэблевага тачыльшчыка), чырвананогі тачыльшчык адолькава добра развіваеца як у тоўстых дошках абразоў, у паліхромнай скульптуры, так і ў тонкіх алтарнай разьбе і плеценых прадметах. Гэты тачыльшчык можа пасяляцца як у драўніне лісцевых, так і хвойных парод. Ад дамовага

адрозніваецца адсутнасцю жоўтых плям у кутах пярэднеспінкі і больш выцягнутым целам.



Мал. 3.3.7. – Чырвананогі тачыльшчык

Лёт жукоў ў сярэдняй паласе пачынаецца ў траўні і доўжыцца да жніўня, з пікам ў чэрвені. Жукі параўнальна буйныя, таму дыяметр лётных адтулін – 2–3,2 мм. Лётаюць жукі каля 8–9 гадзін вечара. Самкі гэтага тачыльшчыка адкладаюць да 30–60 яек, відавочна аддаючы перавагу здаровай, але досыць вільготнай драўніне. Маладыя лічынкі гэтага шашалю, у адрозненне ад мэблевага, могуць угрызацца ў драўніну праз гладкую паверхню. Дарослыя лічынкі даўжынёй 8–10 мм акуклююцца вясной паблізу паверхні. Генерацыя, па дадзеных развіцця ў лабараторыі і рэнтгенаграмах, 4–7-гадовая. Магчыма, у натуральных умовах, пры больш высокіх летніх тэмпературах развіццё праходзіць хутчэй. Зімуюць лічынкі, для зімоўкі патрабуецца паніжэнне тэмпературы да адмоўных велічынь.

Гэты тачыльшчык засяляе розныя драўляныя прадметы ў халодных сырых памяшканнях, без грыбнога паражэння: мэблю, скульптуру, драўляную аснову тэмпернага жывапісу, прадметы сялянскага ўжытку, посуд, нават пляценне з каранёў, гэта значыць, таўшчыня вырабаў, відаць, вялікай ролі не мае. У пабудовах гэты тачыльшчык часцей за ўсё паражае вянкі ў месцах стыкаў бярвёнаў, але можа сяліцца таксама ў бэльках, лагах паддашковых памяшканняў пры адпаведнай вільготнасці драўніны. У буйных бярвёнах дыяметрам 18–20 см лічынкі гэтага тачыльшчыка руйнуюць ў асноўным вонкавую траціну драўніны – да 5–6 см у глыбіню.

Яловы тачыльшчык (*C.thomsoni* Кг.) вельмі падобны на чырвананогага, але крыху драбнейшы (5,5–7 мм) і больш зграбны. Адрозніць гэтыя два віды можа толькі спецыяліст-энтамолаг па мікраскапічных прыкметах. Яловы тачыльшчык вельмі рэдка сустракаецца ў якасці шкодніка драўніны ў халодных пабудовах. Жыве толькі ў хвойных пародах – драўніне елкі, хвоі, піхты. Гэтаму тачыльшчыку патрабуецца яшчэ больш высокая вільготнасць драўніны, чым чырвананогаму: развіццё яго ў драўляных

канструкцыях гарышчаў магчыма толькі пры працечках. Лёт жукоў назіраецца ў канцы траўня-чэрвені. Працягласць развіцця невядомая, але не менш двух гадоў.

Заходні тачыльшчык (*Oligomerus ptilinoides* Woll.) добра вядомы у Заходній Еўропе як шкоднік вырабаў з дрэва, пабудоў, а таксама драўніны на складах. Заражаныя гэтым шашалем прадметы мастацтва з музею Італіі, Францыі прывозілі ўрозныя музеі на выставы.

Гэты жук прыкметна буйней і святлей мэблевага: даўжынёй 5–7 мм, чырванавата-карычневы, капюшон над галавой без гарба, надкрылы з вельмі тонкімі крапкамі баразёнкамі. Лёт жукоў ідзе даволі інтэнсіўна з сярэдзіны мая і працягваецца да пачатку жніўня. Дыяметр лётных адтулін ад 1,6 да 3 мм. Жукі актыўныя раніцай, прыкладна да 10 гадзін, затым хаваюцца. Самка адкладае яйкі ў зацішныя месцы, але часам проста на паверхню дрэва. Маладыя лічынкі могуць самі знайсці месца для ўнікнення ў драўніну. Дарослая лічынка акукліяеца ў пашырэнні ходу, "калысачку" з свідравой муکі не робіць. Зімуюць лічынкі. Генерацыя 2–3-гадовая.

Для развіцця гэтага тачыльшчыка патрэбна тэмпература 20–32 °C, ніжэй +14 °C развіццё спыняеца; гэты тачыльшчык менш адчувальны да вільгаці, чым мэблевы, і таму жыве ў драўніне з вільготнасцю 11–16 %. У пабудовах на поўдні заходні тачыльшчык засяляе драўляныя вырабы ў больш сухіх і цёплых памяшканнях, у той час як мэблевы тачыльшчык селіцца ў больш вільготных і прахалодных. Узімку лічынкі заходняга тачыльшчыка добра пераносяць паніжэнне тэмпературы да 0 °C.

Заходні тачыльшчык паражае разнастайныя вырабы з заболоннай і ядровай драўніны лісцевых парод, у тым ліку з драўніны грэцкага арэха; іглічныя можа пашкодзіць толькі папутна. У прыродзе тачыльшчык развіваеца ў мёртвай сухой драўніне дрэў і кустарнікаў. У паўднёвых раёнах распаўсюджвання гэтага тачыльшчыка магчыма заражэнне фондаў пры залёце жукоў з навакольнага асяроддзя, разам са звычайнымі шляхамі – паступленнем заражаных прадметаў.

Аксаміцсты тачыльшчык (*O. brunneus* Ol.) Памерамі і агульным выглядам вельмі падобны на заходняга тачыльшчыка; віды адрозніваюцца па мікраскапічных прыкметах. Распаўсюджанне аксаміцістага тачыльшчыка захоплівае больш паўночныя вобласці, у параўнанні з папярэднімі відамі.

Лёт жукоў адбываеца з сярэдзіны траўня да чэрвеня. Дыяметр лётных адтулін – 1,8–2,8 мм. Одкладка яек адбываеца як у заходняга тачыльшчыка. Маладая лічынка прагрызае абалонку яйка адразу ўгрызаеца ў драўніну. Лічынкі робяць хады ў розныя бакі, часам выгрызаюць невялікія поласці. Экскрэмэнты могуць быць цямней колеру драўніны. Дарослая лічынка дасягае 6–7 мм даўжыні. Зімуюць лічынкі. Акукліванне такое ж, як у

заходняга тачыльшчыка. Па лабараторных назіраннях, генерацыя 4–6-гадовая.

Аксаміцтвы шашаль, як і заходні, селіца ў драўніне толькі лісцевых парод. Мяркуючы па распаўсядженню шашалю, лічынкі яго зімой могуць выносіць параванальная нізкую тэмпературу (да -15°C), але могуць зімаваць і пры дадатных тэмпературах, блізкіх да 0°C . Заражэнне фондаў гэтым шашалем магчыма і з навакольнага асяроддзя, і пры унясенні заражаных прадметаў у фонды.

Паўночны тачыльшчык (*Priobium confusum* Kr.) З'яўляецца звычайным шкоднікам драўляных пабудоў у зоне хвойных лясоў еўрапейскай часткі СССР. Гэта чырванавата-буры жучок даўжынёй 4–5 мм, без вострага горбіка над галавой, з выразнымі крапкавымі радкамі на надкрылах; надкрылы на канцах як бы падрэзаныя, што добра відаць у 6-кратную лупу.

Масавы лёт гэтага тачыльшчыка звычайна бывае ў траўні і амаль заканчваецца ў сярэдзіне чэрвеня. Самка адкладвае ў сярэднім каля дзесятка яек на драўніну з бурай гніллю, але не да канца разбураную. Зімуюць заўсёды лічынкі. У час зімоўкі абавязкова паніжэнне тэмпературы да адмоўных значэнняў. Генерацыя шматгадовая, але дакладны тэрмін развіцця паўночнага тачыльшчыка не ўстаноўлены. Дыяметр лётных адтулін складае 1,9–2,1 мм.

Паўночны тачыльшчык развіваецца ў драўніне толькі хвойных парод. Ачагі гэтага тачыльшчыка сустракаюцца часам вельмі высока, напрыклад, у канструктыўных элементах намёта званіцы. Відаць, лічынкі паўночнага тачыльшчыка не баяцца подсушивания драўніны вятрамі ў зімовы перыяд, але пры гэтым тачыльшчык не селіца на праграваемых сонцам месцах. Таўшчыня драўніны вялікага значэння не мае: паўночны тачыльшчык можа жыць у штыкетніку плота, г.зн. у параванальной тонкіх планках.


Тачыльшчыкі роду Птылінус (*Ptilinus*) маюць розныя арэалы распаўсядження, але падобны тып развіцця. **Рабрысты тачыльшчык** (*P.fuscus* Geoffr.) пашкоджвае халодныя пабудовы ў зоне змешаных лясоў у еўрапейскай частцы былога СССР. **Грэбнявусы тачыльшчык** (*P.pectinicornis* L.) сустракаецца на крайнім поўдні; ў якасці шкодніка драўлянага станковага жывапісу на дрэве адзначаўся ў Сярэдняй Азіі. Добра вядомы як шкоднік старой драўніны ў Заходняй Еўропе.

Жукі невялікія, памерам з мэблевага тачыльшчыка (3,5–5,5 мм). Рабрысты тачыльшчык амаль чорны, часам чырванавата-буры; грэбнявусы тачыльшчык зверху чырвона-буры, святлей мэблевага. У жукоў абодвух відаў горбік над галавою цалкам адсутнічае, перэнеспінка спераду з рашилепадобным краем; надкрылы без крапкавых баразёнак, са слаба

прыкметнымі рабрынкамі. Самцы лёгка адрозніваюцца ад іншых шашаляў грабеністымі вусікамі (прыкмета роду *Ptilinus*), у самкі вусікі пільчатыя. Пярэднеспінка самкі буйней, чым у самца, з гэтым звязаная больш выразная розніца ў дыяметрах лётных адтулін самца і самкі, чым у іншых відаў тачыльшчыкаў.



**Мал. 3.3.8. – Рабрысты тачыльшчык
Ptilinus fuscus Geoffr.**



**Мал. 3.3.9. – Грэбнявусы тачыльшчык
Ptilinus pectinicornis Linnaeus**

Біялогія прадстаўнікоў роду Птылінус некалькі адрозніваецца ад агульнай схемы. Лёт жукоў рабрыстага тачыльшчыка адбываецца ў чэрвені, гребневусага – у чэрвені-ліпені. Жукі актыўныя днём. У рабрыстага тачыльшчыка дыяметр лётных адтулін самцоў – 1,1–1,3 мм, самак – 1,8–2,0 мм. Самкі для адкладкі яек прагрызаюць папярок валокнаў глыбокі ход да цэнтра бервяна або дошкі. У канцы ходу самка адкладае яйкі ў прасвет буйных сасудаў і застаецца ў ходзе, закрываючы яго. З яек вельмі хутка – праз некалькі гадзін – вылупляюцца лічынкі і адразу ж ўгрызаюцца ў сценкі зробленага самкай ходу. Такім чынам, разбурэнне драўлянага вырабу пачынаецца з унутраных частак дрэва. Скончышы развіццё, лічынка падыходзіць да паверхні дрэва, затым адыходзіць трохі ў глыбіню, дзе акукляецца без яўнай калысачкі-кокана. Буравая мука ў гэтых тачыльшчыкаў колеру драўніны і пылападобная, г. зн. экспрэмэнты не маюць выразнай формы. Тэрмін развіцця рабрыстага тачыльшчыка не ўстаноўлены, гребневусага – 1–2 гады і больш. Зімуюць лічынкі. У зімовы перыяд лічынкі рабрыстага тачыльшчыка вытрымліваюць значнае паніжэнне тэмпературы, з чым звязана яго больш паўночнае распаўсюджванне, чым гребнявусага.

Гэтая тачыльшчык паражают з драўніны толькі лісцевых парод. Рабрысты тачыльшчык селіцца ў драўніне з высокай вільготнасцю, але без відавочных грыбных захворанняў, ва ўсякім выпадку – без бурай гнілі. З прычыны асаблівасцяў адкладкі яек рабрысты шашаль, не можа жыць у

тонкіх прадметах, у вырабах з фанеры. Гребнявусы тачыльшчык, акрамя мэблі, можа жыць у рамах карцін, у драўлянай разьбе, драўляных вокладках кніг, прычым пры моцным паражэнні прадмета драўніну ўнутры руйнует цалкам. Аб паражэнні прадмета гэтымі шашалем можна даведацца па значна большай колькасці свідравой муکі, якая сыплецца з адтулін.

Мяккі тачыльшчык (*Ernobius mollis* L.) даволі часта сустракаецца ў музеях. Гэта буравата-цаглянага або чырвона-бурага колеру жук даўжынёй 5–6 мм; пярэднеспінка без горбіка, па баках трохі распластаная; надкрылы без якіх-небудзь баразёнак, на канцах святлейшыя – з прасвечаючай жаўтлявой плямай (відаць толькі ў моцную лупу).



Мал. 3.3.10. – Мяккі тачыльшчык
(*Ernobius mollis* L.)



Мал. 3.3.11. – Лічыначны ход
мяккага тачыльшчыка

Жукі лётаюць у другой палове траўня-чэрвені, актыўныя і ў дзённы час. Самка адкладае яйкі ў расколіны кары і пад кару драўніны хвойных. Эмбрыянальны перыяд доўжыцца 2–3 тыдні. Маладыя лічынкі вельмі рухомыя і актыўна шукаюць месца для ўкаранення пад кару. Зімуюць заўсёды лічынкі, прычым для зімоўкі сыходзяць углыб драўніны. Дарослыя лічынкі дасягаюць 6–7 мм даўжыні, акуклююцца вясной. Лялечка ляжыць каля 10 дзён, пасля чаго з яе выходзіць жук. Даўжыні лётных адтулін жукоў – 1,8–2,0 мм. Такім чынам, пры спрыяльных умовах генерацыя 1-гадовая, але можа зацягвацца да двух-трох гадоў.

Сістэма стрававальных ферментаў лічынак мяккага тачыльшчыка прыстасаваная для камбіяльных слаёў дрэва. Таму гэты тачыльшчык з'яўляецца часам у вялікіх колькасцях там, дзе прысутнічае неачышчаная ці дрэнна вычышчаная ад астаткаў кары драўніна хвойных парод (часам не ачышчаны менавіта камбіяльны пласт, які знаходзіцца пад карой). Пры сыходзе на зімоўку лічынкі могуць пашкодзіць розныя прадметы, што датыкаюцца да заражаных дошак.

Вусачы

Вусачы (Cerambycidae) – стройныя падоўжаныя жукі сярэдніх ці буйных памераў, з вялікай галавой, доўгімі цэпкімі нагамі, доўгімі вусікамі, якія могуць адгінацца назад і ўкладвацца ўздоўж цела. Так называемыя “кветкавыя вусачы” атрымліваюць дадатковае харчаванне на кветках зонцічных, ружакветных і інш. раслін. Некаторыя віды вусачоў ператварыліся ў непрыемных спадарожнікаў чалавека.

Самкі вусачоў адкладаюць белыя прадаўгавата-авальныя яйкі ў шчыліны драўніны. глыбока ў трэшчыні і шчыліны (каля 200–400 яек). Эмбрывіянальнае развіццё доўжыцца 10–20 дзён. Лічынкі адразу ўгрызаюцца ў драўніну, у першую чаргу пачынаюць разбураць вонкавыя слівіны і жывуць ўнутры, не выходзячы на паверхню, на працягу доўгага часу, часам некалькі гадоў. Дарослая лічынка мае характэрнае аблічча: белая, злёгку сплошчаная, з павялічаным і пашыраным першым грудным членікам, з маленъкай цёмнай галавой з цвёрдымі сківіцамі, з асаблівымі плоскімі ўчасткамі на членіках, названых мазалямі, з іх дапамогай, абапіраючыся на сценкі хадоў, лічынка і перамяшчаецца. Скончыўшая развіццё лічынка пашырае канец ходу і робіць тут «калысачку», у якой і акукляюцца. Фаза куколкі працягваецца ў сярэднім 10–12 дзён. Малады жук прагрызае адтуліну вонкі і вылятае. Лётныя адтуліны вусача звычайна значна буйней адтулін тачыльшчыкаў і іншай формамі – больш ці менш авальныя.

Лічынкі вусачоў жывуць так жа патаемна, як і лічынкі тачыльшчыкаў: верхні пласт драўніны, калі не лічыць лётных адтулін, нават пры вельмі моцным паражэнні застаецца цэлым. У той жа час працэс разбурэння драўніны, часткова і з-за буйных памераў лічынаў, ідзе значна больш інтэнсіўна, чым пры заражэнні тачыльшчыкамі, і можа прывесці да раптоўнага абвалу згрызенай драўніны.

Заражэнне музея вусача можа адбыцца рознымі шляхамі: лічынкі могуць быць занесены з лесаматэрыяламі, з заражанай мэбліяй; жукі добра лётаюць і могуць пранікнуць ў памяшканне або з суседніх заражаных пабудоў, або з прыроднага асяроддзя, звычайна з сухастою. У нашых музеях ў якасці сур'ёзных шкоднікаў вядомыя трох відаў вусачоў: чорны і рыжы дамавыя вусачы і вусач Фальдермана.

Найбольш непрыемна вядомы з іх **чорны дамовы вусач** (*Hyloprutes bajulus*). Дамовы вусач – невялікі жук 8–20 мм даўжынёй, з кароткімі вусікамі (карацейшымі за даўжыню цела). Афарбоўка вар'іруе ад бурых і брудна-шэрых таноў да чорных. Надкрылі з неяснымі касымі перавязямі. У прыродзе лічынкі гэтага віда надзвычай рэдкія, аднак драўлянныя дошкі падлогі, ваконныя рамы і асабліва страпілы столі і даху – звычайнія месцы жыхарства. Адна і тая ж дэталь можа шматразова засяляцца ажно да поўнага

разбурэння. Хады лічыннак ў сячэнні круглява-авальныя, па форме цела, і пранізываюць драўніну большай часткай у падоўжаным накірунку. Дыяметр ходаў ад 3 да 8 мм. Хады маюць авальнае сячэнне, шчыльна забітыя свідравой мукой. На вонкавай паверхні паражанай драўніны сустракаюцца авальныя лётныя адтуліны жукоў дыяметрам 5–10 мм. Пры адсутнасці гэтых адтулін паражэнне можна выявіць прастукваннем.



Мал. 3.3.12. – Чорны дамовы вусач
(*Hyloprutes bajulus*).



Мал. 3.3.13. – Лічынка вусача

Лічынка рухаецца ў хадах, абапіраючыся аб сценкі мазалямі. Дзейнасць дарослых лічынак чутная як пастаянны скрып ўнутры дошкі. Знешне даволі доўгі час нічога незаўажна, але праходзіць час – і канструкцыі будынку пачынаюць рушыцца. Вядомы выпадкі, калі дамовы вусач пры масавым развіцці разбураў цэлыя гарадскія кварталы. Устаноўлена, што гэта адзін з самых прыстасаваных да жыцця ў драўніне відаў жукоў. Засяляе драўніну толькі хвойных парод. Страйнік лічынак працуе настолькі эффектыўна, што яны здольныя пераварваць пятую частку прабураўленай драўніны. Грыбоў-сімбіёнтаў у іх не выяўлена, таму развіццё хутчэй праходзіць у драўніне з грыбным паражэннем (звычайны цыкл – 3–4 гады).

Бываюць выпадкі, калі дарослыя жукі так і не пакідаюць драўніну, спарваюцца ў ходах і тут жа адкладваюць яйкі. А наогул вылет адбываецца звычайна з другой паловы ліпеня да канца жніўня, але дарослыя жукі могуць сустракацца ўсё лета. Для вылету патрабуюцца параўналільна высокія тэмпературы – +29– +35°C. Лётныя адтуліны авальныя, ад 3x6 да 5x12 мм.

Менш небяспечны, але месцамі (асабліва рэгіёны Крыма і Закаўказзя) таксама шкодзіць мэблі і пабудовам **рыжы дамовы вусач** (*Stromatium fulvum*). Гэты від больш буйны, даўжынёй да 27 мм, афарбоўка больш светлая, жаўтавата-бурая. Шкодзіць драўніну розных хвойных і лісцевых парод. Шырыня суцэльна з'едзенага участка драўніны можа дасягаць 3 см. Развіццё не менш 3 год. Вылет жукоў з мая па жнівень, пік лёту ў ліпені. Лётныя адтуліны вельмі буйныя – 6x12 мм.



Мал. 3.3.14. – Рыжы дамовы вусач
(*Stomatium fulvum*)



Мал. 3.3.15. – Пашкоджанні
рыжым вусачом

У Сярэдняй Азіі і на поўдні Казахстана распаўсюджаны **вусач Фельдэрмана** (*Chlorophorus faldermanni*), больш стройны і меншы (8–16 мм) за папярэdnіх, яго лічынкі развіваюцца ў добра высушанай драўніне. Цыкл развіцця двухгадовы. Цела бурае, цёмна-бурае, карычневае, зредку чорнае, густа пакрыта ляжачымі валасінкамі жаўтлява-шараватага, бялёса-шэрага або жаўтлява-белага, па большай частцы бледнага колеру. Ногі і вусікі афарбаваныя некалькі святлей тулава, больш чырванаватыя або жаўтлявыя. Лічынка дасягае ў даўжыню 18 мм, жаўтлява-белая, у кароткіх жаўтлявых валасінках, пярэdnі край галаўной капсулы злёгку выразаны, іржавага колеру, верхняя сківіцы чорныя. Жукі засяляюць толькі мёртву драўніну: дошкі, бэлькі і любыя драўляныя часткі пабудоў, а ў лесе – мёртвыя дрэвы толькі ў тым выпадку, калі яны сухія, а кара настолькі парэпалася або адстала, што жук можа адкласці яйкі непасрэдна на драўніну. Лічынкі выгрызаюць ў драўніне доўгія хады, якія ідуць ўздоўж валокнаў. Пры засяленні кароткага абрубка або кавалка лічынка, дайшоўшы да канца яго паварочвае назад і выгрызает ход, паралельны першаму і нярэдка аддзелены ад яго вельмі тонкай сценкай. Даўжыня ходу можа дасягаць 1,5–2 м. Дарослая лічынка падводзіць ход да паверхні драўніны, пакідаючы некранутым толькі вельмі тонкі пласт, пасля гэтага адыходзіць некалькі ўглыб і акукляецца. Лётная адтуліна нярэдка бывае агульной для некалькіх жукоў; часам яны выкарыстоўваюць нават лётныя адтуліны, якія засталіся ад мінулага года. Адтуліна круглая, у папяроchniku 2,5–3 мм. Жукі лётаюць з мая да пачатку верасня. Распаўсюджаны: у Сярэдняй Азіі, у Закаўказзі, па Каспійскім ўзбярэжжы, а таксама ў Афганістане і Іране. Можа быць завезены з рознымі вырабамі.

З дрэнна прасушанымі лесаматэрыяламі пры розных работах у музеі могуць трапляць вусачы-шкоднікі тэхнічнай драўніны. Часцей за ўсё гэта

фіялетавы вусач (*Callidium violaceum*), **чорны** (*Monochamus sutor*), **бліскучагруды і каротканадкрылы яловыя вусачы**. Гэтыя насякомыя заражаюць аслабленыя або ссечаныя дрэвы ў лесе або ў месцах захоўвання, у старой і сухой драўніне развівацца не могуць і не пасяляюцца ў ёй. Але ў непрасушанай, вільготнай драўніне лічынкі могуць жыць многія месяцы, акуклююцца і ператварацца ў жукоў, а часам нават даюць новае пакаленне. Падчас вылету жукі, прагрызаючы ход, могуць пашкодзіць музейныя прадметы, якія датыкаюцца з заражанай драўнінай. Крамя таго, пры вялікім заражэнні драўніны вусача лясы, слупы, насцілы могуць абваліцца. На практыцы у расійскіх калег быў выпадак, калі новая падлога ў бібліятэцы музея быў зроблены з дрэнна высушанай і заражанай **чорным яловым вусачом** (*Monochamus sutor*) драўніны. Лічынкі вусача, робячы для акуклівання ход да паверхні, моцна пашкодзілі пачкі кніг, паставленыя на падлогу пры рамонце стэлажоў.

Часцей за іншых жукоў у музеях сустракаецца **фіялетавы вусач** (*Callidium violaceum L.*). Жукі яркага сіне-фіялетавага колеру, даўжынёй 10–15 мм. Развіваюцца пад карой у паверхневых слаях падсохлай драўніны хвойных. У музеі звычайна трапляюць падчас будаўнічых і рэстаўрацыйных работ з неабкоранай драўнінай. Дарослая лічынка дасягае даўжыні 26 мм пры шырыні 6 мм. У падсыхаючай драўніне генерацыя двухгадовая. Зімуюць лічынкі і часам жукі. На зіму лічынкі сыходзяць глыбока ў драўніну. Лёт жукоў адбываецца з мая па верасень, пік лёту – у чэрвені-ліпені. Дыяметр лётных адтулін – ад 1,8 x 4 да 2x5 мм.



Мал. 3.3.16. – Фіялетавы вусач
Callidium violaceum L.



Мал. 3.3.17. – Чорны яловы вусач
Monochamus sutor

Сустракаецца ў музеях таксама – **каротканадкрылы яловы вусач** (*Molorchus minor L.*). Жукі даўжынёй 6–16 мм, чорныя, надкрылы руда-бурыя з белай касой рабрынкай, кароткія, даходзяць толькі да паловы цела. Засяляюць драўніну елкі, радзей – сасны. Лічынкі праточваюць вузкія глыбокія хады пад карой, якія сканчаюцца выгнутым ходам у драўніне.

Даўганосікі-трухлякі

Наступная група шкоднікаў драўніны ў музеях – даўганосікі-трухлякі (сямейства даўганосікаў – Curculionidae, падсемейства даўганосікаў – трухлякоў – Cossoninae). Гэтыя насякомыя развіваюцца ў вільготнай драўніне, асабліва хвойных парод, ва ўмовах, спрыяльных для развіцця грыбных пашкоджанняў, пры абавязковай наяўнасці капельнай вільгаці. Часта развіццё даўганосікаў трухлякоў супраджаеца развіццём грыбоў бурай гнілі. Гэтыя даўганосікі сустракаюцца ў сырых бярвёнах пабудоў, скляпоў, паграбоў, у канструкцыях паддашковых памяшканняў. Што тычыцца мясцовасці распаўсюджвання – то гэта, як правіла, прыморскія мястэчкі, а таксама сярэдняя паласа єўрапейскай часткі Расіі і Захадняй Еўропы.

Пашкоджваюць драўніну не толькі лічынкі, але і самі жукі, якія выядаютъ траншэйкі на паверхні. З прычыны гэтага пашкоджаная шашолкамі даўганосікамі драўніна адрозніваецца па вонкавым выглядзе ад драўніны, пашкоджанай іншымі жукамі шашалямі. Насякомыя руйнуюць драўніну да стадыі трухі, дзе ўжо практычна немагчыма знайсці асобныя хады.

Жукі маленькія, даўжынёй 3–6 мм, чорныя ці карычневыя, злёгку бліскучыя. Пярэдняя частка галавы выцягнутая ў трубку і называецца галаватрубкай, на канцы яе знаходзіцца моцны грызуны ротовы апарат. Лічынкі – белыя, мясістыя, бязногія чарвячкі С-падобнай формы.

У музейных пабудовах знайдзена некалькі відаў даўганосікаў-трухлякоў. Найбольш вядомы з іх, па айчыннай і заходненеўрапейскай літаратуры, **даўганосік-трухляк звычайны** (*Codiosoma spadix Hbst.*). Жукі цёмна-карыйчневыя, бліскучыя, даўжынёй да 3,5 мм, не лятаюць, а перапаўзаюць з адной часткі дома ў іншую і маюць пераважна ачагавае распаўсюджанне. Засяляюць мокрую драўніну (вільготнасць не менш за 35 %). Развіццё доўжыцца 1–2 гады і перарываецца толькі пры рэзкім паніжэнні тэмпературы. Гэты даўганосік ператварае драўніну ў дробнаназдрыватую цемнаафарбаваную губку са знішчаным верхнім пластом, часам з відавочнымі прыкметамі гніення. Аддае перавагу драўніне хвойных парод.

Іншы даўганосік-трухляк – **рынкол падзямельны** (*Rhyncolus culinaris* Germ.), сустракаецца ў сярэдняй паласе єўрапейскай часткі РСФСР і на поўдні – у Растове-на-Доне. Гэта маленькі жук даўжынёй да 3 мм, цёмна-карыйчневы, цыліндрычнай формы, з кароткай галаватрубкай, надкрылы па баках рабрыстыя, з кропкавымі баразёнкамі. Засяляе драўніну з вільготнасцю 14–26 %, на якую трапляе капельная вільгаць. Аддае перавагу хваёвым пародам, але пашкоджвае і лісцевыя. Лічынка выбірае больш мяккую

драўніну ў ранніх гадавых кольцах, а больш шчыльная ўтварае тонкія перагародкі паміж хадамі. Ядровую частку драўніны не чапае. Генерацыя аднагадовая.



**Мал. 3.3.18. – Рынкол падзямельны
*Rhyncolus culinaris***



Rhyncolus culinaris (Germar, 1824)
Grubenholzkäfer



Мал. 3.3.19. – Даўганосік-трухляк цыліндрычны *Cossonus cylindricus*

У якасці шкодніка музейных пабудоў на паўночным заходзе еўрапейскай часткі РСФСР сустракаўся **даўганосік-трухляк даўгаваты** (*Eremotese longatus* Gyll.). Жукі гэтага віду чорнага колеру, вельмі падобныя на папярэdnіх -таксама вельмі маленёкія – даўжынёй 3-4 мм, цыліндрычнай формы, з тоўстай, вельмі кароткай галаватрубкай, надкрылы рабрыстыя, з крапавымі баразёнкамі. Развіваецца ва ўмовах перыядычнага ўвільгатнення. У месцах пасялення даўганосікамі драўніна становіцца бурага колеру, часам з відавочнымі прыкметамі развіцця бурай гнілі. Падобна, мае патрэбу ў адмоўных тэмпературах зімой. Генерацыя аднагадовая.

Яшчэ адзін шкоднік вільготнай драўніны, які сустракаецца ў Прыбалтыцы, - **даўганосік-трухляк цыліндрычны** (*Cossonus cylindricus* Sahib.). Жукі буйней двух папярэdnіх – даўжынёй да 5-6 мм, чорныя, некалькі сплошчаныя, у параўнанні з папярэdnім відам, надкрылы ў крапавых баразёнках. Галаватрубка доўгая, цыліндрычная, на канцы пашырана спераду месца прымацавання вусікаў. Жук звычайна селіцца ў драўніне лісцевых парод.

Дрэвагрызы

Дрэвагрызы (сямейства Lyctidae) – яшчэ больш дробныя жукі, чым тачыльшчыкі, звычайна чырванавата-бурай афарбоўкі, без прыкметнага каптура, з вузкім сплошчаным целам, даўжынёй 4–5 мм, маюць падоўжанае цела, пакрытае рэдкімі валаскамі. Лічынкі белага колеру, вельмі падобныя на лічынак тачыльшчыкаў. Лічынкавыя хады звычайна накіраваны ўздоўж валокнаў, але пры шчыльным засяленні моцна пераблытваюцца. Пашкоджанні захопліваюць звычайна толькі паверхневыя пласты драўніны – 3–5 см. Да дрэвагрызаў адносяцца жукі-ліктусы: **бародчаты дрэвагрыз** (*Lyctus linearis* Goeze.) і **пухнаты дрэвагрыз** (*L. pubescens* Pz.), можа сустрэцца і **дрэвагрыз аднакаляровы** (*L. brunneus* Steph.).



Мал. 3.3.20. - Дрэвагрыз апушаны *Lyctus pubescens* Panz.

Дрэвагрызы селяцца толькі ў драўніне лісцевых парод. У ядровых пародах (дуб, каштан, ясень і іншыя) пашкоджваецца толькі забалань. З усіх жукоў яны найбольш засухаўстойлівые – могуць развівацца ў драўніне з вільготнасцю ўсяго 7% (пры тэмпературы +20 ... 30 С, адноснай вільготнасцю паветра адпаведна 40–35 %), але ім патрабуюцца для развіцця больш высокія тэмпературы, чым для большасці іншых.

Драўніна, пашкоджаная імі, вонкава нагадвае пашкоджаную шашалем, але лётныя адтуліны жукоў прыкметна драбней – 1,0–1,5 мм у дыяметры – і больш аднастайныя па памерах. Самкі адкладаюць яйкі па адным у поры і ў праводзячыя сасуды драўніны, а таксама ў старыя лётныя адтуліны і шчыліны. Эмбрыянальнае развіццё доўжыцца, у залежнасці ад тэмпературы, ад 8 да 15 дзён пры тэмпературах 26 . – 20 С. Маладыя лічынкі робяць хады спачатку ўздоўж валокнаў, затым ва ўсіх напрамках. Лічынкі белыя, мясістыя, С-падобнай формы, з прыкметна прыпухлымі груднымі членікамі, з трьima парамі грудных ножак, з якіх першая патоўшчана. Цела, у адрозненне ад лічынак шашала, без шыпікаў.

Лёт жукоў ў траўні. Самкі адкладаюць яйкі ў праводзячыя сасуды драўніны. Эмбрыянальнае развіццё і развіццё лічынак звычайнага. Дарослая

лічынка дасягае ў даўжыню 4,8 мм пры шырыні 1,6 мм. Фаза кукалкі доўжыцца 8–12 дзён. Генерацыя аднагадовая. Бароздчаты дрэвагрыз аддае перавагу дубовай драўніне, радзей ясеня і з'яўляецца звычайным разбуразальнікам паркета. Пры вялікім засяленні дрэвагрызамі драўніна пад тонкім некранутым павярхоўным пластом ператвараецца ў дробную труху. Жук даўжынёй 2,5–5 мм, пярэднеспінка з вузкай падоўжнай баразёнкай. У адрозненне ад папярэдняга віда, лічынкі грызуць хады толькі ў самых паверхневых пластах драўніны.

Дрэвагрызы шкодзяць драўляных пабудовы, слупы, мэблю і іншыя драўляныя вырабы.



Мал. 3.3.21. - Бароздчаты дрэвагрыз *Lyctus linearis* Goeze.

Златкі

Златкі (Buprestidae) – жукі невялікіх, сярэдніх, радзей буйных памераў, часцей з металічным бляскам. Златкі лічацца самымі прыгожымі жукамі. Залацістыя, зялёныя, жоўтыя зшматколернымі плямамі. Цела іх падоўжанае, сплошчанае або цыліндрычнае, пакрыта трывалым панцырам, надкрыль звужаныя на канцы. З гэтых жукоў, як з каштоўных камянёў, робяць бранзалеты і брошки.



Мал. 3.3.22. – Златка 4-кропкавая
(*Anthaxia quadripunctata*).



Мал. 3.3.23. – Златка залатаямчатая
(*Chrysobothris chrysostigma*).



Мал. 3.3.24. – Златка сасновая
двухвостая (*Dicerca furcata*).



Мал. 3.3.25. – Златка пажарышчаў
кропкавая (*Melanophila guttulata*).

Сярод златок (сямейства Buprestidae) параўнальна мала тыповых разбуральнікаў старой драўніны, так як большасць златок насяляюць пад карой жывых дрэў або робяць параўнальна неглыбокія хады ў драўніне. Аднак апісаны рэдкія выпадкі пашкоджання музейных пабудоў на Карэльскім перашыйку **жоўтапятністай златкай** (*Ancylocheira haemorrhoidalis* Hbst.). Пашкоджаюцца сцены, звернутыя на поўдзень, у меншай ступені – ўсходнія і заходнія. Жук даўжынёй 12–22 мм, даўгаваты, цёмна-бронзавы, часта з зялёным, радзей з сіне-зялёным бляскам; вяршыні надкрылаў прама зрэзаныя, канец брушка з двумя светлымі плямамі. Лічынка бязногая, у адрозненне ад лічынак вусачоў, прамая, моцна сплошчаная, з

пашыраным першым членікам грудзей. Лічынкі пракладваюць ў драўніне глыбокія хады, якія сканчаюцца асиметрычнымі лётнымі адтулінамі жукоў. Форма лётных адтулін адрозніваецца ад адтулін вусачоў сплашчэннем аднаго боку па доўгім дыяметры адтуліны. Вылет жукоў адбываецца ў ліпені-жніўні. Развіццё працягваецца не менш за год. Па ўсім відаць, заражэнне досыць вільготнай драўніны адбываецца з бліжэйшага сухастою.

Вонкава златкі нагадваюць шчаўкуноў, але іх цела больш плоскае і шырокае. Вусікі кароткія, пільчатыя, ногі кароткія. Яны сілкуюцца лісцем або тонкай карой раслін, часта наносячы істотную шкоду. Лічынкі бялёсыя, плоскія, з доўгімі тонкімі брушкамі і пашыранай пярэднягрудкай, ногі адсутнічаюць, а невялікая цёмная галава ўцягнута ў пярэднягрудку. Такая форма цела дапамагае перамяшчацца ў драўніне. Лічынкі харчуюцца перамолатай карой і драўнінай, паражаюты, у асноўным, загінуўшыя або засыхаючыя дрэвы і кустарнікі. Ёсць віды, лічынкі якіх населяюць карані траў. Жукі солнцалюбівія і добра лётаюць.



Мал. 3.3.26 - Лічыначны ход звычайнай хвойнай златкі *Buprestis rustica* L.

Капюшоннікі

Сярод відаў капюшоннікаў (сямейства Bostrichidae), у нас пакуль не знайдзена шкоднікаў музейных калекцый, аднак яны назіраліся ў іншых краінах. **Чырвоны бастрыхід-капуцын** (*Bostrychus capucinus* L.) з'яўляецца шкоднікам тэхнічнай драўніны ў больш паўднёвых рэгіёнах. Гэта параўнальна буйны жукі даўжынёй 8–14 мм. Цела чорнае, надкрылы і апошнія чатыры сегменты брушка чырвоныя. Сустракаецца разнавіднасць і з чорнымі надкрыламі. У месцах вытворчасці паркета пашкоджвае дубовыя паркетныя дошчачкі да іх поўнага высушвання. Хады гэтага капюшонніка ў драўніне адрозніваюцца ад хадоў шашалем таго жа дыяметра (2–3 мм)

чорным колерам з-за развіцця ў хадах некаторых дрэваафарбоўваючых грыбоў.

Вядомыя выпадкі завозу з трапічных краін (з Сенегала, з В'етнама) вырабаў з розных парод дрэў і бамбука, заражаных капюшоннікамі. Гэта дробныя жукі даўжынёй 2,5–4 мм, як правіла, цёмна-бурыя або чорныя, цыліндрычнай формы; пярэднеспінка насоўваецца на галаву ў выглядзе каптура, пярэдняя частка яе пакрыта рашпілепадобнымі зубцамі; канец надкрылаў вертыкальна сплошчаны і мае розныя выступы па баках, то ёсьць ўтвараецца "тачка", як у караедаў. Ад караедаў капюшоннікі лёгка адрозніваюцца круглымі вачыма (у караедаў вочы пупышкападобныя) і прымымі вусікамі з трывма павялічанымі апошнімі членікамі (у караедаў вусікі каленчатыя, гэта значыць выгнутыя пад кутом каля 90, з шчыльной булавой на канцы). Лічынкі капюшоннікаў белыя, з маленькой круглявой галавой і патоўшчанымі груднымі членікамі. Апошняя членікі цела падагнутыя пад брушка, гэта значыць лічынка мае С-падобную форму.

Капюшоннікі трапічных відаў не выносяць адмоўных тэмператур.



Мал. 3.3.27 – Чырвоны бастрыхід-капуцын (*Bostrychus capucinus* L.)

Вялікі хвойны рагахвост – *Urocerus gigas* (L.)

Перапончатакрылае насякомае з цыліндрычным целам. Самка мае даўжыню 24–44 мм, галава і грудзі ў асноўным чорныя. Брушка жаўтаватае, толькі сярэднія сегменты фіялетава-чорныя. Цела скончана даволі доўгім, складаным яйцакладам. Самец меншы і зграбнейшы, яго даўжыня вагаеца ад 12 да 32 мм. Мае ў асноўным чорную афарбоўку, брушка чырванаватае і толькі першы і апошні сегменты брушка чорныя. Апошні сегмент скончаны тупа-лейкападобна. Адносна доўгія ніткападобныя вусікі складаюцца з 12–30 членікаў. Лічынка цыліндрычная, бялесая, без вачэй, мае 3 пары кароценъкіх грудных ног. Апошні сегмент цела заканчваецца карычневым шыпам. Кукалка свабодная, жоўта-белая, падобная на дарослае насякомае. Велічыня

яе значна вагаецца. Даўжыня апошняга сегмента брушка і яйцаклада ў кукалак самак дасягае паловы даўжыні ўсяго брушка.

У прыродзе
вялікі іглічны
рагахвост часта
сустракаецца ўжо ў
другой палове
траўня, але асабліва
шматлікія
насякомыя ў
чэрвені-ліпені.



Мал. 3.3.28. – Вялікі хвойны рагахвост *Urocerus gigas* (L.)

Пашкоджанні тычацца драўніны свежасечаных ствалоў з карой або пашкоджаных дрэў. Самкі адкладаюць яйкі ў забалань іглічных парод, пераважна елкі, піхты і лістоўніцы, на глыбіню 5–10 мм па 4–8 штук. У цэлым 1 самка можа адкладаці ад 50 да 350 яек. Прыкладна праз месяц выходзяць лічынкі, якія ядуць спачатку мяккую летнюю драўніну, потым пранікаюць ўнутр ствала. Потым лічынкавы ход вяртаецца больш ці менш да паверхні і заканчваецца кукалачнай камерай. З ростам лічынкі лічынкавыя хады адпаведна пашыраюцца. Хады шчыльна забітыя дробнай свідравой мукой, так што добра бачныя і ў распілаванай драўніне. Развіццё працягваецца 2–3 гады. Дарослыя насякомыя прагрызаюць ў драўніне круглыя хады, так што лётныя адтуліны таксама круглыя.

Самкі вялікага хвойнага рагахвоста (*Urocerus gigas* L.) адкладаюць яйкі ў свежую неакораную драўніну на глыбіню да 20–25 мм. Вылупіўшыся з яек лічынкі пракладваюць у драўніне складаныя хады. Лічынка акукляецца на глыбіні 1–2 см ад паверхні, і вылупіўшыся з яе дарослы рагахвост прагрызае круглу лётную адтуліну дыяметрам 4–5 мм. Генерацыя двухгадовая.

Дарэчы, рагахвост прагрызаецца вонкі з вялікай сілай; маюцца звесткі з літаратуры, што пры гэтым ён можа прагрызаць жалезную ашалёўку драўляных прадметаў, свінцовыя камеры, розныя металічныя прадметы, якія ляжаць на заражанай драўніне. У адным з музеяў крыніцай з'яўлення вялікай колькасці рагахвостаў ў экспазіцыі застале апынулася пакладзеныя падчас рамонту лагі пад чорнай падлогай, заражаныя рагахвостамі і недастаткова высушаныя.

Вялікі хвойны рагахвост распаўсюджаны амаль ва ўсёй Еўропе і большай частцы Азіі, а таксама ў Японіі. З Еўропы быў завезены з экспартам драўніны ў Новую Зеландыю, дзе пасяліўся на хвоі. У 1951 годзе з упакоўкай вырабленай з заражаных піламатэрыялаў быў завезены ў Аўстралію. У Расіі распаўсюджаны ў еўрапейскай частцы, у Сібіры, на Камчатцы, на Сахаліне.

3.4. Жукі-прытворшчыкі

Патурбаваны прытворшчык замірае, прыкідваючыся мёртвым. Некаторыя віды шкодзяць харчовыя запасы, футры.

Часта сустракаюцца ў дамах і на складах, асабліва **прытворшчык-злодзей *Ptinus fur*** (Linnaeus, 1758). Жук мае надкрыллі з двумя перавясламі з белых лускавінак, звычайна разарваных на асобныя плямы. Апушка надкрылаў з напаўпрылягаючых і крыху больш за доўгіх вытыркаючых валасінак. Асноўны колер вар'іруе ад карычневага да смаляна-чорнага. Даўжыня цела 2–4 мм. Лічынкі ў густых валасінках, з папярочнай анальнай шчылінай, трymа парамі ног, агульной даўжынёй да 5,5 мм.

Зімуюць жукі і лічынкі ў памяшканнях, масавы выхад жукоў ў красавіку. Яйкі адкладаюцца свабодна на субстрат з мая па ліпень. Пладавітасць самак 65–170 яек. Лічынкі жывуць у верхнім пласцце збожжа або іншых харчовых прадуктаў, свабодна перасоўваючыся паміж часціцамі. Акукляюцца ў калысцы з часцінкамі харчовага матэрыялу. Развіццё пры тэмпературы 18–22 °C працягваецца каля 4 месяцаў. Лічынкі могуць упадаць у дыяпаўзу працягласцю 9–10 месяцаў.

У асяпляемых памяшканнях насекомыя даюць да трох пакаленняў. Жук і лічынка пашкоджваюць зернепрадукты, муку і мучныя вырабы, насенны матэрыял, лекавую сырavіну, гербарыі, перац, тытунь, вокладкі кніг і г.д. Сінантропны від, у прыродзе рэдкі, сустракаецца на старых дрэвах і ў гнёздах птушак. Жук жыве да 9 месяцаў. Распаўсюджанне: касмапаліт.



Мал. 3.4.1. – Прытворшчык-злодзей *Ptinus fur*

Прытворшчык шаўкавісты *Niptus hololeucus* (Faldermann, 1836)
Перэднеспінка амаль шарападобная, сярэдняя лінія слаба прыкметная толькі ў задний палове. Надкрылы больш-менш шарападобныя, крапкавыя баразёнкі вельмі слабыя. Усё цела пакрыта густым залацістым валасяным покрывам, якое хавае скульптуру надкрылаў. Даўжыня цела 4–4,5 мм.

Сінантроп, у прыродзе не сустракаецца. Жыве ў дамах, кладах, музеях і на звалках. Часам шкодзіць, звычайна сілкуеца рознымі арганічнымі астаткамі. Распаўсядженне амаль касмапалітычнае.



Мал. 3.4.2. – Прытворшчык шаўкавісты
Niptus hololeucus



Мал. 3.4.3. – Прытворшчык гарбаты звычайны *Gibbium psylloides*

Прытворшчык гарбаты звычайны *Gibbium psylloides* Сенпр. лепш вядомы ў якасці шкодніка пад назвай жук-мяч. Даволі часта сустракаецца ў жылых дамах, асабліва паблізу водаправодных труб, у харчовых складах, млынах, збожжасховішчах, пякарнях, музеях. Лічынкі пашкоджваюць розныя запасы насення, пшаніцы і іншых хлебных злакаў, вотруб'е, высахшы клейстар і сухое цеста; мучны клей, могуць таксама харчавацца гнілымі жывёламі і расліннымі рэшткамі. Часам сустракаецца на ваўняных, вільготных ільняных і баваўняных тканінах, скуранных вырабах, старым сале на мылаварных заводах. Адзначаны таксама ў ліставым тытуні, гербарыях, заалагічных і энтомалагічных калекцыях і да т.п. Часам размножваецца ў старых кнігасховішчах і архівах, дзе яго лічынкі сілкуюцца адсырэлай і заплеснейшай паперай, кардонам і сухім клейстарам на вокладках кніг.

Хімічныя спосабы барацьбы.

- Метад газавай дэзінсекцыі (фумігацыя, газацыя)
- (Прэпараты на аснове фосфарыстага вадароду (фасфіна)
- Метад вільготнага абеззаражання.
- Метад аэразольнага абеззаражання.

3.5. Лускаўніца цукровая (цукровая рыбка)

Лускаўніца цукровая (*Lepisma saccharina*) – цеплалюбіве старажытнае насякомае з атраду *Thysanura*, семейства *Lepismidae* (Лускаўніцы). Так як лускаўніца з'яўляецца першабытным насякомым, то ні на адным з этапаў развіцця не мае крылаў, а назму атрымала дзякуючы срабрыстым лускаўкам на спіне. Род *Lepisma* харктэрыйзуецца слаба выпуклым целам, дробнымі вочкамі, утвараючымі 2 групы (па 12 у кожнай) і трымя амаль аднолькавай даўжыні хваставымі ніцямі; 5-членіковымі сківіцавымі шчупальцамі; 4-членіковымі ніжнегубнымі шчупальцамі; брушкам без прыгальных адросткаў. З анатамічных асаблівасцей можна указаць на сегментарнае размяшчэнне палавых залоз і парныя палавыя адтуліны ў маладых самкоў – прыкметы, якія ўказваюць на нізкую ступень арганізацыі. Пасля выхаду з яйца лускаўніца першы раз ліняе праз 7 дзён і да другой лінікі не мае лускавак.



Мал. 3.5.1. – Цукровая рыбка *Lepisma saccharina*

Лускаўніца цукровая дасягае 11 мм даўжыні, мае цела верацянопадобнай формы, са срабрыстымі бліскамі лускавак, працягласць жыцця да 4-х год. Гэта вельмі прыткае насякомае, аднак не можа падыміцца на вертыкальныя сцены. У прыродзе живе пад камянімі, у зямлі, у мурашніках, вядзе начны вобраз жыцця і пазбягае святла, добра пераносіць нізкія тэмпературы, але становіцца неактыўнымі. У многіх мовах называ побытовая лускаўніцы гучыць як “срэбная рыбка”, у некаторых як “цукровая рыбка”. Лускаўніцы баяцца святла і выходзяць толькі ноччу.

Насякомае сустракаецца па ўсёй Еўропе у дамах у найбольыш сырых месцах. Убачыць насякомае можна знянацку ўключыўшы свято ў месцах з павышанай вільготнасцю ці каля крыніц вады, у шафах і кніжных паліцах, а таксама на змешчаных пад шкло акварэлях, пастэлях, графіцы, фотаздымках, фларыстыцы і іншых творах на паперы пры ўмовах, спрыяльных для стварэння кандэнсата, таксама пры зняцці старых шпалер з ўвільготненых сцен.

Лускаўніцы зредку харчуюцца трупамі насякомых, хаця звычайнай іх ежай з'яўляюцца гіфы і споры грыбоў, аднаклетковая водарасці, пыл, крухмал з абойнага ці рэстаўрацыйнага клею. З задавальненнем пажывіцца цукрам і мукой. І хоць яўная харчовая перавага аддаецца субстанцыям з утриманнем крухмалу, але ў выключных выпадках можа аказацца з'едзенай нават бавоўна, ваўняныя і палатняныя тканіны. Насякомае тасама прагрызае паперу, скuru і г.д. Вільготную паперу цукровыя рыбкі пераварваюць з дапамогай бактэрый, што насяляюць іх вантробы, дзе ежа затрымліваецца на тыдзень-два. Лускаўніцы здольныя галадаць да 10 месяцаў.

Самка лускаўніцы адкладае да 70 яек, развіцце працягваецца ад 25 дзен пры 30°C да некалькі месяцаў пры больш нізкіх тэмпературах. Лічынкі першапачаткова белыя, срабрыстымі становяцца пасля другой лінькі. У выпадку размнажэння ў значнай колькасці гэтае непрыкметнае насякомае з'яўляецца адным з актыўных шкоднікаў кніг і архіўных матэрыялаў, акварэльнага жывапісу, пастэлі і фотаздымкаў.



Мал. 3.5.2. – Пашкоджанне паперы цукровай рыбкай *Lepisma saccharina*

У некоторых народаў лічынка, што цукровая рыбка прыносіць у дом шчасце і дабрабыт. Само насякомае не з'яўляецца пераносчыкам хваробаў і абсолютна не нахабнае. Таму у першую чаргу, калі ўзнікае неабходнасць барацьбы лепш за ўсё перш наперш выкарыстоўваць **прафілактычныя** меры: у першую чаргу гэта адсутнасць пылу і вільгаці ў цёмных вуглах, а таксама кандэнсата на трубах. Найбольш эфектыўны спосаб – дэгідратацыя (зніжэнне вільготнасці): гіне пры вільготнасці менш 30%, акрамя таго і пры павышэнні тэмпературы вышэй 35°C . Сустракаюцца звесткі, што цукровыя рыбкі, як і мурашкі, не любяць чырвоны перац.

Як мера барацьбы спецыялізаванымі арганізацыямі выкарыстоўваюцца пестыцыды на паражэнне і ачыстка каналізацыйных каналau будынка, адкуль яны і пранікаюць у памяшканне, выкарыстоўваецца кізельгур (дыятомавая зямля), дробныя крышталі якой шкодзяць яе пакровы, а таксама спецыяльныя прыманкі.

3.6. Мурашкі

Мурашкі жывуць калоніямі (сем'ямі) у складаных гнёздах, якія ўладкоўваюць у зямлі, пад карой пнёў і дрэў, пад камнямі, а таксама ў асяпляемых памяшканнях. Памер сям'і вызначаецца колькасцю самак (ад 1 да 200). За год мурашыная сям'я можа павялічыцца на 1–3 тыс. асобін. Мурашкам уласцівы палімарфізм, які выяўляеца ў наяўнасці сапраўдных (адкладаюць яйкі) і неполавасаспелых самак – так званых рабочых мурашак, колькасць якіх можа дасягаць 1 млн. асобін; пры гэтым да 10 % рабочых мурашак занята здабываннем ежы, астатнія даглядаюць за патомствам.

Мурашкі – насякомыя з поўным ператварэннем. Сінантропныя віды пры спрыяльных умовах могуць размнажацца на працягу ўсяго года. У ўмераным клімаце колькасць мурашак у зімовы час зніжаецца і дасягае максімуму ў ліпені – каstryчніку. У гэты час адбываеца натуральнае рассяленне мурашак у новыя месцы пасялення як унутры будынка, так і ў іншыя падземныя камунікацыі.

Найбольш распаўсюджаная з сінантропных відаў, асабліва ў каменных будынках буйных гарадоў, **фараонавая мурашка** (*Monomorium pharaonis*) – дробнае насякомае, рабочыя асобы памерам 1,7–2,5мм, жоўта-рыжаватага колеру, матка – амаль 5 см, жоўтага колеру, а самец амаль чорны. Сваёй назвой фараонава мурашка абавязана вялікаму натуралисту Карлу Ліннею. Апісваючы гэты від, ён лічыў, што менавіта гэтая шасціногая істота з'яўлялася адной з біблейскіх кар егіпецкіх.

Радзіма гэтага віду па розных звестках – Індыя, Егіпет і па апошніх – трапічная Амерыка. На тэрыторыі Еўропы (больш дакладна – з 1828 у Англіі), куды ён быў завезены каля 200 год таму і рассяліўся па ўсім свеце, не назіраеца нідзе, апрач будынкаў. Прыйдым найчасцей гэта сучасныя блочныя дамы з цэнтральным асяпленнем, у цёплы час года рассяляюцца ў грунце каля падмуркаў. У гарачым клімаце жывуць паблізу будынкаў (пад камнямі, кучамі смецця і т.п.). Працэс урбанізацыі стварыў надзвычай добрыя ўмовы для фараонавых мурашак.



Мал. 3.6.1. - а – агульны выгляд , б- фараонавы мураш з крышталікам цукру

У памяшканнях мурасыныя гнёзды часцей за ўсё знаходзяцца ў маладаступных месцах: у сценах за ашалёўкай, тынкоўкай, кафлянай пліткай, у перакрыццях паміж паверхамі, пад паркетам, лінолеўмам, за дзвярнымі скрынкамі, у электрычных выключальніках і корках, у месцах мацевання розных кранштэйнаў, пад падваконнікамі. Вядомыя выпадкі, калі мурасыныя гнёзды выяўлялі ў скрынках, валізах, у рукаятцы нажа, ўпакоўцы для лекаў, бялізне, паперах. У музеі сям'я фараонавых мурашак можа зрабіць жытло ў калекцыі тканін, кнігасховішчы ці любым іншым месцы, шкодзячы прадметам утварэннем ходаў і іншымі праявамі сваёй жыццяздейнасці.

Мурашкі сілкуюцца любымі арганічнымі рэчывамі, у пошуках ежы і вады яны перамяшчаюцца ланцужком па «сцежках». Дзе б ні было размешчана гняздо, мурашкі заўсёды знайдуць дарогу да ежы і назад. Іх нябачныя воку сцежкі, якія яны пазначаюць сваім пахам, пракладзеныя ўсюды і могуць дасягаць у даўжыню дзясяткаў, а то і сотняў метраў. Маленькі памер і моцныя сківіцы дазваляюць гэтым пранырлівым насякомым прабрацца ў любое месца. Не з'яўляюцца для іх перашкодай на шляху да здабычы ні поліэтыленавы пакет, ні дзверцы шафы, іх знаходзілі нават у бальніцах у хірургічных інструментах, кропельніцах і запячатаных ўпакоўках стэрыльных бінтоў. Усё, што можа быць крыніцай вугляводаў і тлушчуў можа стаць крыніцай харчавання, напрыклад, трупы насякомых, гызуноў, іх экскременты і г.д. Гэтыя насякомыя здольныя доўгі час – да восьмі месяцаў – абыходзіцца наогул без ежы.

Акрамя прамой шкоды запасам прадуктаў, у нашым выпадку – музейным калекцыям, фараонаў мураш лічыцца забруджвалінікам ежы і разносчык бактэрый і вірусаў, якія выклікаюць многія хваробы, у прыватнасці грозны поліяміэліт, стрэптакокавыя і стафілакокавая інфекцыі.

Барацьба з гэтым відам мурашак, як і з іншымі шкоднымі мурашамі, даволі складаная справа. Дабрацца да мурасыных гнёздаў не заўсёды магчыма, асабліва калі яны знаходзяцца ў поласцях бетонных сценаў. Калі гэта атрымалася, як кардынальная мера можа быць выкарыстаны кіпень. У іншым выпадку можна выкарыстаць інсектыцыды. З дапамогай атручаных прыманак звычайна можна атруціць толькі частку мурашак-фуражыраў, у той час, калі іншыя атрады будуць здабываць ежу ў іншай частцы будынка. Толькі тыя атрутныя сродкі, што будуць данесены да гнязда на корм, могуць выклікаць смерць маткі і патомства. Гэта тыя ж самыя хімічныя сродкі, якія выкарыстоўваюцца для барацьбы з тараканамі і іншымі відамі мурашак. Шляхі іх руху па сценах і мэблі апрацоўваюцца прэпаратамі тыпу "Ангара" ці "Тайга" (РФ), у склад якіх уваходзіць дыэтылтолуамід (ДЭТА) або дыметылфталат (ДМФ).

Лепшы сродак супраць дамовых мурашак – ДЭТА. Апрацоўку мурашыных "дарог" гэтым прэпаратам праводзяць двойчы з інтэрвалам у 3 – 4 дні, і звычайна мурашкі назаўсёды пакідаюць дом. Цікава, што ні карбофос, ні хларафос не дапамагаюць пазбавіцца ад мурашак. Для знішчэння мурашак прыдатныя і прынады з бурой або борнай кіслатой:

– Сухая прынада – сумесь роўных колькасцяў буры або борнай кіслаты і цукровага пяску, расцёртыя ў ступцы, яе рассыпаюць там, дзе поўзаюць гэтыя насякомыя;

– Вадкая прынада – 5 г буры або борнай кіслаты, 50 г цукру і 50 мл вады; ў гэты раствор дадаюць палову чайнай лыжкі мёду або варэння. Сумесь добра змешваюць і разліваюць па невялікіх сподках, якія расстаўляюць на мурашыных сцежках;

– Вадкая прынада з сталовай лыжкі вады, 4 гарбатных лыжак гліцэрыны, 1 чайнай лыжкі буры або борнай кіслаты, 2 чайных лыжак мёду і 3 сталовых лыжак цукровага пяску. Гэтую сумесь награваюць на слабым агні пры бесперапынным мяшанні да поўнага растварэння ўсіх яе кампанентаў. Прынада не псуецца на працягу некалькіх месяцаў.

Вось яшчэ адзін з найболыш простых рэцэптаў прыгатавання аналагічнай прынады: 1 ст. лыжка гарачай вады, 1 ст. лыжка мёда, 1,5 ст. лыжкі цукровага пяску, 1/3 ст. лыжкі буры і 2 ч. лыжкі гліцэрыны (3,5 % натрыю тетрабарату, 31,5 % вады, 38 % цукру, 7 % мёду, 20 % гліцэрыны). Усе кампаненты трэба змяшаць, растварыць на слабым агні, пераліць у бутэлочку і пакінуць яе адкрытай там, куды наведваюцца мурашкі. Аднак эффект ад гэтага сродку выявіцца не хутка, магчыма праз некалькі месяцаў.

Колькасць буры або борнай кіслаты ў гэтых рэцэптах павялічваць не варта, бо яд павінен забяспечыць гібель рабочых мурашак толькі пасля таго, як яны прынясць атручаную ежу ў гняздо і накормяць ёю ўсю сям'ю.

Замест буры можна выкарыстоўваць фтарыд натрыю NaF:

– 0,5 г фтарыду натрыю, 30 г цукровага пяску і 10 г мёда раствараюць у 70 мл вады; гэтую прынаду таксама разліваюць па невялікіх бутэлочках, якія расстаўляюць на мурашыных дарогах.

Кожныя 10 дзён прыманкі пажадана мяняць, бо яна траціць пывабнасць для насякомых. Наогул, фараонавыя мурашкі вельмі не любяць паходы пятрушкі і перцу, калі тыя раскладці на іх дарожках, а таксама не любяць паходу алею.

Шкода, якую прычыняюць сінантропныя віды мурашак, вызначаецца асаблівасцямі іх біялогіі. Яны пашкоджваюць харчовыя прадукты і іншыя аб'екты, напрыклад музейныя калекцыі (асабліва ў біялагічных, прыродазнаўчых і гістарычных музеях), драўляныя вырабы і пабудовы. Мурашкі віда *Monomorium destructor* могуць пашкоджваць электрычныя

кабелі, адзенне. У некоторых сіантропных відаў мурашак развіты атрутныя залозы, якія вылучаюць мурашынную кіслату. Часам гэтыя віды мурашак вельмі агрэсіўныя і нападаюць на спячых людзей.

Звычайныя ў нашых лясах буйныя (да 1,5 см) **мурашы-дрэваточцы** (*Camponotus herculeanus*) робяць гнёзды ў драўніне хвойных дрэваў (таксама помнікаў драўлянай архітэктуры), псуючы драўніну шматлікімі ходамі.



Мал. 3.6.2. - а,б. - *Camponotus herculeanus* на гістарычнай драўніне


Мураш-дрэваточац (*Camponotus herculeanus*) вельмі харектэрны для тайговай зоны. Гэта і найбольш буйны прадстаўнік з відаў еўрапейскіх мурашак: рабочыя яго дасягаюць у даўжыню 1,5 см, а самкі – 2 см. У прыродзе свае гнёзды гэтыя мурашкі робяць у драўніне хвовых альбо мёртвых елак, піхтаў або, радзей, хвой, а палююць на насякомых і збіраюць падзь у кроне дрэў. Часам гнязды ў розных дрэвах аб'яднаны ў калоніі, і тады ад дрэва да дрэва цягнуцца дарогі, часта падземныя. Мурашкамі-дрэваточцамі любяць ласавацца дзятлы, асабліва жаўна, якая прабівае часам велізарныя дуплы для таго, каб дабрацца да хадоў у цэнтры ствала. Хоць гэтыя мурашкі у прыродзе не шкодзяць здаровыя дрэвы, яны могуць прычыніцца шкоду, так як псуюць сваімі хадамі ўжо нарыхтаваную драўніну, а таксама гатовыя пабудовы.



Мал. 3.6.3. - Ходы *Camponotus herculeanus* у бервянне

3.7. Тараканы.

Найбольш распаўсюджаны **рыжы (прусак) (*Blatella germanica*)** і чорны (*Blatta orientalis*) тараканы.



Мал. 3.7.1 - Прусак
Blatella germanica



Мал. 3.7.2 - Аатэка на
канцы брушка самкі
прусака




Мал. 3.7.3 - Чорны таракан
Blatta orientalis

Гэтыя насякомыя, вядомыя як адны з самых непрыемных нашых суседзяў па жыллі. Тараканы – цеплялюбівыя і вільгацелюбівыя, вельмі рухомыя насякомыя, якія вядуць пераважна начны лад жыцця; днём хаваюцца. Тараканы з'яўляюцца аднымі з самых вынослівых насякомых. Некаторыя прусакі здольныя да месяца пражыць без ежы, а таксама затрымліваць дыханне на 45 хвілін і запавольваць сардэчны рытм. Шырока распаўсюджана меркаванне аб tym, што тараканы «наследуюць зямлю» пасля глабальнай ядзернай вайны. Сапраўды, тараканы маюць значна больш развітую здольнасць супраціўляцца радыяцыі, чым пазваночныя: смяротная доза выпраменявання для іх перавышае такую для людзей у 6–15 разоў. Аднак, яны ўсё ж не настолькі стойкія да радыяцыі, як, напрыклад, пладовыя мушки.

Нармальнымі ўмовамі для жыцця прусака (*Blatella germanica*) з'яўляюцца + 20 °C і некаторая вільготнасць. Пры тэмпературы ў 40 °C прусакі яшчэ здольныя да перамяшчэння. Жыццёвым тэмпературным мінімумам пруса з'яўляецца -50 °C. Між іншым, за адну секунду прусак можа 25 разоў мяняць кірунак руху. Гэтая здольнасць дазваляе лічыць іх самымі спрытнымі жывёламі.

У будынках тараканы любяць цёплыя месцы з доступам да вады. Асноўнай крыніцай харчавання для іх з'яўляюцца рэшткі і запасы ежы. У музейнай практицы шкодзяць паперу, пераплёты кніг, абутиак, чучалы і іншыя скуранныя прадметы. Таксама моцна псуюць знешні выгляд прадметаў і абсталявання экспрэментамі, коканамі, ліначнымі шкуркамі, у месцах рассялення тараканаў стаіць спецыфічны непрыемны пах. З'яўляюцца

актыўнымі разносчыкамі спораў цвілевых і дамавых грыбоў. Адносна здароўя чалавека – гэта небяспечныя пераносчыкі розных хваробатворных бактэрый і яек паразітычных чарвеi.



Мал. 3.7.4 - Сляды экспериментаў, ліначныя шкуркі рыжага таракана паміж старонак кнігі

Размнажаюцца тараканы палавым і партэнагенетычным шляхам. Сучасныя тараканы адкладаюць яйкі, абароненыя адмысловай капсулай аатэкай, якая выношаюцца самкай і тырчыць на канцы брушка. Ператварэнне няпоўнае, лічынак бяскрылых відаў цяжка адрозніць ад дарослых; развіваюцца ад некалькіх месяцаў (prus) да 4 гадоў (чорны таракан), ліняючы за гэты перыяд 5–8 разоў.

Таракан чорны (*Blatta orientalis*) больш буйны від па параўнанні з рыжым, 18-30 мм даўжынёй, з чорным або чарнавата-бурым, нібыта лакаваным целам. У самца надкрыллі крыхк карацей бrushка, а ў самкі яны кароткія, у выглядзе невялікіх чашуйчатых лопасцяў. Своесаблівы непрыемны пах, выдзяляемы гэтым насякомым, залежыць ад хутка выпараючыхся выдзяленняў асаблівых скурных залоз, якія знаходзяцца ў шостым сегменце бrushка. адзіма чорнага таракана дакладна не ўстаноўлена; род, да якога ён адносіцца, уключае трох відаў, распаўсюджаныя ў Афрыцы і Аўстраліі. У Еўропе з'явіўся не менш чым 300 гадоў таму назад, на Балканскім паўвостраве і ў Крыму можа жыць і на волі, хаваючыся днём у расколінах старых гліняных сцен і пад камяніямі па суседстве з жыллём. У пабудовах сустракаецца звычайна ў такіх жа месцах і сілкуеца такімі ж прадуктамі, як і прус, Вядзе начны лад жыцця. Лічынкі растуць вельмі павольна, і іх развіццё расцягваецца да 4 гадоў. Аднак самка таракана здольная за год адкладаці больш за два мільёны яек. Акрамя таго, прусак можа дзевяць дзён жыць без галавы.

Сінантропныя прусакі небяспечныя для чалавека не толькі тым, што яны псуюць і забруджаюць прадукты. Акрамя таго, яны разносяць розныя бактэрый і яйкі паразітычных чарвякоў. Бактэрый, якія выклікаюць дызентэрью і іншыя кішечныя захворванні чалавека, пераносяцца імі як на паверхні вусікаў і ног, так і ўнутры кішечнага канала, з якога выходзяць разам з экскрэментаі. У прамой кішцы чорнага тараکана выяўленыя яйкі власаглава і вастрыцы, а ў кішечніку прусака, акрамя гэтых паразітаў, яшчэ яйкі лентачніка шырокага. Наша нелюбоў да гэтых істотаў адбываецца ад пачуцця самазахавання. Даўно вядома, што гэтыя насякомыя выклікаюць алергію і астму. Зараз японскія навукоўцы даказалі, што яны выклікаюць рак. Бактэрый *Helicobacter pylori*, якая моцна падвышае рызыку ахворвання на рак страўніка, распаўсюджваецца з тараканавымі экскрэментаі. На думку навукоўцаў, калі ў вас у хаце ёсць прусы, то, хутчэй за ўсё, вы інфікаваныя гэтай бактэрый. Такіх людзей, як лічаць спецыялісты, больш за палову насельніцтва зямнога шара. Але сама па сабе гэтая бактэрый рак не выклікае, яна проста павялічвае магчымасць яго ўзникнення.

Зрэдку ў ацяпляемых памяшканнях прыжываецца яшчэ і завезены амерыканскі таракан, а таксама могуць разбягацца віды, якіх трymаюць у якасці хатных жывёл, напрыклад мадагаскарскі таракан. Па некаторых дадзеных, у ацяпляемых складскіх памяшканнях і падвалах Масквы ўжо налічваецца каля 30 відаў тарааканаў.

Змагацца з тараканамі можна не толькі аэразолямі, прыманкамі і гелямі. Спецыялісты дэзінсектары сцвярджаюць, што галоўны метад барацьбы з прусамі – адрэзаць ім шлях да вады. Трэба паправіць ўсе краны, на ноч насуха выціраць ракавіну, а зліў зачыняць коркам (у ванну і ўнітаз прусакі калі і залазяць, то тонуть). Кветкі трэба паліваць толькі раніцай і старанна зачыняць смеццевае вядро. Пры выкананні гэтых рэкамендацый верагоднасць таго, што прусакі будуть размнажацца ў памяшканні, практычна роўная нулю.



Мал. 3.7.5 - Сляды экскрэментаў прусака на кнізе

3.8. Мухі

Муха пакаёвая (*Musca domestica*) ужо не сустракаецца ў дзікай прыродзе, па-за паселішчаў і гарадоў. Касмапалітизм гэтай мухі лёгка тлумачыцца яе ўсёяднасцю. Сама муха харчуеца любой цвёрдай і вадкай ежай расліннага і жывёльнага паходжання. Яе лічынкі таксама ўсяедныя і паспяхова развіваюцца ў памыйніцах, адкідах, гноі, фекаліях і да т.п. У гэтага віду дзіўная хуткасць размнажэння. За адзін раз самка ў сярэднім адкладае каля 100–150 яек, але пры дастатковым харчаванні яйцекладкі паўтараюцца з інтэрвалам у 2–4 дні, так што яе агульная пладавітасць складае ў выніку 600, а ў краінах з гарачым кліматам 2000 і больш яек. Калі б лічынкі, кукалкі і самі мухі не гінулі, то патомства толькі адной самкі да канца лета магло быць перавысіць 5 трывльёнаў (5 000 000 000 000) асоб, альбо накрыла б Зямлю прыкладна ў 2000 слaeў.



Мал. 3.8.1 – Пакаёвая муха *Musca domestica*

Лічынкі пакаёвой мухі, як і іншых вышэйших мух, не маюць галавы. Яны разрэджаюць ежу, выпускаючы на яе стрававальныя сокі, такі спосаб трававання носіць назvu пазакішэнага. У выніку ўсяя калонія лічынак мух плавае ў разрэджаным напаўперавараным асяроддзі, якое пастаянна заглынаеца. У выніку ежа выкарыстоўваецца з дзіўнай эканоміяй. У адным літры конскага або каровінага гною або ў такой жа колькасці кухонных адкідаў можа адначасова развіцца ад 1000 да 1500 лічынак мух, а ў свінім гноі – да 4000.

Пакаёвыя мухі – небяспечныя распаўсюджвальнікі інфекцый. Кожная з іх, пабываўшы на фекаліях і адкідах, нясе на паверхні свайго цела каля 6 мільёнаў мікраарганізмаў і не меней 25–28 мільёнаў іх штук у кішэніку. А трэба адзначыць, што хваробатворныя бактэрый ў кішэніку мухі не

пераварваюцца і цалкам жыццяздольнымі вылучаюцца вонкі. На мухах былі выяўлены бацылы брушнога тыфу і паратыфу, дызентэрыя палачкі, халерны вібрыён, туберкулёзная палачка, сібірская язва, узбуджальнікі дыфтэрыі, а таксама яйкі глістоў і лентачных чарвей. Таму барацьба з пакаёвай мухай з'яўляецца важным звязком у агульной сістэме барацьбы з хваробамі чалавека.

Узалежнасці ад тэмпературы, развіццё мухі працягваецца ад 8 дзён у цёплым клімаце да 6 тыдняў калі прахалодна. Ў халодным клімаце з доўгімі зімамі можа зімаваць у выглядзе лічынак ці кукалак. Гіне пры тэмпературы ніжэй 0°C .

Ад месца развіцця звычайна далёка не адлятае, але адзінкавыя экзэмпляры могуць разляцецца ў радыусе да 20 км. Выдзяленні (засіды) муҳ псуюць вонкавы выгляд музейных прадметаў і абсталявання. А трупы муҳ, якія могуць скоплівацца увосень паміж ваконнымі рамамі, на падваконніках і ў вуглах фондасховішчаў, з'яўляюцца крыніцай харчавання для лічынак скораедаў, на іх могуць развівацца цвілевыя грыбы.



Мал. 3.8.2 - Засіды муҳ на графічным творы

Хімічная вайна з муhamі, асабліва ў музейных памяшканнях, аbsалютна бесперспектывная працэдура. Адзіная ацалелая пасля «масіраванай хімічнай атакі» муха адновіць зыходнае пагалоўе хутчэй, чым за месяц. І хутчэй за ўсё, гэтае новае пакаленне будзе больш устойлівым да ўжываемых інсектыцидаў. У музейных памяшканнях у першую чаргу неабходна папярэдзіць яе з'яўленне, залёт ў памяшканне, а таксама магчымасць харчавання і размнажэння на прылеглай тэрыторыі.

3.9. Кляшчы хатняга пылу і сенаеды

На дадзены момант ў пыле знойдзена каля 150 відаў кляшчоў. Іх называюць дэрматафагіднымі або пірагліфіднымі кляшчамі. Устаноўлена, што ў музеях канцэнтрацыя пылавых кляшчоў вышэй, чым дзе-небудзь, таму падчас паездак людзям з алергічнай рэакцыяй на пыл урачы раяць за лепшае праводзіць паменш часу ў музеях.

Кляшчы хатняга пылу – гэта сінантропныя віды, якія насяляюць жытло і іншыя памяшканні людзей. Памер кляшчоў вагаецца ад 0,1 да 0,5 мм. Шырока распаўсюджаны па ўсім зямным шары, існуе каля 200 відаў. Нармальны цыкл іх развіцця складае каля 65–80 дзён, самка за адзін раз адкладае прыкладна 60 яек. Ідеальным жыццёвым асяроддзем з'яўляецца памяшканне з тэмпературай 18–25 °C. Нават у сухім клімаце пылавыя кляшчы выжываюць і лёгка размнажаюцца ў пасцельных прыналежнасцях (асабліва ў падушках) з-за вільготнасці ад чалавечага цела на працягу некалькіх гадзін дыхання і паценні.

Кляшчы хатняга пылу – адна з самых частых прычын астмы. Гэтыя павукападобныя жывуць у мэблі, матрацах, дыванах, пакрывалах, падушках, абутку, пад плінтусамі і г. д. Сілкуюцца змярцвелымі часцінкамі скуры, якія чалавек губляе штогод у колькасці 350–400 г. Самі кляшчы пакідаюць пасля сябе фекаліі, якія змяшчаюць стрававальныя энзімы, спрыяючыя разбурэнню клетак чалавечай скуры, якой сілкуюцца гэтыя стварэнні і могуць выклікаць моцныя алергічныя рэакцыі ў некоторых людзей – так называемую кleşчавую сенсіблізацыю, што праяўляецца ў выглядзе прыступаў бранхіяльнай астмы, атапічнага дэрматыту, алергічнага рыніту і каньюктывіту. Пакровы целаў пылавых кляшчоў, пабудаваныя з хітыну, як і рэшткі міцэллю і споры грыбоў у той жа масе пылу, таксама з'яўляюцца алергенамі. Пылавымі кляшчамі харчуюцца іншыя драпежныя кleşчыкі, а таксама сенаеды, якіх пры жаданні можна пабачыць няўзброеным вокам.



Мал. 3.9.1 – Пылавыя кляшчы



Мал. 3.9.2 – Пыльная вош

Акрамя кляшчоў ў жылых дамах, бібліятэках і музейных памяшканнях звычайнымі насельнікамі з'яўляюцца сенаеды. Адны з іх жывуць у гаршках з квекткамі і харчуюцца расліннымі рэшткамі, іншыя ж засяляюць кніжныя шафы, гербарыі, энтамалагічныя калекцыі і ў гэтых выпадках могуць шкодзіць музейныя экспанаты.

Да такіх відаў адносіцца так называемая **кніжная вош** (*Liposcelis divinatorius*) – вельмі дробны сенаед, даўжынёй каля 1 мм, бледна-бурага ці амаль белага колеру, абсолютна пазбаўлены крылаў, вочы рудыментарныя. Кніжная вош распаўсюджана амаль па ўсім свеце. У прыродзе жыве ў птушыных гнёздах і норах грызуноў, у антрапагенных экасістэмах засяляе старыя паперы і кнігі, а таксама гербарыі і калекцыі насякомых. У некаторых выпадках наносіць ім значныя пашкоджанні. Кніжная вош корміцца арганічнымі рэшткамі, мікраарганізмамі, такімі як бактэрыі, дрожджы і цвілевыя грыбы, якія развіваюцца ў вільготным асяроддзі. Яны не ворагі, у прыватнасці паперы, але яны могуць быць небяспечныя для кніг або іншых дакументаў, таму што яны сілкуюцца kleямі, арганічнымі злучэннямі і цвіллю, якія яны знаходзяць на дакументах, што захоўваюцца ў занадта вільготных умовах. Аптымальная ўмовы для кніжнай вошы з'яўляюцца тэмпература ад 25 °C да 30 °C і вільготнасць вышэй 75 %. Пры вільготнасці ніжэй за 35 %, яна не можа выжыць. Самкам гэтага віду не патрэбныя самцы, яны размнажаюцца партенагенезам. Падчас свайго жыцця яна будзе адкладае каля 200 яек. Як правіла, яны адкладаюцца па-асобку, з хуткасцю ад 1 да 3 у дзень. Скапленні кніжнай вошы выдаюць слабы цікаючы гук.

Пыльная вош ці **дамовы сенаед** (*Trogium pulsatorium*) крыху буйнейшыя (да 2 мм), адрозніваецца ад кніжнай вошы tym, што ёсьць зачатачныя крылы. Ён светлага колеру, прычым на верхнім баку брушка чырванаватыя плямы ўтвараюць прадольныя палоскі. Жыве ў тых жа ўмовах, як і кніжная вош, можа сустракацца ў пыльных вуглах пакояў.



Мал. 3.9.3 – Кніжная вош
(*Liposcelis divinatorius*)



Мал. 3.9.4 – Дамовы сенаед
(*Trogium pulsatorium*)

4. Грыбы і іншыя мікраарганізмы ў біяпашкоджанні аб'ектаў матэрыяльнай спадчыны

У нашай кліматычнай зоне галоўная роля ў працэсах біяпашкоджання належыць грыбам. Само ўзнікненне праблемы захавання матэрыяліных каштоўнасцей звязана са спецыфічнай асаблівасцю арганізмаў, у тым ліку грыбоў, засяляць даступную экалагічную прастору. Зараз вядома да 1000 відаў грыбоў, якія здольныя разбураць розныя матэрыялы. Большасць з нас пад тэрмінам “грыб” разумее пладовыя целы гэтых арганізмаў, якія мы збіраем ці назіраем у прыродзе, альбо набываєм у краме, якія звычайна складаюцца з ножкі і шляпкі. На самой справе грыбы гэта вельмі вялікая разнамаітасць царства арганізмаў (Mycota), якія маюць прыкметы як раслінаў (характар росту, нерухомасць, аднак не здольныя да фотасінтэзу), так і жывелаў (клетачныя сценкі ўтрымліваюць хіцін, як пакровы насякомых, з'яўляюцца сапратрофамі ці паразітамі). Таксама зараз выдзяляеца група умоўна патагенных грыбоў, якія могуць выкліаць мікозы, але развіваюцца і захоўваюцца ў знешнім асяроддзі. З прычыны такой лабільнасці іх яшчэ называюць апартуністычнымі грыбамі.

У грыбоў (як і у раслін і жывелаў) выдзяляюць вегетатыўныя органы (падтрыманне жыццяжжя насці) і генератыўныя (прызначаныя для размнажэння). У грыбоў вегетатыўнае цела называецца міцэліем і складаецца з масы тонкіх разналінаваных ніцепадобных гіфаў, якія маюць таўшчыню ад палутара да 10 мкм. Група мікрасакірчальных грыбоў, якія стравілі гіфальную будову і складаюцца з паасобных клетак называецца дрожджы, аднак некаторыя міцэліяльныя грыбы могуць пераходзіць у дражджавую форму і нааждварот. Міцэлій усіх грыбоў падобны па будове, пры гэтым можа быць бескаляровым ці афарбаваным, субстратным (распаўсюджваецца ўглыб матэрыяла) ці паверхневым (сцелецца звонку). У большасці грыбоў гіфы маюць перагародкі – септы, якія іх раздзяляюць на асобныя аддзелы, але некаторыя грыбы септ не маюць. Размнажэнне грыбоў адбываецца пераважна з дапамогай спораў. Менавіта па памерах генератыўных органаў, якія прадукуюць споры, прынята ўмоўнае раздзяленне грыбоў-агентаў біяпашкоджанняў на 2 вялікія групы – мікраміцэты і макраміцэты. У першую групу ўваходзяць віды міцэліяльных грыбоў, якія ўтвараюць не надта бачныя няўзброеным вокам органы размнажэння (мікрасакірчныя структуры), а ў другую – наадварот, віды з добра бачнымі пладовымя целамі, тыя што прынята называць тэрмінам “грыбы”. Менавіта мікрасакірчныя міцэліяльныя грыбы (мікраміцэты) сустракаюцца паўсюдна, проста з-за памераў на іх асабліва ніхто не зважае. Асноўнай нішай іх пастаяннага “пражывання” з'яўляецца глеба. Гэта сістэматычна даволі разнародная група грыбоў, якая мае падобную вегетатыўную будову, але з вельмі рознымі формамі

размнажэння. Усе грыбы могуць размнажацца вегетатыўным, бесполым і палавым шляхам. Споры грыбоў дзеляцца на эндаспоры (утвараюцца ўнутры спарангіяу (сумак)) і экзаспоры, якія размяшчаюцца на міцэліі.

Пры вегетатыўным размнажэнні любая частка міцэлія дае пачатак новаму арганізму, да форм вегетатыўнага размнажэння адносяць утварэнне хламідаспор (клетак з тоўстай абалонкай) і фрагментацыя гіф на частыя перагародкі з утварэннем авальных ці цыліндрычных аідый. Бесполае размнажэнне грыбоў адбываецца пры дапамозе спор, з'яўленне якіх не звязана з папярэднім зліяннем клетак і аб'яднаннем ядзер. У адных відаў яны развіваюцца ў спецыяльных спарангіях (спарангіаспоры), у іншых – на спецыялізаваных гіфах міцэлія (канідыяносцах) і называюцца канідыямі. Канідыяносцы могуць быць аб'яднаны ў агрэгацыі, напрыклад пікніды паўзамкнутай структуры. Канідыі звычайна афарбаваныя ў розны колер, што і абумоўлівае колер калоніі. Могуць быць 1, 2-х і шматклетачнымі з наяўнасцю розных перагародак. Па форме таксама розныя: акруглыя, падобныя на лімон, серп, зорку і г. д. Паверхня бывае гладкая, але часцей нероўная, з вырастамі альбо варстнкамі.

4.1.Грыбы цвілевыя

З пылам іх споры і фрагменты міцэлія глебавых мікраміцетаў пералітаюць куды заўгодна, дзе пры наяўнасці адпаведных умоў пачынаюць развівацца, разросшыся гіфы утвараюць бачныя калоніі, на якіх вельмі хутка з'яўляюцца органы спаранашэння і ізноў рассяюцца споры. Менавіта бачныя рознакаліровыя налеты з міцэлія (і спораў) мікраміцетаў называюцца цвіллю (плесняй). Яны могуць быць яркімі, цемнымі, а разам з тым і амаль непрыкметнымі, падобнымі на пыл. І назіраем мы цвіль пастаянна на абсолютна розных матэрыялах. Прычым у некаторыя віды пры спрыяльных умовах могуць адначасова каланізаваць і дрэва, і метал, і іншыя матэрыялы.



Мал. 4.1.1 – Калоніі цвілевых грыбоў на элементах аргана сабора Сафіі Полацкай


Менавіта з цвілевымі грыбамі часцей за ўсе сутыкаюцца музейныя работнікі. Гэтая група грыбоў надзвычай небяспечная нават ў звычайных музейных умовах, як сховішчаў, так і экспазіцыйных памяшканняў. Сярод іх у некоторых відаў сустракаюцца штаммы, здольныя нават інактывіраваць і разбураць многія анатысептычныя сродкі.




Мал. 4.1.2 – Плямы цвілі на жывапісе



Мал. 4.1.3 – Плямы цвілі на скуры, тканіне і папяровай літаграфії



Мал. 4.1.4 – Плямы цвілі на драўніне і картоне



Мал. 4.1.5 – Плямы цвілі на пісанцы, кераміцы і каліяровыс метале

Большасць цвілевых грыбоў размнажаецца бесполым шляхам. Аднак у некоторых выпадках можа назірацца палавы працэс для абмену генетычнымі структурамі, што дазваляе лепш прыстасоўвацца да неблагапрыемных ці хутка зменьваемых фактараў зневядзячага асяроддзя. Палавое размнажэнне адбываецца пры дапамозе спор, якія знаходзяцца ў спецыяльных сумках – асках з папярэднім зліяннем клетак і аб'яднаннем ядраў. Аскі могуць знаходзіцца ў трох тыпах пладовых целаў: клейстатэцыях (замкнутых), перытэцыях (напаўзамкнутых) і апатэцыях (адкрытых пладовых целах).

Пачатак цвілевага паражэння часцей за ўсе звязаны з праастаннем асобных канідый. Кароткачасовыя цыклы бесполага размнажэння вельмі хутка прыводзяць да массавага з'яўлення новых спор і інтэнсіўнай каланізацыі аб'екта (субстрата). Споры, што ўтварыліся палавым шляхам, якраз забяспечваюць захаванне віда пры неблагапрыемных умовах і спрыяюць прыстасаванню да новых умоў існавання. Споры многіх грыбоў пакрыты плотнымі абалонкамі, гэта дазваляе ім захоўваць жыццяздольнасць доўгі час пры экстремальных умовах.

Традыцыйная ідэнтыфікацыя міцэліяльных грыбоў заснаваная на супастаўленні макрасакапічных і мікрасакапічных прыкмет ізаляваных з аб'екта і выдзеленых у чыстую культуру штамаў з раней апісанымі прыкметамі вядомых відаў. Аднак далека не заўседы важна праводзіць вызначэнне да віда. Часта бывае дастаткова з'арыентавацца да вызначэння родавай прыналежнасці. На практыцы ідэнтыфікацыя заснавана ў асноўным на марфалагічных прыкметах канідывіяльнага спаранашэння, якія у цвілевых грыбоў надзвычай разнастайныя. Для вызначэння таксанамічнай прыналежнасці выкарыстоўваюцца спецыялізаваныя атласы і вызначальнікі, якія ілюструюць асноўныя марфалагічныя прыкметы найбольш распаўсюджаных грыбоў у некоторых экатопах, напрыклад, архівы, прамысловыя матэрыялы і г.д. Звычайна гэтым займаюцца вузкія спецыялісты, але для агульнага азнаямлення ніжэй прыведзены асноўныя прыкметы мікраміцетаў, якія часцей за іншых сустракаюцца ў якасці агентаў біяпашкоджання на музейных предметах, а таксама з некоторых іх прадстаўнікамі.

Віды ўсіх жывых арганізмаў называюцца адпаведна бінарнай наменклатуры, двумя лацінскімі словамі, першае з якіх адпавядае роду, а другое – віду. У навуковай літаратуры назвы родаў і відаў звычайна не перакладаюцца і вымаўляюцца на латыні. Калі вы сустракаеце слова “шэрэя, чорная, жоўтая цвіль” альбо “грыбок”, альбо пераклад відавой назвы “Аспергіл чорны”, то ставіцца да гэтай кропкі інфармацыі, асабліва калі яна з Інтэрнэта, патрэбна са значнай долей крытыкі, альбо нават адмоўна.

Спецыялісты такую тэрміналогію не выкарыстоўваюць.

Табліца 1 – Асноўныя марфалагічныя прыкметы родаў грыбоў

<i>Alternaria</i>		<i>Aspergillus</i>	
Канідай ў легка распадаючыхся ланцужках, бутэлькападобная з выцягнутай каля вяршыні шыўкай		Канідыяносцы маюць апікальнае расшырэнне булаваподобнай ці шарападобнай формы	
<i>Chaetomium</i>		<i>Cladosporium</i>	
На міцэліі маюцца перытэцы і эліптычныя ці авальныя формы, пакрыты шчацінкамі		Канідай ў разгалінаваных ланцужках, цыліндрычныя, эліпсоідныя, лімонападобныя	
<i>Fusarium</i>		<i>Penicillium</i>	
Мікраканідай ў несанпраўдных галоўках, макраканідай серпападобны з множствам перагародак		Канідыяносцы утвараюць шматярусыны пэндзлік, сіметрычныя альбо несіметрычныя	
<i>Stachybotrys</i>		<i>Ulocladium</i>	
Канідыяносцы з цыліндрычнымі фіялідамі, з канідайсі авальныя формы		Канідай чэмні-карычневыя, яйкападобныя, эліпсарападобныя, з перагародкамі	
<i>Verticillium</i>		<i>Trichoderma</i>	
Канідыяносцы з рэзка выражанай цэнтральнай восьсю, канідай на адгалінаваннях, звужаных на верхнім канцы		Канідыяносцы разгалінаваныя, супраціўныя, фіяліды мутуючыя, каніды аднаклетковыя	

Найбольш часта у музейных памяшканнях выклікаюць праблемы грыбы з родаў аспергіл (Aspergillus) і пеніцыл (Penicillium). Гэта надзвычай шырока распаўсюджаныя грыбы, у большасці з невысокім харчовымі патрабаваннямі (алігафагі) і звычайна хуткім ростам. Акрамя таго, многія здольныя расці ва ўмовах павышанай сухасці (ксерафілы).

Грыбы з рода аспергіл (Aspergillus) утвараюць налеты рознага колеру, часцей блакітна-зяленыя. Большасць з відаў сапрафіты (сустракаем на прадуктах, драўніне, шпалерах, скуры і г.д. Але сустракаюцца і паразіты жывел і чалавека, а таксама ўмоўныя патагены. Міцэлій аспергілаў можа быць і субстратным і паверхневым, нават паветраным. Большасць бачных цвілевх налетаў аспергілаў складаецца з масы адыходзячых ад міцэлія канідышыносцаў са спорамі. Верхняя частка канідышыносца аспергілаў надзымутая, як пузыр, можа быць крыйху рознай формы, на ім месцяцца фіяліды, а ўжо з іх выходзяць ланцужкамі аднаклетковыя каніды (споры). Саспелыя каніды маюць вызначаную форму і афарбоўку, у большасці ыдаў становяцца шыпаватымі. Менавіта афарбоўка масы канідый звычайна і надае колер цвілевай калоніі. Пераклад слова “аспергіл” гучыць як “калматая галава”. Пры дапамозе канідый (бесполым шляхам) размнажаецца большасць аспергілаў, але можа сустракацца і сумчатае, т.е. палавое спаранашэнне. У такіх калоніях назіраюцца бачныя вокам маленькія шарыкі – клейстатэцыі, часцей жаўтлявага колеру. Праўда, на клейстатэцыі падобны і ўтварэнні пад назвой склероцыі, якія ўтвараюцца са скапленняў гіф у многіх відаў з груп A. candidus, A. niger, A. flavus и A. ochraceus.

Прадстаўнікі групы A. niger з'яўляюцца касмапалітамі. Развіваюцца на драўніне, баваўняных, папяровых матэрывалях, скуры і іншых матэрывалях, багатых бялкамі. Калоніі карычневыя, шакаладныя, чорныя. Усе віды вылучаюцца шырокай біяхімічнай актыўнасцю: выпрацоўваюць розныя ферменты (амілалітычныя, пратэіназы, пекціназу, ліпазу, глюкааксідазу, разбураючыя рог, хіцін і г.д.). У біяхімічнай вытворчасці шырокае выкарыстанне атрымала здольнасць штаммаў A. niger і інш. Відаў групы да ўтварэння лімоннай, шчаўевай, глюконавай, фумаравай кіслотаў. Аднак, многія штаммы A. niger, выдзеленыя з плеснявельных кармоў, аказаліся для жывел таксічнымі. Вядомыя выпадкі отамікозаў, легачных аспергілезаў, бронхапнеўманіі, міцэтом канечнасцей, якія прычыніў A. niger.



Мал. 4.1.6. – Канідышыносцы Aspergillus niger пад мікраскопам і грыб на драўніне з нанесеным біявогнеахоўным саставам

Пры правядзенні мікалагічных абследаванняў гэты грыб часта выдзяляецца як з рухомых помнікаў, так і з унутраных сцен архітэктурных

помнікаў і музейных будынкаў, асабліва ў летні перыяд, вельмі часта ў месцах, дзе прысутнічаюць жывелы.

Не менш значную ролю маюць грыбы групы *A. flavus*-*oryzae*, для іх харктэрна жаўтавата-зяленая афарбоўка калоній. Сустракаюцца ў глебе і на драўніне, раслінных рэштках, кармах, харчовых прадуктах, алеях, пласмасах і інш. *A. flavus*, напрыклад, мода расці нават на воску і парафіне. Віды гэтай групы прадукуюць амілазу, пратэіназы, ліпазы, пекціназы (пектазу і пратапекціназу), цэлюлазу і інш.

Гупа *A. fumigatus*. самая тэрмафільная з аспергілаў, аднайменны від часта становіцца прычынай цяжкіх захворванняў жывелаў і чалавека. Менавіта ен асноўны паразіт хатніх і дзікіх птушак, у якіх паражает дыхальныя шляхі. У людзей выклікае легачны аспергіллез, хранічную эмфізemu легкіх і алергіі з сімптомамі ангіны, але найчасцей бывае прычынай цяжкіх отамікозаў. Від *A. fumigatus*, які пастаянна выдзяляецца з папяровых экспанатаў, утворае таксін, аказваючы гемалітычнае і антыгеннае уздзейнне, для яго харктэрны 2 тыпы калоній: пухнатыя са слабым канідышальным спаранашэннем і блакітна-шэрым адценнем і плотныя аксаміцістыя з міцэліем у субстракце і актыўным спаранашэннем, ад чаго маюць яркую блакітна-зяленую афарбоўку.




Мал. 4.1. 7.– Харктэрныя культуральныя і марфалагічныя прыкметы
Aspergillus fumigatus

Цемна-зяленыя аксаміцістыя калоніі *A. nidulans* з аднайменнай групы часта выяўляюцца на матэрыйлах расліннага паходжання. Выдзяляеца з тканак жывел і чалавека, дзе развіваеца у асноўным у легкіх і паветраных мяшках куранят, легкіх коней, вушных праходах жывел і чалавека.


У многіх відаў групы *A. versicolor* харктэрныя вузкарастучыя, выпуклыя, плотныя калоніі жаўтавата-зяленых ці сіняватых адценняў у канідышлайной зоне, часта з ружовымі танамі ў зоне міцэліяльнага росту. З тыльнага боку калоніі бываюць ярка-чырвоныя, вішнева-чырвоныя. Такога ж колеру пігмент выдзяляеца ў асяроддзе вакол калоній. Найболш распаўсюджаныя віды *A. versicolor* і *A. sydowii*. Выдзяляеца з розных матэрыйлаў, псуючы выгляд афарбаванымі плямамі. У розных музеях

выдзяляўся з твораў станковага і манументальнага жывапісу. У бібліятэках, дзе 80% пашкоджанняў пераплетаў кніг (дерманцін, каленкор, скура) выклікае аспергіламі, ен самы часта сустракаемы. Да таго ж, праяўляе ўстойлівасць да большасці антысептыкаў.


Сярод іншых, выдзеленых з музейных предметаў грыбоў, можна упамянуть наступныя



Мал. 4.1.8. – *Aspergillus sclerotiorum* Huber



Мал. 4.1.9. – *Aspergillus proliferans* Smith



Мал. 4.1.10 – *Aspergillus ornatus* Samson & W.Gams

Шырокая экалагічная амплітуда грыбоў гэтага рода дае магчымасць для развіцця тых ці іншых відаў пры разлічных умовах акружаючага асяроддзя. Напрыклад, вядома, што большасць грыбоў, у тым ліку аспергілаў, актыўна растуць на арганічных матэрыялах пры нізкіх значэннях pH. Аднак, некаторыя з іх, напр. *A. clavatus*, не толькі здольныя пераносіць моцнае падшчалочванне асяроддзя, але і самі яго выклікаюць. Акрамя гэтага, многім відам уласцівы ксератыфізм (асабліва з групы *A. glaucus* (*A. repens*, *A. ruber*, *A. amstelodami*) і з групы *A. ustus*.

Грыбы рода *Penicillium* адрозніваюцца большай прыязнасцю да вільгаці і менш тэрмафільныя, чым прадстаўнікі рода *Aspergillus*. Аднак таксама могуць расці на любых субстратах, праўда, не могуць канкурыраваць з цемнаафарбаванымі мікраміцэтамі.

На музейных і архіўных аб'ектах на папяровай аснове вельмі часта сустракаецца *Penicillium chrysogenum*. Грыб вызначаецца хуткім ростам сіне-зеленаватых калоній з залаціста-жоўтым эксадатам (кропелькі на паверхні калоніі), якія маюць тако га ж залаціста-жоўтага колеру зваротны бок і прадукуемы ў асяроддзе пігмент.



Мал. 4.1.11. – Ідэнтыфікацыйныя прыкметы *Penicillium chrysogenum*


Таксама шырока распаўсюджаны на музейных аб'ектах і іншыя міцэліяльныя грыбы, такія як прадстаўнікі рода трыхадэрма *Trichoderma*, якія ўтвараюць белыя, жоўтыя, але часцей зяленыя і цемна-зяленыя калоніі, сустракаюцца звычайна на цэлюлозаўтрымліваючых матэрыялах, прычым асабліва часта на закісленых, pH 3,7-5,2. Гэта *Trichoderma viride*, *T. lignorum*, *T.koningii*.

Грыбы аднаго віду з рода *Verticillium*, у якім есьць паразіты раслін і сапратрофы, могуць быць выяўлены на абчалютна розных субстратах. Напрыклад, *Verticillium lateritium*, які мае цагляна-чырвоныя калоніі з белым краем, часта сустракаецца на гіпсакартоне, штукатурцы, кераміцы, драўляных паверхнях.

Прадстаўнікі рода (Aureobasidium), сярод якіх найболш распаўсюджаны *Aureobasidium pullulans* маюць слаба развіты міцэлій, адразу бескаляровы, потым цёмны, ад якога адпачкоўваюцца аднаклеткавыя авальгныя канідлы. Грыб сустракаецца паўсюдна на добра асветленых паверхнях помнікаў драўлянай архітэктуры, прычым на драўніне в біявогнеахоўнай апрацоўкай сажысты налет грыба больш яркі і прыкметны.




Мал. 4.1.12. – Колонии *Aureobasidium pullulans*




Мал. 4.1.13. – Калонії *Aureobasidium pullulans* на помніках архітектури

Грыбы з рода *Alternaria* – глебавыя цемнаафарбаваныя міраміцты, якія ў глебе выконваюць функцыю разлажэння і мінералізацыі раслінных рэшткаў, некаторыя фітапатагены. Некаторыя часта выдзяляюцца з аб’ектаў матэрыяльнай культуры (*Alternaria alternata*, *A. tenuis*, *A. tenuissima*, *A. oleracea*).




Мал. 4.1.14. – *Alternaria alternata*




Мал. 4.1.15. – *Alternaria oleracea*

Даволі часта на музейных аб'ектах з групы цемнаафарбаваных мікраміцэтаў сустракаюцаа прадстаўнікі родаў *Stachybotrys*, *Cladosporium*, *Macrosporium*, *Stemphillium*.



Мал. 4.1.16. – *Cladosporium*, *Macrosporium*, *Stachybotrys*

Род *Paecilomyces* на архітэктурных помніках і музейных предметах часцей прадстаўлены *Paecilomyces variotii* з калоніямі рыжага колеру, зредку на апрацаванай драўніне сустракаецца бледна-ліловы *Paecilomyces marquandii*.



Мал. 4.1.17.– *Paecilomyces marquandii*

4.2. Грыбы дрэваразбуральныя

Драўніна і некаторыя іншыя матэрыялы, такія як чарот, салома, лён і бавоўна – гэта арганічныя матэрыялы, асноўным складнікам якіх з'яўляецца цэлюлоза (поліцукрыд). Салома і чарот ўтрымліваюць 36–57 % цэлюлозы, драўніна – 41–56 %, а раслінныя валокны каля 91 %. Распад драўніны, выкліканы грыбамі, апісваецца як гніенне. Гэта біяхімічны працэс, пры якім адбываюцца колькасныя змены ў складзе драўніны, ажно да поўнага разбурэння клетковых сценак. Цэлюлоза распадаецца пад уздзейннем целлюлалітычных грыбоў спачатку да глюкозы, а затым да вады і дыяксіду вугляроду. Зараз адрозніваюцца 4 тыпы гнілі, а менавіта: бурая, белая, каразійная (змешаная, ці белая ямчатая) і шэрая (або мяккая). У выпадку бурай гнілі разбураецца ў першую чаргу цэлюлоза, тады як іншы асноўны элемент драўніны – лігнін, застаецца практычна некранутым. Знікненне цэлюлозы і іншых вуглевадародаў прыводзіць да таго, што сценкі клетак трэскаюцца, драўніна дэфармуецца і распадаецца на прызматычныя фрагменты, а ў канчатковай фазе становіцца бурай і рассыпаецца пры расціранні пальцамі ў парашок. У выпадку белай гнілі драўніна становіцца святлай, чым здаровая, а да распаду схільныя практычна ўсе яе элементы. Светлая афарбоўка драўніны тлумачыцца тым, што доля цэлюлозы ў драўніне звычайна вялікая, і пры раўнамерным раскладанні абодвух складнікаў на канчатковых стадыях распаду застаецца больш светлай цэлюлозы. У выпадку змешанай гнілі ствараюцца фрагменты (ямкі, кішэнікі) запоўненныя чыстай цэлюлозай. Шэрая (мяккая) гніль выклікаецца прадстаўнікамі *Ascomycotina* і плесневых грыбоў ва ўмовах моцнага пераўвільгатнення драўніны.

Бурую гніль у першую чаргу выклікаюць дамавыя грыбы. Гэта актыўныя дэструктары драўніны, якія могуць пераходзіць з заражаных драўляных канструкцый будынкаў ці абсталявання на рамы карцін, дошкі абразоў, кнігі, тканины, мэблі. У 90 % выпадкаў у музейных будынках сустракаюцца сапраўдныя, плеўкавы і белы дамавыя грыбы, якія выклікаюць актыўную бурую прызматычную гніль драўніны. Выяўляюцца яны ў выглядзе шчыльных і ватападобных плевак, цяжко, шнуроў. Пашкоджаныя прадметы цымнеюць і разбураюцца.

Неафарбаваная драўляная скульптура, якая экспануецца на адкрытым паветры, і малыя архітэкурныя формы часта пакутуюць і ад прадстаўнікоў грыбоў белай гнілі. Гэты выгляд пашкоджання выяўляецца ў выглядзе парэпання драўніны ўздоўж штогадовых кольцаў і ў змене колеру драўніны да срабрыста-шэрага.



Мал. 4.2.1 – Разбурэнне драўніны па тыпу белай гнілі (зверху) і бурай (знізу)

Разбурэнне драўляных архітэктурных і гістарычных помнікаў па тыпу шэрай (мяккай) гнілі ў чыстым выглядзе назіралася даволі рэдка: гэта такія выпадкі, як разбурэнне драўніны гістарычных будынкаў у Антарктыдзе і археалагічнай драўніны старажытных пахаванняў, дзе пры адсутнасці дастатковай колькасці вільгаці працэс працякаў на працягу тысячагоддзяў.

У звычайных умовах асноўным фактарам развіцця грыбоў у драўніне будынкаў з'яўляецца яго ўвільгатненне вышэй за 18 %.

Прычынай заражэння з'яўляюцца споры і фрагменты элементаў грыбоў, такія, як абрывкі міцэлія, пладовых цел і шнуроў. Споры і фрагменты міцэлія практична заўсёды знаходзяцца ў паветры.



4.2.2 - Біядэструкцыя драўніны пад уздзеяннем грыбоў бурай гнілі

Найбольш падрабязна неабходна ведаць біялогію 2-х відаў дамавых грыбоў, якія найчасцей сустракаюцца ў музейных будынках і праявы іх жыцця дзейнасці.

Serpula lacrymans

Да пачатку спаранашэння грыб можна выявіць па хараектэрнаму маладому ватападобнаму міцэллю і пладowych целах (ружова-ліловыі, зредку з легкім жоўтым ці крэмавым адценнем), якія легка спадаюцца пры контакце. У гэтым выпадку на драўніне прысутнічаюць асобныя пабурэўшыя фрагменты. Зредку можна назіраць выдзяленне грыбам кропель метабалічнай вады.



Мал. 4.2.2. – Малады міцэлій *Serpula lacrymans* паміж бярвенаў, пладовае цела без спаранашэння; каплі метабалічнай вады

Пладовыя целы можна выявіць як знутры, так і звонку будынкаш (звычайна гэта ніжнія паверхі і скляпенні), на глебе, цаглянай кладцы, печах, тынкоўцы і г.д. Форма пладовых целаў залежыць ад места ўтварэння: на гарызантальных паверхнях распрастэртая, на вертыкальных кансолевідная.



Мал. 4.2.3. – Базідыомы *Serpula lacrymans*: кансолевідная; распрастэртая на і пад паверхняю субстрата форма

Пладовыя целы *S. lacrymans* часта ўтвараюцца ў цяжкадаступных месцах. У гэтым выпадку аб іх прысутнасці сведчаць масы карычнева (ад залацістага да бурага адцення) пылу на дошках падлогі, бярвенах сценаў, каля драўляных подыумаў для экспанатаў, шчылін каля зрубаў печаў і г. д.). На апрацаваных з паверхні біявогнеахоўнымі сродкамі зрубах помнікаў архітэктуры пладовыя целы часта ўтвараюцца ўнутры бярвенаў і прысутнасць грыба праяўляецца толькі высипаннем бурага пылу на вонкавыя паверхні бярвенаў і падлогу. Аднак падобная з'ява назіраецца на хімічна апрацаванай драўніне. У гэтым выпадку неабходна пылавыя часцінкі прааналізуваць пад мікраскопам, споры дамавога грыба маюць

характэрны выгляд: злегку серпавідна скрыўленыя і з бліскучымі ўключэннямі тлушчу.



Мал. 4.2.4. – Буры споравы налет, буры салявы надет, споры грыба

Выяўленне грыба на стадыі шнуроў і пленак вельмі моцна абцяжарвае задачу па выдаленні ачага біяпашкоджання. Наяўнасць шнуроў і пленак азначае, што пашкоджаная драўніна ўжо значна дэструктуравана, хутчэй за ўсе патрабуе замены, што складана ў выніку пашкоджання ніжніх нясучых канструкцый гістарычных будынкаў. Шнуры *S. lacrymans* заўседы легка аддзяляюцца ад драўніны, маюць характэрнае жылкованне і звычайна афарбаваны ў светла-жоўты колер і служаць для распаўсюджання на суседніч драўляныя элементы, могуць пераходзіць нават праз тоўстыя сярэднявечныя цагляныя сцены, этажы каменных будынкаў, каменныя печы, дзесяткі метраў грунту. Шнуры служаць і для транспарціроўкі метабалічнай вады да месцаў з сухой драўнінай для пачатку развіцця грыбніцы, таму могуць быць пашкоджаны нават будынкі ў добрым тэхнічным стане.

Відавая назва *S. lacrymans* азгачае “плачучая”, бо грыб патрабуе навільготненага субстрата толькі на пачатковай стадыі развіцця, а потым сам стварае вялікую колькасць метабалічнай вады. Пры гэтым хуткасць выпарэння значна адстае, драўніна моцна насычаецца вадой, лішак якой можа ввідзяляцца міцэліем у выглядзе кропель – грыб “плач”. Па некаторых звестках, пры разлажэнні грыбам 50% цэлюлозы, якая утрымліваецца ў 1 m^3 драўніны, у працэсе дыхання грыб можа ўтварыць каля 139 літраў вады.



Мал. 4.2.5. – Старыя шнуры грыба і разбурэнне драўніны

Акрамя вады, у працэсе раскладу драўніны грыб утварае значную колькасць прганічных кіслотаў, для нейтралізацыі якіх яму неабходна блізасць утрымліваючых ці утвараючых шчолач матэрыялаш, накшталт вапны ці бетону. Прысутнасць попелу, коксу, аміяку таксама спрыяльныя для развіцця грыба.



Мал. 4.2.6. – Міцэлій *S. lacrymans*: шнуры пад ДВП; на цагляным скляпенні

Шчолачная рэакцыя асяроддзя неабходна і для праастання спораў. Пры аглядах помнікаў пладовыя целы *S. lacrymans* часта выяўляюцца менавіта на цагляным муры печаў, каля цементавых падмуркаў, на грунце падполляў пасля вапнавання.

У літаратуры сустракаюцца дадзенія аб выпадках пашкоджання грыбам ільняных і баваўняных тканін у драўляных шафах, а таксама драўляных асноў жывапісу і палотнаў, нават суконных світак, дзе былі моцна дэградаваны як ільняныя ніткі асновы, так і ваўняны ўток. Таксама былі выяўлены льняныя ніткі, з якіх міцэліем быў перанесены фарбавальнік на прылеглую драўніну матаўала.



Мал. 4.2.7. – Пашкоджанні *S. Lacrymans* музейнага тэкстылю: світка, транспарт фарбавальніка міцэліем

Coniophora puteana

У помніках драўлянага дойлідства і музейных будынках выяўленне дамовага грыба *Coniophora puteana* у большасці выпадкаў тычылася да кроквеных канструкцый помнікаў па месцах працёкаў даху. Пладовыя целы ўтвараюцца адносна рэдка, часцей назіраюцца плёнкі грыба. Пладовыя целы і плёнкі на чаротавых дахах звычайна больш шараватага адцення, а на драўніне больш жаўтлявые. Драўніна набывае розныя адценні і мае харктэрныя частыя папярочныя і падоўжныя расколіны, лёгка расціраецца ў пальцах.



Мал. 4.2.8. – Плодовые целы *Coniophora puteana* на кроквах чаротавай страхі; на рэстаўрацыйнай драўніне, выгляд пашкоджанай драўніны

Шнурыв груба тонкія светла-жоўтыя, з часам я цямнеюць, бліскучыя, разгалінаваныя.



Мал. 4.2.9. – Плёнкі *Coniophora puteana* на чаротавай страсе і на зрубе, шнурыв

Па выніку мікалагічнага маніторынгу, нават ужыванне ўстойлівых да вымывання алейных антысептыкаў, без ухілення працёкаў не прыводзіла да дадатнага выніку.



2005г.

2006г.

2007г.

Мал. 4.2.10. - Развіцце *Coniophora puteana* на апрацаванай драўніне кроквенай канструкцыі пры затрымцы рамонтных прац

Пладовыя цэлы іншых відаў дрэваразбуральных грыбоў



Мал. 4.2.11. - Грыбы белай гнілі *Bjerkandera adusta* i *Fomes fomentarius*



Laetiporus sulphureus

Gloeophillium sepiarium




Lentinus lepideus

Pluteus cervinus

4.3. Міксаміцэты (Слізевікі)

Згодна Вікіпедыі, Слізевікі (Мухомусата) гэта група грыбападобных арганізмаў няпэўнага сістэматычнага становішча. Пашираны паўсюдна. На Беларусі найбольш вядомыя роды лікагала, стэманітыс, трыхія, фізарум, фуліга і інш. Трапляюцца ў глебе, гнілых пнях, пад карой, апалым лісцем. Міксаміцэты маюць вегетатыўнае цела ў выглядзе слізістай, без абалонкі шмат'ядзернай (ядры дыплоідныя) пратаплазмы – плазмодыя дыяметрам ад некалькіх міліметраў да 1 м, ярка афарбаванае (лімонна-жоўтае, ружовае, чырвонае, фіялетавае да амаль чорнага). У перыяд вегетатыўнага развіцця слізевікі, што жывуць свабодна, насяляюць вільготныя, цёмныя месцы. На святло выпаўзаюць для ўтварэння на субстраце пладовых цел (спарангіяў і этапіяў), у якіх фарміруюцца гаплоідныя споры (у вадзе праастаюць у зааспоры, у вільготным асяроддзі – у міксамёбы). Пры іх капуліраванні парамі ўтвараюцца дыплоідныя міксамёбы, якія шматразова дзеляцца, растуць і фарміруюць плазмодый. Пры неспрыяльных умовах (сухасць субстрату, нізкая тэмпература, адсутнасць корму) плазмодый ператвараецца у склероцый. Як прыклад можна прывесці 2 віды міксаміцэаў, шматразова знайдзеных на помніках драўлянай архіэкуры ў БДМНАБ. Гэта *Fuligo septica* і *Lycogala epidendrum*, якія трапляліся на значна дэградаванай драўніне архітэктурных помікаў.



Fuligo septica ў зрубе драўлянага калодзежа



Спаратрофы *Lycogala epidendrum* на дышле паветранага млына

5.3.Бактэрыі

Бактэрыі (Bacteria або Eubacteria) – царства пракарыятычных арганізмаў. Вывучэннем бактэрый займаеца навука бакэрыялогія.

Вядома больш за 2000 відаў, якія належаць да пракарыётаў, што не маюць аформленага клетачнага ядра. У сучаснай класіфікацыі на аснове сукупнасці марфалагічных, культуральных і фізіёлага-біяхімічных прыкмет усіх бактэрый падзяляюць на эўбактэрыі (сапраўдныя бактэрыі) і архебактэрыі.

Бактэрыі маюць палачкападобную (бацылы, кластыды, псеўдаманады), шарападобную (кокі), звілістую (вібрёны, спірылы, спірахеты) форму: дыяметр 0,1–10 мкм, даўжыня 1–20 мкм, а ніткаватыя шматклетачныя бактэрыі – 50–100 мкм. Некаторыя бактэрыі ўтвараюць споры. Многія рухомыя, маюць жгуцікі. Паводле спосабу жыўлення вылучаюць аўтатрофы і гетэротрофы. Залежна ад тыпу дыхання бактэрый падзяляюць на аэробы і анаэробы.

Удзельнічаюць у кругавароце рэчываў у прыродзе, ачышчэнні асяроддзя ад арганічных рэшткаў, фарміраванні структуры і ўрадлівасці глебы; падтрымліваюць запасы вуглякілага газу ў атмасферы. Выкарыстоўваюцца ў харчовай, мікрабілагічнай, хімічнай і іншых галінах прамысловасці. Патагенныя (хваробатворныя) бактэрыі – узбуджальнікі хвароб раслін, жывёл і чалавека. А таксама агенты біяпашкоджванняў аб'екаў матэрыяльной культуры, дзе з гэтай групы арганізмаў найбольшае значэнне маюць, напэўна, акцинаміцэты. Раней актыноміцэтаў памылкова лічылі грыбамі, што знайшло адлюстраванне ў назве (ад грэч. aktis - прамень і myces - грыб).

Па Граму афарбоўваюцца як станоўчыя, а па структуры бліжэй да Грам-адмоўных бактэрый. Ніткападобныя клеткі акцинаміцэтаў, як і аднаклетачных грыбоў, не падзеленыя септамі (перагародкамі) і называюцца гіфамі. Масу гіфаў называюць міцэліем. Міцэлій развіваецца з невялікай пупышкі, якая паступова выцягваецца ў палачку, а затым у кароткую нітку з бакавымі адгалінаваннямі. На канцах паветранага міцэлію акцинаміцэты ўтвараюць каніды або спороносцы (прамыя, хвалістыя або спіральныя).

Экзаспоры (авальныя, круглыя, цыліндрычныя, з гладкай паверхніяй або шыпамі) служаць для размнажэння акцинаміцэтаў, яны не тэрмавустойлівыя, але вытрымліваюць высушванне. Некаторыя акцинаміцэты маюць капсулу. Размножваюцца бясполым шляхам (экзаспорамі, папярочным дзяленнем, пачкаваннем і фрагментацыяй міцэлію на палачкападобныя або коккападобныя формы).

Адметнай асаблівасцю акцінаміцэтай з'яўляеца здольнасць да сінтэзу фізіялагічна-актыўных рэчываў, антыбіётыкаў, пігментаў, пахкіх злучэнняў. Менавіта імі фармуеца спецыфічны пах глебы і часам вады (рэчывы геасмін, аргасмін, муцыдон, 2-метыл-ізабарнеол). Акцінаміцэты з'яўляюцца актыўнымі прадуцтвамі антыбіётыкаў, утвараючы да паловы вядомых навуцы.

Большасць іх – глебавыя жыхары. Напрыклад, пры аранні глебы падчас пасяўной ніткі міцэлія акцінаміцэтай пашкоджваюцца, вылучаючы эфірныя алі (1,10-диметил-9-дэкалал), які абумоўлівае «вясновы» пах.

Некаторыя умоўна патагенныя акцінаміцэты з'яўляюцца сімбіёнтамі чалавека і жывёл. Захворванне акцінамікоз распаўсяджана ва ўсіх краінах. Гэта першасна-хранічная інфекцыя, хварэюць людзі і сельскагаспадарчыя жывёлы. Выпадкаў заражэння чалавека ад хворых людзей ці жывёл не апісаны. Часцей адбываючыяся эндагеннае развіццё захворвання ў выніку пераходу акцінаміцэтай з сапрафітычнага стану ў паразітычны. Гэтаму спрыяюць імунадэфіцитнае стан і запаленчыя захворванні слізістых абалонак. Інкубацыйны перыяд пры акцінамікозе вагаеца ў широкіх межах і можа даходзіць да некалькіх гадоў.

Асноўныя клінічныя формы актыномікоза:

1) шайна-сківічна-тварнай вобласці сустракаючыяся найбольш часта (звычайна пасля выдалення экстракцыі зуба), мае адносна легкае цяжэнне ў параўнанні з іншымі формамі, можа захопліваць шчокі, вусны, язык, міндаліны, трахею, вачніцы, гартань.

2) таракальны (органаў грудной клеткі). Пачынаючыяся паступова: слабасць, субфебрыльная тэмпература, кашаль, спачатку сухі, затым са слізістай-гнойным макроццем, нярэдка з прымешкам крыві (макрота мае пах зямлі). Затым развіваючыяся бранхіт. Цяжэнне цяжкае, без лячэння зыход смяротны.

3) чэраўны; нярэдка імітуе апендыціт ці непраходнасць кішачніка, затым дзівяцца іншыя аддзелы тоўстай кішки. Распаўсяджваючыся, інфільтрат захоплівае іншыя органы: печань, ныркі, пазваночнік, можа дасягнуць брушнай сценкі. Без лячэння лятальнасць дасягае 50%. Другасныя паразы пры чэраўным актыномікоз могуць распаўсяджвацца на мочапалавыя органы.

4) актыномікоз костак і суставаў ўзнікае ў выніку пераходу акцінамікознага інфільтрата з суседніх органаў альбо з'яўляючыся следствам гематагеннага заносу грыба. Нярэдка працэсу папярэднічае траўма. Апісаны астэаміеліты костак галёнкі, таза, пазваночніка, паразы суставаў. Нягледзячы на выяўленыя касцяныя змены, хворыя захоўваюць здольнасць перасоўвацца, пры паразах суставаў функцыя сур'ёзна не парушаючы.


5. Фотасінтэзуочыя расліны

Біялагічна карозія аб'ектаў гісторы і культуры, выкліканая раслінамі, датычыць, як правіла, манументальных помнікаў, гістарычных будынкаў і іншых надворных аб'ектаў гісторыка-культурнай вартасці і прайўляеца ў выглядзе народаў водарасцей, лішайнікаў, мхоў і паасобных насенных раслін. Унутры будынкаў, на паасобных музейных предметах фотасінтэзуочыя арганізмы могуць развівацца ў першую чаргу толькі пры наяўнасці святла. Чарговасць засялення аб'ектаў матэрыяльнай культуры фотасінтэзуочымі арганізмамі прыкладна наступная:

аднаклеткавыя водарасці → лішайнікі → імхі → насенныя расліны.

Самымі прыкметнымі з'яўляюцца, несумненна, дрэвы. Іх карані могуць разбурыць і зрушыць нават масіўныя каменныя пліты. Аднак нельга выпускаць з-пад увагі і тых, хто ім папярэднічаў.

Тым больш, што чалавек часта сам правакуе ўзнікненне біяпашкоджанняў. Напрыклад, менавіта з'яўленне крыніц штучнага асвятлення з'яўляеца прычынай разбурэння наскальных роспісаў і саміх сценаў у пячорах і скальных манастырах, адчыненых для наведвання турыстаў.



Буйная расліннасць на сценах храма
(Камбоджа)

Налёт водарасцей на сценах грота
(Ізраіль)

5.1. Водарасці (Algae)



Мал. 5.1.1 – Зялёныя аднаклеткавыя водарасці, Нясвіжскі замак

Гэта зборная група ніжэйшых аднаклеткавых і шматклеткавых фотасінтэзуючых, пераважна водных раслін, аднак многія з іх жывуць у глебе ці на яе паверхні, камянях, пяску, снезе, лёдзе і г.д.

Галіна батанікі, што займаецца вывучэннем водарасцей, мае назову **альгалогія**. Водараслі на помніках гісторыі і культуры сустракаюцца на камянях і тынках, цэгле, драўляных сценах і агароджах, у месцах, дзе ў наяўнасці дастаткова вады і святла. Іх рост праяўляеца ў выглядзе светлазялёных, ярка-зяленых ці сіняватых налётаў.



Мал. 5.1.2 – Налёт водарасцей у касцельным скляпенні і на драўляным паркане

Іх цяжка выдаліць з паверхні, яны моцна маскіруюць малюнкі і каларыстыку гістарычных аб'ектаў. Водарасці на мінеральных падложках атрымалі назву літафітаў. Да іх звычайна далучаюцца яшчэ і пракарыятычныя цыанабактэрыі, грыбы, затым пачынаюць развівацца лішайнікі і імхі.



Мал. 5.1.3 – Супольная каланізацыя паверхні антычнага помніка рознымі группамі арганізмаў

Врдарасці не патрабуюць для свайго развіцця наяўнасці арганічных злучэнняў у падложцы, на якой яны развіваюцца. Падобна раслінам, яны будуюць сваё цела з атмасфернага CO_2 з удзелам фотасінтэзуочых пігментаў і сонечнай энергіі. Некаторыя здольныя да сінтэзу бялка з атмасфернага азоту. Таму з'яўляюцца ўсюды, дзе дастаткова вільгаці і асвятлення. У цемры часта карыстаюцца здольнасцю да гетэратрофнага тыпу харчавання за кошт наяўных крываў арганікі. Аднак у азначаных умовах іх канкурэнтамі звычайна становяцца бактэрыі і грыбы, якія рэзка абмяжоўваюць развіцце дадзенай групы арганізмаў.

Адным з найбольш распаўсюджаных прадстаўнікоў водарасцей, якія сустракаюцца ў умераным клімаце на помніках па-за воднага асяроддзя, з'яўляюцца прадстаўнікі зялёных водарасцей з родаў *Chlorella* (найбольш звычайны прадстаўнік – *C. vulgaris*), *Chlorococcus*, *Pleurococcus*, *Scenedesmus*, *Stichococcus*, *Desmococcus*, *Trentepohlia*, *Chlorhormidium*. З жоўта-зялёных – *Heterotrix*, *Chromulina*, *Navicula*, *Fragilaria*. З нітковых сіне-зялёных –

водарасцей пашыраны прадстаўнікі роду *Pleconema* (плектанема настокавая *P.nostocorum* і плектанема калодзежная *P. puteale f. Edaphicum*).

Водарасці могуць справакаваць механічныя пашкоджанні муроў самым фактам засялення і росту, а таксама выклікаць растрэскванні ў зімовы час, калі мароз выклікае замярзанне вады ў клетках (што выклікае, адпаведна, змены аб'ему). Таксама водарасці прадукуюць арганічныя кіслоты. Вядомыя выпадкі, калі CaCO_3 пад іх уплывам распадаўся нават у бетоне.

Але найбольш тыповым і значным пашкоджаннем гістарычных аб'ектаў з'яўляецца сапсананы эстэтычны выгляд. Наросты водараслей можна назіраць не толькі на камені і тынках, але і на драўляных элементах будынкаў і пафарбаваных паверхнях, фрэсках. Напэўна, шмат хто з вас ў свой час звяртаў ўвагу на водарасцевыя плямы па месцах замакання сцен у Будслаўскім касцёле.

Плямы ад водарасцяў, у залежнасці ад таго, якія прадстаўнікі іх стварылі, могуць мець зялены, ружовы (чырвоны) ці карычневы амаль да чорнага колеру.



Мал. 5.1.4 – Водарасцевы налет на мурах Венецыі (Італія), мураванай агароджы касцела і драўлянай скульптуры у Удзела (Беларусь)

5.2. Лішайнікі (Lichenes)

Разам з бактэрыямі, грыбамі і водарасцямі лішайнікі маюць прамое дачыненне да да выветрываання каменных парод, то ёсць, у выніку – у працэсах глебаўтварэння, стварэння ўмоў для развіцця расліннасці. Аднак калі разглядаць гэты працэс “глебаўтварэння” ў дачыненні да камennай скульптуры, архітэктурных помнікаў і малых архітэктурных форм, то дадзеныя арганізмы ўжо нельга разглядаць як адназначна карысныя, у дадзеным выпадку іх больш лагічна характарызаваць як агентаў біяпашкоджання. Як і водарасці, лішайнікі выклікаюць пашкоджанне знешніх паверхняў гістарычных будынкаў ці помнікаў. Многія віды лішайнікаў выглядаюць як маленькія цемныя ці каляровыя ўтварэнні, шчыльна прылеглыя да падлога. І на першы погляд іх часта ўспрымаюць як плямкі бруду ці нават фарбы.

Лішайнікі могуць развівацца на розных паверхнях, аднак звычайна на вольным паветры, дзе забяспечаны стабільны доступ святла і вільгаці. Мы іх часта назіраем на паверхні камянёў і вырабаў з іх, каменных фасадах будынкаў, на плаатах, кары дрэваў, шыферных і іншых тыпах дахаў, дзе яны могуць прыміцацца. Развіваюцца як непасрэдна на саміх паверхнях (лішайнікі эпіфітныя), так і ў шчылінах і порах (хасмаліты і эндафіты). На вельмі запушчаных гістарычных аб'ектах ствараюць грубыя скарынкі наростаў, пры гэтым можа моцна змяніцца каларыстыка. Напрыклад, у Польшчы фасад палаца ў Плусковежах набыў інтэнсіўна-жоўтую афарбоўку ў выніку зарастання қалоніямі ярка-жоўтага лішайніка *Xanthoria parietina*.

У нас вядома больш за 1,5 тыс лішайнікаў. Гэта вельмі павольна растучыя арганізмы (гадавы прырост складае ў сярэднім некалькі міліметраў), аднак надзвычай устойлівія да рэзкіх ваганняў тэмпературы і вільготнасці. Адсорбцыя вады ў лішайнікаў шмат большая, чым у іншых раслін, што дазваляе існуваць у экстэримальных умовах. Гэта макраскапічныя арганізмы (іх відаць няўзброеным вокам), якія ўтварыліся ў выніку сімбіёзу двух мікраарганізмаў – водарасці ці цыанабактэрый (фікабіёнт) і грыба (мікабіёнт). Таму залічаны ў царства грыбоў. Лішайнікі ўтвараюцца вялікай колькасцю розных відаў грыбоў, а таксама водарасцей і цыанабактэрый у розных суадносінах, таму яны такія разнастайныя. У залежнасці ад таго, якія водарасці выступаюць у ролі фікабіёнкта, залежыць і колер лішайнікаў – зялёныя, сіне-зялёныя водарасці, ці цыанабактэрый.

Мікабіёнт складае асноўную масу лішайніка, фарміруе яно цела, прыміцаючае да падложкі. У выніку сумеснага развіцця грыб бярэ ад водарасці вуглевадароды, якія тая прадукую ў працэсе фатасінтэзу, а водарасць – ваду з мінеральнымі солямі, якія дабывае грыб. Сімбіёз дазволіў

лішайнікам засяліць такія месцы, дзе паасобку яны б не моглі існаваць, такія як скалы (каменная скульптура), муры, дахі, платы і інш. Вывучэннем іх займаецца **ліхеналогія**.

Характар пашкоджання:

- Утрымліваючы ваду, лішайнікі прычасныя да яе замярзання ў шчылінах каменя і яго разбурэння;
- Разбураюць пад час росту паверхню каменя і яго структуру;
- Могуць выдаляць з субстрата некаторыя мінералы, што выклікае лушчэнне;
- Значная колькасць арганічных кіслотаў пры рэакцыі з мінеральным падложам выклікае яго хімічную карозію.



Мал. 5.2.1 – Лішайнікі на белым мармуры, бетонной паверхні, граніце



Мал. 5.2.2 – Лішайнікі на страсе, сцяне млына, тынкованай калонне



Мал. 5.2.3 – Лішайнікі на керамічным збане, каменных камбаджыйской храмавай скульптуры і льве з Фларэнцыі

5.3. Імхі

Раздел біялогії, які займаецца вывучэннем мхоў, называецца **брыялогіяй**.

Мхі належаць да пінераў расліннага свету. На голых скалах, у паглыбленнях і шчылінах, спачатку пасяляюцца водарасці, а затым імхі. Дзянінкі мхоў затрымліваюць значную колькасць вады, якая пры паніжэнні тэмпературы замярзае, разрываючы горную пароду, што ў выніку прыводзіць да выветрывання і разбурэння.



Мал. 5.3.1 – Наросты імху на антычной скульптуры

На аб'ектах гістарычнай спадчыны мхі можна назіраць на драуніне архітэктурных канструкций, на ўсіх відах дахаў (ад саламянай страхі да дахоўкі), прыступак адкрытых лесвіц, на рознага тыпу мурах. Яны адыгрываюць важную ролю ва ўтварэнні глебавага слою ў розных паглыбленнях знежнай паверхні будынкаў і ішых архітэктурных канструкций. Плотныя брылі мхоў могуць блакіраваць вадасцёкі, прычыняючы завільгатненне сцен, што спрыяе развіццю цвілі ўнутры будынкаў.

Працяглы рост мхоў можа ініцыяраваць карозію неарганічных будматэрыялаў. Таму іх развіццё на будынках ці помніках гістарычнай ці культурнай вартасці непажадана і іх патрэбна выдаляць механічным чынам. Ёсць толькі адзін спрэчны выпадак наконт карысці росту мхоў – гэта саламяныя ці чаротавыя стрэхі. Суцэльныя дзянінкі мхоў аховаюць стрэхі ад выздімання і заломвання саломы пры моцным ветры, а таксама ствараюць пад сваім пакровам выраўнены па вільготнасці мікрклімат, які перашкаджае рэзкім аб'емным змяненням саламяных снапкоў і, як вынік – іх пераціранню дротам (які зараз выкарыстоўваецца часцей за лыка і значна скарачае тэрмін жыцця саламяных і чаротавых стрэх у скансэнах). Ёсць нават звескі, што нашы продкі, асабліва ў прыбалтыйскім рэгіёне, нават прымусова “засаджвалі” мохам новыя стрэхі, асабліва абмазаныя глінай канькі. На

драўніне і камянях архітэктурных помнікаў часта сустракаецца пілезія шматкветковая (*Pylaisia polyantha*).

На дахах з цементу, па звестках польскіх даследчыкаў, да найбольш часта сустракаемых прадстаўнікоў мхоў належыць віды *Ceratodon purpureus* і *Bryum argenteum*.



Мал.5.3.2. – Падушкі моху на каменных приступках і на саламянай страсе



Мал.5.3.3. – Падушкі моху са шляпачнымі грыбамі і насеннымі раслінамі



Мал.5.3.4. – Імхі з іншымі раслінамі на сцяне арсенала і скульптуны (Венецыя) і руінах крапасных сценаў Вены

5.4. Насенныя расліны

Супольнасці раслін на будынках розняцца ў залежнасці і ад тыпу будынкаў і ад частак, такіх як сцены, дахі і скляпенні.

Калі дрэвы, пасаджаныя паблізу будынкаў разрастаюцца, іх карані сутыкаюцца з фундаментам, а галіны – з вокнамі. З цягам часу гэта можа прывесці да значных пашкоджанняў будынкаў. У гэтым сэнсе вызначаюцца явар – *Acer sp.* і ціс ягадны – *Taxus baccata*.

Каранёвая сістэма раслін размяшчаецца па мікратрэшчынях каменя ці кладкі. Падчас росту карэнне патаўшчаецца і пашырае трэшчыню, у выніку нават ссоўвае маналітныя каменныя блокі.

Карэнне травяністых раслін нярэдка распаўсяджаецца на дзесяткі метраў. Аднак найбольш проблема прычыняюць карэнні дрэваў. Дыяметр каранёвай зоны ў тры і нават больш разоў большы за дыяметр кроны. Карэнне можа пашкодзіць ці блакіраваць дрэнажы ці вадаправодныя трубы і шкодзіць фундаментам, тратуарам. Многія расліны маюць так званыя спячыя пупышкі на каранёвой сістэме, якія прачынаюцца пасля гібелі надземнай часткі расліны (“пнёвая порасль”). Таму высечка дрэў і кустоў як правіла беспаспяховая працэдура.

Расліны, якія плятуцца па сценах дамоў ужо не адно стагоддзе маюць як сваіх прыхільнікаў, так супраціўнікаў (але гэта тэндэнцыя ўжо апошніх часоў).

Прыхільнікі ужывання вертыкальнага азелянення лічаць, што акрамя эстэтычнага боку справы вегетацыі раслін у летні перыяд станоўча ўплывае на клімат горада, а таксама і на мікроклімат менавіта дадзенага будынка. Вядома, што ўлетку сцены, асабліва каменных пабудоваў могуць перагравацца, што выклікае рэзкія перапады і ва ўнутраных памяшканнях. Расліны могуць гэтаму перашкодзіць. Даследаванні нямецкіх навукоўцаў паказалі, што

- расліннасць на сценах будынкаў змяншае летні перагрэў апошніх, дзённая амплітуда змены тэмпературы сцяны, пакрытай плюшчом, каля 15°C , а на адлегласці каля метра яня павялічваецца яшчэ на 4°C ;
- узімку заросшыя сцены дамоў менш трацяць цяпло, асабліва калі ствараюць снежную падушку;
- значна зніжаюць запыленасць паветра;
- перашкаджаюць намаканию сцен пры летніх дажджах і г.д.

Недахопы вертыкальнага азелянення .

Пакуль расліны маладыя, паміж імі і будынкамі існуе пэўная гармонія. Але калі расліна добра укараницца і дасягне вышыні некалькіх паверхаў,

сканчаеца адпаведная апора і з'яўляюцца пэўныя праблемы: расліна становіца экалагічнай нішай для шматлікіх

- насекомых і
- птушак, што можа ствараць праблемы для жыхароў дому (асінае гняздо, гоман птушак).
- Таксама палягчаеца выхад на паддаша для грызуноў.
- Становіца складаным назіраць за сістэмай вадасцёку.
- На невысокіх будынках расліны могуць пашкодзіць дах, а
- таксама стаць прычынай развіцця дрэваразбуральных грыбоў на страпільных канструкцыях і іншых частках будынкаў.


Адным словам, пры належным доглядзе за раслінамі ў вертыкальным азеляненні гэта дадатны фактар у экалогіі будынку, пры бескантрольным развіцці раслін яны могуць ператварыцца ў моцны дэструктурны фактар.



Мал.5.4.1. – Узняты карэннем асфальт тратуара на Нямізе ў Мінску і разбурэнні палацавага комплексу ў Вялікай Ліпе



Мал.5.4.2. - Моладзь цісу ягаднага ў гістарычнай кладцы (Бардэйнаў, Славакія) і клену каля сцяны фарнага касцёлу ў Нясвіжы



Мал.5.4.3. – Вельмі блізка пасаджаныя курціны руты перашкаджаюць вентыляцыі, па каменнай кладцы паўзе цымбелярыя пасценная

Хочацца адзначыць, што модная тэндэнцыя апошняга часу – зялёныя стрэхі, – нішто іншае, як добра забытая традыцыя мінулага. Напрыклад, такой раслінай, як маладзіла кровельнае (скочки) *Sedum (Sempervivum) tectorum*, жыхары сярэднявечнай Еўропы цалкам засажвалі свае пляскатыя стрэхі. У цыркулярах Карла Вялікага быў указ разводзіць расліну на стрэхах у якасці маланкаадвода. У якасці жывой чарапіцы выкарыстоўвалі гэтую расліну і ў Англіі.

А у марскіх рэгіенах як агенты біяпашкоджанняў могуць выступаць і марскія арганізмы. Як прыклад: абрастанні венецыянскіх свай і рэшткаў амфары.



Мал.5.4.4. – Абрастанні мідыямі венецыянской сваі і рэшткі панцыраў губак і інш арганізмаў на амфары з дна Чорнага мора.

Практычны раздел

Агульныя прафілактычныя мерапрыемствы

1. Агульныя прафілактычныя мерапрыемствы ўлічваюць два шляхі заражэння музеяў агентамі біяпашкоджанняў – залёт звонку і занос з заражанымі матэрыяламі. З'яўленню актыўных ачагаў рознага плану біяпашкоджанняў у значнай ступені садзейнічае запыленасць і захламленасць памяшканняў, скапленне мух і іншых зімуючых і мёртвых насякомых, наяўнасць рэшткаў харчу, неадпаведна выкананых чучалаў, выкарыстанне драўніны, неадчышчанай ад кары, без спецыяльнай апрацоўкі, суседства прадуктовых сховішчаў, гнёздаў птушак, дрэнная гідраізаляцыя будынкаў.

Асноўны накірунак – *прадухіленне пранікнення насякомых, грызуноў, спораў грыбоў; скарачэнне магчымых крыніц харчавання для іх у сховішчах; выкананне агульных санітарна-гігіенічных патрабаванняў.*

Галоўнай умовай прэвентыўных (прафілактычных) захадаў для выключэння ўмоваў для біяпашкоджанняў мікраарганізмамі і насякомымі з'яўляюцца захаванне рэкамендуемага для музеяў *тэмпературна-вільготнаснага рэжыму*.

Нельга дапускаць *рэзкіх зменаў тэмпературы*, бо гэта выклікае ўтварэнне воднага кандэнсата на паверхні прадметаў, які спрыяе прастанню спор грыбоў (для росту многім з іх дастаткова вільгаці, што знаходзіцца ў паветры), а таксама дае неабходную для жыццядзейнасці ваду некаторым насякомым (цукровая рыбка, тараканы).

Новыя паступленні павінны быць добра ачышчаны ад забруджанняў, пах якіх можа прывабліваць насякомых. Забрудненасць паверхні музейных прадметаў і абсталявання (нават у выглядзе пылу) стварае спрыяльнае асяроддзе для развіцця мікраарганізмаў, якія выкарыстоўваюць матэрыял як харчовы субстрат, ці прадуктамі жыццядзейнасці псуюць вонкавы выгляд і выклікаюць працэсы біякарозіі.

Новыя паступленні павінны да змяшчэння ў фондах сховішча накіроўвацца ў *ізолятар* і там праходзіць агляд і абеззаражванне ў выпадку неабходнасці. Для праверкі на заражанасць дрэваточкамі прадметы вытрымліваюць у ізолятары не менш аднаго летняга сезона.

Для *уцяплення памяшканняў і ацяпляльнай сістэмы* павінны быць выкарыстаны сінтэтычныя матэрыялы, якія не могуць быць крыніцай харчавання для жывых арганізмаў.

Для прадухілення залёта насякомых у цёплы час года *форткі і вакны, вентыляцыйныя адтуліны* павінны быць зацягнуты сеткай з памерам ячэйкі не больш 1мм.

З мэтай абмежавання доступу да калекцыі насякомых і асядання пылу з грыбнымі спорамі, *шафы і вітрыны* ўплатняюцца спецыяльнай тканінаю, абсталёўваюцца дыхальнымі фільтрамі з такой жа тканіны.

Калекцыі павінны рэгулярна праглядацца на наяўнасць *біяпашкоджання*.

Апрацаваныя прадметы для *папярэджання рэцыдыву пашкоджання* цвіллю ці насякомымі павінны быць абвязкова змешчаны ва ўмовы адпаведнага тэмпературна-вільготнаснага рэжыму.

2. Спецыфічныя прафілактычныя мерапрыемствы:

Прафілактыка негатыўнага ўплыву птушак на стан музейных фондаў:

Для прадухілення гнездавання ў музейных будынках *галубоў*, гнёзды якіх з'яўляюцца крыніцай заражэння памяшканняў моллю і скураедамі, абмяжоўваюцца доступ да магчымых месцаў гнездавання, ці выкарыстоўваюцца спецыяльнія сістэмы для дахаў, аснаваныя на прапусканні па правадах слабога электрычнага току.

Прафілактыка заражэння музейных фондаў грызунамі:

Для адпaloхвання грызуноў і некаторых насякомых можа быць выкарыстаны *ультрагук* – для гэтага могуць быць выкарыстаны спецыяльнія прыборы, у тым ліку бытавыя.

Прафілактыка заражэння музейных фондаў скураедамі і моллю:

Музейныя матэрыялы патрэбна захоўваць *на групах*, якія адрозніваюцца ступенню прынаднасці для лічынак насякомых, гэта дазволіць пазбегнуць папутнага пашкоджання лічынкамі матэрыялаў, якімі яны не харчуюцца наогул ці выкарыстоўваюць у апошнюю чаргу.

Прадметы з *тканін, адзенне, шкуры* жывёл пажадана захоўваць у падвешаным стане, так як паслойнае захоўванне стварае спрыяльнія ўмовы для запаўдання лічынак скураедаў.

Дываны, габелены і сувоі сукна пракладваюцца газапранікальной паперай, перасцеленай слоем паперы, насычанай сумесцю керасіну і шкіпінару (1:2) і злёгку падсушанай, а затым разам накручваюцца на вал.

Новыя паступленні пры паступленні ў фонды павінны быць дакладна ачышчаны ад забруджанняў (тлущчавых, бялковых і іншых), пах якіх можа прывабліваць скураедаў.

Чучалы і шкуры жывёлаў павінны праісці поўную апрацоўку.

Для афармлення экспазіцыі, вітрын, выставак, упакоўкі неабходна выключачы з ліку *дапаможных матэрыялаў* ваўняныя і ўтрымліваючыя воўну тканіны. Патрэбна абмежаваць выкарыстанне матэрыялаў з варсістаю, рыхлавалакністую і шурпатай структурай паверхні як спрыяючых распаўзанню лічынак скураедаў і прыдатных для адкладкі ў іх яек самкамі скураедаў.

Адзін з асноўных спосабаў прафілактыкі пашкоджання моллю і некаторымі іншымі насякомымі – выкарыстанне *рэпелентаў* – рэчываў, што маюць уласцівасць адганяць насякомых. Аднак выкарыстанне іх найбольш мэтазгодна ў выпадках, калі непажадана выкарыстанне інсектыцидных прэпаратаў (экспазіцыя, размяшчэнне калекцыі ў працоўным памяшканні захавальнікаў і г.д.).

Магчыма выкарыстанне *антыфідантаў* – злучэнняў, якія прынанясенні на пажыўны субстрат зніжаюць ці нават прадухіляюць яго паяданне насякомымі. У музейнай практицы антыфіданты выкарыстоўваюцца часцей для *дапаможных матэрыялаў* (паковачных, афарміцельскіх), бо для прадухілення паядання лічынкамі скураедаў ці молей патрэбна толькі суцэльная апрацоўка матэрыялу.

Для азелянення тэрыторыі, прылеглай да музейных будынкаў патрэбна абмяжоўваць выкарыстанне раслін з сямейства ружакветных (*верабіна, глог, шыпшина, спірэя*), а таксама зонцічных (*сныць*), кветкі якіх прывабліваюць жукоў-скураедаў у перыяд лёту і павышаюць іх канцэнтрацыю паблізу музея.

Прафілактыка заражэння музейных фондаў дрэваразбуральнымі насякомымі:

Новыя паступленні пажадана прымаць восенню – у верасні-кастрычніку, калі ў асноўным скончыліся тэрміны лёту жукоў-дрэваточцаў. Трэба пазбягаць *вязных выставак* у вясенне-летні сезон, калі адбываецца вылет у большасці насякомых.

Тарцы і месцы сутыкнення драўляных паверхняў павінны быць абаронены лак-фарбавымі пакрыццямі, бо *маладыя лічынкі* тачыльшчыкаў і дрэвагрызаў не могуць пранікнуць ў здаровую драўніну праз слой алейнай фарбы, лакавыя ці ваксовыя пленкі. Аднаразавае пакрыцце аліфай гэтаму не перашкаджае.

Ад паражэння некаторымі відамі *тачыльшчыкаў* можа абараніць выкарыстанне саставаў на аснове буры і борнай кіслаты, водныя растворы якіх досьць эфектыўныя і *супраць тараканаў і мурашак*. Посуд з растворамі для піцця змяшчаюць у зацішных месцах.

Прылягаючыя да тэрыторыі музея ўчасткі парковай, лясной, азялянільной зоны павінны рэгулярна ачышчацца ад *сухастоя і сухога галля* як адной з крыніц заражэння дрэваразбуральнымі насекомымі.

3. **Мерапрыемствы па знішчэнню** агентаў біяпашкоджанняў. Способы знішчэння розныя ў залежнасці ад аб'екта знішчэння, але ўсе яны могуць быць аднесены да біялагічных, фізічных ці хімічных.

Біялагічныя метады не маюць шырокага выкарыстання ў музейнай практыцы, пераважна знаходзяцца ў стадыі распрацовак (акрамя кошак для адлову мышэй).

Фізічныя метады аснаваныя на фізічным знішчэнні ці выдаленіі аб'ектаў біяпашкоджання, не павінны негатыўна ўплываць на матэрыялы музейных прадметаў.

Фізічныя метады для барацьбы з насекомымі заключаюцца ў асноўным у выкарыстанні ці то *прамаражвання* пры $t = 15-20^{\circ}\text{C}$ на працягу 5-10 гадзін, ці то *прагрэзу* пры $t > 60^{\circ}\text{C}$ на працягу 3-х гадзін. Аднак рэзкія змены тэмпературы з'яўляюцца фактарам паскоранага старэння ўсіх арганічных матэрыялаў, у прамысловых зонах надворнае прамарожванне можа выклікаць абсорбцыю цэллюлознымі (лён, бавоўна) і бялковымі (воўна, шоўк) валокнамі музейных прадметаў вокіслаў серы і пры пераносе назад у цёплае памяшканне разам з кандэнсатнай вільгаццю да ўтварэння сернай кіслаты з наступным разбурэннем матэрыялаў. Да таго ж час неабходнай экспазіцыі залежыць ад асаблівасцей апрацоўваемага матэрыялу, відастрыфічнасці і стадыі развіцця насекомых. Лічынкі і кукалкі некаторых відаў молі наогул не гінуць пры прамаражванні, а споры некаторых грыбоў вытрымліваюць – 210°C .

Для знішчэння і надзора за шкоднымі насекомымі выкарыстоўваюцца *светлавыя і ваконныя лавушкі* для насекомых-фотаксенаў (насекомых, што ляцяць на свет). Найбольш масава ў такія лавушкі трапляюць скураеды, жукі-тачыльшчыкі, нават матылькі адзежнай молі (молі ўвогуле пазбягаюць святла).

Спецыяльныя *клейкія лавушки* выкарыстоўваюцца для знішчэння мух, лускаўніцы звычайнай (цукровай рыбкі), тараканаў і інш.насекомых. Спецыяльная клейкая лавушка выкарыстоўваецца і для знішчэння грызуноў.

Для фізічнага знішчэння грызуноў выкарыстоўваюцца спецыяльныя *пасткі*, а насякомых – *мухабойкі*.

Свайго роду лавушку для спораў цвілевых і дрэваразбуральных грыбоў уяўляе *пыласос з аквафільтрам*. Папяровыя і тканевыя фільтры звычайных пыласосаў не затрымліваюць асноўную масу спор.

Выкарыстанне *іанізуючага выпраменявання* гамма-установак для знішчэння насякомых у кнігасховішчах, музеях, архівах патрабуе асцярогі, каб не нанесці шкоды трываласці прадметаў.

Выкарыстоўваюць УФ-абпраменяванне у мэтах барацьбы з мікраарганізмамі лепш праводзіць у адсутнасці прадметаў з арганічных матэрыйлаў. Выкарыстанне экспазіцыі тэкстыльных і скураных музейных прадметаў на сонцы для прафілактыкі развіцця молі забараняеца.

Хімічныя метады. Хімічныя сродкі для барацьбы з біяпашкоджаннямі выкарыстоўваюцца як фуміганты, аэразолі, растворы, дусты, радзей у выглядзе эмульсій і пастаў. Атрутныя рэчывы *не павінны дрэнна ўплываць на матэрыйялы музейных прадметаў, ці быць таксічнымі для наведвальнікаў і абслугоўваючага персанала*. Асноўныя прынцыпы падбору біяцыдных прэпаратаў:

- мінімальны уплыў на матэрыйялы прадмета;
- значная працягласць дзеяння;
- невысокая таксічнасць для цеплакроўных;
- растваральнасць у нетаксічных растваральніках.

Для аховы музейных калекцый найчасцей выкарыстоўваюць *інсектыцыды*, што належаць да фосфараарганічных і хлораарганічных злучэнняў і сінтэтычныя пірэтроіды. З іншых груп хімічных злучэнняў – мыш’яковістакіслы натрый, бромісты метыл, вокіс этылена, борную кіслату.

Большасць *фунгіцыдаў* фактычна спачатку маюць статычнае ўздзеянне (напрыклад - фунгістатыкі (гэта значыць, прыпыняюць ці запавольваюць рост грыбоў)), а толькі пасля працяглага ўздзеяння эфект становіцца “цыдным”- забівающим. Эфект ад уздзеяння фунгіцыдаў залежыць ад канцэнтрацыі. У заніжаных канцэнтрацыях большасць фунгіцыдаў стымулюе рост грыбоў.

Біяцыдныя прэпараты для павышэння эфектыўнсці пажадана перыядычна мяняць у сувязі з высокай адаптацыяй здольнасцю цвілевых грыбоў.

Пры наяўнасці ачагоў паражэння цвіллю нельга карыстацца сухімі шчоткамі, губкамі і т. п., бо споры грыбоў падымаюцца ў паветра, разносяцца па ўсім памяшканні. З паверхні прадметаў грыбныя споры выдаляюцца

навільгочанымі тампонамі з даданнем якога-небудзь паверхнева-актыўнага мыючага сродку.

Ахова ад ўдзейння грыбоў і насякомых можа быць дасягнута фумігацыяй – апрацоўкай у газавым асяроддзі, ўвядзеннем неарганічных ці арганічных фунгіцыдаў альбо інсектыцыдаў. Неабходна мець на ўвазе, што ўва ўсіх фумігантаў адсутнічае астаткавае дзеянне. Яны толькі забіваюць, але не засцерагаюць ад паўторнага паражэння.

У выпадку з'яўлення *тараканаў і пацукоў* лепш выклікаць санітарную службу для апрацоўкі памяшканняў.

Складаная дэзінфекцыя ўсіх музейных матэрыялаў павінна ажыццяўляцца толькі вопытнымі, з веданнем спецыфікі працы, спецыялістамі.

Спецыфічныя прафілактычныя мерапрыемствы

- Музейныя матэрыялы патрэбна захоўваць *на групах*, якія адрозніваюцца ступенню прынаднасці для лічынак насякомых, гэта дазволіць пазбегнуць папутнага пашкоджання лічынкамі матэрыялаў, якімі яны не харчуюцца наогул ці выкарыстоўваюць у апошнюю чаргу.
- Прадметы з *тканін, адзенне, шкуры* жывёл пажадана захоўваць у падвешаным стане, так як паслойнае захоўванне стварае спрыяльнія ўмовы для запаўдання лічынак скураедаў.
- *Дываны, габелены і сувоі сукна* пракладваюцца газапранікальной паперай, перасцеленай слоем паперы, насычанай сумесцю керасіну і шкіпінару (1:2) і злёгку падсушанай, а затым разам накручваюцца на вал.
- Для афармлення экспазіцыі, вітрын, выставак, упакоўкі неабходна выключаць з ліку *дапаможных матэрыялаў* ваўняныя і ўтрымліваючыя воўну тканіны. Патрэбна абмежаваць выкарыстанне матэрыялаў з варсістая, рыхлавалакністая і шурпатай структурай паверхні як спрыяючых распаўданню лічынак скураедаў і прыдатных для адкладкі ў іх яек самкамі скураедаў.
 - *Новыя паступленні* пажадана прымаць восенню – у верасні-кастрычніку, калі ў асноўным скончыліся тэрміны лёту жукоў-дрэваточцаў. Трэба пазбягаць *выязных выставак* у вясенне-летні сезон, калі адбываецца вылет у большасці насякомых.
 - Тарцы і месцы сутыкнення драўляных паверхняў павінны быць абаронены лакафарбавымі пакрыццямі, бо маладыя лічынкі тачыльшчыкаў і дрэвагрызаў не могуць пранікнуць ў здаровую драўніну праз слой алейнай фарбы, лакавыя ці ваксовыя пленкі. Аднаразавае пакрыцце аліфай гэтаму не перашкаджае.

○ Ад паражэння некаторымі відамі *тачыльчику* можа абараніць выкарыстанне саставаў на аснове буры і борнай кіслаты, водныя растворы якіх досьць эфектыўныя і *супраць таракана* і *мурашак*. Посуд з растворамі для піцця змяшчаюць у зацішных месцах.

● Адзін з асноўных спосабаў прафілактыкі пашкоджання моллю і некаторымі іншымі насякомымі – выкарыстанне *рэпелентаў* – рэчываў, што маюць уласцівасць адганяць насякомых. Аднак выкарыстанне іх найбольш мэтазгодна ў выпадках, калі непажадана выкарыстанне інсектыцыдных прэпаратаў (экспазіцыя, размяшчэнне калекцыі ў працоўным памяшканні захавальнікаў і г.д.).

○ Для адпaloхвання грызуноў і некаторых насякомых можа быць выкарыстаны *ультрагук* – для гэтага могуць быць выкарыстаны спецыяльныя прыборы, у тым ліку бытавыя.

● Магчыма выкарыстанне *антыфідантаў* – злучэнняў, якія пры нанясенні на пажыўны субстрат зніжаюць ці нават прадухіляюць яго паяданне насякомымі. У музейнай практицы антыфіданты выкарыстоўваюцца часцей для дапаможных матэрыялаў (паковачных, афарміцельскіх), бо для прадухілення паядання лічынкамі скруаедаў ці молей патрэбна толькі суцэльная апрацоўка матэрыялу.

● Для прадухілення гнездавання ў музейных будынках *галубоў*, гнёзды якіх з'яўляюцца крыніцай заражэння памяшканняў моллю і скруаедамі, абмяжоўваецца доступ да магчымых месцаў гнездавання, ці выкарыстоўваюцца спецыяльныя сістэмы для дахаў, аснаваныя на прапусканні па правадах слабага электрычнага току (такімі сістэмамі забяспечаны, напрыклад, Каралеўскі замак у Варшаве і Вавель у Кракаве).

● Для азелянення тэрыторыі, прылеглай да музейных будынкаў патрэбна абмяжоўваць выкарыстанне раслін з сямейства ружакветных (*верабіна*, *глог*, *шыпішына*, *спірэя*), а таксама зонцічных (*сныць*), кветкі якіх прывабліваюць жукоў-скруаедаў у перыяд лёту і павышаюць іх канцэнтрацыю паблізу музея.

○ Прылягаючыя да тэрыторыі музея ўчасткі паркавай, лясной, азелянільнай зоны павінны рэгулярна ачышчацца ад *сухастоя* і *сухога галля* як адной з крыніц заражэння дрэваразбуральнымі насякомымі.

Асобна патрэбна адзначыць неабходнасць правільнага вызначэння заражанасці драўніны.

Асноўныя прыкметы праяваў пашкоджання драўніны даволі розныя, і далёка не ўсе яны бываюць выкліканы насякомымі. Ніжэй пералічаны асноўныя віды пашкоджанняў

Вонкавы выгляд	Прычыны	Зайвагі
Драўніна ў папярэчных трэшчынах, карычнева-бурая, рассыпаецца на асобныя прызмы	Дрэваразбуральныя грыбы	Прыняць меры па абеззаражванню і (ці) па ўмацаванню
Плямы чорнага, шэрага і зяленага колераў па паверхні і ў структуры драўніны	Дрэваафарбоўваючыя грыбы	Можна выкарыстаць спецыяльныя рэстаўрацыйныя адбельваючыя сродкі
Адтуліны круглыя ці квадратныя, з загнутымі ўсярэдзіну ці рванымі краямі, прысутнічаюць загнутыя ўсярэдзіну валокны драўніны	Адтуліны ад цвікоў.	
Круглыя, авальныя, асіметрычныя акруглыя адтуліны з гладкімі, “абваленымі” краямі, пацямнеўшыя, з забруджаннямі ўсярэдзіне	Старыя ачагі тачыльшчыкаў, вусачоў, дрэваргызаў	Не прадстаўляюць небяспекі
Адтуліны (ці частка) адносна светлыя з вострымі краямі, драўніна ўнутры без забруджанняў, высыпаецца буравая мука ў выглядзе невялікіх кучак, ці тонкіх дарожак	Актыўныя ачагі пашкоджання тачылішчыкамі, вусачамі, дрэвагрызамі	Тэрмінова рэчы змясціць у ізалятар і прыняць меры па абеззаражванню.
Паверхня дрэва раз'едзена – пакрыта прадольнымі траншэйкамі, ці мае выгляд губкі са знішчаным верхнім слоем	Даўганосікі-трухлякі	-/-
Адтуліны круглыя, чорныя, чорныя лічыначныя ходы ўсярэдзіне дошкі, чарната можа расплывацца вакол адтулін	Караеды капюшоннікі	Не прадстаўляюць небяспекі

Метады прафілактыкі і барацьбы з моллю

Комплекс мер, якія тармозяць і не дапускаюць развіцця шкоднікаў, адносіцца да прафілактычных мерапрыемстваў. Сюды ўваходзіць пастаянная ачыстка музейных памяшканняў ад пылу і смецця, рэгулярнае праветрыванне, стварэнне розных перашкод для молей і прымяненне адпaloхваючых рэчываў. Усе памяшканні, што прызначаюцца для сховішчаў, павінны быць адрамантаваны. Музейныя прадметы павінны штомесяц праглядацца спецыялістам-энтамолагам. Рэкамендуецца праводзіць перыядычную сушку, праветрыванне.

Стварэнне перашкод мае сваёй мэтай не дапусціць пранікнення молей ў памяшканні і да саміх прадметаў. Нярэдка назіраецца залёт матылькоў ў вячэрні летні час у памяшканні з вуліцы праз адчыненыя вокны і вентыляцыйныя аддухі. Каб засцерагчы памяшканне ад пранікнення молі, рэкамендуецца вокны і вентыляцыйныя аддухі зацягваць дробнай сеткай (здыметрам вочки 0,2–0,5 мм).

Для прафілактыкі ад заражэння моллю прадметаў, якія знаходзяцца ў заражаным памяшканні, неабходна дбайная чыстка рэчаў і наступная ўпакоўка іх у шчыльна зачыняемых скрыні, шафы або чахлы з шчыльной паперы з выкарыстаннем адпaloхваючых сродкаў. У якасці адпaloхваючых рэчываў у літаратуры рэкамендуецца камфара, махорка, лісце эўкаліпта, карані лаванды і г.д. Для засцярогі грубых вырабаў ўжываюць газетныя лісты, злёгку змочаныя газай, дзёгцем, для тэхнічнага лямцу ўжываюць дзёгаць. Для захавання музейных экспанатаў рэкамендуецца камфара, крэазот, дыхлорэтан, чатыреххlorысты вуглярод. Пары гэтых рэчываў не забіваюць наяўных у памяшканні шкоднікаў, толькі прадухіляюць залёт новых.

Абарона матэрыялаў і музейных прадметаў ад біялагічнага пашкоджання павінна прадугледжваць не толькі і нават не столькі знішчэнне арганізмаў, якія ўступілі ў контакт з вырабам, колькі прадухіленне гэтага контакту. Самая звычайнае і часцей за ўсё назіраная з'ява – таксічнасць матэрыялу. Таксічныя прапіткі ў цяперашні час знаходзяць шырокое выкарыстанне. Акрамя гэтага назіраецца інсектыстатычнае дзеянне матэрыялу, прычыны і формы праявы якога могуць быць розныя. Напрыклад, на чыстайвоўневусені молей развіваюцца значна горш, чым на забруджанай. Назіраецца павелічэнне тэрміну развіцця лічынак, павышэнне смяротнасці падчас лінек, памяншэнне памераў і скарачэнне тэрмінаў жыцця імага, зніжэнне пладавітасці і як вынік – зніжэнне колькасці шкодніка на матэрыяле. Усе гэтыя фактары паказваюць на недастатковую пажыўную каштоўнасць матэрыялу для насекомага.

Выяўленне ачага заражэння молю. Рэгулярныя прафілактычныя агляды дазваляюць выявіць заражэнне моллю на пачатковых стадыях, калі яно яшчэ не дасягнула значнага памеру. У выпадку з'яўлення ў памяшканні лятаючых матылькоў молі варта знайсці і ліквідаваць першасны ачаг заражэння. Гэта можа быць тэхнічны лямец, выкарыстаны для ўцяплення дзвярэй, ўшчыльнення дзвярных праёмаў, для пракладкі пад падваконнікамі, для абкладкі труб ацяпляльной сістэмы. Звычайнай крыніцай заражэння молю памяшканняў музея з'яўляюцца гнёзды галубоў і іншых птушак, размешчаныя дзе-небудзь пад дахам або на гарышчы, гаспадарчыя пабудовы на тэрыторыі музея, блізка размешчаныя жывёлагадоўчымі фермамі.

Выяўленыя першасныя ачагі заражэння молю па магчымасці ліквідуюць – лямец замяняюць на шлака- і шклавату, гнёзды птушак прыбіраюць. Акрамя асноўнага ачагу, неабходна знайсці і ліквідаваць другасныя ачагі заражэння. Імі могуць быць рэдка ўжываныя суконныя анучы, спісаныя дывановыя дарожкі, лямцевыя вырабы (валёнкі або тапкі на лямцевай падэшве), пёравыя мяцёлкі і іншыя прадметы, якія захоўваюцца ў падсобных памяшканнях. Часам вусені молі развіваюцца на смецці, назапашаным у шчылінах паркета, пад плінтусамі.

Механічныя метады. Чыстка пыласосам, апрацоўка шчоткамі або выбіваннем ўжываецца для выдалення і знішчэння слаба прыматаўных яек, вусеняў і іх экспрэментаў, чэхлікаў і решткаў ежы. Узлахмочаныя і зблытаныя месцы рэкамендуецца разабраць рукамі і прачасаць грэбнем. Здольнасць вусеняў молі доўга галадаць або развівацца пры нязначных запасах ежы, прывялі да няўдачы ўсе спробы пазбавіцца ад молі шляхам чаргавання ў складаных з прадметамі з іншых матэрыялаў.

Выбар спосабу антымольнай апрацоўкі. Пасля выяўлення заражаных рэчаў неабходна правесці іх антымольную апрацоўку. Знішчэнне лятаючых ў памяшканні матылькоў з'яўляецца малазфектыўнай мерай барацьбы з моллю. Але ў асобных выпадках, калі колькасць іх вялікая або яны лётаюць у пустым памяшканні, мэтазгодна лятаючых матылькоў знішчыць прэпаратам "Дыхлафос" (па інструкцыі). Папера, поліэтыленавая плёнка лёгка прагрызаецца вусенямі молі. Таму абкручванне заражаных рэчаў не прадухіляе распаўсюджвання заражэння і можа быць выкарыстана толькі ў якасці першаснай і часовай меры па яго лакалізацыі.

Способ апрацоўкі вібраюць залежнасці ад віду заражанага вырабу.

Фізічныя метады барацьбы з молю заснаваны на знішчэнні молі шляхам апраменьвання, высушвання або вымарожвання (для асобных відаў). Яны заключаюцца ў выкарыстанні

- 1) высокіх станоўчых і
- 2) нізкіх адмоўных тэмператур і

з'яўляюцца пры правільным ужыванні добрым і надзейным сродкам барацьбы з моллю.

Майце на ўвазе, што такі эфектыўны спосаб барацьбы з моллю, як уздзейнне **ультрафіялетавага** выпраменівання (гэта тычыць і сонечнай інсалацыі і выпраменівання кварцевых лямпаў) да музейных прадметаў непрымяняльны. Хаця для дапаможных матэрыялаў можа паспяхова выкарыстоўвацца, асабліва разам з уздзейннем павышанай тэмпературы.

Ультрафіялетавыя прамяні паглынаюцца целам насякомага, што прыводзіць да каагуляцыі бялку. Напрыклад, які адзежнай молі пад уплывам прамых прамянёў сонца пры награванні да 53°C гінуць на працягу 6 хвілін, а пры 43°C – на працягу 31 хвіліны. Выкарыстанне прапарвання і кіячэння на музейных прадметах таксама праблематычна.

Знішчэннемоліз дапамогай **высушвання**. Эфектыўным спосабам знішчэння молі з'яўляецца прасушванне пашкоджаных рэчаў **у цяні** ў сонечнае надвор'е. Пры гэтым экспанаты награваюцца нязначна, а гібель вусеняў і яек молі адбываецца ў выніку сумеснага дзеяння рассеянай сонечнай радыяцыі і павелічэння выпарэння вады праз пакровы вусеняў. Вырабы з воўны і футра штогод у канцы вясны – пачатку лета трэба прасушваць ў цёплае і сухое надвор'е не менш 4–5 гадзін у дзень, абавязкова захопліваючы паўдзённы час. Высушваннерэчаў ужніўні недае пажаданагаэфектуз-запамяншэнняпразрыстасціатмасферы. Ветранае надвор'е спрыяльна для сушкі. Яшчэраз адзначу, што высушванне непасрэдна на прымым сонечным святле значна больш эфектыўна, аднак яно можа быць рэкамендавана толькі для дапаможных матэрыялаў, і толькі ў асобных выпадках для саміх музейных прадметаў (калі рэстаўратар лічыць, што гэта магчыма).

Падчас сушкі вырабаў трэба дбайна абмесці шафы, дзе яны захоўваюцца. На ўнутраных паверхнях шаф, у шчылінах могуць быць распоўзшыся вусені молей або іх коканы і чэхлікі. Не варта забываць таксама ўважліва аглядыць столь над шафамі. Усё сабранае пры чыстцы шаф смецце знішчаюць. Пасля прасушки вырабы чысцяць ад рэшткаў молі і затым кладуць або падвешваюць мяшочки зі прамысловыя пласціны з репелентамі.

Практычна на ўсіх побытовых і шмат якіх музейных вырабах моль можна **вымарожваваць**. Усурою зіму мэблевую, адзежную і лямцавую моль можна вымарозіць. Заражаныя бопадазроныя заражэннепрадметы вытрымліваюць на марозе пры тэмпературе $-15\text{--} -20^{\circ}\text{C}$ на працягу 10 гадзін. Для большай надзейнасці вымараражваннеправодзяць 2–3 разы (можна па 4–5 гадзін) з прамежкамі ў 1–2 дні. Пры гэтым старанна чысцяць шафы і столі над імі. Рэчы пасля прамарожвання чысцяць, сабранае смецце знішчаюць. Пры закладцы на захоўванне выкарыстоўваюць

рэпеленты. Нельга знішчыць вымарожваннем ў натуральных умовах моль зімуючых ў прыродзе відаў: шубную, футравую, галубінью, норавую і інш.

Прамарожванне прадметаў можна праводзіць таксама ў спецыяльных халадзільных устаноўках ў любы час года пры тэмпературы $-15 - 20^{\circ}\text{C}$ на працягу 10 гадзін. Экспазіцыя пры апрацоўцы матэрыялаў адмоўнымі тэмпературамі залежыць ад віду заражанага матэрыялу, віду молі і фазы развіцця шкодніка. Так, напрыклад, пры апрацоўцы тоўстага лямцу або фетру таўшчынёй 5–20 мм экспазіцыя павінна быць павялічана да сутак, г.зн. у 2–3 разы ў параўнанні з апрацоўкай сукна або аксаміту. Апрацоўка мяккай мэблі павінна працягвацца 3–5 дзён. Апрацоўка экспанатаў, у склад якіх уваходзяць розныя матэрыялы, патрабуе вялікай асцярожнасці, бо пасля апрацоўкі такія прадметы могуць пакаробіцца. Старадаунія кнігі, асабліва з мініяцюрамі, варта падвяргаць падобнай апрацоўцы толькі ў крайнім выпадку, калі немагчыма апрацоўка прэпаратам "Антимоль" у дэзкамеры (па прычыне магчымага ўздзейння прэпарата на фарбавальнікі) альбо фумігацыя бромыстым метылам.

Фаза развіцця і від молі, як ужо адзначалася, маюць значную ролю ў вызначэнні працягласці апрацоўкі. Лягчэй за ўсё забіць матылькоў. А для знішчэння, напрыклад, вусеняў апошняга ўзросту і куколак шубнай молі, устойлівых да кароткачасовых адмоўных тэмператур, варта ўжываць двайную або патройную экспазіцыю (не менш сутак). Адсутнасць дакладных дадзеных аб холадаустойлівасці іншых зімуючых відаў молі не дазваляе даць канкрэтных рэкамендацый па іх вымарожванню.

Але простае вымарожванне не зусім надзеіны метад, бо вусеніустойлівия да невялікіх мінусавых тэмператур. Лепш ужываць паслядоўныя зніжэнні і ўздымы тэмпературы: двухразоваяе на працягу некалькіх дзён астуджэнне да -5°C з наступным нагревам да $+10^{\circ}\text{C}$ і далейшае захоўванне тканін пры $4,5^{\circ}\text{C}$ дае жаданы вынік. Але, як самі разумееце, гэта таксама непажадана для гістарычных матэрыялаў.

Галоўнаемесца ў барацьбе з моллюзаймаюць **хімічныя прэпараты**. Інсектыцыды для барацьбы з молями падпадзяляюць па іх дзеянні на ўнутраныя (або кішечныя), вонкавыя (альбо контактныя), газападобныя (удушлівия або фуміганты). Да інсектыцыдаў прад'яўляюцца пэўныя патрабаванні. Яны не павінны быць таксічнымі для чалавека і вогненебяспечнымі, не павінны псаваць матэрыялы (футра, поўсьць, фетр, і да т.п.), а таксама памяшканні, апаратуру і інш. Асноўныя хімічныя прэпараты для барацьбы з моллю: вапатрын, дэльтаметрын, перметрын і інш. **Біялагічныя** (раслінныя) –лаванда, хвоя, лімон, эўкаліпт, багун.

Спосаб хімічнай апрацоўкі залежыць ад віду выраба. Кнігі без каляровых ілюстрацый, футравыя і ваўняныя вырабы за выключэннем

дывановых, вырабы са скуры, энтамалагічныя калекцыі, чучалы іншы заалагічны матэрыял можна апрацоўваць у дэзкамеры прэпаратам "Антымоль". Энтамалагічныя калекцыі пасля апрацоўкі варта наглуха заклеіць (у сухім памяшканні), папярэдне паклаўшы ў скрыню пакуначак з рэpelентам, або пракласці тканінай Петранава паміж вечкам і дном скрынкі (пры вільготнасці вышэй 55 %).

Буйныя дываны, кошмы, асабліва пры вялікім аб'ёме заражэння фонду, і мяккую мэблю з валасяной набіўкай лепш за ўсё падвергнуць фумігацыі бромістым метылам. Паравыя камеры для апрацоўкі вырабаў выкарыстоўваць нельга, бо пар псуе рэчы, выклікаючы іх ўсаджванне і выцвітанне, а моль пры гэтым цалкам не знішчаецца. Хімчыстка з'яўляецца добрым сродкам барацьбы з моллю. Аднак пытанне аб яе дапушчальнасці павінна вырашацца рэстаўратарам асобна ў кожным канкрэтным выпадку.

Вадкімі антымольнымі сродкамі ("Аэроантимоль", "Дифокс", "Керацид", "Моримоль") у музеях можна апрацоўваць дапаможныя матэрыялы і толькі ў рэдкіх выпадках самі экспанаты (напрыклад, шынялі). Пры гэтым трэба ўважліва сачыць, каб прэпарат не патрапіў на металічныя часткі (гаплікі, гузікі). Іх варта папярэдне абгарнуць поліэтыленавай плёнкай. Рашэнне аб прымяненні інсектыцыду павінна прымацца толькі пасля поўнага разгляду магчымых нехімічных спосабаў арацьбы. Неабходна памятаць, што для знішчэння насякомых ў музейных рэчах можна ўжываць толькі тыя рэчывы, дзеянне якіх на пігменты, лакі і іншыя матэрыялы твораў мастацтва праверана.

У цяперашні час прамысловасць выпускае разнастайныя прэпараты для абароны ваўняных і футравых вырабаў ад молі і скураедаў ў бытавых умовах. Усе яны маюць абмежаванні да ўжывання ў музейнай практицы. Непасрэдная антымольная апрацоўка можа прывесці да незваротнай змены колеру фарбавальнікаў або яркасці афарбоўкі, да лінькі вырабаў, карозіі металічных элементаў, змене адцення светлых тканін або выраба з футра. Таму ў кожным канкрэтным выпадку апрацоўкі патрабуецца папярэдняя кансультацыя спецыялістаў – энтамолага і хіміка.

У сувязі са спецыфікай біялогіі молей-кератафагаў для барацьбы з імі выкарыстоўваюць прэпараты фумігацыйнага і контактнага дзеяння.

Дафумігантаў адносяцца некаторыя лятучыя рэчывы, пары якіх атрутныя або рэpelентныя для насякомых. Гібель насякомых пасля апрацоўкі прэпаратамі другога тыпу надыходзіць пры контакце з абароненай паверхніяй. У цяперашні час прамысловасць выпускае 3 віды антымольных сродкаў фумігацыйнага дзеяння: ў выглядзе таблетак, шарыкаў (гандлёвыя назвы "Антымоль" і "Дэзмоль"), у выглядзе палімерных пласцін ("Молемор" і інш) і ў выглядзе аэразолей.

Апрацоўка прэпаратам "Антымоль" у дэзкамеры.

Прэпарат змяшчае 99,5 % актыўна дзеючага рэчыва – парадыхлорбензолу (ПДБ). Пары гэтага інсектыцыду лёгка праходзяць праз розныя плёнкі, у прыватнасці, праз бытавую поліэтыленавую плёнку, праз латэксы (каучукі), тонкія пласцінкі дрэва, фанеру. Таму "Антымоль" нельгаўжываець у шафах, поліэтыленавыхмяшках, фанерных скрынях, так як прыгэтым не стварае ўсе неабходнасці канцэнтрацыі пароў. Аднак гэты прэпарат з поспехам можна выкарыстоўваць для абеззаражання прадметаў ад молі або прафілактычнай апрацоўкі невялікіх партый новых паступленняў у спецыяльна абсталяванай дэзкамеры. Пары прэпарат ажэй паветра, таму "Антымоль" размяшчаюць на верхніх паліцах дэзкамеры. На 1 м³ аб'ёму камеры бярэцца 1 кг "Антымоль". Час экспазіцыі залежыць ад тэмпературы памяшкання: пры тэмпературе 14–19 °C апрацоўка доўжыцца 3 тыдні, пры 20–25 °C – 2 тыдні, пры 27–30 °C – 1 тыдзень. Пры тэмпературе ніжэй 14 °C прэпарат практычна не дзеянічае. Пасля апрацоўкі перад змяшчэннем у фонды вырабы неабходна праветрываць ў асобным памяшканні не менш за 2 тыдні.

Нягледзячы на тое, што ПДБ хімічна малаактыўны і індывіферентны да большасці пігментаў, пунсовы пігмент (группа азапігментаў) у яго парах вылінівае. Вылучаецца металічны цынк з цынковых бяліл, але затым аднаўляецца. Не праверана дзеянне прэпарата на пігменты з храмафорам медзі. Таму апрацоўка кніг з каляровымі ілюстрацыямі ў дэзкамеры патрабуе вялікай асцярожнасці. Падвяргаць апрацоўцы можна толькі кнігі, дзе няма акварэльнага жывапісу або фарбаў з медным пігментам. Папярэдняя праверка узору тканин, афарбаваных прыроднымі і анілінавымі фарбавальнікамі, паказала, што колер іх пры ўздзеянні пароў ПДБ не змяняецца.

Прэпараты фумігацыйнага дзеяння на аснове ДДВФ ("Дэзмол" і "Молемор") пры норме расходу 25 г на 1 м³ (1 упакоўка) ўмоўна закрытага аб'ёму сховішча забяспечваюць 100 %-ную гібель вусеняў молі: "Дэзмол" – на працягу 4 месяцаў, а "Молемор" – на працягу 6 месяцаў. Па заканчэнні гэтага часу прэпарат замяняюць на новы. Супрацьпаказанні да ўжывання гэтых прэпаратуў звязаныя з тым, што пары ДДВФ выклікаюць карозію металаў, пажаўценні белай воўны і футра. Дзеянне гэтых прэпаратуў заснавана на паступовым выпарэнні хімічнага рэчыва. Яны прызначаны толькі для закрытых сховішчаў (шаш, куфраў, валізак, герметычных вітрын), дзе можа стварацца дастатковая канцэнтрацыя пароў.

Фумігацыя бромістым метылам рэкамендуецца ў вялікіх сховішчах і пры неабходнасці абеззаражання вялікай колькасці прадметаў. Гэты газзвельміятратутны. Праца з ім патрабуе асаблівых мер засцярогі. Таму фумігацыю бромметылам праводзяць спецыялісты са спецыялізаваных

арганізацый. Нормы выдатку бромметылу, прынятая ў расейской карантынной службе для газацыі памяшканняў з матэрыяламі жывёльнага паходжання, складаюць $25 \text{ г}/\text{м}^3$ пры экспазіцыі 3 сутак. Фумігацыю праводзяць пры тэмпературы не ніжэй 15°C .

Газ моцна адсарбуюцца друблымі матэрыяламі (напрыклад, футрамі), таму пасля фумігацыі патрабуюцца доўгі час для праветрывацэння (да 1 месяца). Усталёўкавентылятараў памяшканні для праветрывацэння скарачае тэрміны дэгазацыі да 1 тыдня. Неабходна памятаць, што бромметыл для апрацоўкі музейных экспанатаў павінен быць чыстым, без дадатку хлорпікрыну, які руйнуе металы і некаторыя фарбавальнікі, зніжае трываласць валокнаў воўны і поўсці. Вуглякіслы газ ўзмацняе дзеянне бромметылу. Дадатак 2–6 % (па аб'ёму) вуглякілага газу дазваляе зніць колькасць бромметылу амаль удвая. Апрацоўка становіцца танней, дэгазацыя паскараецца.

Не варта забывацца, што фумігацыя бромістым метылам не засцерагае ад паўторнага заражэння, таму адначасова з ёй праводзяць антымольную апрацоўку падлогі, сцен, стэлажоў у сховішчах вадкім антымольнымі сродкамі контактнага дзеяння ("Аэроантымоль", "Дыфокс") у адпаведнасці з інструкцыямі на ўпакоўках.

Вадкія антымольныя сродкі контактнага дзеяння. Для абароны ад молі і скураедаў ваўняных вырабаў, якія знаходзяцца ў адкрытым захоўванні і побыце (дываны, абіўка мэблі, адзенне), выпускаюцца вадкія прэпараты контактнага дзеяння: "Керацыд", "Морымоль", "Дыфокс" і "Каўроль". Гібель насякомых надыходзіць пры контактаванні з апрацаванай паверхні. Гэтыя прэпараты маюць цэлы шэраг супрацьпаказанняў да ўжывання для апрацоўкі музейнага тэкстылю. Дзеянне іх на фарбавальнікі не вывучана.

Дзеючым рэчывам прэпарату "Дыфокс" і "Морымоль" з'яўляецца фосфараарганічны інсектыцыд ДДВФ, а ў якасці растваральнікаў выкарыстаны спірты. Гэтыя прэпараты могуць выклікаць пажаўценне белай воўны, футра, лінъку вырабаў з растваральнымі у спіртах фарбавальнікамі, карозію металічных элементаў вырабаў. Ужыванне вадкіх антымольных сродкаў у музеях павінна быць абмежавана апрацоўкай дапаможных і ўпаковачных матэрыялаў. Толькі ў рэдкіх выпадках дапускаецца непасрэдная апрацоўка прадметаў, напрыклад, шынялёў.

Прэпараты "Дыфокс", "Аэраантымоль" можна выкарыстоўваць для антымольнай апрацоўкі сцен, полу, стэлажоў ў памяшканнях, якую абавязкова праводзяць падчас фумігацыі, прасушвання і прамарожвання заражаных моллю экспанатаў. У памяшканнях, заражаных моллю, рэкамендуецца таксама праціраць ўнутраныя паверхні. шаф, куфраў, стэлажоў газай. Пры непасрэдным контакце яна забівае ўсе стадыі развіцця

молі, а яе пах адпужвае матылькоў. Пры працы з інсектыцидамі варта строга выконваць меры асабістай перасцярогі ў адпаведнасці з інструкцыяй па ўжыванні прэпаратаў.

Гандлёвыя прэпараты для барацьбы з моллю

Таварная форма	Інсектыцидныя сродкі	Рэпелентныя сродкі
	Назва прэпаратаў	Назва прэпаратаў
Кардонныя пласціны, папяровыя ленты і пласціны	“ДЕЛИЦІЯ –АНТИМОЛЬ” (55); “Д-р Клаус-Антимоль-пластины” (313); “Супербат-антимоль” (578); “Глору-Мольтакс” (713); “Глобол-бумага отмоли*”(142); “Глобол-Экспель секция от моли” (175). “Натурин секция от моли (ароматическая)” (362); “Москитол-секция от моли” (487); “Атака-пластины от моли” (636)	“Натурин-Анти мольные пластины” (201); “АРСЕНАЛ-АНТИМОЛЬ лаванда” (307); “АРСЕНАЛ- АНТИМОЛЬ апельсин” (308); “АРСЕНАЛ - АНТИМОЛЬ лесной аромат”(306); “Экстрамит- антимольные пластины с лавандой” (588); “Экстрамит-антимольные пластины с запахом апельсина” (620); “Глоболнатуральное средство с лавандой от моли” (139)
Аэразольныя балоны	“Экстрамит-антимоль” (29); “Д-р Клаус-Антимоль-аэрозоль” (422); “Прочьмоль-спрей” (499); “Экстрамитантимоль аэрозоль” (532); “РА-антимоль” (626); “Убойная сила отмоли’ (631)	—
Вадкасці ў палімерным фляконе з распыляльнікам	“Капкан-антимоль-спрей” (215) “Молли” (233) “Арсенал-спрей от моли” (475)	—
Гелі	“Рейд Антимоль гель- Кедр” (393); “Рейд Антимоль гель- Лаванда” (392)	—

Прафілактыка заражэння музейных фондаў і памяшканняў скураедамі

Для забеспячэння захаванасці калекцый неабходна праводзіць:

- прафілактычныя мерапрыемствы, мэта якіх папярэдзіць заражэнне фондаў і памяшканняў музея;
- Знішчальныя мерапрыемствы, накіраваныя на знішчэнне шкоднікаў.

Перад правядзеннем прафілактычных, а асабліва знішчальных мерапрыемстваў варта ўважліва азнаёміцца з хімічнымі ўласцівасцямі прэпаратаў, супрацьпаказаннямі да ўжывання тых ці іншых злучэнняў, з мерамі па папярэджанні атручвання хімічнымі рэчывамі.

Комплексная сістэма мерапрыемстваў па папярэджанні заражэння калекцый насякомымі ўключае ў сябе як агульныя, так і спецыфічныя прафілактычныя мерапрыемствы. Агульныя – накіраваныя на адсутнасць магчымасцяў заражэння калекцыйных матэрыялаў усімі відамі насякомых.

Спецыфічныя – заснаваныя на веданні біялогіі і фізіялогіі асобных груп шкоднікаў і абараняюць калекцыі менавіта ад гэтых насякомых. Надзеянью захаванасць калекцый забяспечвае правядзенне ўсяго комплексу прафілактычных мерапрыемстваў.

Агульныя прафілактычныя мерапрыемствы

Агульныя прафілактычныя мерапрыемствы ўлічваюць два шляхі заражэння музеяў насякомымі – залёт звонку і занос з заражанымі матэрыйламі. Яны накіраваны на спыненне пранікнення насякомых ўнутр музея, скарачэнне магчымых харчовых субстратаў ў сховішчах за кошт стараннага падбору матэрыйлаў для гука- і цеплаізаляцыі і афармлення. Акрамя таго, яны ўключаюць санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Гэтыя мерапрыемствы ўлічваюць магчымасць пранікнення насякомых у будынак, дзе размешчана калекцыя, з размешчаных паблізу жылых памяшканняў і складоў, з заселеных галубамі або грызунамі паддашных або падвальных памяшканняў.

Для прадухілення залёту насякомых у музей праз адкрытыя вокны і форкткі на цёплы час года (красавік-кастрычнік) варта ўстаўляць сеткі з памерам ячэйкі не больш за 1 мм (з млыновага газу, металічныя, з подкрухмаленай марлі і інш.). Для ўцяплення канструкций і ацяпляльнай сістэмы варта выкарыстоўваць шлака-, шклавату ці іншыя матэрыйлы, якія не змяшчаюць ваўняныя валокны. Ужыванне тэхнічнага лямцу можа прывесці да моцнага заражэння сховішчаў і калекцый скураедамі і моллю.

Новыя паступленні перад размяшчэннем у фондах сховішча павінны накіроўвацца ў ізолятар і тут аглядацца за заражанасць насякомымі. Варта праводзіць наступныя санітарна-гігіенічныя мерапрыемствы:

1.Кожныя два тыдні старанна прыбіраць памяшканні з дапамогай пыласоса. Пры наяўнасці слядоў жыццядзейнасці скураедаў – 1 раз у тыдзень.

2.Дывановыя дарожкі 1 раз у год варта чысціць у хімчыстцы.

3.Сістэматычна чысціць памяшканні на паддашы і ў скляпеннях. Недапушчальна іх захламленне. У слыхавыя вокны на гарышчах павінны быць устаўлены сеткі, каб перашкодзіць пранікненню птушак на гарышчы.

4.Шафы і вітрыны варта ўшчыльніць па метаду Басманова тканінай Петранава з дыхальнымі фільтрамі з той жа тканіны, што папярэджвае пранікненне насякомых-шкоднікаў ўнутр вітрынаў.

Спецыфічныя прафілактычныя мерапрыемствы

Абследаванне музея на заражанасць скураедамі варта пачынаць з агляду падваконнікаў, плафонаў свяцільнікаў, на якіх нярэдка скопліваюцца жукі-скураеды, прыцягнутыя святлом. У фондах мэтазгодна пачынаць

абследаванне з агляду па групах матэрыялаў, пачынаючы з ваўнянага тэкстылю, вырабаў з футра, хромавай і хромтаніднай скураў, пудзілаў. Ліначныя скуркі лічынак скураедаў могуць сведчыць аб магчымым заражэнні музея скураедамі. Толькі дбайны прафілактычны агляд музейных фондаў можа даказаць сапраўдную лакальнасць выяўленага ачага. Заражанасць музейных фондаў скураедамі і тэрміны лёту шкоднікаў можна вызначыць з дапамогай музейных светалавушак і аконных пастак.

Эфектыўнасць абароны музейных фондаў ад скураедаў забяспечваецца правядзеннем наступнага комплексу спецыфічных прафілактычных мер:

1.Музейныя матэрыялы ў фондавішчах варта захоўваць па групах, якія адразніваюцца па ступені іх прывабнасці для лічынак скураедаў. Ваўняны тэкстыль, хромавыя і хромтанідныя скуры, вырабы з футра, чучалы павінны быць аддзеленыя ад шоўку, краснадубных скураў, ад баваўняных і льняных тканін. Гэта дазволіць пазбегнуць спадарожнага пашкоджання лічынкамі матэрыялаў, якімі яны не сілкуюцца наогул ці не пашкоджаюць пры наяўнасці выбару ежы.

2.Прадметы з тканін, адзенне, шкуры жывёл неабходна захоўваць у падвешаным стане. Захоўванне іх пластамі ў шафах і куфрах проціпаказана, так як ствараюцца ўмовы, спрыяльныя для запаўдання лічынак скураедаў.

3.Патрэбна выключыць з дапаможных матэрыялаў (што прымняюцца для афармлення экспазіцый, для абортвання і інш.) ваўняны тэкстыль і ўтрымліваючыя воўну тканіны. Варта абмежаваць таксама прымяненне матэрыялаў з густа-, рыхлавалакністай і шурпатай структурай паверхні (напрыклад, аксаміту, баваўнянай фланэлі), асабліва ў непасрэднай блізкасці ад музейных экспанатаў. Гэтыя матэрыялы спрыяюць распаўданню лічынак скураедаў і найбольш прывабныя для адкладкі на іх яек самкамі скураедаў.

4.Патрэбна абмежаваць або спыніць наогул выкарыстанне для азелянення тэрыторыі музея такіх дрэў і кустоў з сямейства **ружакветных**, такіх, як спірэя, верабіна, глог, шыпшина, а таксама пазбавіцца ад раслін з сямейства **парасонавых** (сніткі і маркоўніка), кветкі якіх прыцягваюць жукоў скураедаў і спрыяюць іх канцэнтрацыі побач з музеем.

5.Новыя паступленні перад закладкай у фондавішча павінны быць дбайна вычышчаны ад забруджванняў (тлушчавых і інш.), пахі якіх прыцягваюць жукоў скураедаў.

6.Чучалы і шкуры жывёл з натуральна-гістарычных калекцый, прызначаныя для працяглага захоўвання, павінны праісці поўную апрацоўку. Для засцярогі ад заражэння скураедамі на заключным этапе вырабу мяздровую частку шкуры некалькі разоў варта апрацаваць 3–4 %-ным растворам малатыёну (карбафосам). Адным з найстарэйшых метадаў кансервацыі з'яўляецца прамыш'ячванне скурак жывёл перад вырабам з іх

пудзілаў і тушак. Гэта робіцца шматразовым дбайным змочваннем мяздры скуркі 10 %-ным водным растворам мыш'яковістакіслага натрыю.

Выкарыстанне рэpelентаў. Рэpelенты – рэчывы, якія адпужваюць насекомых. Іх выкарыстанне – адно з найважнейшых прафілактычных мерапрыемстваў па абароне музейных калекцый ад шкодных насекомых.

Выкарыстанне ў практыцы многіх пахучых рэчываў для адпужвання насекомых нярэдка абапіраецца на думкі і традыцыі, не падмацаваныя эксперыментальным дадзенымі. Нярэдка ахоўныя ўласцівасці прэпарата за кошт яго таксічнасці памылкова адносяць да рэpelентных, як гэта адбываецца да гэтага часу з прэпаратам "Антымоль" (дзеючае рэчыва парадыхлорбензол). Прэпаратаў з выяўленым рэpelентным дзеяннем ў дачыненні да скураедаў практычна няма. Напрыклад нафталін, вядомы рэpelент для матылькоў молей, на жукоў скураедаў большасці відаў не дзейнічае. Вывучэнне паводзін масавых відаў скураедаў, якія шкодзяць ў музеях, паказала, што іх рэакцыі на пахучыя злучэнні відаспецыфічныя і, акрамя таго, залежаць ад фізіялагічнага стану асобаў аднаго віду.

З назіранняў за эфектыўнасцю прымяняння ў музеях "народных" адпaloхваючых сродкаў – цытрусавых шкурлапак, махоркі, сунічнага мыла, лісця грэцкага арэха, можна заключыць, што пабытовае ўяўленне аб іх адпужвающим дзеянні перабольшана. Толькі ў адным з вядомых выпадкаў дзеянне паху махоркі было эфектыўным – калі цэлае яе вядро было змешчана ў куфар з футранымі вырабамі. Аднак пры гэтым выявіліся і непажаданыя наступствы – ад махоркі белыя футры пажоўклі.

Пахучыя рэчывы, якія адпужваюць скураедаў, мэтазгодна ўжываць у перыяд лёту жукоў. Масавы лёт скураедаў прыпадае на перыяд цвіцення разнастайных раслін з сямействаў ружакветныя (спірэя, глог, шыпшина і інш.). У залежнасці ад кліматычнай зоны, у якой размешчаны музей, пік лёту скураедаў прыпадае на адзін з наступных месяцаў: красавік, травень, чэрвень ці ліпень. Індуцыраваныя віды скураедаў, якія адносяцца да факультатыўных афагаў, могуць мець некалькі пікаў масавага вылету дарослых асоб. Найбольш ранні назіраўся ў скураеда Смірнова ў Москве ў канцы лютага – пачатку сакавіка.

Варта памятаць, што ўжыванне рэpelентаў – гэта толькі адно звяно ў сістэме комплекснай абароны музейных фондаў ад скураедаў. Рэpelенты забяспечваюць абарону музейных матэрыялаў, размешчаных у вітрынах, шафах і іншых тыпах музейнага абсталявання ад жукоў скураедаў, папярэджваючы залёт або запаўзанне імага шкоднікаў ўнутр гэтых ёмістасцяў для адкладання яек. Мэтазгодна выкарыстоўваць рэpelенты тады, калі нельга прымяніць надзейныя прэпараты фумігацыйнага дзеяння ("Молемор", "Дээмоль") з прычыны наступных абставінаў – шафы з

музейнымі матэрыяламі размешчаны ў працоўным памяшканні захавальнікаў, калі неабходна забяспечыць абарону музейных прадметаў, якія маюць металічныя часткі, а пары ДДВФ выклікаюць карозію металу, таксама пры ўстаноўленым заражэнні памяшкання скураедаў у перыяд падрыхтоўкі знішчальных мерапрыемстваў.

Акрамя таго, неабходна ўлічыць, што ўжыванне репелентаў не выключае запаўзаннія лічынак у шафы, вітрыны і іншае музейнае абсталяванне, так як у лічынак нюх развіты слаба і сродкам абароны ад іх з'яўляюцца **антыхіданты**. Размяшчэнне репелентаў не выключае перыядычную (1 раз у квартал) праверку стану фондаў на заражанасць насякомымі. Акрамя таго, выяўленне на вокнах, плафонах свяцільнікаў жукоў-скураедаў служыць сігналам да правядзення апрацоўкі падваконнікаў, паліц шаф, полу, шкла вокнаў інсектыцыднымі прэпаратамі контактнага дзеянні тყыпу "Аэроантыхимоль", "Рыапай" і інш.

У цяперашні час вывучаны паводніцкія рэакцыі на шэраг пахучых злучэнняў у жукоў дывановага скураеда, скураеда Смірнова, стракатага скураеда, норычнікавага скураеда, музейнага скураеда, скураеда *Anthrenus verbasci* L. Пры комплексным заражэнні музея некалькімі відамі скураедаў да правядзення знішчальных мерапрыемстваў у перыяд лёту можна ўжываць наступныя рэpelенты:

1. Дыметылфталат (100 %-ны) – рэpelент пралангаванага дзеяння, валодае актыўнасцю ў дачыненні да 4-х масавых відаў скураедаў (дывановага, Смірнова, стракатага і норычнікавага).

2. 10%-ная кампазіцыя ДЭТА + рэбемід (5 %-ный раствор ДЭТА + 5 %-ны раствор рэбеміда пры суадносінах 1:1 на спіртавым растворальніку – этаноле, ізапрапаноле і інш.).

3. Камфара крышталічная 1 – 5 г на 1 м³.

Пры заражэнні музейных сховішчаў скураеды аднаго віду або пры рэзкай перавазе якога-небудзь аднаго віду скураедаў мэтазгодна ўжываць спецыфічныя рэpelенты:

Для пярэстага скураеда: 5–7 %-ныя растворы рэбеміду ў дыметылфталаце (сасатаў пралангаванага дзеяння) або 5 %-ныя растворы аксамата.

Для скураеда Смірнова: 5 %-ныя спіртавыя растворы бензіміну, гексамату, ДЭТА або карбаксілу.

Распрацоўка выпарнікаў (дыспенсэраў) для рэpelентаў і атрактантаў і ўкараненне іх у практику з'яўлецца складанай задачай. Вось два простых выпадкі прымянення ў практицы раствораў рэpelентаў.

1) Растворы рэpelентаў можна наліваць у спіртоўкі – выпарэнне адбываецца раўнамерна за кошт падсмоктвання праз кнот.

2) У банкі, запоўненых пілавіннем, заліваюць раствор рэпелента і зачыняюць шчыльна накрыўкай, якая мае адтуліну ў цэнтры дыяметрам 3–4 мм. Па меры неабходнасці раствор падліваюць.

Большасць вышэй названых злучэнняў вядомыя ў якасці эфектыўных репелентаў для крывасмокчучых насякомых і кляшчоў, за выключэннем камфары. У вадзе ўсе яны практычна нерастваральныя, але лёгка раствараючыя ў арганічных растворальніках (спірт, ацэтон, хлараформ, бензол, ксілол і інш.). Меры засцярогі пры працы з імі тыя ж, што і пры працы з малатаксічнымі пестыцыдамі.

Бензімін [$C_{13}H_{17}NO$]. Празрыстая бясколерная алеістая вадкасць;

дыметылфталат [$C_{10}H_{10}O_4$] – дыметылавы эфір фталевай кіслаты. Бескаляровая алеістая вадкасць, М.М. 194,2 (малекулярная маса), ЛД 50 для пацукоў – 8200 мг/кг;

Дэта [$C_{12}H_{17}NO$] – диэтылтолуамід. Бескаляровая алеістая вадкасць. ЛД50 для трусоў – 2000 мг/кг. Пры працяглым контакце можа выклікаць лёгкае раздражненне скуры. Пры траплянні раздражняе слізістыя, не выклікае карозіі металаў;

Камфара [$C_{10}H_{16}O$] – напаўпразрыстая крышталі белага колеру. Тэмпература плаўлення 178 °C. Уваходзіць у склад шматлікіх прыродных эфірных масел, валодае моцнай лятучасцю. ПДК ў паветры – 0,003 мг/л.

Аксамат – сумесь эфираамідаў шчаўевай кіслаты. Алеістая вадкасць ад светла-карычневага да жоўтага колеру. ДЦ50 для мышэй 1623 мг/кг. Не раздражняе скуру і слізістыя.

Рэбемід [$C_{11}H_{15}NO$] – белае крышталічнае рэчыва. З'яўляецца дзеючым рэчывам прэпаратаў "Рэбезоль", "Рэфталмід", прызначаных для адпужвання крывасмокаў, а таксама антымольных прэпаратаў "Супраміт" і "Супразоль". Не раздражняе скуру і слізістыя. Супрацьпаказанні да ўжывання: пры контакце з матэрыялам выклікае пажаўценне белага футра і воўны.

У металічных і пластмасавых герметычна зачыненых ёмістасцях дадзеныя злучэнні могуць захоўвацца практычна неабмежаваны час.

Выкарыстанне **антыфідантаў** для абароны музеіных матэрыялаў ад лічынак скураедаў. Антыфіданты – злучэнні, якія пры нанясенні на харчовы субстрат зніжаюць або цалкам прадухіляюць яго паяданне насякомымі. Толькі суцэльная апрацоўка матэрыялу засцерагае яго ад паядання лічынкамі скураедаў і моляў. Таму ў музейнай практицы антыфіданты варта ўжываць толькі пры апрацоўцы дапаможных матэрыялаў: абгортачных, якія ўжываюцца пры афармленні экспазіцыі і інш. Эфектыўнымі, працяглыми дзеючымі антыфідантамі для лічынак скураедаў з'яўляюцца карбаксіл, латэкс олаваарганічных палімераў маркі АБП-40, шэраг злучэнняў,

выдзеленых з каранёў чырвонай канюшыны, а таксама некаторыя кампаненты гваздзіковага масла і полігуанідын "Метацыд".

Карбаксід [$C_{13}H_{12}O_2$] – вытворнае гексаметыленіміна – празрыстая вадкасць светла-жоўтага колеру са слабым пахам. Дрэнна растворальны ў вадзе, добра – у звычайных арганічных растворальніках. Ужываецца ў форме водна-эмульсійнага канцэнтрату. Рэкамендаваны у выглядзе 30 і 40 %-ных крэмаў для адпужвання крыvasмактальных насякомых і кляшчоў. ЛД50 для белых мышэй пры нанясенні на скруру – 3400–6000 мг/кг. З'яўляецца эфектыўным антыфідантом для лічынак скураедаў – шкоднікаў музейных калекцый. Норма расходу 5 %-нага раствора карбаксіда – 0,3 л/м кв. Працягласць дзеяння – больш за 6 месяцаў. Супрацьпаказанні да ўжывання – выклікае пажаўценне белага футра. Захоўваць неабходна ў герметычных ёмістасцях.

Латэс волаваарганічных палімераў АБП-40 ўяўляе сабой водны калоідны раствор (сухі астатак 40 %) супалімера трывутылволаваметакрылату з бутылакрылатам, метылметакрылатам і акрылавай кіслатой, стабілізаваны сумесцю эмульгатораў. Белага колеру. Вядомы ў якасці біяцыднага дадатку у колькасці 1-2 % у полівінілацэтатныя і поліакрылатныя водна-дысперсійныя кляі і фарбы для абароны ад мікробіялагічных пашкоджанняў. Канцэнтрацыя 0,1 % пры расходзе 0,3 г/м² забяспечвала на працягу 22 месяцаў абарону чыстываўнянай тканіны ад паядання лічынкамі скураедаў. Устаноўлена магчымасць аховы калекцыйных скурак дробных млекакормячых ад лічынак скураедаў з дапамогай 0,5 %–5 %-ных раствораў латэкса АБП-40 на працягу першага года пасля апрацоўкі, у адрозненне ад раней ужываных для гэтай мэты 2–10 %-ных раствораў арсеніта натрыю. Латэкс рэкамендаваны да ўжывання ў якасці біяахоўнай апрацоўкі тэкстыльных матэрыялаў, прызначаных для тэхнічных мэтаў. ЛД50 = 1330 мг/кг для белых мышэй не ўяўляе небяспекі з пункту гледжання ўзнікнення вострых інгаляцыйныя атручванняў. Для лакальных апрацовак дапаможных музейных матэрыялаў варта ўжываць 1,5–2 %-ныя вагавыя канцэнтрацыі латэкса АБП-40, які валодае біяцыднай актыўнасцю ў адносінах да насякомых, цвілевых грыбоў, бактэрый і г.д. Гэта асабліва важна ў рэгіёнах з трапічным кліматам і пры перавозцы экспанатаў.

Полігуанідзін "Метацыд" – белае кристалічнае рэчыва, добра растворальнае ў вадзе, нетаксічнае. Ужываецца ў рэстаўрацыйнай практицы для абароны ад цвілевых грыбоў паперы, бялкова-крухмальных kleяў, чорна-белых і каляровых кіна- і фотадокументаў 2 %-ны раствор полігуанідзіну забяспечвае поўную абарону ваўнянай тканіны ад лічынак скураедаў на працягу 6 месяцаў пры норме расходу 0,3 л/м².

Хімічныя метады барацьбы

Ужыванне інсектыцыдаў для абароны калекций ад шкодных насякомых з'яўляецца найбольш распаўсюджаным метадам. Арганізацыйныя мерапрыемствы па падрыхтоўцы і правядзенню дэзінсекцыі калекций і памяшкання, дзе яна размешчана, шмат у чым залежаць ад спосабу ўжывання інсектыцыдаў. Таму мэтазгодна разгледзець асобна фумігацыю (камерную і агульную) і апрацоўку аразолямі, дустам, растворамі інсектыцыдаў.

Пры заражэнні скруаедамі фондасховішча фумігацыйная апрацоўка экспанатаў у камеры павінна быць праведзена адначасова з дэзінсекцыяй памяшканняў. Толькі адначасовае правядзенне ўсяго комплексу знішчальныхных мерапрыемстваў можа забяспечыць поспех у барацьбе з шкоднікамі калекций. Найбольш мэтазгодна праводзіць апрацоўку калекций і памяшканняў у сакавіку-красавіку ці ў верасні, то ёсць, да перыяду масавага лету шкоднікаў і перад іх пераходам у стан факультатыўнай дыяпаўзы на зімовы перыяд. Адчувальнасць скруаедаў да ядаў мае шырокі дыяпазон у залежнасці ад іх відавой прыналежнасці і стадыі развіцця. Найбольшая ўстойлівасць да ядаў адзначана ў лічынак скруаедаў старэйшых узростаў. Акрамя таго, скруаеды валодаюць падвышанай, у параўнанні з іншымі групамі насякомых, устойлівасцю да фосфараарганічных інсектыцыдаў. Для прадухілення развіцця ўстойлівасці ў шкоднікаў калекций варта чаргаваць апрацоўкі інсектыцыдамі з розных класаў хімічных злучэнняў. Для абароны музейных калекций выкарыстоўваюць інсектыцыды, якія адносяцца да фосфараарганічных і хлорарганічных злучэнняў і сінтэтычных пірэтроідаў.

Найбольш шырока ўжываюць фосфараарганічныя злучэнні. Па хімічнай структуры яны ўяўляюць сабой: эфіры фосфарнай кіслаты (дыхлафос = ДДВФ, тэтрахлорвінфос), эфіры тыяфосфарнай кіслаты (Фокс, йодфенфос, хлорпірыфос, пірыфос-метыл); эфіры дытыяфосфарнай кіслаты (малатыён); эфіры фасфонавай кіслаты (хларафос). Да хлорарганічных злучэнняў належаць рэчывы з рознай арганічнай структурай, у склад якіх уваходзіць хлор. Адметнай асаблівасцю хлорарганічных злучэнняў з'яўляецца іх вялікая ўстойлівасць ў знешнім асяроддзі. Для абароны калекций часцей за ўсё выкарыстоўваюць гексахлорцыклагексан (ГХЦГ), ГХЦГ- гама-ізамер, парадыхлорбензол, чатыреххлорысты вуглярод.

Перспектыўнымі інсектыцыдамі для барацьбы са скруаедамі ў музеях з'яўляюцца сінтэтычныя пірэтроідамі ("Риапан", "Миттокс", "Неопинат"). Сінтэтычныя пірэтроіды – прадукты мадыфікацыі малекул прыродных пірэтрынаў, якія ўтрымліваюцца ў парашку пірэтрума – высушаных і здробненых кветках далмацкага рамонка. Яны характарызуюцца выбарачным дзеяннем і нізкай таксічнасцю ў дачыненні да цеплакроўных. У навакольным

асяроддзі сінтэтычныя пірэтроіды раскладаюцца пад дзеяннем святла і вады, утвараючы нетаксічныя прадукты. У склад прэпаратаў "Риапан", "Миттокс", "Неопинат", "Неопин" як актыўны інгредыент уведзены неапінамін ці "перметрын" (перспектыўны фотастабільны пірэтроід).

З іншых груп хімічных злучэнняў у музейнай практыцы выкарыстоўваюць мыш'яковістакіслы натрый, бромісты метыл, вокіс этылену, борную кіслату. У залежнасці ад фізіка-хімічных уласцівасцяў прэпарата, яго прызначэння і спосабу выкарыстання выбіраюць найбольш эфектыўную ў пэўных умовах форму. Для абароны музейных калекцый ад скураедаў можна выкарыстоўваць фуміганты, аэразолі, растворы, дуст, радзей – канцэнтраты, эмульсіі, пасты. Да шырока распаўсядженых у цяперашні час інсектыцидаў адносяцца фуміганты: бромісты метыл, парадыхлорбензол, ДДВФ; аэразолі з дзеючым рэчывам факсімам; растворы хларафосу, тэтрахлорвінфоса, малатыёна; дусты неапінаміна, борнай кіслаты. Добрыя вынікі ў барацьбе з скураедамі атрыманы пры ўжыванні йодфенфоса, хлорпірыфоса, пірыфос-метылу. Аднак гэтыя злучэнні ў выглядзе гатовых да продажу прэпаратаў выпускаюцца замежнымі фірмамі.

Фумігацыйная апрацоўка заражаных скураедамі матэрываў

У якасці фумігантаў для агульнай дэзінсекцыі сховішчаў і для дэзінсекцыйнай апрацоўкі ў камерах шырока ўжываліся серавуглярод, цыяністы вадарод, вокіс этылену, этылен дыхларыд, чатыроххлорысты вуглярод. У цяперашні час яны амаль не выкарыстоўваюцца для апрацоўкі калекцый, хоць за мяжой усё яшчэ знаходзяцца ў арсенале сродкаў абароны музейных калекцый ад насякомых. Асноўнай прычынай адмовы ад цыяністага вадароду з'яўляецца яго вельмі высокая таксічнасць, а ад серавугляроду, вокісу этылену, этиленхлорыду (разам з чатыроххлорыстым вугляродам) – іх павышаная выбухавогненебяспечнасць. У цяперашні час найбольш распаўсядженымі фумігантамі з'яўляюцца бромісты метыл, парадыхлорбензол і ДЦВФ.

Фумігацыя заражаных матэрываў у спецыяльных камерах або шчыльна закрытых памяшканнях – найбольш эфектыўны спосаб барацьбы са скураедамі. Як правіла, для апрацовак выкарыстоўваюць бромісты метыл. Нормы яго расходу для апрацоўкі музейных матэрываў – $25 \text{ г}/\text{м}^3$ пры экспазіцыі 3 сутак або $60 \text{ г}/\text{м}^3$ пры экспазіцыі 1–2 сутак. Час экспазіцыі залежыць ад тэмпературы, пры якой праводзіцца апрацоўка. Найбольшую ўстойлівасць да бромметылу скураеды выявляюць пры нулявой тэмпературе. Самая высокая эфектыўнасць апрацоўкі дасягаецца пры тэмпературах вышэй 15°C . Пры паніжэнні тэмпературы рэзка ўзрастает фізічная сорбцыя газу матэрываў, што зніжае эфектыўнасць фумігацыі. У апрацаваных бромістым метылам футрах і іншых рыхлых матэрывах гэты небяспечны

для чалавека прэпарат можа ўтрымлівацца да месяца. Таму пасля фумігацыі матэрыялы варта працяглы час праветрываць ў памяшканні, ізаливаным ад працоўных месцаў супрацоўнікаў. Неабходна ўлічваць, што рэшткавае ахоўнае дзеянне ў бромістага метылу, як і ў іншых фумігантаў, адсутнічае. Забаронена ўжываць у музейнай практицы сумесь бромістага метылу з хлорпікрынам, фасфінам, фасфаланам і іншымі газамі, за выключэннем вуглякіслага. Хлорпікрын з'яўляецца акісляльнікам і разбуральна дзейнічае на металы, абясколервае фарбавальнікі і зніжае трываласць многіх матэрыялаў. Вуглякіслы газ з'яўляецца актыватарам бромістага метылу. Яго дадатак прыводзіць да зніжэння дазіроўкі гэтага фуміганту.

Для дэзінсекцыі невялікага аб'ёму калекцыйных матэрыялаў зручна выкарыстоўваць партатыўную дезкамеру з фумігантам парадыхлорбензолам. Порцыю прэпарата "Антымоль" з разліку 1200 г/м³ змяшчаюць у верхній частцы камеры, так як яго пары цяжэй паветра. Час экспазіцыі залежыць ад тэмпературы: пры 14–19 °C – 3 тыдні, пры 27–30 °C тыдзень. Пры тэмпературы ніжэй 14 °C прэпарат не дзейнічае. Пасля апрацоўкі матэрыялы змяшчаюць у ізаливане памяшканне для праветрывання тэрмінам ад 3 дзён да месяца – у залежнасці ад структуры матэрыялу. Адным з найбольыш дзейсных фумігантаў ва ўмовах замкнёных памяшканняў з'яўляецца ДДВФ (дыхлафос, вапона – сінонімы) у форме прэпаратаў "Молемор" і "Дэзмол" (поліхлорвінілавыя пласціны і таблеткі), якія разлічаны на ўжыванне ў шчыльна зачыненых шафах, вітрынах скрынках і іншых відах музейнага абсталявання. Адна ўпакоўка гэтых прэпаратоў разлічана на 1 м³. Працягласць дзеяння – 5–6 месяцаў. Варта ведаць, што ДДВФ выклікае карозію металаў. Прэпараты ДДВФ адпалохваючым дзеяннем не валодаюць.

Апрацоўка заражаных скураедамі памяшканняў

Для апрацоўкі заражаных скураедамі памяшканняў выкарыстоўваюць інсектыцыды ў форме аэразоляў, дустаў і раствороў. Найбольш эфектыўныя прэпараты "Аэроантымоль" і "Факсід" (дзеючае рэчыва – Фокс) у аэразольнай упакоўцы, дуст "Рыапан", "Неапінат", "Неапін", аэразоль "Міттокс" (дзеючае рэчыва – сінтэтычныя пірэтроіды) 3–5 %-ныя водныя растворы хларафосу, а таксама расцёртыя ў пудру борная кіслата (пры экспазіцыях не менш як 30 дзён).

Інсектыцыды наносяць на падлогу, паліцы шафаў і стэлажоў, імі апрацоўваюць сцены на вышыню 20–30 см ад падлогі, падваконнікі. Асабліва старанна варта апрацоўваць месцы магчымага пражывання лічынак скураедаў – шчыліны паміж сценамі і плінтусамі, шчыліны паркета, падлогі пад шафамі і стэлажамі. Дуст старанна ўціраецца ў шчыліны. Нормы расходу вадкіх і аэразольных прэпаратоў пры апрацоўцы такіх скрытых шчылін варта павялічваць у 2–3 разы адносна указаных у інструкцыях па ўжыванні

прэпаратай. Прэпараты на аснове сінтэтычных пірэтроідаў захоўваюць сваю інсектыцыдную актыўнасць да 40 дзён (у светлых памяшканнях або памяшканнях з падвышанай адноснай вільготнасцю паветра – менш), растворы хларафосу валодаюць працягласцю дзеяння да двух тыдняў з моманту апрацоўкі, прэпараты з факсімам маюць працягласць дзеяння да паўгода. Пры выкарыстанні прэпаратай "Аэроантымоль", "Факсід" неабходна ўлічваць выгляд матэрыялу і структуру апрацоўваемай паверхні.

Найбольш выразна іх дзеянне выяўляецца на паверхні шкла (мэтазгодна апрацоўваць ваконнае шкло ў перыяд лёта скураедаў), дрэва, металу, плексігасу, баваўнянай і льнянай тканин. Эфектыўнасць зніжаецца пры нанясенні прэпараты на кардон і дрэва, пакрытае лакам. Інсектыцыдная актыўнасць прэпаратай на аснове факсіма рэзка зніжаецца пры нанясенні іх на лінолеўм, бетон, поліхлорвілавую мэблевую плёнку і ацэтатны шоўк.

Фізічныя метады барацьбы са скураедамі

Ніzkія тэмпературы можна паспяхова выкарыстаць для знішчэння скураедаў. Для гэтага заражаныя матэрыялы варта вытрымліваць пры тэмпературе -15 – -20°C на працягу 5–10 гадзін. Гэтую працэдуру паўтараюць 2–3 разы, чаргуючы яе з утрыманнем апрацоўваемых матэрыялаў у памяшканнях з дадатнай тэмпературай (не менш за $+12$ – 14°C). Такі рэжым вымаражвання эфектыўны ў дачыненні да ўсіх стадый развіцця жукоў з роду *Dermestes*. Аднак шкуры жывёл з густым мехам і шчыльным падшэрсткам павінны быць вытрыманыя на марозе не менш 10–12 гадзін, а ўлічваючы сумарную колькасць гадзін пры паўторных апрацоўках – 30–36 гадзін. Для барацьбы са скураедам Смірнова можна выкарыстоўваць тэмпературу -8°C пры экспазіцыі 5 гадзін.

Без чаргавання станоўчых і адмоўных тэмператур дывановы, стракаты і норычнікавы скураеды на лічынкавай стадіі ў асенне-зімовы перыяд выносяць тэмпературу -19°C на працягу 5 гадзін.

Тэмпература паветра 5°C і ніжэй пры экспазіцыях не менш месяца пагібелна дзейнічае на ўсіх скураедаў ва ўсіх стадыях развіцця. Яны не сілкуюцца, ўпадаюць у халадовае здрэнцвенне і затым гінуць ад знясілення.

Пераважная большасць насякомых не вытрымлівае тэмпературы вышэй $+60^{\circ}\text{C}$ на працягу 3 гадзін. Калі заражаны матэрыял можна награваць да такой тэмпературы, праводзіцца дезінсекцыя нагрэтым да 70 – 90°C паветрам. Час экспазіцыі, як і пры вымаражванні, залежыць ад асаблівасцяў апрацоўваемага матэрыялу. Напрыклад, для дезінсекцыі такім метадам тоўстага фетру час экспазіцыі складае 2–4 гадзіны.

ТЭМАТИКА І МЕТАДЫЧНЫЯ ЎКАЗАННІ ДЛЯ ЛАБАРАТОРНЫХ, ЗАНЯТКАЎ

Да тэмы 2. Насякомыя: молі-кератафагі і скураеды. Прычыны пашкоджання калекцый, прафілактычныя і знішчальныя мерапрыемствы – 2 гадзіны.

Правілы і практычныя навыкі чысткі і інсектыцыднай апрацуўкі. Працэс абеззаражвання шляхам фумігацыі. Сродкі для фумігацыі. Сітуацыі, калі неабходна выкарыстанне контактных інсектыцыдаў. Спосабы выкарыстання. Асноўныя прафілактычныя мерапрыемствы пры экспанаванні і захаванні. Рэpelенты і антыфіданты.

Тэст. Даклады падрыхтаваных рэфератаў з абмеркаваннем.

Да тэмы 3. Дрэваразбуральныя насякомыя, асноўныя прадстаўнікі, біялогія. Прычыны пашкоджання, прафілактычныя і знішчальныя мерапрыемствы – 2 гадзіны.

Вызначэнне наяўнасці жывых стадый развіцця насякомых і разбурэння імі драўніны. Асноўныя прадстаўнікі тачыльшчыкаў, вусачоў, даўганосікаў-трухлякоў, дрэвагрызаў, златкі, рагахвосты, караеды і інш. Спосабы вызначэння асноўных груп па зневінных прыкметах харектару пашкоджання і выбар адпаведных захадаў. Набыцце тэарэтычных і практычных навыкаў абеззаражвання музейных аб'ектаў увядзеннем біяцыдных сродкаў шляхам ін'екций;

Тэст. Даклады падрыхтаваных рэфератаў з абмеркаваннем.

Да тэмы 4. Насякомыя іншых груп: тараканы, мухі, мурашкі, лускаўніцы, матылі. Спосабы барацьбы.– 2 гадзіны.

Прамыя і ўскосныя прыкметы прысутнасці. Розныя тыпы лавушак: светавыя, ваконныя, клейкія. Інсектыцыдныя прэпараты, рэpelенты, антыфіданты. Сітуацыі, выбар сродкаў і спосабы выкарыстання.

Тэст. Даклады падрыхтаваных рэфератаў з абмеркаваннем.

1. Да тэмы 5. Водарасці, лішайнікі, імхі. Насенныя расліны. Спосабы барацьбы з абрастаннем. – 2 гадзіны.

Выкарыстанне адгіцыдаў і гербіцыдаў у рэстаўрацыйнай практыцы. Сродкі для ачысткі. Асноўныя гандлевыя маркі і спосабы выкарыстання. Спрэчнасць неабходнасці абавязковага выдалення абрастання. Сітуацыйны падыход да прыняцця рашэння.

Тэст. Стварэнне гербарыя лішайнікаў і мхоў.

Да тэмы 6.Мікраарганізмы - агенты біяпашкоджанняў. Цвілевыя грыбы як група найбольш набяспечных агентаў біяпашкоджання. – 2 гадзіны.

Найбольш масавыя прадстаўнікі цвілевых грыбоў, знешнія праявы наяўнасці цвілі на прадметах і матэрыялах. Спосабы выдалення міцэлія і спор, правілы бяспекі пры правядзенні дэзінфекцыі. Крытэрыі падбору метадаў і сродкаў абеззаражвання. Экспрэс-метад ацэнкі фунгіцыднай актыўнасці прэпаратаў – метад агаравай сеткі.

Тэст.

Экскурсія ў групу па біяпашкоджаннях Інстытута мікрабіялогіі НАН РБ

Да тэмы 7.Дрэваразбуральныя грыбы. Тыпы гнілі. Прафілактыка развіцця дамавых гыбоў. Фунгіцыдная апрацоўка. – 2 гадзіны.

Тыпы гніення драўніны. Дамавыя грыбы: асноўныя прадстаўнікі – белы, плеўкавы дамавыя грыбы, серпула плачучая. Прафілактычныя мерапрыемствы для папярэджвання развіцця дамавых гыбоў. Крытэрыі падбору фунгіцыдаў. Кантактны метад ацэнкі фунгіцыднай актыўнасці сродкаў для аховы драўніны.

Даклады падрыхтаваных рэфератаў з абмеркаваннем.

Стварэнне гербарыя плодовых целаў некаторых дрэваразбуральных грыбоў.

МЕТАДЫЧНЫЯ ЎКАЗАННІ ДА САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАЎ

Да тэмы 2. Насякомыя: молі-кератафагі і скураеды. Прычыны пашкоджання калекцый, профілактычныя і знішчальныя мерапрыемствы

Зрабіць пісьмовы параштывальны аналіз рызыкі пашкоджанняў музейных прадметаў рознымі групамі молей-кератафагаў на экспазіцыі Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і быту ці іншага таго ж тыпу і на экспазіцыі Нацыянальнага музея гісторыі і культуры (у выглядзе табліцы).

Зрабіць пісьмовы параштывальны аналіз рызыкі пашкоджанняў музейных прадметаў рознымі групамі скураедаў на экспазіцыі Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і быту ці іншага таго ж тыпу і на экспазіцыі Нацыянальнага музея гісторыі і культуры (у выглядзе табліцы).

Да тэмы 3 Дрэваразбуральныя насякомыя, асноўныя прадстаўнікі, біялогія. Прычыны пашкоджання, профілактычныя і знішчальныя мерапрыемствы.

Зрабіць пісьмовы параўнальны аналіз рызыкі пашкоджанняў музейных прадметаў рознымі групамі дрэваразбуральных насякомых на экспазіцыі скансэна і стацыянарнага музея (у выглядзе табліцы).

Зрабіць пісьмовы параўнальны аналіз біялогіі і праяў пашкоджанняў музейных прадметаў рознымі групамі дрэваразбуральных насякомых на экспазіцыі Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту ці іншага таго ж тыпу і на экспазіцыі Нацыянальнага музея гісторыі і культуры (у выглядзе табліцы).

Да тэмам 4. Насякомыя іншых груп: тараканы, мухі, мурашкі, лускауніцы. Біялогія, прычыны і характар пашкоджанняў.

Зрабіць пісьмовы параўнальны аналіз рызыкі пашкоджанняў музейных прадметаў рознымі насякомымі на адкрытай і ў закрытай экспазіцыі (у выглядзе табліцы).

Зрабіць пісьмовы параўнальны аналіз біялогіі і праяў пашкоджанняў музейных прадметаў рознымі групамі насякомых на экспазіцыі Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту ці іншага таго ж тыпу і на экспазіцыі Нацыянальнага музея гісторыі і культуры (у выглядзе табліцы).

Да тэмам 5. Водарасці, лішайнікі, імхі. Насенныя расліны. Біялогія, прычыны і характар ўздзеяння на музейныя прадметы. Сродкі барацьбы.

Зрабіць пісьмовы параўнальны аналіз рызыкі пашкоджанняў музейных помнікаў рознымі раслінамі на адкрытай і ў закрытай экспазіцыі (у выглядзе табліцы).

Зрабіць пісьмовы параўнальны аналіз біялогіі і праяў пашкоджанняў музейных помнікаў рознымі групамі раслін.

Да тэмам 7. Дрэваразбуральныя грыбы. Белая і бурая гніль. Дамавыя грыбы: біялогія, прычыны і характар пашкоджанняў. Крытэрый падбору фунгіцидаў.

Зрабіць пісьмовы параўнальны аналіз рызыкі пашкоджанняў музейных помнікаў рознымі групамі дрэваразбуральных грыбоў на адкрытай і ў закрытай экспазіцыі (у выглядзе табліцы).

Зрабіць пісьмовы параўнальны аналіз біялогіі і праяў пашкоджанняў музейных помнікаў рознымі групамі дрэваразбуральных грыбоў.

Зрабіць пісьмовы параўнальны фунгіцидай і ўказаць магчымыя вобласці іх выкарыстання.

КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ, ТЭСТЫ ДЛЯ САМАПРАВЕРКІ

*Да тэмы “Уводзіны. Мэты, задачы і вучэбнай дысцыпліны.
Асноўныя паняці. Прадметы вучэння.”*

1. Што такое біяпашкоджанне?
2. Як канстатуюцца фактары біяпашкоджання музейных аб'ектаў?
3. Што такое эстэтычны бок біяпашкоджання музейнага прадмета?
4. Што такое фізіка-хімічныя характеристары біяпашкоджання музейнага прадмета?
5. Што такое ўскоснае пашкоджанне музейнага прадмета?
6. Што такое прафілактыка біяпашкоджанняў?
7. Якія агульныя прафілактычныя мерапрыемствы праводзяцца ў музеях?
8. Якія спецыфічныя прафілактычныя мерапрыемствы вы ведаецце?
9. Што такое фізічныя знішчальныя мерапрыемствы?
10. Што такое хімічныя знішчальныя мерапрыемствы?
11. Назавіце біялагічныя фактары пашкоджання музейных прадметаў.

Да тэмы 1. Птушкі і грызуны. Біялогія асноўных прадстаўнікоў. Профілактычныя і знішчальныя мерапрыемствы (будынкі, скансэны, паркі).

12. Якія характеристары мае ўздзейнне птушак на музейныя калекцыі і помнікі?
13. Што такое апасрэдаванае ўздзейнне фактараў пашкоджання?
14. Якім чынам птушкі спрыяюць развіццю энтамафуны?
15. Якім чынам птушкі спрыяюць развіццю мікрафлоры?
16. Як можна пазбегнуць гнездавання птушак у музейных будынках?
17. Асноўныя прадстаўнікі грызуноў – агентаў біяпашкоджанняў.
18. Што такое прямое ўздзейнне грызуноў на музейныя помнікі?
19. Што такое ўскоснае ўздзейнне грызуноў на музейныя помнікі?
20. Якія шляхі засялення музейных будынкаў грызунамі?
21. Якія прыклады спецыфічных прафілактычных мерапрыемстваў у адносінах да галубоў вы можаце назваць?
22. Якія прыклады спецыфічных прафілактычных мерапрыемстваў у адносінах да грызуноў вы можаце назваць?
23. Якія прыклады знішчальных мерапрыемстваў у адносінах да грызуноў вы можаце назваць?

Да тэмы 2. Насекомыя: молі-кератафагі і скураеды. Прычыны пашкоджання калекцый, прафілактычныя і знішчальныя мерапрыемствы

24. Якіх асноўных прадстаўнікоў групы молей-кератафагаў вы можаце назваць?
25. Асноўныя рысы біялогіі адзежнай молі?
26. Асноўныя рысы біялогіі мэблівай молі?
27. Асноўныя рысы біялогіі футраной молі?
28. Які харектар носіць пашкоджанне музейных калекцый моллю?
29. Якія прыклады спецыфічных прафілактычных мерапрыемстваў у адносінах да молі вы можаце назваць?
30. Якія прыклады знішчальных мерапрыемстваў у адносінах да молі вы можаце назваць?
31. Якіх асноўных прадстаўнікоў групы скураедаў вы можаце назваць?
32. Асноўныя рысы біялогіі музейнага скураеда?
33. Якія матэрыялы прывабныя для скураедаў як крыніца харчавання?
34. Якія матэрыялы прывабныя для развіцця скураедаў?
35. Якія прыклады спецыфічных прафілактычных мерапрыемстваў у адносінах да скураедаў вы можаце назваць?
36. Якія прыклады знішчальных мерапрыемстваў у адносінах да скураедаў вы можаце назваць?
37. На чым аснавана выкарыстанне рэпелентаў?
38. На чым аснавана выкарыстанне антыфідантаў?

Да тэмам 3 Дрэваразбуральныя насякомыя, асноўныя прадстаўнікі, біялогія. Прычыны пашкоджання, прафілактычныя і знішчальныя мерапрыемствы.

39. Якія асноўныя групы дрэваразбуральных насякомых могуць быць агентамі біяпашкоджання музейных аб'ектаў?
40. Якія насякомыя найбольш часта шкодзяць музейным аб'ектам?
41. Якія асноўныя рысы біялогіі тачыльшчыкаў?
42. Якія асноўныя рысы біялогіі вусачоў?
43. Якія асноўныя рысы біялогіі дрэвагрызаў?
44. Якія асноўныя рысы біялогіі златак?
45. Якія асноўныя рысы біялогіі тачыльшчыкаў?
46. Якія асноўныя рысы біялогіі караедаў?
47. Асноўныя прычыны пашкоджання музейных калекцый дрэваразбуральнымі насякомымі?
48. Якія спосабы вызначэння наяўнасці жывых стадый дрэваразбуральных насякомых вы ведаеце?
49. Якія спосабы вызначэння ступені разбурэння драўніны дрэваразбуральнымі насякомымі вы ведаеце?

50. Якія прыклады спецыфічных прафілактычных мерапрыемстваў у адносінах да дрэваразбуральных насякомых вы можаце назваць?
51. Якія прыклады знішчальных мерапрыемстваў у адносінах да дрэваразбуральных насякомых вы можаце назваць?

Да тэмы 4. Насякомыя іншых груп: тараканы, мухі, мурашкі, лускаўніцы. Біялогія, прычыны і харектар пашкоджання.

52. Якія асноўныя групы іншых груп насякомых могуць быць агентамі біяпашкоджання музейных аб'ектаў?
53. Якія асноўныя рысы біялогіі тараканаў?
54. Якія асноўныя рысы біялогіі мух?
55. Якія асноўныя рысы біялогіі мурашак?
56. Якія асноўныя рысы біялогіі лускаўніц?
57. Асноўныя прычыны пашкоджання музейных калекцый тараканамі?
58. Асноўныя прычыны пашкоджання музейных калекцый мухамі?
59. Асноўныя прычыны пашкоджання музейных калекцый мурашкамі?
60. Асноўныя прычыны пашкоджання музейных калекцый лускаўніцамі?
61. Якія спосабы вызначэння наяўнасці лускаўніц?
62. Якія прыклады спецыфічных прафілактычных мерапрыемстваў у адносінах да насякомых вы можаце назваць?
63. Якія прыклады знішчальных мерапрыемстваў у адносінах да насякомых вы можаце назваць?

Да тэмы 5. Мікраарганізмы - агенты біяпашкоджання. Цвілевыя грыбы: біялогія, прычыны і харектар пашкоджання. Прафілактика.

64. Ці могуць мікраарганізмы быць агентамі біяпашкоджання?
65. Якія асноўныя групы вы можаце назваць?
66. Якія умовы і фактары спрыяюць бактэрыйальному біяпашкоджанню?
67. Якія прыклады значнага біяпашкоджання музейных прадметаў мікраарганізмамі вы ведаеце?
68. Якім чынам мікраарганізмы могуць дэградаваць музейныя прадметы?
69. Якія спецыфічныя прафілактычныя мерапрыемствы вы ведаеце?
70. Якія цвілевыя грыбы могуць разбураць ці пасаваць музейныя прадметы?
71. Якое ўздзяянне аказваюць цвілевыя грыбы на здароўе людзей?

Да тэмы 6. Дрэваразбуральныя грыбы. Белая і бурая гніль. Дамавяягрыбы: біялогія, прычыны і харектар пашкоджання. Крытэрыі падбору фунгіцидаў.

72. Якое ўздзяянне аказваюць дрэваразбуральныя грыбы на здароўе людзей?
73. Якія тыпы разбурэння драўніны вы ведаеце?
74. Якіх асноўных прадстаўнікоў грыбоў белай гнілі вы ведаеце?

75. Якіх асноўных прадстаўнікоў грыбоў бурай гнілі вы ведаеце?
76. Што такое вогне-біяхаўная апрацоўка драўніны?
77. Што такое грыбы мокрай і сухой гнілі?
78. Што такое фунгіцыды?
79. Крытэрыі падбору прэпаратаў?

Да тэмы 7. Водарасці, лішайнікі, імхі. Насенныя расліны. Біялогія, прычыны і характарў здзейння на музейныя прадметы. Сродкі барацьбы.

80. Ці могуць расліны быць агентамі біяпашкоджанняў?
81. Якія праявы мае ўздзеянне раслін на будынкі?
82. Якія групы аднаклетковых водарасцей могуць быць агентамі біяпашкоджанняў?
83. Якія прыклады моцнага біяпашкоджання музейных помнікаў водарасцямі можна назваць?
84. Якія матэрыялы і помнікі часцей за ўсё з'яўляюцца экалагічнай нішай для развіцця лішайнікаў?
85. Асноўныя рысы біялогіі лішайнікаў?
86. Прафілактычныя меры абрастання музейных помнікаў
87. Што такое альгіцыды?
88. Што такое гербіцыды?
89. Якія расліны нельга выкарыстоўваць пры азеляненні прылеглых да музея тэрыторый?

Да тэмы 8. Спецыяльнае абсталяванне для правядзення дэзінфекцыі розных тыпаў музейных прадметаў. Тэхніка бяспекі правязення работ.

90. Роля ізалятараў у сістэме музейных памяшканняў?
91. Што такое дэзкамера?
92. Якія тыпы дэзінфекцыі вы можаце назваць?
93. Якое абсталяванне неабходна для правядзення розных тыпаў дэзінфецыі і дэзінсекцыі?
94. Якім чынам для профілактыкі біяпашкоджанняў можа быць выкарыстаны ультрагук?
95. Якія асноўныя патрабаванні да біяцыдных прэпаратаў, якія выкарыстоўваюцца ў рэстаўрацыі?

ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ

1. Што такое біяпашкоджанне?
2. Як канстатуюцца фактары біяпашкоджання музейных аб'ектаў?
3. Што такое эстэтычны бок біяпашкоджання музейнага прадмета?
4. Што такое фізіка-хімічныя характеристар біяпашкоджання музейнага прадмета?
5. Што такое прафілактыка біяпашкоджанняў?
6. Якія агульныя прафілактычныя мерапрыемствы праводзяцца ў музеях?
7. Якія спецыфічныя прафілактычныя мерапрыемствы вы ведаецце?
8. Што такое фізічныя знішчальныя мерапрыемствы?
9. Што такое хімічныя знішчальныя мерапрыемствы?
10. Асноўныя крытэрыі падбору хімічных сродкаў пры працы з помнікамі?
11. Якія характеристар мае ўздзеянне птушак на музейныя калекцыі і помнікі?
12. Якім чынам птушкі спрыяюць развіццю энтамафауны?
13. Якім чынам птушкі спрыяюць развіццю мікрафлоры?
14. Як можна пазбегнуць гнездавання птушак у музейных будынках?
15. Асноўныя прадстаўнікі грызуноў – агентаў біяпашкоджанняў.
16. Што такое прямое ўздзеянне грызуноў на музейныя помнікі?
17. Што такое ўскоснае ўздзеянне грызуноў на музейныя помнікі?
18. Якія шляхі засялення музейных будынкаў грызунамі?
19. Якія прыклады спецыфічных прафілактычных мерапрыемстваў у адносінах да галубоў вы можаце назваць?
20. Якія прыклады спецыфічных прафілактычных мерапрыемстваў у адносінах да грызуноў вы можаце назваць?
21. Якіх асноўных прадстаўнікоў групы молей-кератафагаў вы можаце назваць?
22. Асноўныя рысы біялогіі молей?
23. Якія прыклады спецыфічных прафілактычных мерапрыемстваў у адносінах да молі вы можаце назваць?
24. Якія прыклады знішчальных мерапрыемстваў у адносінах да молі вы можаце назваць?
25. Якіх асноўных прадстаўнікоў групы скураедаў вы можаце назваць?
26. Асноўныя рысы біялогіі музейнага скураеда?
27. Якія прыклады спецыфічных прафілактычных мерапрыемстваў у адносінах да скураедаў вы можаце назваць?
28. Якія прыклады знішчальных мерапрыемстваў у адносінах да скураедаў вы можаце назваць?
29. На чым аснавана выкарыстанне рэpelентаў?
30. На чым аснавана выкарыстанне антыфідантаў?

31. Якія асноўныя групы дрэваразбуральных насякомых могуць быць агентамі біяпашкоджання музейных аб'ектаў?
32. Асноўныя прычыны пашкоджання музейных калекцый дрэваразбуральнымі насякомымі?
33. Якія спосабы вызначэння наяўнасці жывых стады дрэваразбуральных насякомых вы ведаеце?
34. Якія спосабы вызначэння ступені разбурэння драўніны дрэваразбуральнымі насякомымі вы ведаеце?
35. Якія прыклады спецыфічных прафілактычных мерапрыемстваў у адносінах да дрэваразбуральных насякомых вы можаце назваць?
36. Якія прыклады знішчальных мерапрыемстваў у адносінах да дрэваразбуральных насякомых вы можаце назваць?
37. Якія асноўныя групы іншых груп насякомых могуць быць агентамі біяпашкоджання музейных аб'ектаў?
38. Якія прыклады спецыфічных прафілактычных мерапрыемстваў у адносінах да насякомых вы можаце назваць?
39. Якія прыклады знішчальных мерапрыемстваў у адносінах да насякомых вы можаце назваць?
40. Ці могуць расліны быць агентамі біяпашкоджанняў?
41. Якія прыклады моцнага біяпашкоджання музейных помнікаў водарасцямі можна назваць?
42. Якія матэрыйялы і помнікі часцей за ўсё з'яўляюцца экалагічнай нішай для развіцця лішайнікаў?
43. Што такое альгіцыды?
44. Што такое гербіцыды?
45. Якія расліны нельга выкарыстоўваць пры азеляненні прылеглых да музея тэрыторый?
46. Ці могуць мікраарганізмы быць агентамі біяпашкоджанняў?
47. Якія умовы і фактары спрыяюць бактэрыйнаму біяпашкоджанню?
48. Якім чынам мікраарганізмы могуць дэградаваць музейныя прадметы?
49. Якія спецыфічныя прафілактычныя мерапрыемствы вы ведаеце?
50. Якія цвілевыя грыбы могуць разбураць ці псаваць музейныя прадметы?
51. Якое ўздзейнне аказваюць цвілевыя грыбы на здароўе людзей?
52. Якое ўздзейнне аказваюць дрэваразбуральныя грыбы на здароўе людзей?
53. Якія тыпы разбурэння драўніны вы ведаеце?
54. Што такое вогне-біяхаўная апрацоўка драўніны?
55. Што такое фунгіцыды. Крытэрыі падбору прэпаратаў?
56. Роля ізалятараў у сістэме музейных памяшканняў?
57. Якія тыпы дэзінфекцыі вы можаце назваць?

58. Якое abstalяванне неабходна для правядзення розных тыпаў дэзінфецыі і дэзінсекцыі?
59. Якім чынам для прафілактыкі біяпашкоджанняў можа быць выкарыстаны ультрагук?
60. Якія асноўныя патрабаванні да біяцыдных прэпаратаў, якія выкарыстоўваюцца ў рэстаўрацыі?

ТЭМЫ РЭФЕРАТАЎ

1. Молі-кератафагі і скураеды ў музейных калекцыях.
2. Рэпеленты і антыфіданты ў музейной практицы.
3. Жукі-тачыльшчыкі як агенты біяпашкоджання музейных прадметаў.
4. Жукі-вусачы як агенты біяпашкоджання музейных прадметаў.
5. Даўганосікі-трухлякі як агенты біяпашкоджання музейных прадметаў.
6. Дрэвагрызы як агенты біяпашкоджання музейных прадметаў.
7. Рагахвосты як агенты біяпашкоджання музейных прадметаў.
8. Мухі ў музеях.
9. Мурашкі-жыхары музейных памяшканняў.
10. Лавушкі для насякомых і іх магчымасць выкарыстання ў музейной практицы.
11. Серпула плачучая – галоўны прадстаўнік групы дрэваразбуральных грыбоў.

Патрабаванні да афармлення рэферата:

Рэферат павінен быць разлічаны на 8-10 хвілін вуснага дакладу, альбо 10 – 15 старонак друкаванага тэксту з камп'ютарным наборам, шрыфт Times New Roman Cyr, 14 кегль, 1,5 інтервал, палі: верхніе – 2 см, ніжніе – 2 см, левае – 3 см, правае – 1,5 см. Тытульны ліст, змест і спіс літаратуры ў указаны аб'ем не ўлічваецца. У тэксце павінны быць ссылкі на выкарыстаную літаратуру з указаннем таронак.

Стварэнне гербарыя агентаў біяпашкоджанняў

1. Лішайнікі на помніках гісторыі і культуры.
2. Мхі на помніках гісторыі і культуры.
3. Пладовыя целы дрэваразбуральных грыбоў.

КРЫТЭРЫ П АЦЭНКІ ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ СТУДЭНТАЎ

Балы	Паказальнікіт ацэнкі
1 (адзін)	Веданне студэнтам асобных фактаў, з'яў і тэрмінаў вывучаемай дысцыпліны
2 (два)	Устойлівая фіксацыя ў памяці студэнта асобных фактаў, з'яў і тэрмінаў вывучаемай дысцыпліны.
3 (тры)	Аднаўленне студэнтам часткі праграмнага матэрыялу па памяці, ізаляванасць ведаў па асобных тэмах, персаналіях, крыніцах
4 (чатыры)	Недастаткова сістэмнае ўсведамленне студэнтам вывучаемай дысцыпліны (ролі і месца агентаў біяпашкоджання ў сістэме музейнага захавання, матэрыялаў і спосабаў барацьбы ў дзейнасці мастака-рэстаўратара, шляхоў і сродкаў засваення тэхнік і тэхналогій рэстаўрацыі і спосабаў кансервацыі твораў). Частковае веданне даследчай і навукова-метадычнай літаратуры.
5 (пяць)	Усведамленне большай часткі праграмнага вучэбнага матэрыялу (апісанне проблемнага поля сістэмы захавання твораў і біяпашкоджання ў музейных аб'ектаў). Наяўнасць неістотных памылак
6 (шэсць)	Сістэмнае ўсведамленне большай часткі праграмнага вучэбнага матэрыялу. Веданне асноўнай навуковай літаратуры і метадычнага фонду па дысцыпліне, веданне структуры і аналіз сучасных тэхнік і матэрыялаў барацьбы з агентамі біяпашкоджання. Наяўнасць неістотных памылак.
7 (сем)	Поўныя, трывалыя веды. Разгорнутае апісанне і тлумачэнне аб'ектаў вывучэння, раскрыццё проблем біяпашкоджання ў музейных аб'ектаў, веданне структуры і аналіз сучасных тэхнік і матэрыялаў, фармуліроўка вывадаў. Уменне аналізуваць тэхналогіі і сучасныя матэрыялы. Наяўнасць адзінковых неістотных памылак.
8 (восем)	Поўныя, трывалыя, глыбокія веды. Свабоднае аперыраванне вучэбным матэрыялам дысцыпліны. Раскрыццё сутнасці тэарэтычных пытанняў, пацвярджэнне аргументамі і фактамі. Уменне самастойна аналізуваць проблемнае поле біяпашкоджання ў музейных аб'ектаў. Веданне асноўнай і дадатковай літаратуры па дысцыпліне. Наяўнасць адзінковых неістотных памылак
9	Усведамленне студэнтам сучасных працэсаў выкарыстання ўменняў па азначанай дысцыпліне, веданне інавацыйных шляхоў і сродкаў яе

(дзеяць)	ўдасканалення, асэнсаванне вопыту па тэхніках, тэхналогіях і матэрыялах рэстаўрацыі і біяпашкоджанняў музейных аб'ектаў. Раскрыццё сутнасці тэарэтычных пытанняў, пацвярджэнне аргументамі і фактамі. Уменне аналізаваць структуру матэрыялаў, карыстацца навукова-метадычнай літаратурай па акрэсленых пытаннях. Наяўнасць адзінковых неістотных памылак.
10 (дзесяць)	Глыбоке асэнсаванне праблем матэрыялазнаўства як навуковай галіны. Разуменне студэнтам агульнатэарэтычных пытанняў біяпашкоджанняў музейных аб'ектаў на сучасным этапе. Уменне прымяняць свае веды ў кантэксце прафесійнай дзейнасці, аналізаваць з'явы з улікам набытых ведаў, карыстацца навуковай літаратурай па біяпашкоджанняў музейных аб'ектаў, рэстаўрацыі і кансервацыі ДПМ, праблемах і тэндэнцыях мастацкай і рэстаўрацыйнай адукацыі.

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Праектар па вучэбнай работе БДУКМ

С.Л. Шпарло

2024 г.

Рэгістрацыйны № ВД-_____ /вуч.

БІЯПАШКОДЖАННІ МУЗЕЙНЫХ АБ’ЕКТАЎ

*Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
на спецыяльнасці 6-05-0213-02*

*”Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва”:
”Рэстаўрацыя твораў”*

2024

Вучэбная праграма складзена на аснове адукацыйнага стандарту вышэйшай адукацыі ОСВО 1-21 04 02-2013 па спецыяльнасці 6-05-0213-02 Дэкаратаўна-прыкладное мастацтва прафілізацыя: рэстаўрацыя твораў, народная творчасць і этнадызайн

Складальнік:

Міцкевіч А.Г., дацэнт кафедры народнага дэкаратаўна-прыкладнога мастацтва, кандыдат біялагічных навук.

Рэцэнзенты:

I.M. Скварцова, загадчык аддела выяўленчага і дэкаратаўна-прыкладнога мастацтва ДНУ “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі” філіял “Інстытут мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклёру імя Кандрата Крапівы”, кандыдат мастацтвазнаўства.

Я.М. Сахута, ст. н. супрацоўнік НУ “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі”, доктар мастацтвазнаўства, професар.

Рэкамендавана да зацвярджэння ў якасці тыповай:

кафедрай дэкаратаўна-прыкладнога мастацтва ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры” (пратакол № ад);
прэзідымумам навукова-методычнагасавета ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры” (пратакол № ад 2024);

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Вучэбная дысцыпліна “Біяпашкоджанні музейных аб’ектаў” дае базавыя веды для будучых рэстаўратараў музейных прадметаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ў галіне кансервацыі матэрыяльной спадчыны і можа быць карыснай для студэнтаў некаторых іншых спецыяльнасцей, напрыклад культуралогіі і музеязнаўства. Атрыманыя веды і навыкі з’яўляюцца неабходнай часткай падрыхтоўкі студэнтаў да выканання практычных работ па кансервацыі і рэстаўрацыі аб’ектаў матэрыяльной спадчыны. Дысцыпліна непасрэдна звязана з асноўнымі дысцыплінамі спецыяльнасці “Тэхналогія рэстаўрацыі і кансервацыі”, “Матэрыялазнаўства”, а таксама з біялогіяй, хіміяй, і г.д.

Галоўнай мэтай дысцыпліны з’яўляецца фарміраванне прафесійных кампетэнцый для работы ў галіне музейнай рэстаўрацыі, азнямленне з найболыш тыповымі агентамі біяпашкоджанняў, агульнымі рысамі іх біялогіі. Асаблівасці біялогіі магчымых агентаў біяпашкоджання вызначаюць шляхі, якімі яны трапляюць у музей, абмяжоўваюць круг матэрыялаў, якія могуць быць пашкоджаны, час актыўнага інфіцыравання калекцый, адчувальнасць да біяцыдных сродкаў і г.д.

Праграма прадугледжвае выкананне наступных вучэбных задач:

- атрыманне тэарэтычных і практычных навыкаў вызначэння прыроды і крыніцы пашкоджанняў;
- набыццё тэарэтычных і практычных навыкаў правядзення агульных прафілактычных работ;
- набыццё тэарэтычных і практычных навыкаў правядзення спецыфічных прафілактычных мерапрыемстваў з калекцыямі з розных матэрыялаў;
- набыццё тэарэтычных і практычных навыкаў правядзення спецыфічных прафілактычных мерапрыемстваў адносна асобных груп і відаў агентаў біяпашкоджання;
- набыццё тэарэтычных і практычных навыкаў правядзення антысептычнай апрацоўкі прадметаў з розных матэрыялаў;
- атрыманне асноваў тэхнікі працы з некаторымі групамі біяцыдных матэрыялаў;
- атрыманне тэарэтычных і практычных навыкаў вызначэння эфекту́насці выкарыстаных сродкаў і праведзенай апрацоўкі.

Студэнт павінен ведаць:

- біялогію відаў жывых арганізмаў – асноўных агентаў біяпашкоджанняў музейных аб’ектаў;

- прынцыпы падбору і выкарыстання сродкаў прадухілення заражэння;
- метады барацьбы ў кожным асобным выпадку.

Умець практычна праводзіць аперацыі па дэзінфекцыі і дэзінсекцыі музейных калекцыі і прагназаваць ўплыў абраных сродкаў на матэрыялы музейных прадметаў.

Праграмма прадугледжвае развіццё наступных кампетэнцый. УК-1,5,6: валодаць асновамі прафесійнай навуковай дзейнасці, ажыццяўляць пошук, аналіз і сінтэз інфармацыі, быць здольным да самаразвіцця і удасканальванню у прафесійнай дзейнасці, быць ініцыятыўным і адапціравацца да зменаў у прафесіі. БПК 6: выкарыстоўваць прафесійныя навыкі у галіне музейнай рэстаўрацыі, выбіраць аптымальнае мастацка-рэстаўрацыйнае рашэнне.

Праграма дысцыпліны разлічана на 90 гадзін, у тым ліку 52 гадзіны аудыторных заняткаў. Прыкладнае размеркаванне аудыторных гадзін па відах заняткаў: лекцыі – 10 гадзін, практычныя – 32 гадзін.

Форма кантролю ведаў – залік.

Праграма змяшчае спіс асноўнай і дадатковай літаратуры па пытаннях біяпашкоджанняў музейных аб'ектаў.

Вучэбна-метадычна карта дысцыпліны

Назва раздзела, тэмы	Колькасць аудыторных гадзін				Форма кантролю ведаў
	Лекцыі	Практычныя заняткі	Лабараторныя заняткі	Колькасць гадзін КСР	
Экалогія біяпашкоджанняў	2				
Раздел 1. Грызуны і іншыя жывелы як агенты біяпашкоджанняў Пацуکі, мышы, краты, кажаны. Біялогія асноўных прадстаўнікоў. Прафілактыка і барацьба (будынкі, скансэны, паркі).	2	4		2	
Раздел 2. Птушкі як агенты біяпашкоджанняў Галубы, вранавыя, вераб’іныя і іншыя. Біялогія асноўных прадстаўнікоў. Прафілактыка і знішчэнне.		4		2	вуч. зад.
Раздел 3. Насекомыя ў музейным асяроддзі Молі, скураеды, дрэваразбуральныя насекомыя, жукі-прытворшчыкі, лускаўніца цукровая, мурашкі, тараканы, мухі, кляшчы хатняга пылу і сенаеды. Прычыны пашкоджання калекцый, прафілактычныя і знішчальныя мерапрыемствы.	2	6		2	вуч. зад.
Раздел 4. Грыбы і іншыя мікраарганізмы як агенты біяпашкоджанняў Цвілевыя грыбы, дрэваразбуральныя грыбы. Бактэрыі і(акцінаміцеты як асноўная група). Біялогія, прычыны і характеристар пашкоджанняў, прафілактычныя і знішчальныя мерапрыемствы.	2	6		2	вуч. зад.
Раздел 5. Фотасінтэзуючыя аргагізмы як агенты біяпашкоджанняў. Водарасці, лішайнікі, імхі. Насенныя расліны. Біялогія, прычыны і характеристар ўздзеяння на музейныя прадметы, прафілактычныя мерапрыемствы.	2	4		2	вуч. з.
ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ					
Агульныя і спецыфічныя прафілактычныя мерапрыемствы. Метады прафілактыкі і барацьбы з моллю. Прафілактыка заражэння музейных фондаў і памяшканняў скураедамі		8		2	вуч. зад.
Разам	10	32		12	

ЗМЕСТ КУРСА

Уводзіны. экалогія біяпашкоджанняў: гісторыя, асноўныя тэрміны і азначэнні.

Уводзіны: асноўныя тэрміны і азначэнні. Біяпашкоджанні музейных прадметаў – гісторыя, пастаноўка праблемы. Аб'екты матэрыяльной спадчыны як крыніца харчавання жывых арганізмаў. Вільгаць як лімітуючы фактар развіцця агентаў біяпашкоджання. Тэмпература як экалагічны фактар біяпашкоджанняў аб'ектаў матэрыяльной культуры. Актыўная кіслотнасць (рН) асяроддзя, святло, выпраменяванне, аэрацыя ў развіцці біяпашкоджанняў. Узаемны ўплыў розных відаў арганізмаў у працэсе біяпашкоджання. Экалагічная небяспека некаторых груп агентаў біяпашкоджання для здароўя . Фактары, што вызначаюць склад і наяўнасць агентаў біяпашкоджанняў у памяшканнях.

Раздел 1. Грызуны і іншыя жывелы як агенты біяпашкоджанняў

Тэма 1. Грызуны і іншыя жывелы-агенты біяпашкоджанняў Біялогія асноўных прадстаўнікоў. Прафілактычныя і знішчальныя мерапрыемствы (будынкі, скансэны, паркі)

Пацукі, мышы, краты, кажаны: прамое і ўскоснае ўздзеянне на музейныя прадметы з прыродных і сінтэтычных матэрыялаў. Біялогія асноўных прадстаўнікоў, прычыны і шляхі засялення музейных будынкаў. Спецыфічныя прафілактычныя і знішчальныя мерапрыемствы.

Раздел 2. Птушкі як агенты біяпашкоджанняў

Тэма 2. Птушкі як агенты біяпашкоджанняў. Біялогія асноўных прадстаўнікоў. Прафілактычныя і знішчальныя мерапрыемствы (будынкі, скансэны, паркі)

Галубы, вранавыя, вераб'іныя і іншыя птушкі як апасрэдаваны фактар пашкоджанняў музейных калекцый. Гнёзды як крыніца рассялення ў будынках багатай энтамафауны, экспрэменты – харчовае асяроддзе для развіцця мікрофлоры. Спецыфічныя прафілактычныя і знішчальныя мерапрыемствы.

Раздел 3. Насякомыя ў музейным асяроддзі

Тэма 3. Асноўныя групы насякомых-агентаў біяпашкоджанняў. Біялогія асноўных прадстаўнікоў. Прычыны пашкоджання калекций

Молі-кератафагі, скураеды, дрэваразбуральныя насякомыя, жукі-прытворшчыкі, лускауніца цукровая (цукровая рыбка), мурашкі, тараканы, мухі, кляшчы хатняга пылу і сенаеды. Біялогія асноўных прадстаўнікоў (адзежная, мэблевая, футраная,войлачная, норная і галубіная молі), характар

пашкоджання калекцый. Прамое і ўскоснае ўздзейнне на музейныя прадметы з розных матэрыялаў.

Раздел 4. Грыбы і іншыя мікраарганізмы ў біяпашкоджанні аб'ектаў матэрыяльной спадчыны

**Тэма 4.. Міцэліяльныя мікраскарпічныя і дрэваразбуральныя грыбы,
міксаміцэты і бактэрый як агенты біяпашкоджання.**

Міцэліяльныя грыбы як агенты біяпашкоджанняў. Цвілевыя грыбы як група найбольш набяспечных мікраскарпічных грыбоў-агентаў біяпашкоджання як у аспекте негатыўнага ўздзейння на матэрыялы прадметаў, так і на здароўе наведвальнікаў і персанала. Небяспечнасць прысутнасці грыбоў роду *Aspergillus* у музейных памяшканнях. Дрэваразбуральныя грыбы. Тыпы разбурэння драўніны. Дамавыя грыбы: біялогія асноўных прадстаўнікоў, прычыны і харктар пашкоджанняў. Іншыя ксілатрофныя грыбы. Міксаміцэты. Бактэрый і акцынаміцэты як асноўная група ў біяпашкоджаннях аб'ектаў матэrfяльной культуры

Раздел 5. Расліны як агенты біяпашкоджанняў

**Тэма 1. Водарасі, лішайнікі, імхі, насенныя расліны. Біялогія,
прывычыны і харктар ўздзейння на музейныя прадметы.**

Водарасці, лішайнікі, імхі. Біялогія асноўных прадстаўнікоў, прывычыны і харктар пашкоджанняў. Выкарыстанне альгіцыдаў у рэстаўрацыйнай практицы.

Насенныя расліны. Біялогія асноўных прадстаўнікоў, прывычыны і харктар пашкоджанняў. Выкарыстанне гербіцыдаў у рэстаўрацыйнай практицы.

ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ

Тэма :Агульныя і спецыфічныя прафілактычныя мерапрыемствы

Спецыяльнае абсталяванне для правядзення дэзінфекцыі розных тыпаў музейных прадметаў. Тэхніка бяспекі правязення работ. Неабходнасць наяўнасці спецыяльных памяшканняў для дэзінфекцыі музейных прадметаў. Ізалятары. Абсталяванне для правядзення розных тыпаў дэзінфекцыі (фумігацыі, апрацоўкі парамі фунгіцыдаў ці інсектыцыдаў, апышрскванне, апрацоўка растворамі, ін'екцыі). Правілы індывідуальнай бяспекі з рознымі тыпамі біяцыдаў і растворальникамі. Найбольш вядомыя маркі біяцыдаў для помнікаў гісторыка-культурнай спадчыны, іх хімічная аснова. Методы прафілактыкі і барацьбы з моллю. Прафілактика заражэння музейных фондаў і памяшканняў скураедамі

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

Літаратура

Асноўная

1. Баринова, Елена Борисовна Организация работы по хранению музейных предметов и коллекций : учебник и практикум для вузов / Е. Б. Баринова. - Москва : Юрайт, 2022. - 87, [1] с. : табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в конце темы, библиогр. в подстроч. примеч.
2. Бярозкіна, Н. Ю. Гісторыя кнігадрукавання Беларусі (XVI – пач. XX ст.) : вучэб. дапам. / Н. Ю. Бярозкіна. – 2-е выд. – Мінск : Беларус. навука, 2017. – 199 с.
3. Гужалоўскі, А. А. Гісторыя музейнай справы: вучэбна-метадычны дапаможнік / А. А. Гужалоўскі. – Мінск : БДУКМ, 2022. – 229 с.
4. Кулемзин, А. М. Историко-культурное наследие и общество: теория и методика охраны памятников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. М. Кулемзин. – Кемерово, 2018. – 147 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/111867>
5. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела : теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Шляхтина. – Изд. 7-е. – СПб. ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. – С. 6–81. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/156614>

Дадатковая

1. История с древнейших времен и до начала ХХI века [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / составитель И. Н. Бутова. – Белгород : БГИИК, 2019. – 120 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/153868>
2. Данилова, М. И. Теория и история культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. И. Данилова, Н. В. Плотников. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 85 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/224006>
3. Кулемзин, А. М. Историко-культурное наследие и общество: теория и методика охраны памятников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. М. Кулемзин. – Кемерово, 2018. – 147 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/111867>

Рэкамендаваныя сродкі дыягностикі

Для дыягностикі прафесійных кампетэнцый, выяўлення ўзроўню засваення ведаў і ўменняў па дысцыпліне рэкамендаваны наступны інструментарый:

- падрыхтоўка презентацый;
- падрыхтоўка гербарнага, энтамалагічнага матэрыялу;
- падрыхтоука пісьмовых контрольных работ (заданняў);
- напісанне рефератаў па асобных раздзелах дысцыпліны;
- напісанне дакладаў на навуковыя канферэнцыі па асобных тэмах дысцыпліны;
- вуснае апытанне студэнтаў на семінарах па распрацаваных тэмах.

КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ СТУДЭНТАЎ

Балы	Паказальнікіт ацэнкі
1 (адзін)	Веданне студэнтам асобных фактаў, з'яў і тэрмінаў вывучаемай дысцыпліны
2 (два)	Устойлівая фіксацыя ў памяці студэнта асобных фактаў, з'яў і тэрмінаў вывучаемай дысцыпліны.
3 (тры)	Аднаўленне студэнтам часткі праграмнага матэрыялу па памяці, ізяляванасць ведаў па асобных тэмах, персаналіях, кропніцах
4 (четыры)	Недастаткова сістэмнае ўсведамленне студэнтам вывучаемай дысцыпліны (ролі і месца агентаў біяпашкоджання ў сістэме музейнага захавання, матэрыялаў і спосабаў барацьбы ў дзейнасці мастака-рэстаўратара, шляхоў і сродкаў засваення тэхнік і тэхналогій рэстаўрацыі і спосабаў кансервацыі твораў). Частковае веданне даследчай і навукова-метадычнай літаратуры.
5 (пяць)	Усведамленне большай часткі праграмнага вучэбнага матэрыялу (апісанне проблемнага поля сістэмы захавання твораў і біяпашкоджання ў музейных аб'ектаў). Наяўнасць <small>нейстотных памылак</small>
6 (шэсць)	Сістэмнае ўсведамленне большай часткі праграмнага вучэбнага матэрыялу. Веданне асноўной навуковай літаратуры і метадычнага фонду па дысцыпліне, веданне структуры і аналіз сучасных тэхнік і матэрыялаў барацьбы з агентамі біяпашкоджання. Наяўнасць неістотных памылак.
7 (сем)	Поўныя, трывалыя веды. Разгорнутае апісанне і тлумачэнне аб'ектаў вывучэння, раскрыццё проблем біяпашкоджання ў музейных аб'ектаў, веданне структуры і аналіз сучасных тэхнік і матэрыялаў, фармуліроўка

	вывадаў. Уменне аналізація тэхналогіі і сучасныя матэрыялы. Наяўнасць адзінкавых неістотных памылак.
8 (восем)	Поўныя, трывалыя, глыбокія веды. Свабоднае аперыраванне вучэбным матэрыялам дысцыпліны. Раскрыццё сутнасці тэарэтычных пытанняў, пацвярджэнне аргументамі і фактамі. Уменне самастойна аналізація праблемнае поле біяпашкоджанняў музейных аб'ектаў. Веданне асноўнай і дадатковай літаратуры па дысцыпліне. Наяўнасць адзінкавых неістотных памылак
9 (дзесяць)	Усведамленне студэнтам сучасных працэсаў выкарыстання ўменняў па азначанай дысцыпліне, веданне інавацыйных шляхоў і сродкаў яе ўдасканалення, асэнсаванне вопыту па тэхніках, тэхналогіях і матэрыялах рэстаўрацыі і біяпашкоджанняў музейных аб'ектаў. Раскрыццё сутнасці тэарэтычных пытанняў, пацвярджэнне аргументамі і фактамі. Уменне аналізація структуру матэрыялаў, карыстацца навукова-метадычнай літаратурай па акрэсленых пытаннях. Наяўнасць адзінкавых неістотных памылак.
10 (дзесяць)	Глыбокае асэнсаванне праблем матэрыялазнаўства як навуковай галіны. Разуменне студэнтам агульнатэарэтычных пытанняў біяпашкоджанняў музейных аб'ектаў на сучасным этапе. Уменне прымяняць свае веды ў кантэксце прафесійнай дзейнасці, аналізація з'явы з улікам набытых ведаў, карыстацца навуковай літаратурай па біяпашкоджанняў музейных аб'ектаў, рэстаўрацыі і кансервациі ДПМ, праблемах і тэндэнцыях мастацкай і рэстаўрацыйнай адукацыі.